

ЗОК-3 /10528

Пралятары ўсіх краёў, злучайцеся!

ЗАПІСКІ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАЙ АКАДЭМІІ

СЕЛЬСКАЕ І ЛЯСНОЕ ГАСПАДАРКІ
ІМЯ КАСТРЫЧНІКАВАЙ РЭВАЛЮЦЫІ

ANNALEN DER WEISSRUSSISCHEN STAATLICHEN AKADEMIE

FUR LAND-UND FORSTWIRTSCHAFT IN GORY-GORKI
AUF DEN NAMEN DER OKTOBER-REVOLUTION



ТОМ XII БАНД

ГОРЫ-ГОРКІ, БССР
ВЫДАНЬНЕ АКАДЭМІІ
1930



З Ъ М Е С Т

Стар.

1. Н. Тамашук. Арганізацыя сродкаў вытворчасці ў калгасах БССР	1
2. А. М. Сермяжка. Сабекошт збожжавых культур у саўгасах Беларусі (жыта, авёс, ячмень)	51
3. Р. Г. Страж і Т. І. Мяцельскі. Досьледы з соей (<i>Soja hispida Max.</i>)	67
4. Р. Т. Вільдфлуш і І. Х. Рызоў. Да пытання аб уплыве розных суадносін паміж кальцием і магніем на ўраджайнасць і спажыванье ячменю	91
5. Проф. Ю. А. Вейс. Болотные плуги	120
6. Проф. Ю. А. Вейс. Определение длины чертилки и указателя для тракторных сеялок и тракторных орудий послеплужной обработки почвы	171
7. Проф. Ю. А. Вейс. Аппаратура для технического и агрономического исследования плугов	177
8. Проф. И. К. Богоявленский. Центр тяжести шестигранника, ограниченного треугольниками	197
9. Проф. И. К. Богоявленский. Схемы шаров в теории вероятностей	204
10. Праф. Салаўёў. Зъменнасць ракча <i>Lynceus brachyurus</i> Müll (<i>Phillopoda, Crustacea, Arthropoda</i>)	209
11. Проф. Ю. М. Колосов. Что такое <i>Cerceris fodiens</i> Eversmann?	217
12. Проф. Ю. М. Колосов. К географическому распространению короедов	221
13. Арнольд Н. М. Замечания на статью г-на Дубицкого о появлении саранчи в Могилевской губернии	223

INHALTSVERZEICHNISS.

Seit.

1. N. Tamaschuk: Die Organisation der Produktionsmittel in den Kollektivwirtschaften von BSSR	1
2. A. M. Sermjaschka: Der Selbstkostenpreis der Getreidekulturen in den Sowjetwirtschaften von Belorussij (Roggen, Hafer, Gerste)	51
3. R. Strasch und Th. Metelsky. Versuche mit Sojabohnen (<i>Soja hispida Max.</i>)	67
4. R. T. Wildflusch und I. Ch. Rysow. Zur Frage über die Wirkung verschiedener Wechselbeziehungen zwischen Calcium und Magnesium auf den Ernteertrag und die Entwicklung der Gerste	91
5. Prof. J. A. Weiss: Moorpflege	120
6. Prof. J. A. Weiss: Bestimmung der Länge des Streichmasses und des Weisers für Traktorsäemaschinen und für Traktorgerräte, welche nach dem Pflügen zur Bearbeitung der Felder benutzt werden	171
7. Prof. J. A. Weiss: Eine Vorrichtung für die technische und landwirtschaftliche Prüfung von Pflügen	177
8. Prof. I. Bogojavlensky. Centre de gravité d'un hexaèdre à faces triangulaires	197
9. Prof. I. Bogojavlensky. Les schemas des boules dans le calcul de probabilités	204
10. Prof. Dr. P. Solowjow. Meine Beobachtungen und Bemerkungen über <i>Lynceas brachyurus</i> Müller	209
11. Prof. I. M. Kolossoff. Was ist das: <i>Cercerius fodiens</i> Eversmann?	217
12. Prof. I. M. Kolossoff: Zur geographischen Verbreitung der Wurzelschädlinge	221
13. N. M. Arnold: Bemerkungen zum Artikel von Hrn. Dubitzky über das Auftreten von Heuschrecken im Mohilewischen Gouvernement	223

Н. Тамашук.

Арганізацыя сродкаў вытворчасці ў калгасах БССР.

У С Т У П

У аснову данай працы пакладзен матар'ял досьледу калгасаў БССР, арганізаванага Беларускім Навукова-Дасьледчым Інстытутам імя У. І. Леніна (НДІ) у 1929 годзе і праведзенага сіламі навуковых працаўнікоў НДІ і Беларускай Акадэміі Сельскае Гаспадаркі пад кіраўніцтвам Х. Е. Плятнэра.

Адсылаючы ёсіх жадаочных пазнаёміца з мэтодыкай дасьледвання, а таксама і распрацоўкі да працы Х. Е. Плятнэра „Спраба дасьледвання калгасаў БССР“, якая павінна ў хуткім часе выйсьці з друку, мы ўсё-ж некалькі затрымаемся на пытанні групоўкі матар'ялаў досьледу.

Групоўка матар'ялу зроблена так, каб аналіз высунутых пры пастаноўцы досьледу тэм можна было правесці ў залежнасці ад ступені калектывізацыі сродкаў вытворчасці ў калгасах і іх буйнасці.

Пры вызначэнні ступені калектывізацыі сродкаў вытворчасці ў калгасах ці, іначай кажучы, пры вызначэнні форм калгасаў браліся дадзенія ЦСУБ. Апошняя былі сабраны некалькі пазней, бліжэй да дасьледуемага часу.

Разьбіўка калгасаў на групы паводле іх буйнасці зроблена ў межах кожнай формы. У аснову буйнасці, быў пакладзены разъмер валавога прадукту калгасу.

Усяго дасьледвана 127 калгасаў. Паводле форм і груп яны разьміркоўваюцца так:

	I	II	III	IV
Таварысты	7	13	6	—
Арцелі	11	14	4	—
Камуны	22	37	11	2

Інтэрвалы для кожнай групы былі ўстаноўлены наступныя:

	I	II	III	IV
Таварысты 2500р.— 6000	6001—11000	11001—14000		—
Арцелі . . 2000р.— 8000	8001—18000	18001—30000		—
Камуны . . 2000р.—10000	10001—25000	25001—33000	33001—44000	

Неабходныя для распрацоўкі матар'ялу паводле гэтай тэмы сродкі былі дадзены Акадэміяй з сродкаў на дасьледчыя для асьпірантаў мэты і Навуковым Таварыствам.

1. Агульныя ўстаноўкі.

Адным з важнейших пытанняў калгаснага будаўніцтва зьяўляецца пытанне арганізацыі сродкаў вытворчасці ў калгасах. Кожная калектыўная гаспадарка ў залежнасці ад іншаму, які ёй прыданы, разьмеру і прыродна-гістарычных умоў павінна мець сваю прапорцыю ў суадносінах гэтых сродкаў. Таму заўсёды задача арганізатора складаецца з таго, каб знайсці найбольш адпавядайчую данай гаспадарцы структуру, памятаючы, што ад таго, як гэтыя суадносіны складаюцца—ва многім залежаць вынікі гаспадарання. Мы ў сваёй працы ня зыбіраемся заняцца тэорый арганізацыі сродкаў у калгасах—гэта зьяўляецца предметам курсу арганізацыі гаспадаркі. Задачай нашай зьяўляецца жаданне на грунце фактычнага матар'ялу прааналізаваць складаныя сродкаў вытворчасці ў існуючых калгасах, падкрэсліць недахопы, якія пры гэтым сустракаюцца, і высвітліць іх прычины. Гэта, паводле нашай думкі, будзе не безкарысна, як для кіраўнікоў-арганізатораў калектыўных гаспадарак, так і для ўсякага, хто цікавіцца калгасным бузаўніцтвам. Супастаўленне матар'ялу аб гэтым пытанні паміж дробнымі сялянскімі і калектыўнымі гаспадаркамі дасьць нам магчымасць лішні раз падкрэсліць тыя перавагі, якія наісе з сабой калектыўная гаспадарка.

Але раней, чым прыступіць да разгляду фактычнага матар'ялу, нам бы хацелася некалькі спыніцца на пытаннях, маючых тэарэтычнае значанне, па-першае, на разуменіні некаторых тэрмінаў, якія намі будуць ужываны, і падругое, на некаторых агульных тэарэтычных прадпасылках структуры сродкаў вытворчасці, ці іншай кажучы, на некаторых законамернасцях у складаныні апошніх, без якіх (прадпасылак) цяжка было б падысьці да аналізу фактычнага матар'ялу.

Затрымаецца раней за ўсё на разуменіні тэрміну „сродкі вытворчасці“. З'вернемся па гэтаму пытанню да Маркса, у якога паводле гэтага ёсьць ясныя паказаныні. Ён кажа: „Если рассматривать весь процесс (труда Н. Т.) с точки зрения его результата, то средство труда и предмет труда, то и другое, являются средствами производства“¹⁾. (Падкрэслена мной Н. Т.). Тут-же Маркс тлумачыць, што трэба разумець пад сродкамі і прадметамі працы. „Средство (орудие) труда есть предмет или комплекс (сочетание) предметов, которые рабочий поменщает между собой и предметом труда, и которые служат для него в качестве проводника его воздействий на этот предмет“²⁾. Іншымі словамі, Маркс пад сродкамі працы разумее ўсё-то, чым у прадзесе працы карыстаецца рабочы для апрацоўкі таго ці іншага прадмету ў мэтах атрыманья з яго належнага прадукту. Перакладаючы сказанае на канкрэтную мову, мы павінны аднесці да сродкаў працы—машыны, прылады, у сельскай гаспадарцы рабочую і прадукцыйную жывёлу, а да прадмету працы—сыравіну. Пададзенымі вышэй сродкамі працы арсенал апошніх не абмяжоўваецца. „Кроме тех предметов, посредством которых труд воздействует на предмет труда, и которые служат поэтому в той или иной мере проводниками его деятельности, к средствам процесса труда относятся в более широком смысле все материальные условия, необходимые для того, чтобы процесс мог вообще совершаться. Прямо они не входят в него, но без них он совершенно невозможен или может происходить в несовершенном виде. Такого рода всеобщим средством труда

¹⁾ К. Маркс. Капітал т. I. 1930—5. Стар. 122.

²⁾ К. Маркс. Там-жа. Стар. 120.

является опять-таки сама земля, потому что она дает рабочему основу, на которой он стоит, а его процессу — сферу действия. Примером этого же рода средств труда, но уже предварительно подвергавшихся процессу труда, могут служить рабочие здания, каналы, дороги и т. д.¹⁾.

Таким чынам, мы бачым, што па Марксу да сродкаў працы адначасова з такімі сродкамі, якія зьяўляюцца для рабочага непасрэднымі праваднікамі яго дзеянасці — машынамі і прыладамі, рабочай і прадуктыйной жывёлай, — належаць таксама і такія, якія складаюць толькі неабходны матар'яльны ўмовы — зямля, мэліярацыя, будынкі.

Зварачаюць на сябе ўвагу слова Маркса: „Примером этого же рода средств труда, но уже предварительно подвергавшихся процессу труда могут служыць...“ (Падкрэслена мной Н. Т.). Тут ясна гаворыцца аб тым, что сродкі працы могуць быць ня толькі прадуктамі мінулай працы, але таксама і прадуктамі прыроды, адным з якіх Маркс лічыць зямлю. Астатнія сродкі працы ў сучасную эканамічную эпоху выяўляюць з сябе прадукты мінулай працы. Словы Маркса: „Вообще, когда процесс труда достиг хотя бы некоторого развития, он нуждается уже в подвергшихся обработке средствах труда“²⁾), гавораць аб тым, што тая эпоха, калі чалавек карыстаўся сродкамі працы непасрэдна ад прыроды, ёсьць эпоха далёкага мінулага.

З'вернемся цяпер да пытання аб прадмете працы. Мы ўжо казалі, што да прадмету працы належыць сырвіна. Сюды Маркс яшчэ дадае апал, змазку, г. з. дапаможныя матар'ялы. Прадмет працы, як і сродкі працы, можа зьяўляцца прадуктам прыроды ці прадуктам мінулай працы. У апошнім выпадку ён (прадмет) завецца ўжо, „сырым матар'ялом“. Уся здабыўальная прамысловасць знаходзіць свой прадмет працы ў прыродзе. Апрацоўчая прамысловасць мае ўжо сваім прадметам працы „сыры матар'ял“. У сельскай гаспадарцы прадмет працы таксама ў большасці зьяўляецца „сырым мітар'ялом“. Сюды Маркс адносіць насеніне, угнаеніне, жывёлу на адкорме. Сюды мы дадаем і маладняк жывёлы, паколькі ён трymае сябе таксама, як і насеніне, як і жывёла на адкорме. Ен праці сродкі працы падпадае пад узъдзейнічаныне з боку чалавека з метай атрымання прадукту — мяса, дарослай жывёлы, Толькі ў выпадках, калі апрацоўваецца дзеясная глеба, і вядзецца выпасная экстэнсіўная жывёлагадоўля, сельская гаспадарка часткова знаходзіць свой прадмет у прыродзе. Так пры апрацоўцы дзеясной глебы непатрэбна ўгнаеніне — яго дае сама глеба. Пры выпаснай экстэнсіўнай жывёлагадоўлі такі прадмет працы, як корм, таксама даецца самой прыродай. Аб усім гэтых мы можам знайсці паказаныні ў Маркса.

Усяго сказанаага, аднося сродкаў вытворчасці, па нашай думцы, зьяўляецца зусім дастатковая дзеля таго, каб вразумець, што азначае гэты тэрмін. Дададзем тут толькі тое, што пытаныне аб сродках вытворчасці разглядалася Марксам з пункту погляду працэсу працы, які „...общім общественным формам“. Чаму да ўсіх грамадзкіх форм можна дапасаваць і само разуменіне сродкаў вытворчасці. Гэта пазагістарычная катэгорыя. У капиталістычнай грамадзе сродкі вытворчасці прымаюць форму капіталу і прытым яшчэ сталага, г. з. такога, які ў працэсе вытворчасці не мяняе велічыні сваёй вартасці. Ня трэба і даводзіць, што да калгасаў, якія зьяўляюцца сацыялістычным тыпам сельскай гаспадаркі, катэгорыя „капітал“ не падыходзіць. Яна не адпавядае сутнасці нашых грамадзкіх адносін. Тым часам паводле аналёгіі з капиталістычнымі гаспа-

¹⁾ К. Маркс. Капітал, т. I. 1930—5. Стар. 122.

²⁾ К. Маркс. Там-жа. Стар. 121.

даркамі, гэты тэрмін многім аўтарамі ў шэрагу прац аб калгасах ужываецца. Так напрыклад, Е. Ілын у апошняй сваёй книзе „Колхозы РСФСР и перспективы их развития“ толькі і гаворыць аб капіталаўкладах, аб асноўных капіталах, капіталах у будынках і г. д. Мы лічым, што ў дапасаваньні да сацыялістычнага сэктару нашай гаспадаркі, у прыватнасці калгасаў, тэрмін „сталы капітал“ з посыпехам можна замяніць тэрмінам „сродкі вытворчасці“.

Мы не затрымліваемся на tym, чым замяніць у дапасаваньні да сацыялістычнага сэктару нашай гаспадаркі разуменьні іншых форм капіталу, якія прыймае апошні ў працэсе вытворчасці капіталаўствай гаспадаркі г. з. грашовага і таварнага. Гэта не ўваходзіць у нашу задачу. Скажам толькі, што трэба падтрымліваць той тэрмін, які ўжыт некаторымі аўтарамі—іэта сродкі.

Як мы ужо казалі, разуменье сродкаў вытворчасці можна дапасаваць да ўсіх грамадzkіх форм, як для натуральнай грамады, так і менавой. Эканоміка СССР зьяўляецца эканомікай пераходнага пэрыяду, у якім яшчэ маюць месца менавыя адносіны, а разам з гэтым у некаторай ступені і вартасць. Мы кажам „у некаторай ступені“ таму, што хадзя ў нашых умовах закон вартасці яшчэ канчаткова не адмер, „но дейстvует не в том виде, как в условиях капиталистического строя, так как он вследствие роста планового начала в нашем хозяйстве переживает процесс отмирания (падкрэслена аўтарам Н. Т.), процесс превращения в плановый регулятор социалистического общества“¹). Плянавае рэгуляванье ў нашых умовах прыводзіць не да поўнага зынішчэння закону вартасці, а да выкарыстоўвання яго з мэтай узмакнення сацыялістычных элементаў савецкай гаспадаркі і, па меры росту апошніх, да паступовага яго (закону вартасці) адмірання.

Захаваныне менавых адносін у савецкай гаспадарцы зьяўляецца прычынай таго, што вучот затрат працы робіцца не ў працоўных гадзінах, а ў вартасной форме. Аднакож, гэта вартасная форма „в значительной степени видоизменяется воздействием на него планового начала“.

Цана тавараў „имеет в своей основе несравненно в большей степени плановое регулирование, чем стоимость“²). Але, паколькі яшчэ і ў нас існуе вартасная форма тавараў, то законна ўзынікае пытанье, як асобныя сродкі вытворчасці пераносіць сваю вартасць на прадукт, які атрымліваецца ў працэсе вытворчасці. Тут мы падыходзім да пытання аб асноўных і зваротных сродках вытворчасці.

Раней за ўсё зъвернемся і па гэтым пытанню да Маркса. „Различие форм основного и оборотного капитала определяется лишь различиями оборота капитальной стоимости, функционирующей в производственном процессе или производительного капитала. Это различие оборота в свою очередь вытекает из различий того способа, какими различные составные части производительного капитала переносят свою стоимость на продукт (Падкрэслена мной Н. Т.), а не из различий их участия в производстве стоимости продукта или не из особенностей их роли в процессе увеличения стоимости“³). Значыцца, розніца паміж асноўным і зваротным капіталам крываецца не ў наяўнасці капіталаўствых адносін, а ў tym, як той ці іншы прадмет у працэсе вытворчасці пераносіць сваю вартасць на прадукт, што зъявляецца харктарам

¹⁾ Лапидис и Островитянин. Политическая Экономия в связи с теорией советского хозяйства. 1930—5. Стар. 465.

²⁾ Там-жа. Стар. 472.

³⁾ К. Маркс. Капітал. Т. II. 1930—5. Стар. 107.

для ўсякай менавой грамады. „Та или другая вещь может стать капиталом только в определенных общественных условиях производства (а менавіта ва ўмовах буржуазной вытворчасці Н. Т.). А основным или оборотным—из-за ее переноса стоимости на продукт“.¹⁾ Выходзячы з ўсяго вышэйскага, мы лічым што разуменне „асноўных і зваротных“ у ўмоўным сэнсе можна дапасаваць у наш пераходны пэрыяд да сацыялістычнага сэктару нашай гаспадаркі, але, зразумела, не да капиталу, а да сродкаў вытворчасці.

Пяройдзем зараз да самай характарыстыкі асноўных і зваротных сродкаў вытворчасці. Пры самым павярховым поглядзе на працэс працы мы заўважваем, што розныя сродкі вытворчасці вядуць сябе па рознаму. Адны з іху працэсе вытворчасці зынкаюць бяз съледу (апал, змаэка), другія матар'альна ўваходзяць у прадукт (сыравіна), трэція знаходзяцца ў працэсе вытворчасці ў нязменным выглядзе, і патроху знашываюцца. Адны з іх паступаюць з сферы вытворчасці ў сферу звароту ня толькі ў вартаснай, але і ў спажывецкай форме, як сырвіна (калі яна з аднай спажывецкай формы прыймае другую), іншыя паступаюць у зварот толькі ў вартаснай форме, як машыны, апал, змаэка і г. д. Вось тыя сродкі вытворчасці, якія паступаюць у зварот у вартаснай форме і пераносяць сваю вартасць на прадукт часткамі у меру сваёй зношанасці, носяць назму асноўных сродкаў вытворчасці. Другая асаблівасць асноўных сродкаў гэта тая, што яны ўдзельнічаюць у некалькіх вытворчых працэсах і ўесь час свайго функцыянаванья захоўваюць сваю самастойную форму. Адсутнасць гэтай асаблівасці ў другой часткі сродкаў вытворчасці, якія паступаюць у зварот толькі ў вартаснай форме (апал, змаэка) у дадатак да таго, што яны цалкам спажываюцца ў працэсе вытворчасці, не дае мажлівасці аднесці іх да асноўных сродкаў, што прарабавалі зрабіць, як паказвае Маркс, некаторыя эканамістыя. Астатнія сродкі вытворчасці, якія характарызуюцца тым, што яны цалкам спажываюцца ў працэсе вытворчасці, цалкам пераносяць сваю вартасць на прадукт і ўдзельнічаюць толькі ў адным вытворчым працэсе,—носяць назму зваротных сродкаў вытворчасці.

Нельга ня спыніцца на даволі пашыраным дзяленьні сродкаў вытворчасці на асноўныя і зваротныя паводле працягу замацаванья сродкаў у працэсе вытворчасці. Маркс паводле гэтага адзначае: „Продолжается ли это закрепление более или менее значительное время в зависимости от рода производительного процесса или желательного полезного эффекта—не это создает различие между основным и оборотным капиталом“²⁾.

На грунце ўсяго сказанага разбярэм зараз, якія сродкі вытворчасці трэба лічыць за асноўныя і якія за зваротныя. Пачнем з асноўных. Наперад за ўсё, мы павінны будзем лічыць за іх такія сродкі працы, як машыны і прылады, рабочую і прадукцыйную жывёлу, будынкі, меліярацыю. Усе яны характарызуюцца тым, што паступаюць у зварот толькі ў вартаснай форме, пераносяць сваю вартасць на вартасць вытворчасці прадукту часткамі і ўесь час свайго функцыянаванья захоўваюць сваю самастойную форму. Так што прыналежнасць іх да асноўных сродкаў вытворчасці бяспрэчна. Толькі адносна аднага сродку працы—зямлі—мы скажаць гэтага ня можам. Да яе не падыходзіць ні адна з

¹⁾ Гордеев. Основные проблемы с.-х. экономии. 1924 г. Стар. 181.

²⁾ Капітал, т. II. 1930—5 Стар. 104. Паміж іншым так дзеліць сродкі вытворчасці (капіталы) пр. Н. Макараў у кнізе „Организация сельского хозяйства“. Якая ўпартасць! Выдаючы ў 1926 г. сваю кнігу, не пачікавіцца поглядам Маркса і не прадумана яго.

пададзеных характарыстык асноўных сродкаў і таму не падыходзіць, што зямля, як прадукт прыроды, ня мае кошту. Паколькі падзел на асноўныя і зваротныя сродкі ідзе па лініі спосабу пераносу вартасці асобных сродкаў на кошт вытворанага прадукту, пастолькі сродак працы—земля—ня можа належаць ні да асноўных ні да зваротных сродкаў вытворчасці, а павінен стаяць паасобку.

„Если бы средство производства не имело стоимости, и потому ему было-бы нечего утрачивать, т.-е., если бы само оно не было продуктом человеческого труда, то оно не передавало бы продукту никакой стоимости. Оно служило бы для образования потребительской стоимости, не участвуя в образовании меновой стоимости. Таков случай со всеми средствами производства, которые даны природой без содействия человека: с землей, ветром и водой, железом в руднике, деревом в первобытном лесу и т. д.”¹⁾. У процілегласці сродкам працы, прадмет працы будзе складаць зваротныя сродкі вытворчасці. Так, такія прадметы працы як запасы, насенне, кармы, жывёла на ўбой, маладняк жывёлы ня маюць ніводнай асаблівасці, якія характарызуюць асноўныя сродкі. Трэба адзначыць, што пытаньне аб аднісеныні маладняку жывёлы да зваротных сродкаў вытворчасці лічыцца спрачным і не знаходзіць сабе пацвярджэння ў Маркса. Але мы лічым больш правільным ўсё-ж такія маладняк жывёлы лічыць за зваротныя сродкі, выходзячы, пачаршае з таго, што маладняк належыць да прадметаў працы, якія ў менавой грамадзе прыймаюць форму зваротных сродкаў вытворчасці; па другое, маладняк, як толькі што было ўжо сказана, ня мае ніводнай асаблівасці, характарызуючай асноўныя сродкі. На самай справе, ўва ўсім вытворчым прадзесе, які пры вырашчванні можа працягвацца некалькі год (што не павінна настала палохати), маладняк адыгрывае ролю насення ў земляробстве. Ён (маладняк) цалкам пераносіць сваю вартасць на вартасць прадукту, які вытвораецца (дарослу жывёлу). Значыцца, узельнічае толькі ў адным вытворчым прадзесе ў адзнаку ад асноўных сродкаў, якія ўзельнічаюць ува многіх вытворчых прадзесах, захоўваючы сваю самастойную форму.

Толькі такія прадметы працы, як апал, змазка, іначай дапаможныя матар'ялы, маюць адну асаблівасць, характэрную асноўным сродкам—гэта тое, што яны паступаюць у зварот толькі ў вартасной форме, але паколькі ў астатнім ёсьць розніца, Маркс адносіць іх да зваротных сродкаў вытворчасці. Толькі што пададзенныя слова Маркса аб ія маючых вартасці сродках вытворчасці таксама даюць аргументаванне сказаць, што да такога роду прадметаў працы—дрэва ў першынственным лесе, жалеза ў руднях, разуменне зваротных сродкаў вытворчасці не павінна ўжывацца.

Асабліва стаіць пытаньне аб такім сродку вытворчасці, як угнаеніне. Мы яго ў пачатку сваёй працы аднеслі да прадмету працы, выходзячы з таго, што яно матар'яльна ўваходзіць у прадукт і падлягае ўзьдзейнічанию чалавека праз сродкі працы. Як прадмет працы, угнаеніне павінна было-б належаць да зваротных сродкаў вытворчасці. Але гэта будзе справідлова толькі для такога віду угнаенія, якое дзейнічае толькі адзін перыяд вытворчасці, у дапасаванні да сельскай гаспадаркі тыя, якія дзейнічаюць толькі адзін год—аднагадовыя угнаеніны. Што датычыцца такіх угнаеніяў, ці, як Маркс іх называе, „земельных улучшений, вносящих в почву химіческія составные часті, действие ко-

¹⁾ К. Маркс. Капітал т. I. 1930—5. Стар. 140.

торых простирается на многие периоды производства или многие годы", то іх Маркс лічыць магчымым аднесеніем да асноўных сродкаў вытворчасці. „Если средства производства, не представляющие средств труда в собственном значении слова, напр., вспомогательные вещества, сырой материал, полуфабрикат и т. д. (иными словами, предметы працы Н. Т.), если эти средства производства по отношению к перенесению стоимости, а потому и к способу обращения своей стоимости занимают такое же положение, как средства труда, то они являются материальным носителем, формою существования основного капитала. Так, в случае с уже упомянутыми земельными улучшениями, вносящими в почву химические составные части, действие которых простирается на многие периоды производства или многие годы. Здесь часть стоимости продолжает свое существование независимо от продукта в своей самостоятельной форме, или в форме основного капитала, между тем как другая переносится на продукт и поэтому вместе с ним совершає обращение. В этом случае в продукт входит не только часть стоимости основного капитала, но и та потребительская стоимость, то вещество, в котором существует эта часть стоимости". Значыцца, такой предмет працы, як шматгадовае угнаенне, дзякуючы таму, што яно існуе ў працэсе вытворчасці, як і сродкі працы, самастойна, не палынаеца цалкам і пераносіць сваю вартасць, хаця таксама і ў спажывецкай форме (што ні для воднага асноўнага сродку вытворчасці не зьяўляецца харacterным), але часткамі, павінен быць аднесен да асноўных сродкаў вытворчасці.

Этого усяго пададзенага, як вывад, мы можам сказаць наступнае. За выключаннем шматгадовага угнаення да асноўных сродкаў вытворчасці павінны належаць усе маючыя вартасць сродкі працы, а да зваротных — усе маючыя вартасць предметы працы. Нашаму аналізу будуть падлягаць ія ўсе сродкі вытворчасці, а толькі асноўныя і, паколькі дазволіць матар'ял дасьледвання, зваротныя.

Пярэдзем зараз да разгляду некаторых законамернасцяў у складанні сродкаў вытворчасці. Тут будзе цікава высьветліць, як павінны складацца сродкі вытворчасці ў залежнасці ад буйнасці сел.-гас. прамысловства аднаго сацыяльна-эканамічнага тыпу і розных сацыяльна-эканамічных тыпаў (калгасы і сялянскія гаспадаркі), аднаго вытворчага тыпу і розных вытворчых тыпаў, а таксама ў залежнасці і ад формы калгасу (таварыства, арцель, камуна). Зъвесці ўсю гэтую рознастайнасць пытанняў толькі да пытання рэзвіцыі складанні сродкаў вытворчасці паміж дробнымі і буйнымі гаспадаркамі было б мэтадычна неправільна, бо сацыяльна-эканамічныя адносіны і вытворчы тып заўсёды накладаюць свой адбітак на арганізацыйна-тэхнічную структуру сродкаў вытворчасці.

Трэба наогул адзначыць, што разьбіраемае намі пытанне ў дапавяданні да сацыялістычнага сектару нашай гаспадаркі, а ў прыватнасці калгасаў, да гэтага часу атрымала яшчэ пакуль што малое асьвятленне ў эканамічнай літаратуре, чага нельга сказаць пра капіталістычныя гаспадаркі. Так, Гардзееў у кнізе „Основные проблемы с.-х. экономии“ і Ляшчанка ў кнізе „Социальная экономия сельского хозяйства“ адводзяць даволі значнае месца разбору законамернасцяў у складанні асобных сродкаў вытворчасці (капіталаў) у капіталістычнай гаспадарцы. Выка-

¹⁾ К. Маркс. Капітал т. II 1930—5. Стар. 103.

У другім месцы Маркс гаворыць так: „Точно также вспомогательные материалы, например, удобрение, если они передают свою стоимость тем же способом, как большая часть средств труда, становятся основным капиталом, хотя они не являются средствами труда (Капітал т. II Стар. 153).“

рыстоўванье дадзеных іх аналізу для нашай мэты, іншымі словамі, пе-
ранос арганізацыйна-тэхнічнай структуры капіталістичнай гаспадаркі
на калгасы і падыход з усім гэтym да аналізу фактычнага матар'ялу не
можлівы, бо гэта гаспадаркі зусім рознай сацыяльнай прыроды. Трэба
заўсёды мець гэта на ўвазе.

Аднай з галоўных мэт арганізацыі сел.-гас. прадпрыемстваў зьяў-
ляецца жаданье атрымаць прадукт пры мажліва-большай вытворчасці
працы. Імкненне да падняцца апошній заўсёды ўваходзіць у задачу
кіраўніка-арганізатора сел.-гас. прадпрыемства. Капіталісты — імкненца да
гэтага ў мэтах атрымання найбольшай дадатковай вартасці (прыбытку)
а ў калгасах падвышэнне вытворчасці працы зьяўляецца сродкам ат-
рымання большай валавой прадукцыі. Падняцце вытворчасці працы
ідзе праз адноснае падвышэнне затрат на сродкі вытворчасці, затрат
на мэханізацыю вытворчасці, галоўным чынам, на машыны і прылады.
Значыцца, выходячы з такай тэндэнцыі, можна сказаць, што ў сельскай
гаспадарцы (зразумела, што гэта ў адноўлкавай ступені адносіца і да
прамысловасці) павінен наглядацца з кожным годам рост затрат на
сродкі вытворчасці і з іх больш на машыны і прылады. У калгасах
гэты рост у парадунанні з капіталістичнай гаспадаркай павінен ісці
яшчэ шпарчэй, бо тут ён (рост) аслабаніеца ад тых абмежаванняў, якія
існуюць у капіталістичнай грамадзе, як капіталістичныя грамадзкія ад-
носіны, (якія знаходзяць сабе адно з выяўленыяў у тым, што мэтай
падняцца вытворчасці працы зьяўляецца жаданье атрымаць найболь-
шы прыбытак) і прыватная ўласнасць на зямлю. Капіталісты можа, ня-
гледзячы на тое, што маецца добрая машына, якая робіць працу ляг-
чэйшай, адмовіцца ад набыцца яе. „Если рассматривать машину исключи-
тельно, как средство удешевления продукта, то граница ее применения
определяется тем, что труд, которого стоит ее воспроизводство,
должен быть меньше того труда, который замещается ее применением.
Однако для капиталиста эта граница очерчивается более узко. Так как
он оплачивает не применяемый труд, а стоимость применяемой рабочей
силы, то для него применение машины целесообразно лишь в пределах раз-
ности между стоимостью машины и стоимостью рабочей силы”¹). Такім-жа
затрымліваючым момантам будзе зьяўляцца і прыватная ўласнасць на
землю, паколькі земля ўласнік захопівае ў выглядзе рэнты лішак
сярэднім прыбыткам і не дае гэтым самым стымулу капіталістаму для
падвышэння тэхнікі сельскай гаспадаркі.

Але гаворачы аб гэтай законамернасці ў падвышэнні з ростам
тэхнікі, затрат на сродкі вытворчасці, мы павінны правесці рэзвіцу
паміж больш буйнымі і больш дробнымі сел.-гасп. прадпрыемствамі.

Мы тут ня будзем падрабязна затрымлівацца на пытанні, што
трэба разумець пад буйнымі і дробнымі сел.-гасп. прадпрыемствамі, і што
трэба класіці ў аснову іх вызначэння. Аналіз, дадзены Леніным у яго
працы „Новые данные о законах развития капитализма в земледелии”,
гаворыць за тое, што ў аснову разумення буйнасці сел.-гасп. прадпры-
емства павінен быць пакладзены не размер зямельнай плошчы, а разъ-
мер самай вытворчасці, найлепшым чынам вызначаемы паводле валавой
прадукцыі. Нельга сказаць, што зямельная плошча зусімня прыгодна, як па-
казальнік буйнасці сел.-гасп. прадпрыем. Такога выводу ў сваіх працы Ленін
ня робіць. У тых выпадках, калі павялічэнне разьмеру сел.-гасп. вытвор-
часці ідзе па лініі пашырэння зям. плошчы пры роўнасці іншых умоў

¹⁾ К. Маркс. Капітал. Том I. 1930—5. Стар. 298.

(аднолькавы вытворчы тып), то ў гэтых выпадках зямля можа зьяўляцца паравану́ча добрым паказальнікам буйнасці сел.-гас. прадпрыемства. „На-оборот, в сельском хозяйстве каждое увеличение размеров производства при прочих равных условиях (падкрэслена мной Н. Т.) при одинаковом способе обработки равносильно расширению площади“¹⁾ (апошнія падкрэслена аўтарам). Але іншая справа ў тым выпадку, калі пашырэнне разьмеру вытворчасці ідзе па лініі інтэнсыфікацыі, ідзе па лініі пераходу ад менш інтэнсыўных вытворчых тыпаў да больш інтэнсыўных. Апошні выпадак найчасцей і сустракаецца ва ўмовах капіталістычнай гаспадаркі. Такое пашырэнне разьмеру вытворчасці можа ісці і ідзе побач з памяншэннем зямельнай плошчы ў больш інтэнсыўных гаспадарках. „В подобном направлении действует закон, по которому, чем интенсивнее ведется хозяйство в имении, тем меньшей при данной величине вложенного в него капитала должна быть занимаемая им площадь“²⁾. Але калі-б „данная величина вложенного капитала“ і павялічвалася, то гэта ня значыць, што памяншэння тэрыторыі ня было. Для кожай систэмы гаспадаркі маецца свой оптымум зямельнай тэрыторыі. Гэты оптымум для розных систэм будзе розны і, што самае галоўнае, для інтэнсыўных систэм ён меншы, а для экстэнсыўных большы, пры дадзеных умовах тэхнікі. На гэта паказвае Ленін, калі гаворыць „другими словамі, чтобы поместить капитал в земледелии и получать прибыль не менее средней, надо при современном состоянии техники организовать для производства овощей на меньшей площади земли, чем для производства сена и хлебов“³⁾ (Падкрэслена аўтарам Н. Т.). Зразумелая рэч, што оптымум не зьяўляецца нечым сталым, а з разьвіццём тэхнікі ён мяняецца у бок павялічэння. Усё гэта мы падаем да таго, каб было яскрава відаць, што пры паравананні сел.-гас. прадпрыемстваў розных вытворчых тыпаў зямельная тэрыторыя, як паказальнік буйнасці, ня прыгодна і што адным з такіх паказальнікаў можа зьяўляцца валавая прадукцыя. Апошняя, паколькі зьяўляецца вынікам сумеснай дзеянасці ўсіх фактараў гаспадаркі, зьяўляецца лепшым паказальнікам і пры паравананні сел.-гас. прадпрыемстваў аднаго вытворчага тыпу.

Сел.-гас. прадпрыемствы рознай буйнасці ў межах аднаго вытворчага тыпу і розных вытворчых тыпаў паказваюць зусім розныя закона-мернасці ў складанні сродкаў вытворчасці. Так, у апошнім выпадку тэхнічная ўзброенасць больш буйных гаспадарак будзе значна большай і разам з гэтым затраты сродкаў вытворчасці на адзінку зямельнай плошчы ў іх будуть узрастаць. Гэта было даведзена Леніным у вышэй-памянёнай яго працы. Зусім іншая справа наглядаецца з затратамі сродкаў вытворчасці на адзінку зямельнай плошчы ў гаспадарках аднаго вытворчага тыпу.

Бяспрэчна і тут, што чым буйней сел.-гас прадпрыемства, тым больш дасканалай тэхнікай яно здолее аўладаць. Сучасныя рухавікі і складаныя прыборачныя машыны (камбайны) могуць быць толькі ўжываны ў буйных гаспадарках. Дробная гаспадарка некаторыя з такіх машын і зусім ня можа завесці у сябе, даякуючы недахвату сродкаў на пакупку іх, ці абсолютнай нявыгоднасці скарыстоўвання іх, а калі некаторыя машыны і заводзіць, то вытворчасць скарыстоўвання іх значна адстае ад вытворчасці скарыстоўвання ў буйных гаспадарках. Атрымоўваецца такое заявішча, што затраты сродкаў вытворчасці на 1 га у дробных

¹⁾ К. Каутский. Аграрный вопрос. 1926. Стар. 124.

²⁾ К. Каутский. Аграрный вопрос. 1926 г., стар. 125.

³⁾ Н. Ленин. Том IX. 1925 г., стар. 236.

гаспадарках павялічваюцца ў парабаўнаныні з буйнымі, на глядзячы на тое, што тэхнічна яны ўсё-ж менш будзе узброены, чым буйныя. Як бачым, аусім працлеглы вывад, чым у выпадку парабаўнання гаспадараў розных вытворчых тыпau. Але да такога-ж вываду можна падысьці і ў апошнім выпадку, калі групаваць матар'ял не паводле валавой прадукцыі, а паводле зямельнай тэрыторыі. Гэта будзе залежаць ад таго, што ў буйнейшыя паводле зямельнай тэрыторыі трапляюць гаспадаркі менш інтэнсыўныя. Такую групоўку падаюць усе буржуазныя і дробнабуржуазныя вучоныя для доваду пераваг дробнай гаспадаркі. У. І. Ленін жорстка раскрытыкоўвае гэтую „навуковую групоўку“, паказваючы яе дробнабуржуазную сутнасць, жаданыне ідэалізаваць дробную гаспадарку. Даўным тому для нас здаецца выкарыстоўваныне праф. Ляшчанка ў яго працы „Социальная экономия сельского хозяйства“ дадзеных аб затратах на сродкі вытворчасці па ўсіх гаспадарках Злучаных Штатаў Амерыкі, разгрупаваных паводле велічыні зямельнай тэрыторыі, для доваду таго, што ў больш дробных гаспадарках „одинакового социальнно-экономического и производственного типа“ наглядаецца „факт увеличения затрат живого и мертвого инвентаря на единицу площади“. У тым-та і справа, што ў адносінах да гаспадараў усей Амерыкі мы ня можам казаць, як абы гаспадарках аднаго вытворчага тыпу, а раз гэта так, то буйныя гаспадаркі паводле плошчы не адпавядаюць буйным паводле разьмеру вытворчасці, а значыцца, і самая лічба па ўсіх гаспадарках Злучаных Штатаў Амерыкі ня могуць зьяўляцца довадам гэтай зусім правільнай, для гаспадарак аднаго вытворчага тыпу, законамернасці.

Нас больш за ўсё цікавіць законамернасці ў складаныні сродкаў вытворчасці ў гаспадарках аднаго вытворчага тыпу, галоўным чынам таму, што той канкрэтны матар'ял, які мы зьбіраемся аналізаваць, сабраі толькі па Беларусі, дзе сельская гаспадарка набліжаецца да аднаго, пераходнага да жывёлагадоўлі, вытворчага тыпу. Па-другое, наогул праціўныя арганізацыйна-тэхнічны аналіз сродкаў вытворчасці магчыма дадзь толькі ў межах сел.-гас. прадпрыемстваў аднаго вытворчага тыпу. Пры супастаўленыні сел.-гас. прадпрыемстваў розных вытворчых тыпau розыніца ў інтэнсыўнасці гаспадараў будзе затушоўваць некаторыя моманты, як напрыклад, момент вытворчага скарыстоўвання саміх сродкаў вытворчасці. Такое затушоўваныне прывяло праф. Н. Макарава да таго, што ён пры аналізе затрат на сродкі вытворчасці ў гаспадарках Злучаных Штатаў Амерыкі, зрабіў адзін вельмі няправільны вывад. Ён гаворыць: „чем интенсивнее становятся системы хозяйства и крестьянского в особенности, тем мельче земельная площадь, которой хозяйство располагает, и тем менее выгодным становится пользование машинами и орудиями“. Чаму? А вось чаму. „Размеры отдельных машин и орудий не могут уменьшаться без потери выгоды параллельно уменьшению размеров хозяйства“¹⁾. Праф. Макараў забывае адно „маленькае“ пала жаныне, што машыны і прылады ў больш інтэнсыўных гаспадарках патрабуюцца іншыя, якія пры дадзеным стане тэхнікі прыводзяць да таго, што оптымум зямельнай тэрыторыі больш інтэнсиўных гаспадараў меншы. Калі ісьці съследам за праф. Макаравым, то можна дайсьці да недарэчнасці. Можна давесці, што ў садова-гародніх гаспадарках дапасаваныне складаных уборачных машын палявой гаспадаркі зусім ня выгодна. Нам здаецца, што яны там зусім непатрэбны.

Паказаныя вышэй законамернасці ў затратах на сродкі вытвор-

¹⁾ Н. Макаров. Организация сельского хозяйства. Стар. 490—491.

часыці харктаўны для капіталістычнай гаспадаркі. Але як у калгасах рознай буйнасьці? Мы лічым, што ў калгасах яшчэ ў большай ступені павінна праявіцца тэндэнцыя памяншэння затрат у сроках вытворчасыці на адзінку земельнай плошчы па меры іх узбуйнення. (Гутарка ідзе аба калгасах аднаго вытворчага тыпу). Калектыўная гаспадарка ў процілегласыць капіталістычнай, дзякуючы іншым грамадскім адносінам, мае магчымасыць, па меры росту тэхнікі, па меры падвядзення тэхнічнай базы пад сельска-гасп. вытворчасыць, ісъці не па лініі пе; аінвентарызацыі, а па лініі ўзбуйнення самой гаспадаркі, дзе новая тэхніка знаходзіць самае вытворчае прыстасаванье.

Усе гэтая дасканалыя палажэнні, на вялікі жаль, ня могуць быць пацверджаны дадзенымі праведзеных па калгасах статыстычных і эка-намічных дасьледваньняў, дзякуючы таму, што апошнія разглядаюць пытаныне арганізацыі срodkaў вытворчасыці, альбо ў залежнасьці ад формы калгасаў, альбо разглядаючы яго ў залежнасьці ад буйнасьці сел.-гасп. прадпрыемства, але зъмешваючы ў кучу розныя формы калгасаў. Напрыклад, з таким зъмешваньнем розных форм распрацован матар'ял статыстычных дасьледваньняў па калгасах ССР за 1928 і 1929 гады. Такая групоўка, бяз вучоту форм калгасаў не дае мажлівасыці высьветліць сапраўдныя тэндэнцыі калектыўных гаспадараў у адносінах затрат на срodka вытворчасыці ў залежнасьці ад іх буйнасьці. На самай справе. Эгодна лічбаў, якія атрымаліся ў выніку такой распрацоўкі, наглядаеца, здавалася-бы, яскравы малюнак падвышэння затрат у сроках вытворчасыці из 1 га па меры ўзбуйнення калгасаў (Гл. выданье ЦСУ "Коллективизация советской деревни" под рэдакцыяй А. Гайстэра).

Групы к-аў паводле
кошту асноўных ка-
лект. ср. вытвор.

Кошт усіх срокаў
вытворч. на 1 га
засеву

I	да 1000 руб.	25,06	руб.
II ад	1001—2000 р.	75,55	"
III ад	2001—3000 "	100,92	"
IV ад	3001—7000 "	125,74	"
V ад	7001—15000 "	170,83	"
VI ад	15001—31000 "	244,04	"
VII ад	31001—63000 "	457,30	"
VIII ад	63001 і вышэй	374,41	"

Увага: Дадзенныя ўзяты толькі па БССР,
але і па другіх раёнах ССР малюнак
такі самы

Гэты, здавалася-б, яскравы малюнак перастае быць такім яскравым, калі мы паглядзім, як разьмяркоўваюцца па асобых групах розныя формы калгасаў. Гэта адразу стане відаць, калі прывесці лічбы %/0 калектывізаваных срокаў вытворчасыці ў тых-жэ групах.

Групы	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
%/0 калект.	9,5	45,9	68,6	84,4	93,3	96,9	98,2	100,0

Мы тут бачым, што чым буйней група калгасаў паводле кошту асноўных калектыўных срокаў вытворчасыці, тым у ёй большы %/0 калектывізаваных срокаў, інакш кажучы, у больш буйных групах трапілі вышэйшыя формы калгасаў (камуны, арцелі), а ў дробных—ніжэйшыя формы (таварысты). Значыцца, пры такай групоўцы розніца паміж драбнейшымі і буйнейшымі групамі калгасаў, у асноўным зводзіцца да розніцы паміж ніжэйшымі і вышэйшымі формамі калгасаў. Падкрэсліваем тут, што толькі ў асноўным, таму што, як адхіленне ад агульнай

тәндәнцыі можа мець месца факт большай затраты сродкаў вытворчасыці на 1 га і ў межах аднай формы. Але дәвеля таго, каб мець яскравы малюнак, патрабавалася-б распрацоўка матар'ялу дасъледваньяу у межах кожнай формы калгасаў паасобку.

У адносінах да розных форм калгасаў тая тәндәнцыя ў затратах на сродкі вытворчасыці, якая выявілася, бязумоўна, будзе правільнай. Той-же матар'ял статыстычнага дасъледванья, ў групоўды паводле ступені калектывізацыі, інакш кажучы, паводле форм калгасаў паказвае:

Сродк. выт-ці на
1 га засеву

Таварысты	79,12	р.
Арцелі	155,07	"
Камуны	209,98	"

Чым вышэй форма, тым большая ўзброенасыць сродкамі вытворчасыці, тым больш іх прыпадае на адзінку зямельнай плошчы. Гэта будзе залежаць як ад таго, што ў вышэйших формах % алагуленых сродкаў вытворчасыці значна большы, а таксама і ад таго, што вышэйшыя формы калгасаў маюць большую магчымасыць, дзякуючы алагуленым працэсам вытворчасыці, рабіць затраты яшча на такія сродкі вытворчасыці, якія прыстасованы да калектывнай працы. Выходзячы з апошняга палажэння, можна зрабіць вывад, што калгасы ў пароўнанні з сялянскімі гаспадаркамі павінны быць больш забясьпечаны сродкамі вытворчасыці (на адзінку засеву). Гэта будзе належаць і да ніжэйших форм калгасаў (таварыстваў), калі прыняць пад увагу індывідуальныя сродкі вытворчасыці сябраў калгасу. Эразумелая рэч, што такі вывад можа ў асобных выпадках зьявініцца ў залежнасці ад таго, аб якой сялянскай гаспадарцы і з якім % алагуленых сродкаў вытворчасыці калектывнай гаспадарцы, ідзе гутарка. Мы лічым, што калі пароўнанць кулацкую гаспадарку і калгасную з малым % алагуленых сродкаў, то ў асобных выпадках, падкрэсліваюч, малюнак можа атрымацца іншы, г. з. затраты ў сродках вытворчасыці на 1 га у кулацкай гаспадарцы могуць атрымацца большыя, але гэта будзе залежаць ад таго, што ў кулацкіх гаспадарках сродкі вытворчасыці зьяўляюцца і сродкамі эксплётатацыі батрацка-бядніцкай часткі сялянства¹⁾.

Спынімся зараз на пытаньні, якое месца павінны займаць сярод усіх сродкаў асобныя сродкі вытворчасыці. Пачинем з будынкаў. Нашаму аналізу будуць падлягаць толькі вытворчага значання будынкі. Жыльёвых будынкаў мы тут датыкацца ня будзем, паколькі іны непасрэдна для вытворчасыці не зьяўляюцца неабходнымі матар'яльнымі ўмовамі і, значыцца, ня могуць быць аднесены да сродкаў вытворчасыці. Розніца ў затратах на будынкі у гаспадарках аднаго вытворчага тыпу, будзе ісьді галоўным чынам па лініі буйнасці і форм калгасаў. Больш буйныя калгасы павінны, у звязку з агульнай тәндәнцыяй памяншэння затрат у сродках вытворчасыці на 1 га, па меры ўзбуйнення калгасаў, паменшаць і свае затраты на будынкі.

1) Розніца паміж калгасамі і сялянскімі бядніцка-серадняцкімі гаспадаркамі не абліжаючыца сказанным. Самае галоўнае, што ў сялянскіх гаспадарках, дзякуючы ма-даму іх размеру, тыя сродкі вытворчасыці, якія маюцца, да таго-ж выкарыстоўваюцца менш вытворча. У іх наглядаецца зьяўшча пераінвестарызацыі, якое ў калгасах з'яўляе-на меры іх узбуйнення і павялічэння % калектывізаваных сродкаў вытворчасыці. На гэтых мы яшчэ затрымаемся ў II частцы нашай працы.

Што датычыца да форм калгасаў, то тут большыя затраты на будынкі павінны быць ў вышэйших формах, таму што ў іх большы $\%$ абагуленых працэсаў вытворчасці, для якіх гэтая будынкі і патрабны. Але калі падлічыць будынкі, якія знаходзяцца ў індывідуальным карыстальніцтвам сябраў калгасу, то малюнак можа атрымашца адваротны, таму што гэтая будынкі зьяўляюцца тымі, якія засталіся ад іх былой сялянскай гаспадаркі, дзе $\%$ затрат на будынкі значна большы, чым у калгасах. Аб гэтым гаворыць і лічбы, пададзенныя ў зборніку ЦСУ „Коллек-тывизация советской деревни“.

	у сялянскіх г-х	у калгасах
Будынкі с.-г. значання у $\%$ да асн. ср. выт-ці	19,0	13,8

Адным з важнейших затрат у калгасах зьяўляюцца затраты на мёртвы інвэнтар. Паводле дадзеных ЦСУ, мёртвы інвэнтар у калгасах СССР складае $40,1\%$ ад асноўных сродкаў вытворчасці (куды ўключаны і жыльлёвая будынкі) у той час, як у сялянскіх гаспадарках усяго толькі $9,4\%$. Гэта гаворыць за тое, што рост затрат на мёртвы інвэнтар у калгасах ідзе шпарчэй, чым на іншыя сродкі вытворчасці. З розных форм калгасаў больш шпаркі рост мы будзем наглядаць у вышэйших формах, чаму і на 1 га інвэнтару будзе прыпадаць больш таксама ў вышэйших формах. Калі разглядаць гэта пытанье ў залежнасці і ад буйнасці калгасу, то тут, як і ў адносінах да ўсіх сродкаў вытворчасці, павінен мець месца факт большай узброенасці буйнейших гаспадарак сродкамі вытворчасці, факт лепшага іх выкарыстоўвання, чаму адносна (на 1 га) ў буйнейших гаспадарках інвэнтару павінна прыпадаць меншая колькасць.

Пяройдзем зараз да жывога інвэнтару. Яго мы павінны падзяліць на працоўную і прадукцыйную жывёлу. Кожная з іх мае свае тэндэнцыі ў разъвіцці. Працоўная жывёла да таго ж знаходзіцца ў супярэчнасці з машынамі (механічнай цягавай сілай). Адносная вага працоўной жывёлы ў калгасах, у параўнанні з сялянскімі гаспадаркамі, змяншаецца. Так гаворыць лічбы з памінаемага намі зборніку ЦСУ. Па гадох мы можем заўважыць тое-и самае. Рост механічнай цягавай сілы абганяе рост жывой. Для доваду гэтага Мітрафанаў у сваей книзе „Колхозное движение“ падае одну вельмі цікавую табліцу, да якой мы і адсылаем усіх, хто цікавіцца.

З усяго сказанага адносна працоўной жывёлы можна зрабіць такі вывод, што больш прагрэсіўныя гаспадаркі, якім зьяўляюцца больш буйныя паводле вытворчасці і з большым $\%$ абагуленення ці, іначай кажучы, больш высокія па форме, павінны зъмяншаць удзельную вагу затрат на працоўную жывёлу. Іншая справа маецца з прадукцыйной жывёлай. Ва ўмовах сельскай гаспадаркі Беларусі, якая набывае жывёлагадоўчы напрамак, прадукцыйная жывёла па меры прагрэсу сельскай гаспадаркі, павінна не зъмяншаць, а павялічваць сваю долю. Раз гэта зъявішча зьяўляецца прагрэсіўнай тэндэнцыяй, то зразумелая реч, што яна (тэндэнцыя) у першую чаргу адаб'еца ў больш буйных калгасах і больш высокіх па форме.

Некалькі слоў аб зваротных сродках вытворчасці. Паколькі тэхнічны прагрэс ідзе па лініі павялічэння затрат на асноўныя сродкі, то $\%$ першых (зваротных) у агульным складе сродкаў вытворчасці з кожным годам павінен зъмяншацца. Зразумелая реч, што такое палажэнне будзе тады толькі правільным, калі мы будзем супастаўляць гаспа-

даркі аднаго вытворчага тыпу. Адносная вага зваротных сродкаў павінна зъмяншацца па меры пераходу ад менш буйных і менш высокіх паводле формы калгасаў да больш буйных і больш высокіх паводле формы. Гэта павінна выцякаць з таго, што апошнія групы калгасаў зъяўляюцца больш прагрэсіўнымі. Адносна розных форм калгасаў гэта добра пацвярджаецца лічбамі з рапортоўных аналізаў бб калгасаў розных раёнаў СССР, якія мы знаходзім у працы міжнароднага аграрнага інстытуту „Опыт исследования коллективного земледелия“. Там на старонцы 58 гаворыцца: „В коммуне основные средства превосходят по стоимости оборотные. В артелях основных средств уже несколько меньше. В товариществах основные средства производства составляют только около 20%“.

Што датычыцца ролі асобных зваротных сродкаў вытворчасці, то лёгка заўважыць, што адны з іх (насеньне) павінны зъмяншацца сваю долю, паколькі затраты на іх цесна звязаны з зямельнай тэрыторыяй, другія (угнаеніне, маладняк жывёлы) павінны павялічвацца сваю долю у звязку з правадзімай інтэнсіфікацыяй сельскай гаспадаркі, трэція (запасы, жывёла на ўбой) могуць сільна вагацца ад розных прычын.

Зразумелая реч, што паказаныя тэндэнцыі хутчэй за ўсё і больш поўна выяўляюцца ў больш прагрэсіўных калгасных гаспадарках. Гэтымі заувагамі мы і абліжуемся ў адносінах да зваротных сродкаў вытворчасці.

Рэзюмуючы ўсё сказанае аб законамернасцях у складанні сродкаў вытворчасці гаспадара аднаго вытворчага тыпу, мы павінны адзначыць:

1. З кожным годам у сельскай гаспадарцы ідзе шпаркі рост тэхнікі, рост затрат на сродкі вытворчасці, іначай кажучы, адбываецца інтэнсіфікацыя сельскай гаспадаркі.

2. З усіх сродкаў вытворчасці (асноўных) рост затрат галоўным чынам ідзе па лініі росту затрат на складаны інвентар і прадукцыйную жывёлу, дзякуючы чаму апошнія падвышаюцца сваю адносную вагу ў складзе ўсіх сродкаў вытворчасці.

3. З іншых сродкаў вытворчасці працоўная жывёла найбольш зъмяншае сваю адносную вагу, паколькі знаходзяцца ў антаганізме з механізацыяй.

4. Больш буйныя сел.-гас. прадпрыемствы больш вытворча выкарыстоўваюць сродкі вытворчасці, ад чаго яны маюць тэндэнцыю зъмяншыцца затраты апошніх пры парашананні на 1 га.

5. З розных форм калгасаў большая ўзброенасць сродкамі вытворчасці павінна праявіцца ў вышэйшых формах.

6. Дробная сялянская гаспадарка ўзброенасці сродкамі вытворчасці павінна адставаць і адстае ад усіх форм калгасаў, нават і ніжэйшых, калі прыняць пад увагу сродкі вытворчасці, якія знаходзяцца ў індывідуальным карыстанні сябраў калгасу.

З гэтым мы і падойдзем да аналізу фактычнага матар'ялу, толькі затримаемся у двух словах на яго асаблівасцях.

Матар'ял сабран на 97% па тых калгасах, якія з'ярганізаваліся да 1925 году, а з іх 58% да 1922 году, і ўсе на землях непрацоўнага карыстаннія. Усё гэта бязумоўна трэба мець на ўвазе. Факт шматгадовага іх існавання нам гаворыць за тое, што ў іх павінны праявіцца разгледжаныя намі тэндэнцыі і законамернасці, але факт арганізацыі іх на не-працоўных землях гаворыць і за тое, што перададзеныя калгасам разам з зямлём некаторыя сродкі вытворчасці (у большасці будынкі) могуць зрабіць уплыў на нармальную структуру сродкаў, калі на поўнасцю

скарыстоўваюцца. А ў асобных выпадках такі факт, як мы ўбачым да-
лей у другой частцы нашай працы, назіраўся.

Групоўка матар'ялу пры яго распрацоўцы зроблена паводле буйна-
кыці калгасаў паасобку ў межах кожнай формы іх. Як мы аб гэтым ужо
сазалі, такая групоўка будзе найбольш правільнай. У аснову вызна-
чэння буйнасьці калгасаў браўся разъмер валавой прадукцыі. Для да-
дзенага матар'ялу такое вызначэнне буйнасьці калгасу зьяўляецца най-
лепшым, хоць наогул трэба адзначыць, што да гэтага часу пытаныне,
як лепш групаваць матар'ял ці паводле валавой прадукцыі, ці паводле
ўкладэных у гаспадарку сродкаў вытворчасці, ня вырашана. Тая і дру-
гая групоўкі маюць свае перавагі і недахопы. Групоўка паводле сродкаў
вытворчасці ўступае, калі наглядаецца нерацыянальнае скарыстоўванье
апошніх. Але і групоўка паводле валавой прадукцыі ў выпадку стыхій-
ных бядот (недарод) пры аднагадовых дадзеных таксама ня зусім будзе
адпавядаць сапраўднасці. У дадзеным выпадку, дзякуючы таму, што
ёсць баязнь нерацыянальнага скарыстоўванья сродкаў вытворчасці,
больш правільнym будзе зьяўляцца групоўка паводле валавой прадукцыі.

Праглядаючы склад таварнай прадукцыі ў самай вялікай групе ка-
мун (II), мы заўважылі, што з 27 гаспадарак у 26 галоўнай часткай та-
варнай прадукцыі зьяўляюцца прадукты жывёлагадоўлі і толькі ў аднай—
прадукты саду і гароду. Трэба чакаць, што такога роду зьяўшча будзе
наглядацца наогул па ўсіх даследуемых калгасах. А раз гэта так, то
мы можам упэўнена сказаць, што даследуемыя калгасы ў асноўным на-
лежаць да аднаго вытворчага тыпу, што спэцыяльнае групоўкі ў залеж-
насьці ад напрамкаў не патрабуеца. Так мы і зрабілі.

2. Арганізацыя асноўных сродкаў вытворчасці.

З ўсіх сродкаў вытворчасці асноўныя сродкі, дзякуючы тэй ролі,
якую яны адыгрываюць у росце вытворчасці працы, уяўляюць з сябе
асаблівую цікавасць. Рост асноўных сродкаў зьяўляецца ўмовай павя-
лічэння вытворчасці працы, яны зьяўляюцца, як паказвае Маркс, „ис-
тинным показателем развития производительных сил“. Зваротныя сродкі
у росце вытворчасці працы такой ролі не адыгрываюць. Рост іх зьяў-
лецца вынікам росту вытворчасці працы, і таму, хоць яны адносна і
паказваюць на ступень вытворчасці працы, але сапраўдным паказальнікам
апошній застаюцца ўсё-ж асноўныя сродкі.

Этадна разгледжанага ў першай частцы нашай працы разуменія
асноўных і зваротных сродкаў вытворчасці, маладняк жывёлы мы ад-
рываем ад усіх жывёл і будзем разглядаць яго ў наступным раздзеле.
Такой адрыў ні мала ня будзе зьяўляцца штучным, а хутчэй карысным,
паколькі для вынікаў гаспадарання роля затрат на дарослую жывёлу
і маладняк бывае розная. У той час, як затраты на дарослую жывёлу
зайсці знаходзяцца ў сувязі з валавой прадукцыяй ад жывёлагадоўлі,
гэтага сказаць адносна маладняку нельга. Маладняк ва ўмовах простага
аднаўлення маючы сваю прaporцю ад ўсіх жывёл, у перыяд пашы-
ранага аднаўлення сел.-гас. прадпрыемства (з жывёлагадоўчым напрам-
кам) павінен рэзка падышаць сваю адносную вагу, так што тут ня бу-
дзе наглядацца ніякай сувязі з валавой прадукцыяй. Вось чаму мы лі-
чым карысным падвесці аналізу маладняк асобна ад жывёлы.

Аналіз матар'ялу мы пачнем з аналізу ўсіх асноўных сродкаў вы-
творчасці. Тут цікава будзе высьветліць тэмпы росту сродкаў вытвор-

часыці і якасны бок гэтага росту. Падаваемы намі ніжэй конкретны матар'ял сьведчыць аб tym, што калгасы БССР з кожным годам інтэнсивнуюцца і павялічваюць затраты на асноўныя сродкі вытворчасыці.

Табліца 1.

Дынаміка асноўных сродкаў вытворчасыці (на 1 калгас).

		Таварысты			Арцелі			Камуны			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
1926 г.	у руб.	1836,1	6229	6350,6	3817,4	11896,4	17245,3	6887,3	12815	26458,7	26185,8
	у %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1927 г.	у руб.	1984,4	6134	6350,6	5754,1	12118	20370,3	7637	15209,1	27817,8	27930,8
	у %	108,0	98,5	100	150,8	101,7	118,3	110,9	118,8	104,9	106,6
1928 г.	у руб.	3190,1	6964,3	6898	7912,8	13387,1	25660,8	9014,8	19727,2	28551,1	30017,6
	у %	173,7	111,7	108,0	207,2	113,3	148,6	130,9	154,1	106,1	114,8
Рост у %	за 1927 г.	8,0	-1,5	—	50,8	1,7	18,3	10,9	18,8	4,9	6,6
	за 1928 г.	65,7	13,2	8,0	56,4	11,6	30,3	20,0	35,3	1,2	8,2

Наглядаецца, як мы бачым, вельмі шпаркі тэмп росту асноўных сродкаў вытворчасыці і саме галоўнае, што гэты тэмп з кожным годам павялічваецца. Асабліва высокі тэмп назіраецца ў 1928 годзе. Бязумоўна, што гэта зьяўляецца адбіткам таго пералому ў працэсе калектывізацыі, які прадугледжаны XV з'ездам УсекП(б). Уэмаднілася пасля з'езду арганізацыйна-вытворчае абслугоўванне калгасаў і зразумела, што ўсё гэта прыводзіла да ўзмацнення і самых калгасаў, а значыцца, і да большых тэмпаў ў росце сродкаў вытворчасыці. Асабліва наяўнасць пералому ў калектыўным русе яскрава падкрэсліваюць дадзеныя паводле ніжэйшых форм калгасаў-таварыстваў. Яны (тав-ны) да 1928 году альбо зусім не павялічвалі затрат на калектыўныя сродкі вытворчасыці, альбо рост гэтых затрат быў парабаўнай нязначны. Глумачыца гэта tym, што ў іх, дзякуючы малому % абавалення сродкаў вытворчасыці, былі моцны тэндэнцыі да індывідуальнага накаплення і, зразумелая реч, пры адсутнасці належнай да іх увагі і кірауніцтва накапленне і ішло галоўным чынам па гэтай лініі. З 1928 году, як мы ўбачым, такое становішча ў таварыствах ужо зъмянілася. Рост калектыўных сродкаў вытворчасыці пачынае перавышаць рост індывідуальных і, як вынік з усяго гэтага, і ў таварыствах мы наглядаем высокія тэмпы росту асноўных сродкаў.

У межах кожнай формы даследуемы матар'ял паказвае ў больш буйных групах тэндэнцыю звычайнай тэмпу росту сродкаў вытворчасыці. Неправільна было-б з гэтага рабіць той вывод, што наогул драбнейшым калгасам уласцівы больш высокія тэмпы. З сказанага ў першым раздзеле гэтай працы вынікае, што павінна-б наглядацца адваротная тэн-

дэнцыя. Калі фактычны матар'ял гэтай тэндэиці не паказвае, значыцца, тут ёсьць прычыны, якія прыводзяць да назіраемых адхіленніяў. Пастаравеся высьветліць іх. Высьветленне іх звязана з пытаннем аб крыйніцах тых сродкаў, за лік якіх ідзе рост калектыўных сродкаў вытворчасці. Такім крыйнікамі могуць быць: 1) крэдыты, 2) сродкі сябраў калгасу, абагуленых у працэсе вытворчасці і 3) сродкі самога калгасу.

Аналіз закрэдытаванасці калгасаў паказвае, што ў аблігатных лічбах больш буйныя і больш высокія паводле форме калгасы і крэдытаў атрымоўвалі больш.

Таблица 2.
Дынаміка закрэдытаванасці калгасаў (на 1 калгас).

		Таварысты			Ардэлі			Камуны		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III
1926/7 г.	у руб.	78,6	418,4	682,92	971,28	917,42	2955,0	987,8	1527,03	2268,07
	у % да срод. вытв. на 1926	4,3	6,7	10,7	25,4	8,1	17,1	14,4	12,0	8,8
1927/8 г.	у руб.	1814,19	1357,79	2056,01	3610,08	1496,26	4414,33	3466,01	3259,53	4194,79
	у % да срод. вытв. на 1927	91,4	22,1	32,4	62,7	12,6	21,2	45,2	21,4	15,4

Атрымоўваецца зусім адваротны малюнак, калі крэдыты ўзяць у % да ўсіх маючыхся асноўных сродкаў вытворчасці. Больш высокія паводле формы калгасы і больш буйныя ў межах кожнай формы, як правіла, крэдытаў атрымоўвалі адносна меншую колькасць. Калі лічыць, што выкарыстоўванне крэдытаў ішло выключна па лініі затрат на асноўныя сродкі вытворчасці, то адносныя лічбы, якія атрымаліся, маглі быць атрымоўвацца паказынкамі мажлівага росту асноўных сродкаў. Тады большы тэмп росту наглядаўся-б у драбнейшых калгасах і ніжэйшых паводле форм, паколькі апошняя адносна больш забясьпечаны крэдытамі.

Хоць нельга сказаць, што атрыманыя калгасамі крэдыты скарыстаўваліся выключна на асноўныя сродкі вытворчасці, хоць маюцца і іншыя крыйніцы іх росту, усё-ж мы можам заўважыць паміж % росту асноўных сродкаў і % атрыманых крэдытаў амаль што поўную адпаведнасць. Чым больш % атрыманых крэдытаў, тым большы % росту асноўных сродкаў. Праўда, некаторыя групы калгасаў парушаюць гэтую адпаведнасць. Так II гр. камуны, атрымаўшая ў 1928 годзе ў параўнанні з I гр. менш крэдытаў (21,4% супраць 45,2%) павялічыла свае асноўныя сродкі вытворчасці на 35,3% супраць 20,0 у першай групе. Як нам думаецца, у гэтым праявілася лепшая арганізацыя больш буйных гаспадарак, якія здолелі і за лік сваіх рэурсаў павялічыць асноўныя сродкі.

Такім чынам, з сказанага мы робім вывад, што аднай з прычын, дзякуючы якой наглядаюцца адхіленні ад тэй законамернасці, якая павінна быць—ад большага росту асноўных сродкаў у больш буйных гаспадарках, зьяўляеца адносна меншая забясьпечанасць апошніх крэдытамі. Такая залежнасць у сваю чаргу гаворыць за тое, што крэдытам у росьце затрат на сродкі вытворчасці належыць вялікая роль. Але і сродкі самых калгасаў у гэтым росьце таксама маюць значанье, аблізвіе

Інв. № 1953
54/1067

Дзяржархів
ЕСІАД
Імені

у арцелях і камунах. Адносна II гр. камун мы ўжо гаварылі. Тое-ж са-мае можна сказаць аб III гр. арцеляй, якая ў 1928 годзе павялічыла свае асноўныя сродкі на 30,3% у той час, калі крэдыты давалі магчы-масць толькі на 21,2%. А запраўды, частка крэдытаў, бязумоўна, ска-рыстана была і на зваротныя сродкі вытворчасці. Аб III і IV гр. камун цяжка сказаць што-небудзь, паколькі яны ў табліцы крэдытаў аб'яднаны і не даюць паразаўнайчых лічб.

Тое звязішча, што драбнейшыя калгасы атрымоўвалі адносна больш крэдытаў, зьяўляецца праяўленнем праводзімай палітыкі — даць магчы-масць слабейшым калгасам падцягнуцца да узроўню больш буйных, якія зьяўляюцца і мацнейшымі. Драбнейшыя калгасы, ня гледзячы на адносна большы рост асноўных сродкаў, усё яшчэ з арганізацыйнага боку адстаюць ад больш буйных. Але аб гэтым потым.

Можа узнікнуць пытаныне, ці такія высокія тэмпы росту сродкаў вытворчасці не залежаць яшчэ ад того, што ў дасьледуемых гады на-віраўся працэс абагулення індывідуальных сродкаў сябраў калгасу. Не адмаўляючыся ад того, што гэты працэс, бязумоўна, меў месца, асабліва ў таварыствах, трэба аднак-жа сказаць, што—не. Мы павінны памятаць, што дасьледуемых калгасы зьяўляюцца старымі, арганізаванымі даволі даўно. У асноўным індывідуальнаяя сродкі сябраў калгасу абагулены былі пры арганізацыі ў першыя гады існавання калгасу. Тады гэтыя сродкі, бязумоўна, адыгрывалі калі не пераважную, дык даволі значную ролю. Але зараз гаворыць аб гэтым нельга нават і ў адносінах да таварыст-ваў. Зараз ў дасьледуемых калгасах у асноўным адбываецца працэс на-быцця новых сродкаў вытворчасці, таксама хадзі і не ў дастатковай ступені працэс перакачкі з індывідуальнага карыстання ў калектыўнае. За гэта гаворыць факт росту індывідуальных сродкаў сябраў калгасу ў таварыствах і нязначнае, паразаўнайча з накапленнем калектыўных срод-каў, памяншэнне індывідуальных сродкаў у арцелях і камунах. Крэдыты, сродкі самых калгасаў, вось што грае значную ролю ў такім вялікім росце.

Табліца 3.

Дынаміка асноўных сродкаў вытворчасці сябраў калгасу (на 1 калгас).

		Таварысты			Арцелі			Камуны			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
1927 год	у руб.	2553,5	3496,4	5638,3	1847,6	1503,4	843,5	707,2	179,2	56,9	—
	у % %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
1928 "	у руб.	2889	3682,9	6565,1	1832,4	1127,5	748,4	236,0	225,6	234,2	—
	у % %	113,0	105,0	116,4	99,5	75,0	88,0	33,4	126,0	417,8	—
Рост за 1928 г. у %	+13,0	+5,0	+16,4	— 0,5	-25,0	-11,2	-66,6	+26,0	+317,8	—	—

Акрамя пацвярджэння вышэйсказанай думкі, гэта табліца гаво-рыць яшчэ за тое, што ў таварыствах побач з ростам калектыўных срод-каў вытворчасці растуць і індывідуальныя сродкі, што, як правіла, рост першых перавышае рост другіх. Толькі ў III групе наглядаецца адва-

ротнае зъявішча. У гэтай групе за 1928 год індывідуальныя сродкі павялічыліся на 16,4%, а калектыўная ўсяго толькі на 8%, Гэта гаворыць за тое, што калгасы данай групы ня зусім добра замацаваны, што, як і раней, тэндэнцыі да індывідуальнага накаплення з боку сябраў калгасу былі досыць моцныя. Гэта зъявілецца другой прычынай таго, што рост калектыўных асноўных сродкаў вытворчасці ў данай групе адстае ад іншых груп.

У арцелях, дзяякуючы абагуленню большасці сродкаў вытворчасці, тэндэнцыя да індывідуальнага накаплення не праяўляецца, наадварот, індывідуальныя сродкі сябраў замяшчаючы калектыўныя сродкі, чаму мы і наглядаем абсалютнае (а значыцца, і адноснае) зъмяншэнне першых. Такое становішча вядзе да замацавання калектыўных навыкаў і перарастання арцеляй у вышэйшыя формы—камуны.

У камунах мы назіраем амаль тое саме, што і ў арцелях. Праўда, у II і III гр. іх, як быццам, наглядаема адносны рост індывідуальных сродкаў, але гэтыя лічбы ня прыходзіцца прымадзь пад увагу, бо як раз у гэтых групах адносная вага індывідуальных сродкаў у % да калектыўных выміраецца дзесятымі процэнтам. Павялічэнне першых на невялікую суму прыводзіць да вялікіх процентаў росту.

Як мы казалі, індывідуальныя сродкі ў камунах складаюць невялікі % ад калектыўных. Тоё-ж саме можна сказаць адносна арцеляй. Толькі ў таварыствах індывідуальн. сродкі складаюць значны % ад калектыўных.

З'вернемся да табліцы.

Табліца 4.

Індывідуальныя сродкі ў % ад калектыўных.

	Таварысты			Арцеля			Камуны			
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
1927 год	128,9	57,0	88,8	32,1	12,5	4,1	9,2	1,2	0,2	—
1928 "	90,6	53,0	95,1	23,2	8,4	2,9	2,6	1,1	0,8	—

Адносная вага індывідуальных сродкаў, як правіла, з кожным годам зъмяншаецца. Выключэнне ўяўляе з сябе III гр. таварыстваў, дзе рост індывідуальных сродкаў перавышае рост калектыўных, чаму і атрымалася зъявішча павялічэння адноснай вагі першых. Тоё-ж саме наглядаема і ў III гр. камун, але сутнасць тут ужо іншая. Паводле нашай думкі ў межах дзесятых процэнту хістаныні ў гэтай групе зъявілаеца зусім нормальнымі.

Толькі што пададзеная лічбы гавораць яшчэ аб тым, што нават у таварыствах наглядаема высокая ступень калектывізацыі асноўных сродкаў вытворчасці. Індывідуальныя сродкі ў таварыствах складаюць на 1928 год ад 53% (II гр.) да 95,1% (III гр.) ад калектыўных, ці іначай ад $\frac{1}{3}$ да $\frac{1}{2}$ ад усіх, у той час як наогул па БССР у таварыствах індывідуальныя сродкі складаюць большую палову (да 55% ад усіх). Такая высокая ступень калектывізацыі ў даследуемых таварыствах залежыць ад таго, што гэтыя таварысты, як і ўсе даследуемые калгасы маюць у складзе сваіх асноўных сродкаў значную частку атрыманых ад дзяржавы.

Таблица 5.

Крыніцы набыцьця асноўных сродкаў у % (на 1928 год).

	Таварысты			Арцехі			Камуны			
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
Дзяржаўныя . . .	42,4	82,0	72,0	28,8	59,0	31,0	52,2	67,3	54,6	57,5
Сябраў калгасу . .	18,0	7,4	—	9,0	15,0	4,5	7,4	3,7	7,2	1,0
Набытыя за р-кк-су	39,6	10,6	28,0	62,2	26,0	64,5	40,4	29,0	38,4	41,5

Сярод усіх сродкаў вытворчасці галоўную масу складаюць сродкі, атрыманыя ад дзяржавы, затым набытыя за раҳунак калгасу і нарэшце сябраў калгасу, абагуленых у працэсе калектывізацыі. Малы % апошніх сродкаў не павінен дзівіць нікога. Як ужо паказвалася, дасьледуемыя калгасы з'яўляюцца старымі, у асноўным абагулюшымі свае сродкі вытворчасці раней, так што на 1928 год не малая частка іх магла быць ужо скарыстана і заменена набытымі за раҳунак калгасу. Не павінен нас дзівіць і той факт, што да гэтага часу сродкі, набытыя за раҳунак калгасу, маюць меншую адносную вагу, чымся сродкі, атрыманыя ад дзяржавы. Треба прыняць пад ўвагу тое, што дзяржаўныя сродкі, як аб гэтым мы ўбачым далей, амаль што цалкам складаюцца з будынкаў і садоў у працілегласці сродкам, набытым за раҳунак калгасу, якія складаюцца ў пераважнай большасці з жывога і мертвага інвэнтару. У сродках вытворчасці, набытых калгасам, пераважвае якасны бок.

Як паводле асобных форм калгасаў, так і паводле асобных группу межах кожнай формы нельга з падаваемай табліцы высьветліць ніякай законамернасці. Наадварот, назіраюцца значныя хістаныні, якія залежаць ад того, што розныя группы калгасаў атрымалі розную колькасць дзяржаўных сродкаў. Вось у апошнім ляжыць яшчэ адна прычына адхілення ад законамернасцій у тэмпах росту сродкаў вытворчасці. Наяўнасць выстарчальнай колькасці, а то і збытку дзяржаўных сродкаў дазваляе некаторым групам калгасаў не рабіць затрат на новыя, а звярнуцца да вытворчага скарыстаньня маючыхся.

Высокі рост асноўных сродкаў, які наглядаецца ў калгасах, не мажлівы ў межах асобнай індывідуальнай сялянскай гаспадаркі. Аб гэтым яскрава съведчыць матар'ял экспедыцыі НДІ па дасьледванью сялянскіх гаспадараў БССР, узяты намі па двух раёнах—Аршанска-Магілеўскім і Гомельскім¹⁾.

Не гаворачы аб якасным баку росту сродкаў вытворчасці, у чым калгасы бязумоўна маюць перавагі, і які мы будзем назіраць далей, заўважваюцца, што індывідуальным гаспадаркам далёка да тых тэмпаў, якія наглядаюцца ў калгасах. Звычайні прырост сродкаў вытворчасці ў сялянскіх гаспадарках не перавышае 15% у той час, як у калгасах гэтай % асабліва за 1928 год даходзіць да 35—50% і нават да 65%. Усё гэта съведчыць аб tym, што магчымасць развиціцца сялянскай гаспадаркі абліжана яе дробным размірам, што дабіцца шпаркага развіціцца сельскай гаспадаркі мажліва толькі праз арганізацыю буйных сацыялістичных гаспадараў.

¹⁾ У далейшым мы будзем падаваць матар'ял з гэтай-же экспедыцыі і па тых-же двух раёнах.

Дынаміка асноўных сродкаў вытворчасці па сялянскім гаспадаркам (на 1 двор).

		Аршанска—Магілеўскі					Гомельскі				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1926 год	у руб.	231,9	463,3	739,7	1201,0	2734,2	216,3	428,7	725,2	1058,5	1549,6
	у % %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1927 "	у руб.	249,0	493,3	781,3	1235,5	4044,3	250,9	495,7	765,6	1066,2	1680,4
	у % %	107,0	106,3	107,0	102,9	148,0	115,0	115,7	106,0	100,2	109,0
Рост за 1927 г. у % %		7,0	6,3	7,0	2,9	48,0	15,0	15,7	6,0	0,2	9,0

Усе падаваемыя намі матар'ялы давалі магчымасць устанавіць толькі агульную забясьпечанасць калгасаў асноўнымі сродкамі вытворчасці і рост апошніх. Але наш аналіз быў-бы далёка няпойным, калі-б мы адначасова не харектарызавалі дасьледуемыя калгасы з боку ўзброенасці асноўнымі сродкамі аднаго працаўніка і тэй колькасці іх (сродкаў), якая прыпадае на 1 га выгоднай плошчы. Такая харектарыстыка павінна даць нам многа новага для высвітлення таго, якім групам і формам калгасаў уласціва лепшая арганізацыя асноўных сродкаў вытворчасці.

Табліца 7.
Забясьпечанасць калгасаў асноўнымі сродкамі.

		Таварысты			Арцелі			Камуны			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	VI
На 1 працоўн.	1926 год	126,6	225,8	230,1	199,8	432,6	298,8	453,0	569,5	650,0	748,1
	1927 "	204,5	165,3	189,4	328,8	442,2	399,4	451,5	691,3	675,1	594,2
	1928 "	195,7	180,9	205,9	465,4	437,4	427,6	500,8	747,2	607,0	571,7
На 1 га	1926 "	25,2	42,0	36,0	42,0	78,0	71,6	71,0	86,0	121,7	92,5
	1927 "	26,7	41,0	36,0	63,0	81,4	84,5	84,0	99,8	127,4	98,7
	1928 "	41,9	45,6	38,7	87,0	88,3	97,7	96,0	129,0	129,0	103,0

У дынаміцы, як правіла, наглядаецца рост узброенасці працаўнікоў сродкамі вытворчасці, а таксама на 1 га колькасць сродкаў павядлівасцца. Значыцца, калі ў калгасах наглядаецца рост зямельнай плошчы і колькасці працаўнікоў, то ён усё-ж адставаў ад росту сродкаў вытворчасці. Выключэнне уяўляюць з сябе толькі III гр. таварыстваў і IV гр. камун. У гэтых групах відаць, прыліў новых сябраў калгасу, выявіўся

дзякуючы неўкамплектаванасці імі, парадаўнаўча з ростам самых сродкаў, большым. Такім чынам у дынаміцы пададзеная табліца толькі пацьвярджае тыя вывады, якія зроблены намі раней.

Але пададзеная табліца нам больш важна тым, што яна паказвае на некаторый тэндэнцыі, якія вызначана складом у калгасах. Так, заўва квaeцца, што вышэйшыя формы паказваюць, як большую ўзброенасць асноўнымі сродкамі сваіх працаўнікоў, так і на адзінку зямельной плошчы ў іх прыпадае больш сродкаў. Такая тэндэнцыя не патрабуе ніякіх тлумачэнняў. Яна зусім правільна і знаходзіць сабе пацьвярджэнне з тэарэтычнага боку, на чым мы ўжо спыняліся ў першай частцы сваёй працы. Разам з гэтай тэндэнцыяй наглядаецца і другая—гэта тое, што ў межах кожнай формы буйнейшыя калгасы лепш забясьпечваюць сваіх працаўнікоў сродкамі вытворчасці, і на 1 га апошніх прыпадае больш. Тут трэба троху затрымца. Тое, што буйнейшыя калгасы лепш забясьпечваюць сваіх працаўнікоў сродкамі вытворчасці, мы можам лічыць тэндэнцыяй зусім правільной і з тэарэтычнага боку. Чым буйней калектывная гаспадарка, тым больш асартымент сродкаў вытворчасці яна можа набыць, што, зразумела, і прыводзіць да лепшага ўзброенення асноўнымі сродкамі кожнага працаўніка. Але іншая справа зьяўляецца ў адносінах колькасці асноўных сродкаў, якія прыпадаюць на 1 га. Тут такое становішча, што ў буйнейших калгасах на 1 га прыпадае больш сродкаў, знаходзіцца ў некаторай супяречнасці з сказанным намі ў першай частцы працы. Там мы адзначалі, што пры парадаўнанні калгасаў розны буйнасці аднаго вытворчага тыпу, больш буйныя павінны паказваць памяншэнне колькасці асноўных сродкаў, падаючых на 1 га. Тут мы наглядаем адваротнае зявішча. У чым тут сірава? Справа у тым, што хаця тыя калгасы, якія даследуюцца, у асноўным належыць да аднаго вытворчага тыпу, але тып сам па сабе зьяўляецца пераходным ад збожжаважывёлагадоўчага да жывёлагадоўчага, чаму мы наглядаем значныя хісторычныя паміж асобнымі калгасамі ў ступені інтэнсіўнасці жывёлагадоўлі. Так, мы назіраем, што таварная прадукцыя жывёлагадоўлі ў самай вялікай групе калгасаў—ІІ гр. камун хістаецца ў асобных калгасах ад 42% да 93%. Розніца ў 2 з лішнім разы. Эбожжавая таварная прадукцыя ў тэй-же групе хістаецца ад 0,7% да 44%. Усё гэта прыводзіць да такіх-жэ вынікаў (праўда, у меншай ступені), як і пры парадаўнанні калгасаў розных, але блізкіх паміж сабой, вытворчых тыпаў, калі атрымоўваецца зусім правільнае зявішча павялічэння ў буйнейших калгасах асноўных сродкаў, якія прыпадаюць на адзінку зямельной плошчы. Усё гэта бязумоўна мела значэнне ў разабраным вышэй адхіленні.

Ад выяўленых вышэй тэндэнций маюцца адступленыні. Але яны могуць зацімніць яснага выражэння першых. Гэтыя адступленыні маюцца пад сабою розныя прычыны. Адну з іх, якая належыць да ўзброенасці сродкамі вытворчасці працаўнікоў, мы ўжо паказалі. Гэта неўкамплектаванасць складу сябраў калгасу, няроўнамерны ўзрост і адліў. Другое, якое належыць да памяншэння забясьпечанасці асноўнымі сродкамі 1 га у IV гр. камун, тлумачыцца тым, што дадзеная група ў складзе сваёй выгоднай зямельной плошчы мае значны, ў некалькі разоў перавышаючы іншыя групы камун, % лесу.

Пры харэктарыстыцы сялянскіх гаспадарак з боку забясьпечанасці асноўнымі сродкамі на 1 працаўніка і на 1 га перавага калгасаў выступае яшчэ яскравей.

Табліца 8.

Забясьпечанасць асноўнымі сродкамі сялянскіх гаспадарак (на 1 двор).

		Аршанска—Магілеўскі					Гомельскі				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
На 1 прац.	1926 год	77,0	110,6	180,4	300,2	546,8	72,0	142,8	181,2	261,9	310,0
	1927 "	83,0	120,2	190,2	309,0	808,0	83,6	165,7	191,5	266,5	336,2
На 1 га	1926 "	46,4	57,5	67,6	92,9	82,8	43,4	53,5	80,8	88,8	126,2
	1927 "	49,3	61,6	71,0	95,0	122,5	50,2	62,0	85,0	89,0	129,0

Паводле ўзброенасці працаўнікоў асноўнымі сродкамі вытворчасці, сялянскія гаспадаркі застаюцца далёка ззаду калгасаў, нават і ніжэйших іх форм, дзе, як мы ведаем, частка сродкаў знаходзіцца ў індывідуальным карыстанні сябраў калгасу. Толькі вышэйшыя (кулацкія) групы сялянскіх гаспадарак перавышаюць некаторыя групы таварыстваў і арцеляў, але да камун ім усё-ж такі далёка. Паводле забясьпечанасці сродкамі на 1 га, малюнак амаль што такі самы, хоць розніца ў параданні з калгасамі некалькі меншая. Усё гэта съведчыць аб tym, што вытворчасць працы ў калгасах вышэй, чымся ў сялянскіх гаспадарках, нават і кулацкіх.

Але перавага калгасаў ня толькі ў гэтым. Трэба памятаць, што ў той час, як у сялянскіх гаспадарках рост асноўных сродкаў вытворчасці на 1 прац. і на 1 га у дынамічным сваім разрэзе і па групах ідзе побач з зьявішчам пераінвэнтарызацыі, зьявішчам навытворчага скарыстоўвання самых сродкаў вытворчасці, у калгасах апошняга, як правіла, не наглядаецца. На самай справе. Ці магчыма у сялянскай гаспадарцы, дзе самая простая сродкі вытворчасці, як плуг, не заўсёды поўнасцю скарыстоўваюцца, набыццё такіх сродкаў, якія замянняюць ручную працу (касарка, жнейка) без таго, каб апошні скарыстоўваўся няпоўны час? Не, не магчыма. І гэта ня толькі з інвэнтаром. Большаясьць сродкаў вытворчасці ў сялянскай гаспадарцы ня могуць знайсці сабе вытворчага прыстасавання.

У калгасах, наадварот, тыя сродкі вытворчасці, якія маюцца, могуць знайсці сабе вытворчае прыстасаванне. Гэтаму дазваляе разьмер зямельнай плошчы. Рэзывіццё тэхнікі ў далейшым будзе прыводіць да ўзбуйнення самых калгасаў, і значыцца зьявішча пераінвэнтарызацыі, уласцівае сялянскай гаспадарцы, у калгасах можа наглядацца, як часовае зьявішча.

Усё гэта мы падаем да таго, каб паказаць, што адно і тое-ж зьявішча росту асноўных сродкаў у калгасах і сялянскіх гаспадарках уяўляе з сябе па сутнасці розныя рэчы, чаму ня прыняўшы пад увагу сацыяльна-эканамічны вобраз даследуемых гаспадарак, нельга правільна паставіць ніякага аналізу.

З'вернемся зараз да пытання аб суадносінах асобных сродкаў вытворчасці, разглядаючы яго (пытанье) у дынаміцы. Гэта дазволіць нам высветліць якасны бок росту сродкаў вытворчасці.

Табліца 9.

Суадносіны асобных сродкаў вытворчасці ў %

		Таварысты			Арцелі			Камуны			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
Будынкі	1926 год	57,5	61,2	35,5	44,2	47,5	15,8	25,8	38,5	33,9	43,8
	1927 "	50,8	59,9	33,7	34,0	46,3	18,9	22,7	26,6	31,6	39,7
	1928 "	40,6	53,4	38,8	47,2	42,5	36,1	21,5	26,9	29,7	35,9
Працоўная жывёла	1926 "	4,3	—	—	13,2	7,2	15,4	6,8	7,7	7,9	6,0
	1927 "	8,0	—	—	12,8	8,8	11,4	7,0	8,7	7,3	6,9
	1928 "	13,3	2,5	—	5,9	9,4	9,9	7,9	8,1	8,4	7,7
Прадукцыйная жывёла	1926 "	17,3	0,2	1,1	9,1	12,1	10,1	14,0	10,1	10,6	11,4
	1927 "	13,1	0,4	0,1	21,7	10,8	20,8	18,3	13,8	13,5	16,4
	1928 "	14,1	3,8	1,1	20,5	14,1	10,6	16,3	17,2	12,5	16,3
Інвэнтар	1926 "	11,8	8,1	15,1	15,0	9,6	40,9	10,5	9,3	23,6	20,5
	1927 "	17,0	8,7	20,1	12,5	10,9	34,1	15,1	14,1	23,5	19,7
	1928 "	16,6	12,2	19,1	12,6	12,2	31,2	14,5	15,0	30,5	24,3
Мэліярадцы	1926 "	—	—	—	—	—	2,3	0,1	0,1	0,1	3,8
	1927 "	2,7	—	—	—	—	1,3	0,2	0,001	0,5	3,6
	1928 "	2,8	0,1	0,1	—	—	1,8	0,4	0,4	0,6	4,3
Сады	1926 "	9,1	30,5	49,0	18,5	23,6	15,5	42,8	34,3	23,9	14,5
	1927 "	8,4	31,0	45,0	18,9	23,2	13,5	36,7	36,8	23,6	13,7
	1928 "	12,6	28,0	40,9	13,8	21,8	10,4	31,0	32,4	18,3	11,5

Два асноўных выводы напрашваюцца пры разглядзе дадзеных лічб. Першы — роля будынкаў з кожным годам, як гэта мы і чакалі, згодна разьвітых намі ў першай частцы працы палажэння, зъмяншаецца, і другі — роля прадукцыйной жывёлы і інвэнтару наадварот з кожным годам расце. Этым зменшэнне адноснай вагі будынкаў з'яўляецца даволі значным. Гэта будзе залежаць галоўным чынам ад таго, што калгасы атрымалі пры арганізацыі дзяржаўную маемасць больш за ўсё ў будынках, якія, зразумела, спачатку поўнасцю не скрыстоўваліся. Таму мы можам упэунена сказаць, што тое зъмяншэнне адноснай вагі будынкаў, якое наглядаецца зараз, ёсьць у асноўным аднаўленыне нормальных суадносін паміж будынкамі і іншымі сродкамі вытворчасці. Падкрэсліваем тут,

што толькі ў асноўным, паколькі, як мы ўбачым далей, наглядаўся так-сама і абсолютны рост затрат на будынкі ў тых групах калгасаў, дзе рост сродкаў вытворчасці быў параўнаўча высокім. Тыя-ж буйнейшыя калгасы, дзе рост асноўных сродкаў адставаў, мелі і маюць у складзе ўсіх асноўных сродкаў большы 10% у будынках.

Гэта гаворыць за тое, што даныя калгасы, як II гр. таварыстваў, II гр. арцеляй, II, III гр. камун, яшчэ ў меншай ступені не аднавілі нормальных судносін паміж будынкамі і іншымі сродкамі вытворчасці, што яны ў меншай ступені адчуваюць патрабу ў новых будынках.

Правільнасць зъмяншэння адноснай вагі будынкаў, як быццам, парушаюць калгасы I і III гр. арцеляй. У гэтых калгасах роля будынкаў на 1928 год павялічылася. Для III гр. гэта не выпадкова, паколькі адносная вага будынкаў у ёй на 1926 год ($15,8\%$) паказвае, што калгасы данай групы ўжо ня толькі аднавілі нормальныя судносіны паміж будынкамі і іншымі сродкамі вытворчасці, але што першых стала не хапаць. Прычына такому зъявішчу ляжыць у тым, што калгасы данай групы атрымалі дзяржаўнай маймасці ў будынках менш, чым калгасы іншых груп. Другой прычынай таго, што калгасы III, I гр. арцеляй павялічылі адносную вагу будынкаў, зъяўляецца рост у іх тэхнічных прадпрыемстваў, а разам з гэтым і будынкаў для іх. Рост будынкаў для тэхнічных прадпрыемстваў можа ісці і ідзе нягледзячы на тое, што паміж іншымі гаспадарчымі будынкамі і астатнімі асноўнымі сродкамі нормальных судносін можа і ня быць. Апошняе цалкам можна дапасаваць да I гр. арцеляй, абы чым съведчыць факт зъніжэння адноснай вагі будынкаў у гэтай групе на 1927 год з $44,2\%$ на $34,0\%$ і павялічэння на 1928 год да $47,2\%$.

Большая адносная вага будынкаў у буйнейшых групах камун стаіць у сувязі з наяўнасцю ў іх большай колькасці тэхнічных прадпрыемстваў. Аднак-ж, гэта не выключае таго, што ў гэтых групах нормальная судносіны паміж будынкамі і іншымі сродкамі вытворчасці не адноўлены. За гэта гаворыць факт рэзага зъмяншэння ў іх адноснай вагі будынкаў з 1926 году па 1928 год.

Разам з будынкамі зъмяншаюць сваю ролю і садовыя насадкі. Гэта зъяўляецца зусім зразумелым, калі прыняць пад увагу, што дасьледуемыя калгасы атрымалі іх у значнай колькасці (у некаторых групах да 50% па кошту ад усіх сродкаў вытворчасці) ад дзяржавы пры арганізацыі, што паводле свайго напрамку яны (калгасы) зъяўляюцца ці набліжаюцца да жывёлагадоўчых, што нарэшце арганізацыя садоў патрабуе вялікіх шматгадовых укладанняў, якія ў калгасаў не заўсёды ёсьць. Апошняя прычына зъяўляецца галоўнай пры тлумачэнні таго, чаму мэліярацыя ў калгасах разъвіваецца у бок павялічэння вельмі слаба. Зразумелая реч, што ўсё сказанае ня выключае таго, што ў асобных выпадках, калі атрыманая ад дзяржавы колькасць садоў была невялікая, калгасы ўкладваюць сродкі і ў садовыя насадкі, як напрыклад, I гр. таварыстваў, дзе наглядаецца павялічэнне адноснай вагі садовых насадак.

Рабочая жывёла ў працілегласці сказанаму намі ў першым раздзеле, у найвышэйшай форме калгасаў — камунах, дзе здавалася-бы ў першую чаргу павінны праяўляцца законамернасці і тэндэнцыі, паказвае не зъмяншэнне сваей адноснай вагі, а наадварот, падвышэнне. Тлумачэння такому зъявішчу ня трэба далёка шукаць. Пры тэй інтэнсіфікацыі, якая адбываецца ў сельскай гаспадарцы, пры шпаркім росце сродкаў вытворчасці наогул і пры параўнаўча абмяжованай магчымасці дапасавання ў дасьледуемыя гады мэханіч. цягавай сілы, доля працоўнай

жывёлы не магла памеишица. Рост інтэнсыфікацыі вымушаў да росту цягавай сілы наогул. Раз дапасаванье мэханічнай цягавай сілы не магло ў значайн ступені паширыцца, то выхад быў знайдзен у паширэнні колькасці прадоўнай жывёлы.

Адносная вага прадоўнай жывёлы ў камунах некалькі меншая, чымся ў арцелях. У гэтых праівілася перавага вышэйшай формы калгасаў. У таварыствах прадоўная жывёла знаходзіцца ў стадіі абагулення. Некаторыя группы іх (ІІ, ІІІ гр.) амаль што яе не абагульвалі, таму для парашунання з іншымі формамі калгасаў гэтая лічбы ня прыгодны. Высокая адносная вага прадоўнай жывёлы ў І гр. таварыстваў залежыць ад таго, што прадоўная жывёла з усіх асноўных сродкаў абагульваецца ў першую чаргу.

Рост адноснай вагі інвэнтару паказвае, што якасны бок росту асноўных сродкаў у калгасах зьяўляецца вельмі ўдалым. Калгасы ўкладваюць свае сродкі галоўным чынам у машины і прылады. Гэта, бязумоўна, вядзе да лепшай апрацоўкі глебы, да большай вытворчасці працы і ўсё разам да лепшых вынікаў гаспадарання. Тут мы ўжо яскрава заўважаем, што буйнейшыя калгасы маюць перавагу ў гэтых адносінах. Чым буйней калгас, тым больш ён забясьпечан інвэнтаром, тым больш ён карыстаецца выгодамі ад гэтай забясьпекі. Адхіленыні ад такай тэнденцыі мы назіраем у І і ІІІ гр. арцеляй. Але іх трэба лічыць выпадковымі. Залежаць яны галоўным чынам ад таго, што ў гэтых групах назіраўся адначасова вялікі і нават пераважны рост і іншых сродкаў вытворчасці, як будынкі для тэхнічных прадпрыемстваў, прадукцыйная жывёла, так што атрымалася памяншэнне адноснай вагі інвэнтару. Адхіленыні ў падышэнні адноснай вагі прадукцыйной жывёлы ў тых-же групах трэба тлумачыць тым-же самым.

Паколькі прадукцыйная жывёла аб'яднае некалькі відаў жывёлы, то падрабязны аналіз яе мы дамо далей, калі будзем разглядаць асобныя сродкі вытворчасці. Тут скажам толькі тое, што той даволі высокі рост адноснай вагі прадукцыйной жывёлы, які мы наглядаем у калгасах ва ўмовах іх жывёлагадоўчага напрамку, зьяўляецца вельмі станоўчым зьяўшчам і таксама падкрэслівае, што з якаснага боку рост асноўных сродкаў пракаўдзіць удала.

Калі супастаўляць паміж сабой ніжэйшыя і вышэйшыя формы калгасаў, то заўважваецца, што ніжэйшыя формы маюць у сваім складзе асноўных сродкаў больш такіх, якія маюць тэнденцыю зъмяншанія сваю адносную вагу, (будынкі), і менш такіх, якія яе павялічваюць—(інвэнтар, прадукц. жывёла) а вышэйшыя наадварот. Гэта часткова залежыць ад таго, што ў ніжэйших формах у індывідуальным карыстанні сябраў калгасу застаецца большая частка такіх сродкаў, якія маюць тэнденцыю павялічваць сваю адносную вагу. Але ў гэтых толькі адна з прычын. Другой прычинай ня меньш важнай будуть зьяўляцца перавагі вышэйшых форм калгасаў перад ніжэйшымі.

Сялянскім гаспадаркам далёка да калектыўных і з якаснага боку росту асноўных сродкаў. Затрымаемся на гэтым больш падрабязна.

Пададзены матар'ял (гл. таб. 10) ня зусім прыгодны для парашунання яго з матар'ялам па калгасах. У ім ня ўлічаны такія сродкі вытворчасці, як садовыя насадкі, якія бязумоўна маюцца ў сялянскіх гаспадарках, асабліва ў вышэйшых групах. Як вынік, пададзеныя лічбы будуць некалькі большымі, чым яны былі-б пры ўліку садовых насадак. Але паколькі ў нас іншых матар'ялаў няма, прыйдзецца з некаторымі абмоўкамі скарыстаць

і гэты. Што мы тут бачым? Адносная вага інвэнтару ў пададзеных лічбах значна меншая, чым у асноўных групах калектывных гаспадарак, асабліва вышэйшых форм. А паміж ішымі гэтыя лічбы некалькі перавялічаны. Як правіла, не наглядаецца росту, а хутчэй памяншэнне інвэнтару. І гэта ў той час, як у калгасах рост затрат на асноўныя сродкі ідзе галоўным чынам (разам з прадукцыйнай жывёлай) па лініі інвэнтару. Гэта яскрава сьведчыць аб тым, што ў межах індывідуальных сялянскіх гаспадарак няма магчымасці дзеля дапасавання тэхнічна-дасканалых машын, і што значыцца, нельга гаварыць аб вялікай вытворчасці працы ў сялянскіх гаспадарках.

Табліца 10.

Судносіны асобых сродкаў вытворчасці ў сялянскіх гас-х у %.

		Аршанска—Магілеўскі					Гомельскі				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Будынкі	1926 год	31,3	35,4	41,2	38,0	36,1	25,4	35,7	39,6	34,0	32,0
	1927 „	30,4	32,3	40,1	36,0	32,0	25,4	32,8	38,5	34,0	30,9
Працоўная жывёла	1926 „	26,8	20,8	17,8	20,7	22,7	30,5	20,6	22,1	22,6	20,2
	1927 „	24,1	22,7	18,6	21,0	23,4	26,8	21,4	21,2	22,1	21,4
Прадукцыйн., жывёла	1926 „	25,4	27,5	23,6	24,3	25,3	28,8	26,7	22,4	25,4	25,8
	1927 „	28,0	30,3	24,7	26,0	19,3	32,8	29,0	24,3	25,9	28,2
Інвэнтар	1927 „	16,5	16,3	17,4	17,0	15,9	15,3	17,0	15,9	18,0	22,0
	1927 „	17,5	14,7	16,6	17,0	25,3	15,0	16,8	16,0	18,0	19,5

Дрэнная арганізацыя асноўных сродкаў у сялянскіх гаспадарках кідаецца ў очы пры поглядзе на адносную вагу працоўнай жывёлы. У той час, як у калгасах адносная вага працоўнай жывёлы хістаецца каля 8%, у сялянскіх гаспадарках апошняя складае 20—22%. Павялічэнне ледзь ня ў тро разы! Калі нават мы будзем мець на ўвазе магчымасць некаторага перавялічэння лічб, то ўсё роўна гэта ня сцірае тэй розніцы, якая існуе паміж калгасамі і сялянскімі гаспадаркамі. Далей. У той час, калі ў арцелях, дзе адносная вага працоўнай жывёлы на 1926 г. дасягала 13—15%, мы наглядаем памяншэнне адноснай вагі апошняй, у сялянскіх гаспадарках у большасці групп, дзе працоўная жывёла складае звыш 20%, назіраецца яе далейшае павялічэнне.

Даволі невялікае павялічэнне асноўных сродкаў у сялянскіх гаспадарках ідзе пераважна па лініі прадукцыйнай жывёлы, пры памяншэнні адноснай вагі будынкаў. Але ня гледзячы на гэта, рост прадукцыйнай жывёлы ў калгасах абганяе рост жывёлы ў сялянскіх гаспадарках. Аб гэтым съведчыць той факт, што адносная вага прадукцыйнай жывёлы, хадзячы за той самы 1927 год, у калгасах, як правіла, павялічылася на большую велічыню.

На гэтых мы, уласна кожучы, можам скончыць агульную характеристыку арганізацыі асноўных сродках вытворчасці ў калгасах. Пяройдзем зараз да больш глубокага іх аналізу, г. зи. да аналізу асобных сродкаў, і раней за ёсё пачнем з будынкаў.

Мы ўжо ведаем, што адносная вага будынкаў сярод іншых сродкаў вытворчасці змяншаецца і, значыцца, трэба чакаць, што рост затрат на будынкі будзе адставаць ад росту затрат на асноўныя сродкі, ўзятых разам.

Табліца 11.

Дынаміка каштоўнасці будынкаў (на 1 калгас).

		Таварысты			Арцелі			Камуны			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
1926 г.	у руб.	1056	3812	2255	1694	5659	2782	1780	4918	9061	11472
	у % %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1927 "	у руб.	1005	3673	2142	1959	5618	3837	1737	4047	8778	11078
	у % %	96,8	96,7	95,0	116,6	99,7	137,8	97,6	82,3	96,7	97,1
1928 "	у руб.	1294	3715	2670	3739	5669	7017	1952	5261	8436	10717
	у % %	122,5	97,8	118,4	220,7	100,1	252,2	109,6	106,9	93,4	95,1

Адносныя лічбы росту каштоўнасці будынкаў ў калгасах зьяўляюцца значна меншымі, чымся гэтыя-ж лічбы па ўсіх асноўных сродках. Уласна кожучы, дзеля таго, каб зрабіць такі вывод, зусім не абавязково было падаваць гэту табліцу. Гэта было ясна з ужо разглядаемага факту памяншэння адноснай вагі будынкаў сярод іншых асноўных сродкаў. Калі мы яе і падаем, то галоўным чынам дзеля таго, каб паказаць, што рост затрат на будынкі ідзе па розных групах і формах калгасаў няроўнамерна, і што гэту няроўнамернасць трэба пастаўіць у сувязь з колькасцю атрыманых калгасамі будынкаў ад дзяржавы. Мы чакаем, што тыя групы, якія не павялічылі, ці павялічылі на нязначную велічину каштоўнасць сваіх будынкаў, атрымалі ад дзяржавы параянаўча большую іх колькасць. Паглядзім.

Табліца 12.

Крыніцы набыцця будынкаў у %.

	Таварысты			Арцелі			Камуны			
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	VI
Атрымана ад дзяр.	67,0	81,8	63,0	24,8	79,4	65,0	70,0	70,4	69,8	85,0
Унесена сябрамі	—	2,5	—	0,5	4,3	9,0	—	0,2	—	1,0
Набыта калгасам	33,0	15,7	37,0	74,7	16,3	26,0	30,0	29,4	30,2	14,0

Сярод усіх будынкаў пераважную частку складаюць будынкі, атрыманыя ад дзяржавы, за імі ідуць набытыя калгасам. Унесеных сябрамі калгасу—будынкаў вельмі нязначны % ува ўсіх групах і формах калгасаў. Разам з гэтым на цяжка заўважыць, што асабліва высокі % будынкаў, атрыманых ад дзяржавы, маюць калгасы, якія затрат на будынкі не рабілі (ІІ гр. таварыстваў, ІІ гр. арцеляй, IV гр. камун). Калі мы ўспомнім, што ў гэтых групах адносная вага будынкаў сярод іншых сродкаў, была параўнаўча большай, чым у іншых групах, то выходзіць зусім правільным наша дапушчэнне аб сувязі паміж няроўнамерным ростам затрат на будынкі ў розных групах калгасаў і тэй колькасцю, якая атрымана ад дзяржавы. Даныя групы менш адчуваюць патрабы ў новых будынках і могуць не рабіць на іх затрат.

Яшчэ раней мы адзначалі, што зъмяншэнне ролі будынкаў у агульнім складзе асноўных сродкаў вытворчасці, зъяўляецца прагрэсіўнай тэндэнцыяй. Раз гэта так, то трэба чакаць, што гэта тэндэнцыя працягнется і ў больш буйных калгасах пры аднясеньні каштоўнасці будынкаў да 1 працаўніка ці 1 га зямельнай плошчы.

Табліца 13.

Забясьпечанасць калгасаў будынкамі.

		Таварысты			Арцелі			Камуны			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
На 1 працаўн.	1926 год	72,8	119,1	81,7	88,6	205,8	48,2	117,1	218,5	222,6	327,7
	1927 „	103,6	99,0	63,9	111,9	205,0	75,2	102,8	184,0	213,0	235,6
	1928 „	79,3	96,4	79,7	219,9	185,2	116,9	108,4	199,2	177,9	204,1
На 1 га	1926 „	14,4	25,9	12,9	18,0	37,0	11,3	18,0	33,0	41,7	40,4
	1927 „	13,3	24,0	12,0	21,0	38,0	16,0	19,0	27,0	40,3	39,0
	1928 „	17,0	24,4	15,0	41,0	37,2	27,0	21,0	34,0	38,0	26,0

Нельга сказаць, каб пададзеная табліца з выстарчальнай яснасцю пацьвярджаала вышэйсказанае. Наглядаюцца ад гэтага значныя адхіленыні. Але на цяжка заўважыць, што гэтыя адхіленыні в кожным годам сціраюцца. У тых буйнейшых групах (ІІ гр. таварыстваў, ІІ гр. арцеляй, III і IV гр. камун), дзе % будынкаў ад усіх асноўных сродкаў застаецца па раўнайца большым, рост затрат на будынкі в кожным годам адстае ад росту колькасці працаўнікоў і зямлі, і як вынік наглядаецца, што на 1 працаўніка і на 1 га з кожным годам прыпадае меншая каштоўнасць будынкаў. У тых драбнейшых калгасах, дзе % будынкаў быў па раўнайца меншым (І гр. т-ваў, ІІ гр. камун), рост затрат на будынкі пераганяе рост працаўнікоў і зямлі, чаму з кожным годам у іх расце на 1 працаўніка і на 1 га каштоўнасць будынкаў. У выніку ўсяго мы назіраем на 1928 г. у арцелях тэндэнцыю, якая ўжо зусім правільна выяўляецца.

Эусім адваротны малюнак мы знаходзім па сялянскіх гаспадарках.

Забясьпечанасць сялянскіх гаспадарак будынкамі.

Табліца 14.

		Аршанска—Магілеўскі					Гомельскі				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
На 1 прац.	1926 год	24,0	40,9	75,8	115,2	194,6	18,2	51,3	72,0	89,2	98,6
	1927 "	25,4	39,4	78,7	112,0	258,2	21,0	54,9	73,7	91,8	102,4
На 1 га	1926 "	14,5	20,2	27,2	35,3	29,7	11,0	19,5	32,0	29,8	38,0
	1927 "	15,1	19,3	28,2	35,0	39,4	13,0	20,3	33,0	30,7	39,4

Тут мы назіраем, што ў вышэйших групах на 1 прац. і на 1 га прыпадае большы кошт будынкаў, прычым ніякіх тут адхіленняў няма. Тэндэнцыя ясна выражана. Чым тлумачыцца гэта? Такая тэндэнцыя ёсьць праява пераінвэнтарызацыі (будынкамі) сялянскіх гаспадарак, ёсьць выражэнне немагчымасці вытворчага скарыстоўвання ў межах сялянскай гаспадаркі сродкаў вытворчасці.

Усе будынкі намі падзелены на гаспадарчыя і для тэхнічных прадпрыемстваў. Адносная вага апошніх укосна будзе паказваць на працэс індустрыялізацыі калгасаў.

Склад будынкаў у калгасах у %

Табліца 15.

		Таварыствы			Арцехі			Камуны			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
Гаспадарч. будынкі	1926 г.	65,3	96,2	99,5	88,3	93,6	75,6	93,8	82,9	60,1	66,9
	1927 ,	65,5	96,3	99,5	90,2	93,3	82,0	94,0	78,3	60,9	67,5
	1928 ,	74,7	96,3	99,7	56,9	93,7	65,0	93,4	83,1	61,2	68,2
Прамыслов. будынкі	1926 ,	34,7	3,8	0,5	11,7	6,4	24,4	6,2	17,1	39,9	33,1
	1927 ,	34,5	3,7	0,5	9,8	6,7	18,0	6,0	21,7	39,1	32,5
	1928 ,	25,3	3,7	0,3	43,1	6,3	35,0	6,6	16,9	38,8	31,8

Буйнейшыя калгасы (асабліва арцелі і камуны) паказваюць большы % прамысловых будынкаў. Гэта ўкосна паказвае на тое, што буйнейшыя калгасы зьяўляюцца і больш індустрыялізаванымі. Што гэты момант для апошніх зьяўляецца спрыяючым, на прыходзіцца даводзіць. Да гэтага імкнунца ўсе калгасы, што відаць хаця-бы з таго, што ў тых калгасах, дзе назіралася значнае будаўніцтва, як у арцелях I I III групы, апошніе

ішло галоўным чынам па лініі будынкаў для тэхнічных прадпрыемстваў. Ніжэйшыя формы калгасаў у гэтых адносінах адстаюць. У іх толькі I груп налічвае больш менш значны % прамысловых будынкаў. Але гэтыя будынкі ў асноўным зьяўляюцца атрыманымі ад дзяржавы і не скарыстоўваюцца. За гэта съведчыць факт значнага зъмяншэння іх адноснай вагі, за гэта, як мы ўбачым далей, будзе съведчыць факт адсутнасці ў гэтай групе прамысловага інвентару.

Сялянскія гаспадаркі, паводле таго-ж самага матар'ялу, які мы падавалі вышэй, зусім ня маюць прамысловых будынкаў.

За будынкамі разгледзем працоўную жывёлу. Ужо пры агульнай харкторыстыцы асноўных сродкаў намецілася, што адносная вага працоўной жывёлы з кожным годам, як правіла, павялічваецца. Значыцца, адносны рост працоўной жывёлы быў вышэйшым, чым агульны рост асноўных сродкаў. Што такое зъявішча ня зусім узгадняецца са сказанным ў першай частцы нашай працы, і чым гэта тлумачыцца, мы ўжо гаварылі пры аналізе судносін асобных сродкаў. Толькі тым, што калгасы пры росьце інтэнсывізацыі былі абмажкованы ў атрыманыні мэханічкай цягавой сілі і павінны былі ісьці па лініі больш шпаркага падвышэння долі працоўной жывёлы, можна і тлумачыць наглядаемае зъявішча.

Набытая калгасамі працоўная жывёла складаеца, галоўным чынам, з набытай за рахунак калгасу і атрыманай ад сябраў у працэсе алагулення. Працоўная жывёла, атрыманая ад дзяржавы ў гады, якія даследуюцца, не магла займаць значнага месца. Калі яна і атрымлівалася калгасамі, дык да моманту досыледу ў асноўным была ўжо скарыстана. Успомнім, што даследуемыя калгасы ў большасці былі зарганізаваны да 1922 году.

Табліца 16.

Крыніцы набыцца працоўной жывёлы ў %

	Таварысты			Арцелі			Камуны			
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
*Атрым. ад дзярж.	—	—	—	0,9	—	—	4,9	5,6	—	—
Сябраў калгасу	56,8	70,4	—	55,4	48,3	5,5	28,7	14,8	—	—
Набытая калгасам	43,2	29,6	—	43,7	51,7	94,5	66,4	79,7	100	100

Набытая калгасам працоўная жывёла галоўную ролю зараз адыгрывае ў буйнейшых і вышэйшых па форме калгасах (у III і IV груп камун усе 100%), а атрыманая ад сябраў—наадварот. Чаму гэта так—зразумела реч. У буйнейшых і вышэйшых па форме працэс алагулення працоўной жывёлы, як і ўсіх асноўных сродкаў, пачаўся раней. У таварыствах ён толькі што пачаўся.

Паводле забясьпечанасці працоўной жывёлай 1 працаўніка і на 1 га калгасы таксама паказваюць адхіленыне ад тэй законамернасці, якая з тэарэтычнага боку павінна-б існаваць.

У буйнейшых групах і вышэйшых формах на 1 га прыпадае больш сродкаў у працоўной жывёле. IV група камун зъявілецца выключэннем таму, што яна, абы чым мы ўжо паказвалі, мае ў складзе сваіх выгодных ужыткаў паравунаўча высокі % лесу.

Прычына, чаму і тут праявілася адваротная тэндэнцыя, тая-ж са-
мая, як і ў адносінах росту затрат на працоўную жывёлу наогул. Мы
яе тут паўтараць ня будзем.

Табліца 17.

Забясьпечанасць калгасаў працоўнай жывёлай.

	1926 г.	Таварысты			Арцелі			Камуны			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
На 1 прац.	1927 „	5,5	—	—	26,2	31,2	46,1	31,1	43,5	51,6	44,6
	1928 „	16,3	—	—	42,0	39,0	45,4	31,4	60,0	49,3	40,3
	1928 „	26,7	4,6	—	27,5	41,1	42,4	39,5	60,7	49,9	44,1
На 1 га	1926 „	1,1	—	—	5,6	5,6	11,0	4,9	6,6	9,7	5,5
	1927 „	2,1	—	—	8,0	7,2	9,6	5,8	8,7	9,4	6,7
	1928 „	5,6	1,2	—	5,1	8,3	9,7	7,6	10,4	10,6	5,6

Гэтую тэндэнцыю нельга лічыць выпадковай. За гэта гаворыць той факт, што ў дынаміцы мы наглядаем тое-ж самае. У дадзеных умовах гэта тэндэнцыя з'яўляецца зусім правільнай.

Паводле забясьпечанасці працаўнікоў працоўнай жывёлай, лічбы паказваюць тое-ж самае з'явішча, з некаторымі, праўда, адхіленнямі, якія будуць галоўным чынам залежаць ад хістаныняў па гадох ліку працаўнікоў.

Нідзе так ясна не праяўляецца адсталасць сялянскай гаспадаркі, як пры аналізе працоўнай жывёлы. Перанагружанасць сялянскіх гаспадарак сродкамі ў працоўнай жывёле дасягае значнай велічыні.

Табліца 18.

Забясьпечанасць працоўнай жывёлай сялянскіх гаспадарак.

	1926 год	Аршанска-Магілеўскі					Гомельскі				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
На 1 прац.	1927 „	21,5	26,1	35,5	67,2	133,0	25,4	28,6	43,1	59,3	66,7
	1927 „	20,7	30,2	39,4	69,8	200,0	25,7	34,3	44,2	59,3	75,2
На 1 га	1926 „	12,3	12,1	12,3	19,0	19,3	13,5	11,3	17,7	19,8	23,5
	1927 „	11,8	13,9	13,9	19,9	29,0	13,6	13,7	18,2	19,9	26,5

Паказаныя лічбы гавораць за тое, што ў сялянскіх гаспадарках на-
глядящіца высокая ступень навытворчага скарыстоўвання працоўнай
жывёлы. Павялічэнне апошняй у сялянскіх гаспадарках хаця выходзіць

з тэй-же мэты; як і ў калгасах, прыводзіць да ўсё узрастаючай ступені нявытворчага скарыстоўванья працоўнай жывёлы. Адносна кулацкіх гаспадарак траба мець на ўвазе, што іны карыстаючыя працоўнай жывёлай у мэтах эксплётатацыі бядняцкай часткі насельніцтва.

Паколькі ў сялянскіх гаспадарак наглядаеца высокая ступень перанагруженасці працоўнай жывёлай, то дадзеныя аб ўзброенасці ёю 1 працаўніка нічога нам не гаворяць аб перавагах сялянскіх гаспадарак перад калгасамі. Высокая ўзброенасць працаўнікоў ёсьць вынік існуючага нявытворчага скарыстоўванья сялянскімі гаспадаркамі працоўнай жывёлай і толькі.

Ни менш яскрава праяўлецца перавага калгасаў перад сялянскай гаспадаркай у арганізацыі працоўнай жывёлы, калі супаставіць колькасць апошніх у штуках на 100 га засеву. Дзеля гэтага даволі будзе паказаць сярэднія дадзеныя па сялянскіх гаспадарках і аднай вышэйшай форме калгасаў — камунах.

На 100 га штук коней:

У камунах — 14,1

У сел. гаспад. — 26,1

Як бачым, сялянскія гаспадаркі амаль на ў 2 разы тримаюць больш коней, чым калгасы, значыцца, эфэкцыйнасць скарыстаныя коней у калгасах амаль у 2 разы большая.

Спышымся троху на якасці працоўнай жывёлы ў калгасах, хара-
тарызуючы яе з боку кошту і росту.

Кошт аднаго працоўнага каня мы можам паказаць за некалькі год.

Табліца 19.

Кошт і рост працоўных коней у калгасах.

	Кошт 1 каня (у руб.)	Таварысты			Арцеля			Камуны			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
Кошт 1 каня (у руб.)	1926 г.	100	—	—	55	103	129	101	108	125	97
	1927 „	85	—	—	121	104	невяд.	112	138	136	134
	1928 „	105	136	—	123	110	122	111	140	128	130
Рост (спр.) у 1928 г.	невяд.	142	—	134	134	невяд.	143	149	148	140	

Пададзеныя лічбы даюць хара-
тарыстыку толькі асобным формам калгасаў. Мы можам яскрава бачыць, што вышэйшыя формы, як паводле кошту, так і паводле росту, тримаюць лепшых коней. Тоё, што II група тав-аў паказывае кошт і рост каня большы, чым у арцелях, залежыць ад того, што ў гэтай групе абаваленая працоўная жывёла ўяўляе з сябе пароўнайчай невялікую колькасць ад працоўнай жывёлы сябраў і, значыцца, выведзены кошт каня не зьяўлецца хара-
ктэрным для дадзенай групы.

Вельмі важным зьяўлецца той факт, што з кожным годам каштоўнасць коня ўсіх групах расце. Гэта гаворыць аб тым, што якасць іх з кожным годам паляпшаецца.

Сялянскія гаспадаркі маюць значна горшы якасны склад працоўнай жывёлы. Каштоўнасць коня ў іх, за выключэннем кулацкіх груп, значна меншая. Вось гэтыя лічбы.

Табліца 20.
 Кошт прац. коняй у сялянскіх гаспадарках.

	Аршанска—Магілеўскі					Гомельскі				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1927 год (у руб.)	63	86	91	155	250	60	68	100	125	136

Пераходзім зараз да прадукцыінай жывёлы. Калі рост працоўнай жывёлы перавышае агульны рост асноўных сродкаў, то гэта яшчэ ў большай ступені траба аднесці да росту прадукцыінай жывёлы. Адносная вага апошняй у значнай ступені расла хутчэй. Але з'яўленае сябе.

 Табліца 21.
 Дынаміка росту прадукцыінай жывёлы (на 1 калгас).

	Таварыства	Ардэлі			Камуны						
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
1926 год	у руб.	316	16	71	327	1445	1708	955	1311	2715	3006
	у % %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1927 "	у руб.	261	29	81	1249	1315	4248	1393	2098	3767	4587
	у % %	82,6	181,3	114,1	381,9	90,7	248,4	145,9	160,0	138,5	152,4
1928 "	у руб.	447	260	81	1623	1823	3848	2205	3381	3581	4896
	у % %	141,7	1625,0	114,1	496,3	125,7	225,0	231,4	258,1	131,6	162,7

Як бачым, рост прадукцыінай жывёлы з'яўляецца вельмі высокім. Ён на многа перавышае агульны рост асноўных сродкаў. Забягаючы ўперад, мы можам сказаць, што прадукцыінай жывёла арганяе ў сваім росце і інвэнтар і, значыцца, паводле тэмпу росту стайдзь на першым месцы. Аб тым, якое гэта мае значэнне для гаспадараў з жывёлагадоўчым напрамкам, мы ўжо казалі. Гэта так і павінна быць. Тому камуны ў параўнанні з арцелямі паказваюць буйнейшы рост. Дзеля таго, каб упэйніцца ў гэгім, досьць будзе параванаць сярэдняя (II) групы арцеляў і камун. Розніца ў іншых групах не можа затушаваць пераваг камун перад арцелямі. Дадзеныя па таварыствах для параўнання ня прыгодны. Вялікія % росту, якія мы наглядаем у некаторых групах у іх, залежаць ад малага % абарулення прадукцыінай жывёлы. Абсалютна тут лічбы вельмі нязначныя, так што набыцьцё, альбо абаруленне невялікай колькасці прадукцыінай жывёлы прыводзіць да такіх % % росту.

Паводле крэніц набыцьця, прадукцыінай жывёла паказвае той-же мілюнак, як і працоўная. У таварыствах і I гр. арцеляй пераважвае атрыманая ў прадэсе абарулення ад сябраў калгасу, а ў II і III гр. арцелей

лай і камунах набытая самім калгасам. Прычыны такому зывішчу бязумоўна будуть тыя-ж самыя—гэта тое, што вышэйшыя формы калгасаў раней прыступілі да абагулення прадукцыйнай жывёлы, так што да моманту дэсьледу апошняя ў значнай ступені была ўжо скарыстана.

Паводле забясьпечанасьці прадукцыйнай жывёлай 1 працаўніка і 1 га выгоднай плошчы, вышэйшыя формы калгасаў маюць перавагі перад ніжэйшымі.

Забясьпечанасьць калгасаў прадукцыйнай жывёлай.

Табліца 22

	1926 г.	Таварысты			Арцелі			Камуны			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
На 1 прац.	1927 „	27,0	0,8	2,4	71,4	48,0	83,3	82,5	95,4	91,4	97,4
	1928 „	27,4	6,7	2,4	95,5	59,4	64,0	122,5	128,1	75,6	93,3
	1926 „	4,3	0,1	0,4	3,5	9,4	7,1	9,9	8,8	12,5	10,6
На 1 га	1927 „	3,5	0,2	0,5	13,6	8,8	17,6	15,3	13,6	17,3	16,2
	1928 „	5,9	1,7	0,5	17,6	12,0	14,6	23,5	22,1	16,2	11,9

Пакідаючы ў баку таварысты (дзе малы % абагулення), ня цікка бачыць, што камуны ў пароўнанні з арцелямі больш забясьпечаны прадукцыйнай жывёлай як на 1 га, так і на 1 працаўніка. Тоє-ж саме мы можам назіраць за 1926 і 1927 год у дачыненіні буйнейшых калгасаў у межах кожнай групы. Такое зывішча цалкам узгадняеца са сказанным у першай частцы нашай працы. Праяўленне ў 1928 годзе ў буйнейшых групах адваротнай тэндэнцыі трэба лічыць выпадковым.

Зараз паглядзім, як забясьпечаны прадукцыйнай жывёлай сялянскія гаспадаркі.

Табліца 23

Забясьпечанасьць сялянскіх гаспадараў прадукцыйнай жывёлай

	1926 год	Аршанска—Магілеўскі					Гомельскі				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
На 1 прац.	1927 „	20,4	34,9	47,0	78,3	132,8	24,0	36,9	43,8	66,2	84,5
	1927 „	24,0	40,5	52,1	86,3	166,8	36,3	46,5	49,8	68,3	102,8
На 1 га	1926 „	11,6	16,1	16,3	22,0	19,9	12,7	14,6	18,0	21,9	29,7
	1927 „	13,7	18,7	18,0	24,2	23,9	16,8	19,5	20,4	22,6	36,1

Задзяліваецца, што сялянскія гаспадаркі паводле колькасці прадукцыйнай жывёлы, падаючай на 1 працаўніка, уступаюць вышэйшим фор-

мам калгасаў—камунам і нават арцелям. Толькі V, кулацкая група па Аршанска-Магілеўскуму раёну, паказвае некаторое перавышэнне перад калгасамі. Але мы ведаем, з чым звязана гэта перавышэнне. Паводле колькасці прадукцыйнай жывёлы, падаючай на 1 га, камуны таксама па асноўных групах перавышаюць, хаця праўда і не на многа, сялянскія гаспадаркі.

У складзе ўсей прадукцыйнай жывёлы першае і пераважнае месца займае буйная рагатая жывёла, за ёй съвіньні, авечкі, пчолы і птушкі. Апошнія трох відаў прадукцыйнай жывёлы складаюць вельмі невялікі 0%.

Табліца 24.
Склад прадукцыйнай жывёлы ў %

		Таварысты			Арцелі			Камуны			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
Буйн. рагатая жывёла	1926 год	98,4	100,0	95,8	94,2	92,3	87,9	85,9	89,1	64,0	80,5
	1927 "	95,4	100,0	61,8	97,9	90,8	91,9	91,3	84,9	72,8	79,5
	1928 "	86,4	87,3	61,8	96,8	93,8	91,2	93,9	89,0	67,5	82,8
Съвіньні	1926 "	—	—	—	0,9	5,9	—	11,8	7,3	20,5	8,1
	1927 "	—	—	—	0,2	6,1	4,2	6,2	10,3	19,7	10,5
	1928 "	7,8	8,8	—	1,5	3,3	4,6	3,7	7,9	21,4	9,9
Авечкі	1926 "	—	—	4,2	4,9	1,6	6,4	1,7	1,7	9,3	8,1
	1927 "	2,7	—	28,4	1,9	3,0	2,1	2,0	3,5	4,8	4,4
	1928 "	4,5	3,9	28,4	1,7	2,4	2,3	1,7	2,2	5,5	2,8
Птушкі	1926 "	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	0,5	0,7
	1927 "	—	—	—	—	—	—	0,3	0,6	0,5	0,6
	1928 "	—	—	—	—	0,5	—	0,5	0,5	0,4	0,3
Пчолы	1926 "	1,6	—	—	—	0,2	5,7	0,2	1,5	5,7	2,6
	1927 "	1,9	—	9,8	—	0,1	1,8	0,2	0,7	2,2	5,0
	1928 "	1,3	—	9,8	—	—	1,9	0,2	0,4	5,2	4,2

У камунах, дзе % абагуленення асноўных сродкаў блізкі ці роўны 100%, у складзе ўсей прадукцыйнай жывёлы мае месца і дробная. У арцелях такая жывёла, як птушкі і пчолы, альбо зусім выпадае, альбо выявляе з сябе вельмі нязначную велічыню. У таварыствах да іх прылучаюцца яшчэ і съвіньні. Наогул разглядаючы лічбы па таварыствах, мы павінны памятаць, што абсолютна яны невялікія, што ў калектыўным

карыстаныні заходзіца невялікай частка прадукцыінай жывёлы, галоўным чынам, вытворнікі.

Цікавыя моманты наглядаюцца ў складзе тэй прадукцыінай жывёлы, якая заходзіцца ў індывідуальным карыстаныні сябраў калгасу.

Табліца 25

Склад прадукцыінай жывёлы сябраў калгасу ў %

		Таварысты			Арцелі			Камуны			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
Буйн. рагат. жывёла	1927 г.	64,9	74,7	68,9	85,4	61,1	42,2	88,2	78,6	—	—
	1928 „	67,8	74,0	70,5	78,5	42,7	—	39,6	22,1	3,2	—
Свініні	1927 „	19,0	16,1	19,5	11,6	28,2	47,1	8,4	17,2	61,4	—
	1928 „	18,2	16,1	18,5	18,6	49,3	81,4	39,0	72,1	87,0	—
Авечкі	1927 „	14,0	7,1	9,2	1,0	8,4	4,2	0,7	0,9	—	—
	1928 „	11,7	7,8	9,0	0,9	4,1	7,3	3,2	0,9	0,6	—
Птушкі	1927 „	1,8	2,1	2,2	2,0	2,3	6,5	2,6	3,3	28,6	—
	1928 „	2,0	2,0	1,8	2,0	3,9	11,3	17,5	4,9	9,2	—
Пчолы	1927 „	0,3	—	0,2	—	—	—	0,1	—	—	—
	1928 „	0,3	0,1	0,2	—	0,1	—	0,7	—	—	—

У вышэйших формах калгасаў і буйнейших групах арцеляй і камун дносная вага буйнай рагатай жывёлы зьяўляецца значна меншай і зьмяншаецца, а дробных галін значна большай і расце. У апошніх буйнейших групах камун буйная рагата жывёла ў індывідуальным карыстаныні амаль што зусім адсутнічае. Замест яе значнай величыні дасягае дносная вага свінінай і даволі значнай птушак. Такое зъявішча да вышэйших форм калгасаў, мае прадпасылкай ахоп калектыўнай вытворчасцю ў першую чаргу буйнай рагатай жывёлы. Дробная жывёла паддаецца ахопу толькі тады, калі першая зойме належнае месца ў калектыўнай вытворчасці. У канцы канцоў ахопліваецца і яна, так што сябрам калгасу адпадае неабходнасць трymаць яе для свайго спажывання. Апошнія можа ўжо зрабіць калгас. Толькі гэтым і тлумачыцца адсутнасць якойсці-бы ні было прадукцыінай жывёлы ў IV гр. камун.

Сялянскія гаспадаркі маюць некалькі іншы склад прадукцыінай жывёлы. (Г. табл. 25).

У пароўнаныні з калектыўнымі, сялянскія гаспадаркі ў складзе ўсей прадукцыінай жывёлы трymаюць менш буйнай рагатай і больш дробнай. У той час, як па камунах і арцелях на 1927 год % буйнай рагатай жывёлы хістаўся ад 72,8% да 97,9%, у сялянскіх гаспадарках гэты процент даходзіў усяго толькі да 37,0%—66,2%. Розніца даволі значная,

Склад прадукцыйнай жывёлы ў сялянскіх гаспадарках у %

		Аршанска—агілеўскі					Гомельскі				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Буйн. раг. жывёла	1926 год	60,0	63,0	64,5	68,8	46,7	62,7	54,0	66,2	55,3	37,0
	1927 ,	65,3	57,2	57,9	66,0	51,0	60,0	57,5	59,3	60,8	45,9
Сьвінны	1926 ,	15,1	13,9	16,1	11,2	20,2	20,6	22,7	18,5	18,9	10,3
	1927 ,	15,4	19,3	23,0	12,0	22,4	25,9	24,2	24,9	17,0	12,0
Авечкі	1926 ,	18,6	18,9	17,3	13,6	24,4	14,3	16,5	14,7	14,7	12,1
	1927 ,	14,4	19,9	17,1	13,1	21,2	11,5	13,6	11,7	13,0	10,0
Птушкі	1926 ,	6,3	2,8	2,1	2,3	2,1	2,4	3,4	0,3	1,7	1,5
	1927 ,	4,9	2,1	2,0	2,2	1,3	2,6	2,7	2,5	1,8	1,6
Пчолы	1926 ,	—	1,4	—	4,1	6,6	—	3,4	0,3	9,4	39,1
	1927 ,	—	1,5	—	6,7	4,1	—	2,0	1,6	7,4	30,5

Сярод дробнай прадукцыйнай жывёлы у сялянскіх гаспадарках аў-
цагадоўля займае большае месца, чым у калгасах. Сьвінагадоўля таксама
у сялянскіх гаспадарках займае большае месца (12,0—25,9% супроты
6,2—19,7% у камунах). Але з якаснага боку гэтая галіна лепш паставі-
лена ў калгасах.

Птушніцтва і пчалірства ў сялянскіх гаспадарках, паводле сваей
адноснай вагі, стаяць некалькі вышэй, чым у калгасах, але ня так значна.
Перавагі ў гэтых у сялянскіх гаспадарках, калі ўлічыць якасны бок ар-
ганізацыі гэтых галін, перад калгасамі ня будзе.

У калгасах прадукцыйная жывёлагадоўля яшчэ мае вялікія мажлі-
васці для свайго разъвіцця. Гэта відаць хадзя-бы в таго, што ў шту-
ках на 100 га засеву прыпадае параўнаўча невялікая колькасць асоб-
ных відаў жывёлы. (Гл. табл. 26).

Яшчэ пакуль далёка да такога становішча, калі-б на 1 га прыпа-
дала па 1 карове і па 2 сьвіней. Буйная рагатая жывёла, па лініі якой га-
лоўным чынам і ідзе разъвіцьцё жывёлагадоўлі ў калгасах, нават і яна
у вышэйшых формах паказвае палову нарматыву. Што датычыцца сьві-
нагадоўлі, то тут патрэбны карэйны пералом.

Пададзеная лічбы яскрава сьведчаць аб недастатковай увазе, якая
была зьвернута калгасамі на разъвіцьцё сьвінагадоўлі. Адзінкі сьвіней
на 100 га—гэта вельмі мала. Хоць вышэйшыя формы і буйнейшыя группы
калгасаў і стаяць уперадзе, але ўсё-ж далёка недастаткова.

Аб курах можна сказаць толькі тое самае.

Табліца 27.

Забясьпечанасць у 1928 годзе калгасаў прадукц. жывёлай у штуках (на 100 га засеву)

	Таварысты			Арцелі			Камуны			
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
Кароў . . .	24,2	3,5	—	35,2	29,1	36,7	52,2	55,0	32,0	48,0
Сьвіней . . .	5,7	—	—	0,6	1,9	1,0	2,5	7,1	12,4	11,0
Авечак . . .	5,7	2,1	0,3	6,9	9,4	15,2	14,2	18,8	27,4	12,9
Курэй . . .	—	—	—	—	5,8	—	22,3	18,8	13,9	23,5

Пакажам для параўнання дадзеная па сялянскіх гаспадарках.

Табліца 28.

Забясьпечанасць на 1927 год прадукцыінай жывёлай сялян. гас—к (у штук. на 100 га засеву)

	Аршанска—Магілеўскі					Гомельскі				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Кароў	28,6	38,9	35,7	40,5	30,7	50,4	60,4	53,8	54,0	40,5
Сьвіней	38,6	34,1	42,1	20,4	23,5	52,3	63,2	48,9	58,1	52,2
Авечак	93,0	130,4	120,0	100,0	150,0	117,4	165,0	122,2	186,7	177,4
Курэй	214,3	190,4	147,6	151,9	142,0	186,9	274,9	171,1	145,2	156,5

Паводле колькасці буйнай рагатай жывёлы, сялянскія гаспадаркі не перавышаюць вышэйшыя формы калгасаў. Калі адны группы паказваюць перавышэнне перад калгасамі, то іншыя наадварот—памяншэнье. Паводле колькасці дробнай прадукцыінай жывёлы розніца ўжо заметная. Напрыклад, колькасць сьвіней у сялянскіх гаспадарках раўніцца колькасці буйнай рагатай жывёлы ў той час, як у калгасах сьвінныі складаюць ад кароў $\frac{1}{20}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ частку (камуны). Выходзіць, сялянскія гаспадаркі ў параўнанні з камунамі (аб другіх формах мы ўжо не гаворым), трymаюць сьвіней разоў у 5—10 больш.

У колькасці курэй розніца наглядаецца яшчэ большая.

Але калі прыняць пад увагу якасць прадукцыінай жывёлы, то паказаная розніца паміж сялянскімі гаспадаркамі і калгасамі ўжо значна сціраецца. Калгасы трymаюць прадукцыйную жывёлу лепшай якасці—лепшай пароды, вагі, удойлівасці.

Кошт прадукц. жывёлы ў калгасах і сялянскіх гас—к за 1927 г. (у руб.).

	Тавары	Арцелі	Камуны	Сял. гасп.
Карова . . .	68,3	77,1	81,1	58,0
Сьвіння . . .	29,2	45,0	50,0	12,7
Авечка . . .	70,0	6,5	6,3	4,6
Кура . . .	—	0,95	1,0	0,45

У сялянскіх гаспадарках каштоўнасць жывёлы куды меншая ня толькі ў параўнанні з камунамі, але і з арцелямі і з таварыствамі. Так, кошт кароў у сялянскіх гаспадарках = 58 руб. а ў камунах 81,1 руб., у арцелях 77,1 руб., у таварыствах 68,3 руб. У каштоўнасці сывіней розніца яшчэ большая. Кошт дарослай сывінні ў сялянскіх гаспадарках 12,7 р., у калгасах ад 29,2 у таварыствах да 50,0 руб. у камунах, а гэта значыць прыблізна разы ў трох, чатыры больш.

Розніца ў кошце жывёлы наглядаецца і паміж асобнымі формамі калгасаў. Вышэйшыя формы трymаюць жывёлу лепшай якасці (варта-сці). Высокі кошт (70 руб.) авечкі у тав. III групы тлумачыцца тым, што тут справа ідзе аб вытворніку пароды „оксфордшырской“.

Лепшая якасць прадукцыі належыць жывёлы ў вышэйшых формах калгасаў (а разам з тым і ў буйнейшых калгасах) пацвярджаецца іншымі натуральнымі паказальнікамі.

1. У адносінах да буйн. раг. жывёлы наяўнасцю заводзкіх і мясцова-палепшаных кароў на 1928 год, колькасць якіх мы выражім у % ад усіх кароў.

Табліца 29.

Кароў	Таварыствы			Арцелі			Камуны			
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
Заводзкіх . . .	—	—	—	4,8	6,8	4,6	1,5	5,4	5,5	1,2
Мясц.-палепш. . .	27,3	—	—	54,8	31,4	29,1	27,2	28,4	45,2	19,2
Абоіх разам . . .	27,3	—	—	59,6	38,2	33,7	28,7	33,8	50,7	20,2

Трэба адзначыць, што % заводзкіх і мясцова-палепшаных кароў зьяўляецца ў калгасах даволі значным. Абсалютна вышэйшыя формы і буйнейшыя групы калгасаў трymаюць больш як заводзкіх, так і мясцова-палепшаных кароў. У адносных лічбах такой правільнасці мы ня бачым. Так, у арцелях % апошніх зьяўляецца некалькі большым, чым у камунах. Тлумачыцца гэта зьяўшча можна толькі тым, што ў камунах рост буйнай рагатай жывёлы наогул ідзе шпарчэй, і яны ня могуць яе адразу палепшыць. Тоє-ж самае можна сказаць у адносінах буйнейших груп арцеляй. У камунах буйнейшыя групы, як правіла, паказваюць павялічэнне адноснай вагі заводзкіх і мясцова-палепшаных кароў.

2. Сярэдній удойлівасцю кароў (у цэнтнерах).

Табліца 30.

	Таварыствы			Арцелі			Камуны		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Пародзістых . . .	—	—	—	18,9	18,4	19,7	17,0	22,5	15,3
Мясц.-палепш. . .	—	—	—	10,4	13,3	13,9	14,2	17,7	15,9
Простых . . .	11,1	—	—	9,2	10,6	10,7	10,8	14,2	11,7

Найбóльш удойлівымі зъяўляюцца чыстапародныя каровы, менш за ўсё—простыя—мясцовыя. Па кожнай групе кароў вышэйшыя формы калгасаў і буйнейшыя групы ў асноўным паказваюць на большую ўдойлівасць сваіх кароў. Гэта гаворыць за тое, што дагляд за жывёлай у буйнейшых гаспадарках ня горшы, а наадварот. лепшы. Вышэйшая ўдойлівасць у іх толькі можа і тлумачыцца апошнім.

Адхіленыне ў III гр. камун у бок зъяншэння ўдойлівасці ня можа затушаваць тэй законамернасці, якая выявілася, тым больш, што ў пароўнанні з III гр. арцеляй III гр. камун паказвае па мясцова-палепшаных і мясцовыx каровах з якіх у гэтай групе амаль што щалкам складаецца стада кароў, большую ўдойлівасць.

Інвэнтар. Паводле тэмпу свайго росту, інвэнтар стаіць на другім месцы і ўступае толькі прадукцыйнай жывёле.

Табліца 31.
Дынаміка росту інвэнтару ў калгасах (на 1 калгас).

		Таварысты			Арцелі			Камуны			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
1926 г.	у руб.	217	501	958	579	1152	7064	719	1209	6142	5339
	у % %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1927 "	у руб.	340	532	1278	720	1330	6932	1163	2138	6536	5550
	у % %	157,0	106,2	133,5	124,5	115,4	98,2	161,8	177,0	106,5	104,0
1928 "	у руб.	529	854	1314	987	1729	8005	1309	2943	8577	7310
	у % %	239,2	170,6	137,3	170,6	150,1	113,4	182,0	244,0	140,0	137,0

Асобныя группы калгасаў (I, II гр. тав-аў, II гр. арцеляй, III гр. камун) за два апошнія гады паказваюць большы рост інвэнтару, чым прадукцыйнай жывёлы, але гэта ня можа затушаваць таго факту, што роля прадукцыйнай жывёлы расце найхутчэй. Усё-ж такі большасць группі прты асноўных паказвае большы рост прадукцыйнай жывёлы, чым інвентару.

Вышэйшыя формы калгасаў (камуны) паводле росту інвэнтару стаіць ўперадзе. На жаль, гэтага-ж, не паказваюць буйнейшыя группы калгасаў. Наадварот, як правіла, амы адстаюць у адносным росце інвэнтару, хаяць ў абсолютных лічбах гэтага не заўважваецца. Тлумачэныне такому няроўнамернаму росту інвэнтару, можна даць тое, як і ў адносінах ўсіх асноўных сродкаў вытворчасці, аб чым мы ўжо гаварылі падрабязна.

У процілегласці будынкам інвэнтар у асноўным набыт за рахунак самых калгасаў. Атрыманы ад дзяржавы займае меншае месца і самае меншае—ўнесены сябрамі.

Табліца 32.

Крыніцы набыцьця інвэнтару 1928 г. у %

	Таварыстым			Арцелі			Камуны			
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
Атрымана ад дзяр.	—	29,4	33,0	16,0	21,0	—	14,2	13,0	16,7	10,0
Унесена сябрамі	22,4	6,3	—	10,5	9,0	0,2	8,4	7,0	25,0	—
Набыта калгасам	77,6	64,3	67,0	83,5	70,0	99,8	77,4	80,0	58,3	90,0

І тут нас не павінен дзівіць той факт, што інвэнтар, ўнесены сябрамі, адагрывае такую малую ролю. Треба мець на ўвазе, што ён складаецца галоўным чынам з дробнага палявога і транспартнага інвэнтару, які далёка не адагрывае значнай ролі сярод усяго інвэнтару. Да таго-ж ён у значнай ступені на 1928 год мог ужо з'амартызавацца. Тоэ, што атрыманы ад дзяржавы інвэнтар мае некалькі вышэйшую адносную вагу, ня гледзячы на шматгадове яго існаваньне, залежыць ад самага яго складу. Атрыманы ад дзяржавы інвэнтар у асноўным складаецца з складанага палявога і прымысловага інвэнтару, які можа існаваць больш доўгі час.

Драбнейшыя калгасы значна адстаюць ад буйнейшых у забяспечанасці інвэнтаром на 1 працаўніка і 1 га.

Табліца 33.

Забяспечанасць калгасаў інвэнтаром.

	Таварыстым			Арцелі			Камуны			
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
На 1 прац.	1926 г.	15,0	15,6	34,9	30,2	41,9	122,4	47,4	53,7	150,9 152,5
	1927 „	35,0	14,3	38,1	41,0	48,6	135,0	68,0	97,2	158,6 118,1
	1928 „	32,6	22,2	39,2	58,0	56,5	133,4	72,7	111,4	180,9 139,2
На 1 га	1926 „	2,9	3,4	5,4	6,2	7,6	29,4	7,4	8,9	28,4 19,0
	1927 „	4,5	3,6	7,2	8,0	9,0	29,0	13,0	14,0	30,0 19,7
	1928 „	6,9	5,6	7,4	9,8	11,4	30,7	14,0	19,0	38,6 17,6

Лічбы вельмі цікавыя. Яны без агаворак падкрасыліваюць тое палажэнье, што буйнейшыя калгасы і вышэйшыя формы іх значна лепш забяспечаны інвэнтаром як на 1 працаўніка, так і на 1 га выгоднай плошчы. З кожным годам гэта забяспечанасць расце. Якое гэта мае значэнье, ня прыходзіцца і казаць. На гэтых мы даволі спыняліся пры разглядзе складу асноўных сродкаў.

А як-ж сялянскія гаспадаркі? Адказ на гэта дае наступная табліца.

Табліца 34.

Забясьпечанасьць сялянскіх гаспадараў інвэнтаром.

	1926 год	Аршанска—Магілеўскі					Гомельскі				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
На 1 прац.	1926 год	12,4	18,4	32,3	50,0	88,0	11,0	24,0	29,0	49,0	69,0
	1927 „	14,3	18,2	32,4	52,6	206,0	13,0	27,3	31,0	49,0	66,0
На 1 га	1926 „	8,4	9,1	12,0	15,7	14,0	6,6	9,2	13,0	16,3	26,7
	1927 „	8,7	9,1	11,2	16,1	31,6	7,8	10,6	14,0	16,7	25,6

Розынца ў параўнанні з калгасамі больш чым значная. Не гаворачы ўжо аб штогодным росце затрат на інвэнтар, які адстае, ў вочы кідаецца малая ступень ўзброенасці інвэнтаром працаўнікоў у сялянскіх гаспадарках. Розынца ў параўнанні з вышэйшымі формамі калгасаў дасягае 2—3 разоў. І гэта у адносінах інвэнтару, у адносінах машын і прылад, г. з. такіх сродкаў вытворчасці, якія робяць працу найбольш вытворчай. У некалькі меншай ступені такое-ж звязанча наглядаецца і ў адносінах забясьпечанасьці інвэнтаром на 1 га.

У вышэйшых групах сялянскіх гаспадараў наглядаецца павялічэнне каштоўнасці інвэнтару, як на 1 прац., так і на 1 га. Але мы ўжо ведаем, з чым звязана гэтае павялічэнне. Яно звязана з нарастаннем навытворчага скарыстоўвання інвэнтару. Калі ў V кулацкай групе па Аршанска—Магілеўскім раёне наглядаецца даволі значнае падвышэнне забясьпечанасьці 1 прац. інвэнтаром (з 88 р. на 206 руб.), то гэта гаворыць толькі за тое, што інвэнтар у гэтай групе набыт з мэтай выкарыстоўвання на баку, з мэтай эксплатацыі бядняцкіх гаспадараў.

Зараз паспрабуем разабрацца ў якасным баку росту інвэнтару, ці іначай у тым, якія віды інвэнтару павялічваюць сваю долю. (Гл. таб. 34).

Рост трактароў з прычэпкамі і прамысловага інвэнтару ў вышэйших формах і буйнейшых калгасах—вось што мы наглядаем у ніжэй пададзенай табліцы. Асабліва гэта яскрава праяўляецца за 1928 год. IV гр. камун, як быццам, парушае гэтую правільнасць. Яна (IV гр.) паказвае меншую адносную вагу трактароў і амаль што поўную адсутнасць прамысловага інвэнтару. Але апошніяе залежыць ад таго, што ў гэтай групе ў графу іншага інвэнтару трапіў інвэнтар з іншых груп. Аб гэтым яскрава съведчыць высокая адносная вага іншага інвэнтару (да 38,8%), у той час як у іншых групах ён зусім адсутнічае. У выніку гэтага лічбы па IV гр. нельга лічыць адпавядаючымі сапраўднасці.

Толькі што адзначаная правільнасць у складанні інвэнтару гаворыць аб тым, што вышэйшыя формы калгасаў і з іх буйнейшыя хутчэй развязваюць проблему мэханізацыі і індустрыйлізацыі сельскай гаспадаркі. Пацвярджаючы гэтаму звязу ўзяўляецца і той факт, што трактары з прычэпкамі пачынаюць звязу ўзяўляцца толькі з III гр. арцеляй, а прамысловы інвэнтар пачынае займаць колькі-небудзь значнае месца толькі з III гр. таварыстваў.

Склад інвентару ў %

Таблица 35.

		Таварысты			Арцелі			Камуны			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
Палівы (увесь)	1926 год	75,0	95,4	91,3	57,4	57,0	24,7	63,0	51,0	20,8	12,4
	1927 "	63,0	96,0	74,1	64,1	51,2	27,0	54,0	38,6	24,4	17,2
	1928 "	59,6	87,5	77,6	63,3	56,0	28,5	55,0	41,0	24,6	44,9
Палівы (складаны)	1926 "	72,9	83,2	73,0	47,6	39,0	21,2	46,8	34,3	13,4	8,2
	1927 "	54,8	77,2	58,0	51,3	36,0	22,5	41,0	29,0	18,2	11,0
	1928 "	44,5	70,6	60,0	42,9	38,1	22,4	41,0	30,4	18,8	28,6
Трактары і прычэпкі	1926 "	—	—	—	—	—	7,8	—	9,3	9,8	23,5
	1927 "	—	—	—	—	—	4,3	9,0	3,6	9,7	16,7
	1928 "	—	—	—	—	—	3,7	6,0	10,3	12,2	9,8
Жывёлагадоўчы	1926 "	17,0	3,2	3,0	10,0	7,0	8,5	16,0	6,2	1,6	1,1
	1927 "	21,0	3,0	2,8	11,7	7,2	10,8	13,0	7,1	2,6	2,8
	1928 "	11,6	5,0	3,7	14,8	7,1	8,3	14,0	8,0	2,6	2,3
Транспартны	1926 "	8,0	1,4	5,2	28,6	19,0	10,5	14,4	22,6	14,0	4,8
	1927 "	16,0	1,0	7,8	21,1	19,0	11,3	13,0	19,0	8,8	9,8
	1928 "	28,4	5,4	6,0	17,0	22,0	13,3	16,0	17,4	6,4	3,4
Садова-гародні	1926 "	—	—	0,5	0,1	0,4	0,3	1,6	3,7	1,5	—
	1927 "	—	—	0,3	0,7	0,6	0,4	1,0	4,3	0,1	0,7
	1928 "	0,04	1,8	0,4	0,6	0,6	0,3	1,0	3,3	0,2	0,5
Прамысловы	1926 "	—	—	—	4,0	17,0	48,2	4,2	7,2	43,5	12,0
	1927 "	—	—	15,0	2,5	22,0	46,2	10,0	27,4	46,8	0,3
	1928 "	—	0,3	12,3	4,4	14,0	45,9	8,0	20,0	54,0	0,3
Іншы	1926 "	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	46,2
	1927 "	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	52,5
	1928 "	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	38,8

У дынаміцы мы наглядаем тое-ж самае зъявішча. Адносная вага трактароў з прышчэпкамі і прамысловага інвэнтару расьце. Асабліва гэта тэндэнцыя яскрава праглядае ў вышэйших формах.

Палявы і транспартны інвэнтар паказвае зыніжэньне сваёй адноснай вагі пры пераходзе ад ніжэйших форм і групп калгасаў да вышэйших.

Складаны палявы інвэнтар паўтарае ўесь палявы, як у дынаміцы, так і па групах і формах калгасаў. Можна заўважыць, што ў ніжэйших формах ён у адносінах да усяго палявога інвэнтару складае некалькі вышэйшую долю. Тлумачыцца гэта тым, што ў процілегласці вышэйшым формам (дзе інвэнтар, у тым ліку і палявы і транспартны, абагулен амаль што на 100%) у ніжэйших формах частка інвэнтару знаходзіцца ў індывідуальным карыстаньні сябраў калгасу. І вось гэта частка, як мы ўбачым, амаль што выключна падае на палявы і транспартны інвэнтар, з прычыны чаго ў калектыўных сродках доля палявога складанага інвэнтару да ўсяго некалькі падвішаецца.

Рознабой у лічбах па жывёлагадоўчаму і садова-гародняму інвэнтару гаворыць за тое, што калгасы мала зварачвалі ўвагу на забясьпячэнні інвэнтаром такіх галін, як жывёлагадоўля, садоўніцтва, чаму і лічбы атрымаліся выпадковыя.

Сярод інвэнтару, які знаходзіцца ў індывідуальным карыстаньні сябраў калгасу, галоўнае месца займае транспортны інвэнтар. Жывёлагадоўчы і садова-гародні зусім адсутнічае.

Табліца 36.

Склад інвэнтару сябраў калгасу ў %

	1927 год	Таварысты			Арцелі			Камуны			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
Уесь у абсолютных лічбах (руб.) на 1 калгас											
	1927 год	68	43,2	56,0	43,1	12,6	0,7	11,6	1,9	—	—
	1928 "	73	44	59	39	6,8	0,7	3,5	2,0	0,2	—
Палявы (увесь)	1927 "	32,7	14,0	8,9	14,0	8,0	—	8,0	9,5	—	—
	1928 "	38,5	12,3	8,4	13,3	5,0	—	6,0	10,0	—	—
Палявы (складаны)	1927 "	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1928 "	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Транспартны	1927 "	63,4	67,8	80,5	68,0	75,0	—	82,0	90,5	—	—
	1928 "	56,5	69,2	78,0	64,3	83,0	—	40,0	90,0	100,0	—
Прамысловы	1927 "	—	11,8	3,5	11,7	—	60,0	0,6	—	—	—
	1928 "	0,2	10,0	5,1	15,8	—	60,0	17,0	—	—	—
Іншы	1927 "	3,9	6,4	7,1	6,3	17,0	40,0	9,4	—	—	—
	1928 "	4,8	8,5	8,5	6,5	12,0	40,0	37,0	—	—	—

Палявы інвэнтар адыгрывае некаторую ролю толькі ў сябраў таварыстваў і то драбнейших. Складаны палявы інвэнтар, можна сказаць, зусім адсутнічае ў сябраў калгасу. Прамысловы і іншы інвэнтар дае разнародныя лічбы, паказваючы гэтам на выпадковасць іх у калгаснікаў.

На жаль, па сялянскіх гаспадарках у нас ня маецца дадзеных аб складзе інвэнтару, неабходных нам для парыўнання. Але і бяз іх можна сказаць, што малюнак будзе наглядацца прыблізна такі-жэ, як у таварыствах, дзе інвэнтар абаваліваўся ў меншай ступені. Гэтым падкрэсліваецца, што нельга ў межах індывідуальнай дробнай сялянскай гаспадаркі ставіць пытаныне аб раканструкцыі сельской гаспадаркі, яе мэханізацыі і індустрыйлізацыі.

Нам застаецца яшчэ разгледзець два асноўных сродка вытворчасці—мэліярацыі і насадкі (садовыя). Мы ўжо пры аналізе складу асноўных сродкаў спыняліся на іх, так што тут мала чаго застаецца дадаць.

Па-першае, аб мэліярацыях. Нам удалося ўлічыць толькі асушку адкрытымі канавамі.

Таблица 37.

Дынаміка росту мэліярацыі ў калгасах (на 1 калгас).

		Таварысты			Арцелі			Камуны			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
1925 г.	у руб.	—	—	—	—	—	375	—	—	—	—
	у %	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—
1926 г.	у руб.	—	4	—	—	—	375	6,3	12,5	95,4	1000
	у %	—	100	—	—	—	100	100	100	100	100
1927 г.	у руб.	53,3	—	—	—	—	375	13	2,4	136,8	1000
	у %	100	—	—	—	—	100	216,6	16,6	140,0	100,0
1928 г.	у руб.	89,9	8	10	—	—	475	38,8	67,8	127,2	1300
	у %	167,0	200,0	100	—	—	120,0	633,3	558,0	130,0	130,0

Мэліярацыя патрабуе адразу значных укладаньняў сродкаў ці затрат працоўнай сілы, што ня ўсякім калгасам пад сілу. Толькі буйнейшыя групы арцеляй (IV) і камуны пачынаюць вытвораць гэтые затраты і гэмы больш, чым буйнейшая група.

У таварыствах і першых групах арцеляй мэліярацыя, як правіла, не праводзіцца, а там, дзе яна ўтваралася, то ў невілікім разьмеры.

Садовыя насадкі ў асноўным зьяўляюцца атрыманымі ад дзяржавы. Яны, як гэта было відаць пры аналізе складу асноўных сродкаў, складаюць на 1928 г. даволі значную долю ад усіх асноўных сродкаў (ад 11,5% да 40,9%), для розных груп розную. Тыя групы калгасаў, якія атрымалі значную колькасць садоў, г. з. з большай іх доляй, не зацікаўлены ў

закладцы новых, чаму мы ў такіх групах наглядаем адсутнасьць росту каштоўнасці садовых насадак. І наадварот, там, дзе адносная вага саду ад усіх асноўных сродкаў пароўнаўча была меншай, мы наглядаем некаторы рост садовых насадак.

3. Аднаўленье стада прадуктынай і працоўнай жывёлы.

Нам прыходзіца ад аналізу зваротных сродкаў вытворчасці. Дасьледуемы матар'ял не дае дзеля гэтага ніякіх дадзеных. Магчыма было-б іх узяць з бюджетаў (на што мы і разылічвалі спачатку), але апошнія сабраны па невялікай колькасці калгасаў і ўсяго за адзін год, так што ня было магчымасці працягнуць па зваротных сродках тую-ж групоўку, як і па асноўных. Не атрымалася-б пароўнаўчага матар'ялу. Таму нам прыйдзецца прааналізаваць адзін толькі від зваротных сродкаў—маладняк жывёлы, (па якому дадзеныя маюцца па ўсіх калгасах), але ўжо ў другім разрэзе, а менавіта, з метай, якую ролю адгрывае ў калгасах свой маладняк у працэсе росту і аднаўлення жывёлы.

Пры тых бурных тэмпах росту асноўных сродкаў наогул і ў прыватнасці прадуктынай жывёлы, мы павінны дапусціць, што рост маладняку таксама не павінен адставаць, а наадварот, перавышаць, паколькі маладняк жывёлы зьяўляецца аднэй в баз, адкуль папаўняецца жывёла. Ці наглядаецца гэта на самай справе, пакажа нам наступная табліца каштоўнасці маладняку, узятай у % ад каштоўнасці дарослай жывёлы, паасобку для кожнага віду.

Табліца 38.

	Год	Таварысты			Арцелі			Камуны			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
М—к працоўн. жывёлы	1926	—	—	—	2,6	1,3	8,9	8,9	8,4	17,0	2,3
	1927	—	—	—	4,1	—	24,8	7,0	11,0	7,6	6,9
	1928	7,5	—	—	24,6	7,7	22,6	13,4	2,5	10,6	12,0
М—к буйн. раг. жывёлы	1926	4,8	—	—	3,3	3,8	19,4	9,9	8,8	14,6	19,1
	1927	4,8	—	—	3,8	8,3	14,7	12,9	12,9	20,8	5,3
	1928	5,4	4,0	—	10,1	11,7	27,9	10,7	8,2	22,4	10,3
М—к сывіней	1926	—	—	—	—	—	—	148,0	30,5	31,4	91,4
	1927	—	—	—	—	3,7	22,5	23,6	44,3	19,0	90,3
	1928	—	—	—	4,0	16,3	22,6	111,0	42,7	52,5	41,8
М—к авечак	1926	—	—	—	50,0	100,0	36,4	50,0	55,0	14,5	—
	1927	—	—	—	25,0	82,4	50,0	7,2	28,5	35,3	—
	1928	15,0	—	—	35,8	90,7	50,0	21,8	26,0	26,9	—

Як агульны фон, мы заўважваем, што адносная вага маладняку ў парабаўнай і дарослай жывёлай па галоўных відах яе ўздымаецца. Гэта гаворыць за тое, што рост маладняку ідзе шпарчэй, чым рост дарослай жывёлы. Гэта станоўчае зъявішча, і яно сьведчыць аб тым, што калгасы пачалі зварочваць увагу на арганізацыю маладняку. Але толькі пачалі. Просты погляд на вышыню % маладняку па розных групах і формах калгасаў паказвае вялікія хістаньні. Так, маладняк працоўнай жывёлай складае ад 2,5% да 24,6% ад дарослай, маладняк буйнай рагатай жывёлай ад 10,1% да 27,9% і г. д. Ці не гаворыць такая вялікая амплітуда хістаньні ў абтым, што пакуль калгасы мала зварочваюць увагі на арганізацыю вырашчвання маладняку, што галоўной базай, адкуль набываецца жывёла,—гэта пакупка з боку. Пастараємся высьветліць гэта. Дзеля таго, што % маладняку ад дарослай жывёлай па каштоўнасці мала нам дае ў справе высьвітлення патрэбнай колькасці маладняку для наўмыслинага аднаўлення стада прадукцыйнай і працоўнай жывёлай, то мы возьмем гэтых % у штуках. Атрымоўваецца такая табліца.

Таблица 39.

На 100 галоў дарослых прыходзіцца маладняку (за 1928 г.)

	Таварысты			Арцелі			Камуны			
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	IV
М-ку прац. жыв. .	16	—	—	31	17	24	21	19	20	30
„ буйн. раг. жыв.	14	13	—	17	35	31	32	29	37	29
„ сывіней . .	—	100	—	40	31	41	220	79	115	150
„ авечак . . .	99	—	—	62	125	83	25	41	42	—

Калі дапусціць простае аднаўленне, то тады патрэбна мець на 100 галоў працоўнай жывёлай маладняку рознага да 4-х гадоў узросту—50 штук, на 100 галоў буйнай рагатай жывёлай рознага да 3-х гадоў узросту—40 штук, на 100 галоў сывіней у ўзроўніце да 1 году—25 шт. і авечак—20 шт. Пры супастаўленні гэтых норматываў з тымі дадзенымі, якія маюцца па калгасах, відаць, што калгасы далёка яшчэ не забясьпечаны маладняком працоўнай і прадукцыйнай жывёлай для простага аднаўлення, што аднаўленне стада жывёлы, а тым, больш пашырэнне яго ідзе галоўным чынам за раён пакупленай з боку, і што, значыцца, ні звернута яшчэ малежная ўвага на арганізацыю вырашчывання маладняку, хадзя адносна буйны рост маладняку гаворыць аб некаторым перадоме за апошнія гады.

Усё сказанае тычыцца толькі маладняку працоўнай і прадукцыйнай жывёлай. Іншая справа ў адносінах да маладняку сывіней і авечак. Яго, вочавідкі, хапае для аднаўлення і пашырэння стада сывіней і авечак і бяспрэчна, што яно галоўным чынам і ідзе за гэтых раёнак.

Лік маладняку сывіней і авечак намнога перавышае патрэбную для аднаўлення і пашырэння стада, што залежыць ад того, што ў склад яго ўваходзіць маладняк для ўбою і продажу. Гэтым-жэ тлумачыцца, што ў вышэйшых формах яго большая колькасць. Вышэйшыя формы больш ахапілі гэтых галін, хадзя, як мы паказвалі пры аналізе асноўных сродкаў вытворчасці, яшчэ не ў выстарчальнай ступені.

4. Вывады.

На гэтым мы канчаем разгляд асобных сродкаў вытворчасці. Зараз можна падвесці сказанаму вынікі і зрабіць наступныя вывады.

1. Наглядаецца вельмі шпаркі тэмп росту затрат на асноўныя сродкі вытворчасці ў калгасах. Разам з гэтым расце ўзброенасць працаунікоў калгасу, і на адзінку выгоднай плошчы прыпадае большая колькасць асноўных сродкаў. А гэта гаворыць за тое, што рост асноўных сродкаў ёсьць вынік узбуйнення калгасаў і пераходу іх з ніжэйшых у вышэйшыя формы.

2. У росце сродкаў вытворчасці пераважную ролю адыгрывае крэдытаванье калгасаў. Сродкі калгасаў у гэтым адыгрываюць хадзя значную, асабліва ў буйнейшых групах, але ўсё-ж некалькі меншую ролю. Такое становішча можа выклікаць з боку ворагаў Савецкай Улады крыкі аб tym, што калгасы разъвіваюцца за рахунак дзяржавы. На гэта можна адказаць, Савецкая Улада ні ад каго не захоўвае таго, што яна дапамагае казасам. А аб дапамозе трэба добра памятаць Леніна, які гаварыў, што „каждый общественный строй возникает лишь при финансовой поддержке определенного класса“.

3. Рост асноўных сродкаў вытворчасці пераважна ідея па лініі прадукцыйнай жывёлы і інвентару, ці іначай такіх сродкаў, якія прыводзяць да найбольшай вытворчасці працы і найлепшых вынікаў гаспадарання.

4. Вышэйшыя формы калгасаў ува ўсім паказваюць лепшую арганізацію сродкаў вытворчасці перад іншэйшымі формамі. Лепшая ўзброенасць інвентаром і прадукцыйнай жывёлай, лепшае выкарыстоўванне працоўнай жывёлы і будынкаў—усё гэта знаходзіць сабе выражэнне ў вышэйшых формах.

5. Тоё-ж самае ў асноўным праяўляецца пры супастаўленні калгасаў паводле іх буйнасці ў межах кожнай формы.

6. Розная забясьпечанасць асобных форм і груп калгасаў крэдытамі і сродкамі вытворчасці, атрыманымі ад дзяржавы пры іх арганізацыі, прыводзіць да адхілення ў ад вышэйпададзеных тэндэнций. Але гэтая адхіленыня ня вагаюць самых тэндэнций.

7. Недахопам арганізацыі асноўных сродкаў вытворчасці ў калгасах трэба лічыць адставанье ў разъвіцці дробных галін прадукцыйнай жывёлы. Сьвінагадоўля і птушніцтва ў калгасах складаюць парунаўча нязначную долю ад усей прадукцыйнай жывёлы.

8. Паводле ўзброенасці асноўнымі сродкамі і лепшай іх арганізацыі, індывід. сялянскія гаспадаркі адстаюць нават ад ніжэйшых форм калгасаў.

Усё сказанае знаходзіць сабе яскравае пацьвярджэнне ў ніжэйпададзеных лічбах, якія характарызуюць вынікі гаспадарання.

Таблица 40.

Валасая прадукцыя ў калгасах (у руб.).

	Таварысты			Арцелі			Камуны		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
На 1 калгас . . .	3660	7580	12646	5476	11147	26179	7401	16296	30393
На 1 працаўніка . .	225	197	377	322	364	436	411	617	631
На 1 р. асн. срод. вытв.	1,15	1,09	1,83	0,69	0,83	1,02	0,82	0,83	1,09

Мы бачым, што чым вышэй форма і буйчай група калгасаў, тым больш на 1 калгас і 1 працаўніка прыпадае валавой прадукцыі, тым больш яе прыпадае на 1 руб. сродкаў вытворчасці¹⁾. Апошиле пала жэньне падкрэсльвае, што мы маем справу з сапраўднай вытворчасцю працы, што большая валавая прадукцыя на 1 працаўніка залежыць не ад больших адносна затрат мінудай працы (сродкаў вытворчасці), а ад лепшай іх арганізацыі. Адсюль вынік. У буйнейшых і вышэйшых па водле формы калгасах праявілася лепшая арганізацыя сродкаў вытворчасці.

¹⁾ У таварыствах на 1 руб. сродкаў вытворчасці валавой прадукцыі атрымалася больш таму, што пры разьліках мы індывид. сродкаў вытворч. сябраў калгасу на ўлічвалі, а яны ў таварыстве, як мы ведаєм, складаюць даволі значную частку.

А. М. Сермяжка.

Сабекошт збожжавых культур у саўгасах Беларусі (жыта, авёс, ячмень).

„У сувязі з новымі задачамі рэканструкцыі прамысловасці і сельскае гаспадаркі на базе садыялізму, узьнік лёзунг аб сыстэматычным зыніжэнны сабекошту“.

Сталін.

I.

„Лёзунг аб сыстэматычным зыніжэнны сабекошту“, як вызначае яго тав. Сталін, зьяўляецца самым неабходным і актуальным лёзунгам партыі ў даны момант. Натуральна, што для яго выкананія патрабуецца напружаная штодзенная праца нашых гаспадарчых і прафесійных ворганаў. Разам з тым ад навукова-дасьледчых устаноў патрабуецца сыстэматычнае вывучэнне пытанняў сабекоштаў, бо раней, чым зыніжаць, мы ўжо павінны ведаць велічыню сабекошту прадукту і, самаегалоўнае, — ведаць велічыню паасобных элемэнтаў, якія яго складаюць.

Веданыне паасобных элемэнтаў, якія складаюць сабекошту прадукту, адноснае параваныне іх паводле гадоў і асобных гаспадараў, паміма ўсяго ішага, пакажа нам да некаторай ступені прычыны, што павялічваюць сабекошт, і разам з тым, дасьць мажлівасць намеціць некаторыя шляхі яго зыніжэння.

Нажаль, у Беларусі мы ня маём амаль абсолютна прац, прысьвечаных гэтаму пытанню, і гэта яшчэ ў большай ступені прымушае заняцца навуковай працоўкай гэтай праблемы ў савецкіх, калектыўных і сялянскіх гаспадарках.

Саўгасы, як гаспадаркі пасыльдоўна-сацыялістычнага тыпу, у сельскай гаспадарцы адыгрываюць ролю кіруючага сэктару, і задачай іх зьяўляецца: выконваць плянавае заданыне, г. зн. вытвораць для грамадзянства неабходны прадукт мажліва нізкага сабекошту; гэтакі-ж самы вытвораць прадукту мажліва нізкага сабекошту, вядома, датычыцца і калгасаў.

З гэтай прычыны выяўляе вялікі інтерэс вывучэнне праблемы сабекошту ў саўгасах і параваныне яго з сабекоштам прадуктаў у розных тыпах гаспадараў. Напрыклад, параваныне сабекошту вытвору прадуктаў у саўгасах, з сабекоштам вытвору ў калгасах (камунах, с.-г. арцелях і таварыствах паводле грамадзкой апрацоўкі зямлі) з сабекоштам вытвору ў сялянскіх гаспадарках у розных групах.

У даным выпадку, у сувязі з адсутнасцю неабходных матар'ялаў, мы ня можам зрабіць падобнага роду параваныня, што было-б вельмі важна і неабходна.

Таму задачай гэтай працы ёсьць:

1. Выяўленыне і аналіз, галоўным чынам, паасобных элемэнтаў, якія складаюць сабекошт, паводле асноўных збожжавых культур (жыта, авёс, ячмень) і

2. Параўнаныне яго з цэнамі.

Лічым, што і ў такой пастановы яна будзе не бескарысна для наших плянуючых ворганаў і савгасаў Беларусі.

Дзеля выкананыня гэтага ў якасці матар'ялу мы выкарысталі гадовыя справаздачы за 1926/27 год у наступнай колькасці па акругах Беларусі (гл. табл. № 1).

Табліца № 1.

Колькасць выкарыстаных справаздач паасобных саўгасаў па акругах Беларусі.

№№	Назва акругі	Жыта	Авёс	Ячмень
1	Менская	46	46	45
2	Аршанская	15	15	13
3	Бабруйская	21	21	16
4	Полацкая	1	2	2
5	Віцебская	6	6	4
6	Мазырская	7	7	3
7	Магілеўская	10	10	6
8	Гомельская	0	0	0
	Разам па БССР . . .	106	107	89

Усяго, значыцца, выкарыстана па жыце 106 гаспадарак, па аўсу — 107 г-к і па ячменю — 89 г-к, што зусім выстарчальна для аналізу сабекошту збожжавых культур у саўгасах Беларусі.

У нашай працы, прысьвечанай аналізу сабекошту бульбы ¹⁾, мы ў здавальняючай ступені падкрэслілі важнасць і неабходнасць вывучэння праблемы сабекошту, а таксама высказали некаторыя меркаванні аб мэтадалёгіі гэтага пытаныня. А менавіта прыйшлі да выводу аб непатрэбнасці ўключэння ў склад элемэнтаў сабекошту падатку і таких капиталістычных элемэнтаў, як процант на капітал і зямельная рента, якія (элемэнты) яшчэ да гэтай пары многімі аўтарамі прац уключаюцца ў склад сабекошту.

У гэтай працы таксама, як і ў памінёной вышэй, у склад сабекошту мы ўводзім такія элемэнты:

- 1) Кошт рабочай сілы.
- 2) Кошт цягавай сілы.
- 3) Кошт насеніння.
- 4) Кошт угнаеніння.
- 5) Амартызыя інвэнтару і будынкаў.

¹⁾ А. М. Се́рміжка. „Сабекошт бульбы ў савгасах Беларусі. Запіскі Беларускай Дзяржаўнай с.-г. Акадэміі. Т. XI. 1930 г.

6) іншыя выдаткі (барацьба са шкоднікамі апышкаваньнем і г. д.).

7) Доля агульных выдаткаў.

Тэхнічна сабекошт вылічан паводле найбольш пашыранага мэтаду с.-г. таксацыі – разъмеркаваньнем выдаткаў працаўніцтва на рыначнай цене супражаных прадуктаў.

Б. Л. Брук дзеялі вылічэння сабекошту збожжавых культур¹⁾ па-ступае такім чынам: вылічае ўсе так званыя затраты, „якія рэальна разъ-мяжкоўваюцца”, і потым бярэ 20% ад гэтых затрат на затраты, „якія нярэальна разъмяжкоўваюцца“ (амартызацыя і доля агульных выдаткаў). Лічучы, што гэты каэфіцыент у 20% на затраты, што нярэальна разъ-мяжкоўваюцца, можа зьяўляцца для практичных разылікаў.

Мы ў нашай працы маём такія каэфіцыенты затрат, якія нярэальна разъмяжкоўваюцца: для жыта 31,2%, для аўса 28,6%, для ячменю 28,0%. Маючы гэты досыць высокі процент, трэба ўважаць пад вялікае сумненне практичную каштоўнасць каэфіцыенту, прапанаванага Б. Л. Брукам, які нельга прыстасоўваць для ўсіх геаграфічных пунктаў пры вылічэнні сабекоштаў.

II.

Пасъля гэтых кароткіх заўваг пярэдзем непасрэдна да аналізу элемэнтаў, якія складаюць сабекошт. Пачнем з культуры жыта. Жыта ва ўмовах Беларусі зьяўляецца аднай з найбольш пашыраных культур. Так, у 1927 годзе засеўная плошча яго ў адносінах да іншых культур раўнялася 38,4% альбо ў 2½ разы больш засеўной плошчы аўса і у 5 разоў больш засеўной плошчы ячменю.

З'вернемся да складу элемэнтаў затрат на 1 га (гл. табл. № 2).

Табліца № 2.

Сабекошт вытвару жыта ў саўгасах Беларусі, згодна дадзеных 1926/27 году (сярэднія ўзважаныя).

Назва акругі	Кольк. гаспадарак	Элемэнты затрат на 1 га у рублех							Ураджай з 1 га ў цэнтн.	Колькасць га за- севу на 1 г—ку	Сабекошт цэнт- нaru			
		Кошт лю- дзкой сямі	Кошт цыга- вай сіллы	Іншыя вы- даткі	Кошт угна- енны	Кошт на- сеньня	Амартыза- цыя	Доля агульных выдаткаў						
Полацкая . . .	1	7,3	4,3	32,6	—	14,7	2,1	8,7	69,7	9,3	12,3	1,7	22,5	5,85
Мазырская . . .	7	8,3	5,7	6,2	3,7	6,2	4,6	16,0	50,7	4,6	7,6	0,5	70,2	8,68
Віцебская . . .	6	18,0	13,0	14,3	19,6	7,0	1,7	23,7	97,3	7,9	13,7	1,2	32,7	8,56
Магілёўская . .	10	14,7	15,3	9,1	11,5	8,9	1,3	20,2	81,0	5,8	11,1	1,0	34,9	9,16
Аршанская . . .	15	14,6	12,3	10,2	8,8	10,2	1,5	23,5	81,1	8,3	14,4	1,4	49,4	6,77
Бабруйская . . .	21	11,8	11,1	9,7	3,8	7,5	1,2	20,0	65,1	7,9	12,4	1,6	46,2	6,01
Менская	46	12,6	14,1	7,4	8,1	9,8	1,1	21,9	75,0	6,5	11,3	1,2	60,5	7,28
БССР . . .	106	12,6	12,6	8,5	7,6	9,0	1,5	21,2	73,1	7,5	11,7	1,2	52,4	6,95

1) Б. Л. Брук. „Калькуляция стоимости производства хлебов в черноземной полосе“. Вопросы районной кон'юнктуры. Вып. I. Воронеж 1926 год.

Перш за ўсё заўважваєм вельмі вялікае ваганье паасобных элемэнтаў, якія складаюць сабекошт па акругах. Кошт рабочай сілы на 1 га вагаецца ад 7,3 руб. (Полацкая акруга) да 18,0 руб. (Віцебская акруга). Кошт цягавай сілы ад 4,3 руб. (Полацкая акруга) да 15,3 руб. (Магілеўская акруга). Іншыя выдаткі вагаюцца ад 6,2 руб. да 32,6 рубля.

Кошт угнаення вагаецца ад 3,7 руб. да 19,6 руб.

Кошт насення " 6,2 " 14,7 "

Амартызыцы " 1,1 " 4,6 "

I нарэшце доля агульных выдаткаў " 8,7 " 23,7

Маём вялікую амплітуду ваганья ўсіх затрат на 1 га. Саўгасы Мазырскай акругі маюць затрат на га 50,7 руб., тымчасам як саўгасы Віцебской акругі маюць гэтых затрат 97,3 руб. Інтэнсывнасць затрат амаль у два разы болей. Пры парабананыні ўраджаю саўгасаў па асобых акругах, бачым, што найбольш нізкі ўраджай зерня даюць саўгасы Мазырскай акругі—4,5 цэнтн. з 1 га найбольш высокі ўраджай у гэтым годзе далі саўгасы Аршанскай акругі 8,3 цэнтн., калі на лічыць 1 га савгасу Полацкай акругі, які даў 9,3 цэнт.; астатнія акругі займаюць у гэтых адносінах сярэднія становішча.

Сярэдні ўраджай жыта саўгасаў Беларусі раўніцца 7,5 цэнт., тымчасам як у гэтым годзе агульны па Беларусі ўраджай жыта быў 5,83 цэнт., г. зн. ураджай жыта ў саўгасах на 1,68 цэнт. вышэй сярэдня-Беларускага.

Саломы ў сярэднім саўгасы Беларусі даюць 11,7 цн, а мякіны 1,2 цн з га, прычым мы маём такія судносіны зерня да саломы:

Стасунак зерня да саломы	1 : 1,56
" " " мякіны	1 : 0,16
" " " саломы і мякіны	1 : 1,72
" саломы да мякіны	1 : 0,10

Што датычыцца да велічыні сабекошту жыта, то, як мы заўважылі з табліцы, ён таксама ў маднай ступені вагаецца між саўгасамі асобых акруг. Найбольш нізкую велічыню сабекошту даюць саўгасы Полацкай, Бабруйскай і Аршанскай акруг ад 5,85 да 6,77 руб. за цэнтнэр. Найбольш высокі сабекошт даюць саўгасы Магілеўскай акругі да 9,16 руб. за цэнтнэр. Саўгасы астатніх акруг: Менскай, Віцебской і Мазырской займаюць сярэдні стан, дзе сабекошт цэнтнера жыта вагаецца ад 7,28 руб. да 8,68 руб. У сярэднім па Беларусі сабекошт цэнтнера жыта ровен 6,95 руб.

Дзеля большай яснасці выразім элемэнты затрат, што падаюць на 1 га, у адносных велічынях (гл. табл. № 3).

Пры разгляданыні гэтай табліцы, мы бачым, што кошт людзкой сілы вагаецца ад 10% (Полацкая акруга) да 18,5% (Віцебская акруга). Кошт цягавай сілы ад 6,1% (Полацкая акр.) да 19,0% (Магілеўская акруга). Іншыя выдаткі ад 9,9% (Менская акруга) да 46,6% (Полацкая акруга). Кошт угнаення ад 5,8% (Бабруйская акр.) да 20,1% (Віцебская акр.). Кошт насення ад 7,1% (Віцебская акр.) да 21,0% (Полацкая акруга). Амартызыцы ад 1,5 (Менская акр.) да 9,1% (Мазырская акр.). Нарэшце, доля агульных выдаткаў ад 12,9% (Полацкая акр.) да 31% (Мазырская акруга).

Мы бачым, што вельмі вялікі процэнт падае на долю агульных выдаткаў. Гэты від затрат у сярэднім па саўгасах Беларусі раўніцца 29,1% і, як відаць, ён многа большы за ўсе іншыя затраты,

Думаецца, што за зъмяншэніне іэтаіа віду затрат трэба змаліцца з усёй рашучасцю і ўсімі мажлівымі сродкамі, бо іалоўным чынам іэта амаль адна трэцяя частка затрат, якія непрадукцыйна падаюць, у значнай ступені павялічваюць сабекошт.

Табліца № 3.

Адносная вага пасобных элементаў, якія складаюць сабекошт жыта, у процентах да сумы ўсіх затрат на 1 га

Назва акругі	Элементы затрат у % да ўсіх затрат							Усіх затрат у %
	Кошт людской сілы	Кошт цягавай сілы	Іншыя выдаткі	Кошт угнаення	Кошт насення	Амартызацыя	Доля агульных выдаткаў	
Полацкая . . .	10,4	6,1	46,6	—	21,0	3,0	12,9	100
Мазырская . . .	16,4	11,3	12,2	7,3	12,2	9,1	31,5	100
Віцебская . . .	18,5	13,3	15,0	20,1	7,1	1,7	24,3	100
Магілеўская . .	18,1	19,0	11,2	14,1	11,0	1,6	25,0	100
Аршанская . . .	18,0	15,1	12,6	10,9	12,6	1,8	29,0	100
Бабруйская . . .	18,2	17,1	14,9	5,8	11,5	1,9	30,6	100
Менская . . .	16,8	18,8	9,9	10,8	13,0	1,5	29,2	100
БССР . . .	17,2	17,1	11,7	10,4	12,3	2,1	29,1	100

Мы таксама маём адносна невялікі процент—10,4—які прыпадае на такі від высока-прадукцыйных затрат, як угнаенне. Гэты від затрат на ўкладанье большай колькасці угнаення можна і трэба павялічваць.

Значыцца, на першым месцы паводле величыні, стаяць затраты—доля агульных выдаткаў (29,1%) якія трэба старацца скарачаць да мажліва меншых разьмераў. На другім месцы—кошт рабочай сілы (17,2%). У гэтай частцы неабходна арганізоўваць рабочую сілу так, каб мець мажліва большую прадукцыйнасць працы. На 3-м месцы—кошт цягавай сілы (17,1%), якую трэба замяніць больш танкай трактарнай цягай. На 4-м месцы—кошт насення (12,3%). На 5-м месцы—іншыя выдаткі (11,7%). На 6-м месцы кошт угнаення (10,4%). Затраты на гэты элемент сабекошту трэба павялічваць. На 7-м месцы—амартызацыя (2,1%).

Найбольш наглядна паказвае гэта дыяграма № 1.

III.

Пярэйдзем да разгляданьня сабекошту аўса. Аўёс у засеўнай плошчы Беларусі таксама займае даволі вялікі процент—16,3—фактычна, другое месца пасля жыта.

Элементы затрат на вытвар аўсу відаць з наступнай табліцы (гл. табл. № 4).

Як відаць, і ў даным выпадку элементы затрат на 1 га у розных акругах вагаюцца ў моцнай ступені. Кошт рабочай сілы ад 2,8 руб. да 13,1 руб., кошт цягавай сілы ад 3,7 руб. да 11,8 руб. Іншыя выдаткі ад

0,4 руб. да 6,1 руб. Кошт угнаення ад 0,04 рубля да 2,5 руб. Кошт насеніння ад 5,9 руб. да 17,1 руб. Амартызацыя ад 0,8 руб. да 1,6 руб. і нарашце, доля агульных выдаткаў ад 4,5 руб. да 17,9 руб.


Табліца № 4.

Слабекошт выгвару аўса ў саўгасах Беларусі згодна дадзеных 1926/27 году.
(Сярэднія ўзважаныя).

Назва акругі	Кольк. гаспадаў	Элементы затрат на 1 га ў рублёх								Ураджай з 1 га ў цэнтн.			Колькасць га за- севу на 1 г—ку	Слабекошт Цэнт- нераў
		Кошт лю- дзкай сілы	Кошт цяга- вай сілы	Іншыя вы- даткі	Кошт ута- ення	Кошт на- сеніння	Амартыза- цыя	Доля агульных выдаткуў	Усіх затрат на 1 га	Зерня	Саломы	Макіны		
Полацкая . . .	2	2,8	3,7	0,4	0,04	5,9	0,8	4,5	18,2	2,1	0,2	0,2	154,2	28,26
Мазырская . . .	7	7,1	6,7	3,2	0,5	12,7	1,5	11,2	42,9	3,0	4,5	0,4	51,4	11,29
Віцебская . . .	6	13,1	9,7	4,5	0,08	12,7	1,6	16,3	58,0	8,3	10,1	1,1	44,2	5,06
Магілеўская . .	10	7,3	9,4	3,0	0,6	13,4	1,2	13,5	48,5	3,7	5,0	0,9	38,5	8,74
Аршанская . . .	15	10,2	11,8	6,1	1,4	17,1	1,5	17,9	66,0	7,7	8,6	0,9	41,6	6,29
Бабруйская . . .	21	7,8	10,1	5,9	2,5	15,3	1,4	12,5	55,5	5,3	5,6	1,0	39,7	7,71
Менская . . .	46	7,3	11,2	4,5	0,6	15,4	0,9	14,3	54,2	4,7	5,7	0,7	47,6	8,12
БССР . . .	107	7,8	10,1	4,0	0,9	14,9	1,2	13,9	52,8	5,0	6,0	0,8	46,4	7,72

Таксама ў маднай ступені вагаюцца і ўсе затраты. Напрыклад, у саўгасах Полацкай акругі яны складаюць на 1 га ўсяго 18,2 руб., тым часам як у саўгасах Аршанскай акругі яны складалі 66,0 руб., г. вн. у $3\frac{1}{2}$ разы больш.

Дыяграма № 1.



Адначасова бачым, што ў саўгасах з адносна невялікімі выдаткамі маецца і малая ўраджайнасць. Саўгасы Полацкай акругі маюць ураджай 2,1 цн, саўгасы Віцебскай і Аршанскай акруг мелі ўраджайнасць у гэтым годзе 7,7—8,3 цн.

Ураджай аўсу ў сярэднім па саўгасах Беларусі раўненне 5,0 цн, саломы 6,0 цн і мякіны 0,8 цн. Ураджай аўсу у гэтым годзе ў саўгасах ніжэй сярэдня Беларускага ўраджаю на 0,87 цн.

Пры чым авёс дае гэткія суадносіны зерня да саломы:

Стасунак зерня да саломы	1 : 1,20
" " мякіны	1 : 0,16
" " саломы і мякіны	1 : 1,36
" саломы да мякіны	1 : 0,13

Характэрна таксама адзначыць, што пад гэтай культурай у саўгасах Полацкай акругі заняты значна большыя плошчы, чымся ў саўгасах іншых акруг.

Сабекошт вытвару аўсу па саўгасах некалькі вышэй жыта, прычым велічыня сабекошту вельмі ня ўстойліва і вагаецца па акругах. Найбольш высокую велічыню даюць саўгасы Мазырскай акругі — 11,29 руб. Найменшы сабекошт даюць саўгасы Віцебскай акругі — 5,05 руб. і саўгасы Аршанскай акругі — 6,29 руб., а саўгасы астатніх акруг — Полацкай, Магілеўскай, Бабруйскай і Менскай — займаюць сярэдняе месца (ад 7,71 руб. да 8,74 руб.). У сярэднім па саўгасах Беларусі сабекошт цэнтнёру аўсу ровен 7,72 руб.

Разгледзім элементы затрат у адносных велічынях (гл. табл. № 5).

Табліца № 5.

Адносная вага паасобных элементаў, якія складаюць сабекошт аўса ў % да сумы ўсіх затрат на 1 га


Назва акругі	Элементы затрат у % да ўсіх затрат							Усіх затрат у %
	Кошт людзкай сілы	Кошт цага-вай сілы	Іншая выдаткі	Кошт угна-ення	Кошт на-сеннія	Амартызацыя	Доля агульных выдаткаў	
Полацкая . . .	15,4	20,3	2,2	0,2	32,8	4,4	24,7	100
Мазырская . . .	16,6	15,7	7,4	1,1	29,6	3,5	26,1	100
Віцебская . . .	22,6	16,7	7,8	0,1	21,9	2,8	28,1	100
Магілеўская . .	15,1	19,4	6,2	1,3	27,7	2,5	27,8	100
Аршанская . .	15,4	17,9	9,2	2,1	26,0	2,3	27,1	100
Бабруйская . .	14,0	18,2	10,7	4,5	27,5	2,6	22,5	100
Менская . . .	13,5	20,7	8,3	1,1	28,3	1,7	26,4	100
БССР . . .	14,7	19,2	7,5	1,8	28,2	2,3	26,3	100

Гэтая табліца паказвае поўную аналёгію сабекошту культуры жыта ў сэнсе вагаўнія паасобных элементаў па розных саўгасах і акругах.

Але разам заўважаем і розніцу ў перастаноўцы месц асобных элемэнтаў, напрыклад: мы бачылі пры аналізе сабекошту жыта, што „доля агульных выдаткаў“ займае першае месца паводле велічыні сярод іншых затрат; „кошт людзкай сілы“ — другое месца. У даным выпадку ўжо „кошт насенія“ займае першае месца ад 21,9% да 32,8%, а ў сярэднім па БССР — 28,2%. „Доля агульных выдаткаў“ займае другое месца ад 22,5 да 28,1%, альбо ў сярэднім па БССР 26,3%. На трэцім месцы стаяць затраты „кошт цягавай сілы“ — 19,2%. На чацвертым месцы „кошт рабочай сілы“ — 14,7%. На пятых — „іншыя выдаткі“ — 7,5. На шостым — „амартызацыя“ — 2,3% — і на сёмым месцы — „затраты на ўгнаеніне“ — 1,8%.

Вельмі наглядна паказвае гэта наступная дыяграма № 2.

Дыяграма № 2.



Трэба адзначыць таксама даволі вялікі процэнт затрат, якія падаюць на долю агульных выдаткаў, і абсолютна нязначны процэнт затрат, якія падаюць на ўгнаеніне. Гэтым у значнай ступені тлумачыцца парынальна малая ўраджайнасць аўса і высокі сабекошт.

IV

Нарэшце, з'вернемся да разгляду сабекошту ячменю. Ячмень у засеўнай плошчы Беларусі сярод збожжавых культур стаіць на трэцім месцы, займаючы 7,4%. Засеўнай плошча гэтай культуры мае тэндэнцыю ў пэрспэктыве да павялічэння, асабліва за кошт тэхнічных гатункаў, галоўным чынам, браварных, бо на Беларусі для разьвіцця гэтае культуры маюцца досыць спрыяючыя ўмовы.

Разгледзім элемэнты затрат на вытвор ячменю (гл. табл. № 6).

І ў даным выпадку бачым аналігічную звязу ў ваганьнях паасобных элемэнтаў, якія ў значнай ступені нагадваюць культуру жыта і аўса. Адзначым тутака-ж досыць вялікую розніцу ў інтэнсіўнасці ў саўгасах розных акруг. Саўгасы Віцебскай і Аршанскай акруг маюць затрат на 1 га у 3 разы болей, чым саўгасы Полацкай акругі, амаль такія-ж судносіны мы бачым і з велічынёй ураджаю ў гэтых акругах.

Ураджай ячменю досыць рэзка вагаеща ад 3,7 цн у Полацкай акрузе да 10,2 цн у Бабруйскай акрузе, а у сярэднім па саўгасах БССР ён роўны 8,3 цн.

Таблица № 6.
Сабекошт выгвару ячменю ў саўгасах Беларусі паводле дадзеных 1926/27 го ду (сярэдня ўзважаныя).

Назва акругі	Кольк. гаспадарак	Элементы затрат на 1 га ў рублех								Ураджай з 1 га ў цэнты.			Колькасць га за- севу на 1 г—ку	Сабекошт цэнт- неру
		Кошт лю- дзой сілы	Кошт цяга- вай сілы	Іншыя вы- даткі	Кошт угна- ення	Кошт на- сеньня	Амартыза- цыя	Доля агульных выдаткаў	Усіх затрат на 1 га	Зерня	Саломы	Мякіны		
Полацкая . . .	2	3,8	3,9	2,0	0,4	6,1	1,1	6,4	23,7	3,7	2,5	0,7	15,4	5,38
Мазырская . . .	3	5,2	5,7	7,3	0,1	18,9	0,2	6,6	44,0	0,6	1,1	0,01	10,3	49,51
Віцебская . . .	4	16,6	17,1	1,9	7,1	13,1	1,5	20,8	78,1	8,9	11,4	1,3	1,1	6,02
Магілёўская . .	6	8,6	11,7	1,2	3,7	14,2	0,5	15,3	55,2	5,7	12,0	2,4	7,4	5,27
Аршанская . . .	13	11,6	10,6	8,1	5,2	15,9	2,1	18,0	71,5	9,1	11,0	1,2	10,0	5,54
Бабруйская . . .	16	11,2	11,8	7,1	4,0	10,5	1,9	15,0	61,5	10,2	9,8	1,5	12,2	4,64
Менская . . .	45	10,2	13,2	5,3	6,4	14,3	1,2	18,2	68,8	8,3	9,7	1,9	14,9	5,59
БССР . . .	89	10,4	12,2	5,6	5,5	13,7	1,4	17,0	65,8	8,3	9,7	1,7	12,9	6,66

У сярэднім па Беларусі ўраджай ячменю раўняецца 6,70 цн. з 1 га. Мы бачым, што ўраджай у саўгасах на 1,60 цн. вышэй за сярэдня-беларускі ўраджай.

Ураджай саломы з 1 га па саўгасах Беларусі ровен 9,7 цн, а мякіны — 1,7 цн, прычым маём такія суадносіны зерня да саломы:

Стасунак зерня да саломы	1:1,17
" " " мякіны	1:0,20
" " " саломы і мякіны	1:1,37
" саломы да мякіны	1:0,18

Што тычыцца сабекошту ячменю, дык ён па саўгасах розных акруг больш альбо менш роўны, калі ня лічыць саўгасаў Мазырской акругі, дзе ўраджай за вывучаемы год амаль зусім загінуў. Найбольш нізкі сабекошт даюць саўгасы Бабруйскай акругі і больш высокі сабекошт — саўгасы Віцебской акругі. Астатнія акругі здадзяць сярэдніе месцы.

У сярэднім па Беларусі сабекошт цэнтнера ячменю ровен 6,66 руб., некалькі ніжэй, чым сабекошт выгвару жыта і аўсу.

Адносянныя велічыні, якія складаюць сабекошт ячменю, паказваюць наступнае (гл. табл. № 7).

„Доля агульных выдаткаў“ займае першое месца паводле велічыні; на другім месцы стаяць затраты — „кошт насення“ і далей ідуць — „кошт цягавай сілы“, „кошт рабочай сілы“, „іншыя выдаткі“, „кошт угнаення“ і „амартызацыя“. Затраты на выгвару ячменю некалькі падобны да затрат па жыце. Кошт угнаення займае пятае месца таксама, як і ў элементах

затрат па жыце, у затратах-жа па культуры аўсу кошт угнаення стаіць на апошнім месцы.


Табліца № 7.

Адносная вага паасобных элемэнтаў, якія складаюць сабекошт ячменю ў процентах да сумы ўсіх затрат на 1 га

Назва акругі	Элемэнты затрат у % да ўсіх затрат							Усіх затрат у %
	Кошт людской сілы	Кошт цягавай сілы	Іншыя выдаткі	Кошт угнаення	Кошт насення	Амартызація	Доля агульных выплат каў	
Полацкая . . .	16,0	16,5	8,4	1,7	25,8	4,6	27,0	100
Мазырская . . .	11,8	13,0	16,6	0,2	43,0	0,4	15,0	100
Віцебская . . .	21,2	21,9	2,4	9,1	16,8	1,9	26,7	100
Магілеўская . . .	15,6	21,2	2,2	6,7	25,7	0,9	27,7	100
Аршанская . . .	16,2	14,8	11,3	7,3	22,2	3,0	25,2	100
Бабруйская . . .	18,2	19,2	11,5	6,5	17,1	3,1	24,4	100
Менская . . .	14,9	19,2	7,7	9,3	20,7	1,8	26,4	100
БССР . . .	16,0	18,5	8,4	8,3	20,8	2,1	25,9	100

Наглядна гэта паказвае наступная дыяграма № 3.

Дыяграма № 3.



V

Калі мы спрабуем парабаўніца паасобныя элемэнты затрат, сярэднія па БССР, па асобных збожжавых культурах, то заўважым наступнае: (гл. табл. № 8).

Табліца № 8.

Элемэнты затрат, уважаныя па саўгасах БССР

Культура	Элемэнты затрат								Усіх затрат
	Кошт людзкай сілы	Кошт цягавай сілы	Іншыя выдаткі	Кошт ўгнаення	Кошт насення	Амартыяды	Доля агульных выдаткаў		
Жыта	17,2	17,1	11,7	10,4	12,3	2,1	29,1	100	
Авёс	14,7	19,2	7,5	1,8	28,2	2,3	26,3	100	
Ячмень	16,0	18,5	8,4	8,3	20,8	2,1	25,9	100	

З табліцы відаць, што стройнасці ў шэрагах па асобных элемэнтах затрат збожжавых культур німа за выключэннем амартызацыйных затрат, дзе яны па ўсіх трох культурах роўныя.

Найбольшы процант кошту людзкай сілы падае на культуру жыта, меншы — на культуру ячменю і яшчэ меншы на культуру аўсу.

Што тычыцца „кошту цягавай сілы“, то найбольшы процант падае на культуру аўсу, меншы на культуру ячменю і яшчэ меншы — на культуру жыта.

Процант „іншых выдаткаў“ большы падае на жыта, меншы на ячмень і авёс.

Па „кошце ўгнаення“ таксама значна большы процант падае на культуру жыта і ячменю і абсолютна мізэрны на культуру аўсу, як менш патрабавальнай культуры.

„Затрат на насенне“ на культуру аўсу падае вельмі вялікі процант¹⁾, які займае першае месца сярод астатніх затрат, меншы процант падае па культуры ячменю і адносна малы на культуру жыта.

І, нарэшце, „доля агульных выдаткаў“ мае процант вельмі вялікі па ўсіх культурах, значна большы падае на жыта, і некалькі меншы — на авёс і ячмень.

VI.

З'вернемся да параўнаваньня сабекошту з рыначнымі цэнамі²⁾.

Калі мы будзем аналізаваць сабекошт збожжавых культур за 1926 і 1927 год па саўгасах Беларусі, то мы павінны канстатаваць, што супадносіны сабекошту і рыначных цэн былі наогул спрыялочныя для ўсіх збожжавых культур.

Розыніца паміж рыначнай цэнай і сабекоштам паказвае, наколькі выгадзен вытвор тэй ці іншай культуры, хоць нічога не гаворыць аб метазгоднасці яе выроўнівання, дзе трэба ўлічваць яе арганізацыйна-вытворчае значэнне і сувязь з іншымі галінамі гаспадаркі.

Для савецкіх гаспадарак розыніца паміж рыначнай цэнай і сабекоштам ёсьць элемэнт накаплення для пашыранага вытвору.

Пры параўнаваньні сабекошту жыта з рыначнымі цэнамі, заўважаем (гл. табл. № 9).

¹⁾ Відавочна, у сувязі з тым, што на 1 га выясняецца большая колькасць аўсу.

²⁾ Цэны ўзяты загтоўчымі цаводамі матар'ялаў ЦСУ БССР.

Табліца № 9.

Сабекошт і цана цэнтнэру жыта ў саўгасах Беларусі

Назва акругі	Сабекошт	Цана	Розніца
Полацкая	5,85	8,78	+ 2,93
Мазырская	8,68	8,78	+ 0,10
Віцебская	8,56	8,35	- 0,21
Магілеўская	9,16	8,66	- 0,50
Аршанская	6,77	8,17	+ 1,40
Бабруйская	6,01	8,13	+ 2,12
Менская	7,28	8,30	+ 1,02
БССР	6,95	8,47	+ 1,52

Найбольш выгадна вытвараюць жыта саўгасы Полацкай, Бабруйскай, Аршанскаі і Менскай акруг, дзе розніца між цаной і сабекоштам цэнтнэру жыта раўненца ад + 1,02 руб. да + 2,93 руб.

Некалькі менш выгадна вытвараюць жыта саўгасы Мазырскае акругі, дзе розніца роўна + 0,10 руб. за цэнтнэр. Адмоўную велічыню, г. зи. дзе сабекошт вышэй цаны, паказваюць саўгасы Віцебской і Магілеўской акруг.

У сярэднім па саўгасах БССР адзін цэнтнэр жыта дае + 1,52 руб. Фактычны матар'ял па культуре аўса паказвае наступнае (глядзі табл. № 10).

Табліца № 10.

Сабекошт і цана цэнтнэру аўса ў саўгасах Беларусі

Назва акругі	Сабекошт	Цана	Розніца
Полацкая	8,26	7,68	- 0,58
Мазырская	11,29	10,16	- 1,13
Віцебская	5,06	7,74	+ 2,68
Магілеўская	8,74	8,11	- 0,63
Аршанская	6,29	7,87	+ 1,58
Бабруйская	7,71	8,17	+ 0,46
Менская	8,12	9,02	+ 0,90
БССР	7,72	8,64	+ 0,92

Найбóльшую рóзньніцу між цаной і сабекоштам даюць саўгасы Віцебской і Аршанская акруга ад + 2,68 да + 1,58 руб. (Для жыта Віцебская акруга дала адмоўную велічыню). Некалькі менш дадатную велічыню даюць саўгасы Менскае акругі + 0,90 руб. і Бабруйскай акругі + 0,46 руб.

У саўгасах Мазырской акругі вытвар цэнтнэру аўса вышэй рыначнай цаны на — 1,13 руб., у саўгасах Магілеўской акругі на — 0,63 руб. і нарэшце ў саўгасах Полацкае акругі — на 0,58 руб.

У сярэднім па саўгасах БССР сабекошт цэнтнэру аўса ніжэй рыначнай цаны на + 0,92 р.

Што датычыцца суадносін сабекошту ячменю з цэнамі, то гэта відаець з наступнай табліцы № 11.

Табліца № 11.

Сабекошт і цана цэнтнэру ячменю ў саўгасах Беларусі

Назва акругі	Сабекошт	Цана	Рóзньніца
Полацкая	5,38	8,23	+ 2,85
Мазырская	49,51	8,96	-40,55
Віцебская	6,02	7,44	+ 1,42
Магілеўская	5,27	7,74	+ 2,47
Аршанская	5,54	7,62	+ 2,08
Бабруйская	4,64	7,93	+ 3,29
Менская	5,59	8,17	+ 2,58
БССР	6,66	8,05	+ 1,39

За выключэннем саўгасаў Мазырской акругі, дзе ўраджай ячменю за дасьледуемы год загінуў, ўсе саўгасы астатніх акруг даюць даволі значную дадатную велічыню, г. зн. вытвар ячменю для большасці саўгасаў зьяўляецца надзвычайна выгадным.

У сярэднім пз саўгасах Беларусі рóзньніца паміж цаной і сабекоштам раўняецца + 1,39 руб. за цэнтнэр.

Такім чынам першапачатковое канстатаванье спрыяючых рыначных цэн для разъвіцця зборжавых культур поўнасцю пацверджана фактывічным матар'ям.

VII.

Вывады гэтага артыкулу будуть наступныя:

1. Зьніжэнне сабекошту вытвару прадуктаў с. г. высоўвае задачу систэматычнага вывучэння пытаньняў сабекоштаў, устанаўлення праўлінай мэтадалёгіі і тэхнікі вылічэння.

У сувязі з сацыялістычнай рэканструкцыяй с. г. гэтая проблемаробіцца асабліва актуальнай для саўгасаў і калгасаў.

2. Адсутнасць якіх-бы то ні было прац у гэтым напрамку ў Беларусі востра ставіць пытаньне аб вызначэнні сабекошту вытвару галоўнейшых прадуктаў у саўгасах, калгасах і сялянскіх гаспа-

дарках у розных групах, парадаўнанье іх між гэтымі тыпамі гаспадараў, устанаўленыне прычын, якія павялічваюць сабекошт, намячэнне шляху і мерапрыемстваў для систэматычнага звычайнага яго, устанаўленыне раёнаў, якія найбольш танна вытвораюць той альбо іншы прадукт і г.д.

3. У нашым аналізе паасобных элемэнтаў, якія складаюць сабекошт збожжавых культур, маём значныя ваганыні гэтых элемэнтаў ня толькі пры парадаўнанні збожжавых культур паміж сабой, але і аднай і тэй-же культуры ў розных саўгасах.

Першае месца сярод усіх затрат належыць накладным выдаткам так званай „долі агульных выдаткаў“, велічыня якой даходзіць да $29,1\%$, што ў значнай ступені павялічвае сабекошт.

Гэты накладны выдатак неабходна раздзяліць да мажліва меншых разъмераў.

Другое месца займаюць выдаткі на насеніне, якія даходзяць да $28,2\%$.

На трэцім месцы стаяць выдаткі „кошт цягавай сілы“, якія даходзяць да $19,2\%$, і якія належыць замяняць больш таннай трактарной цягай.

Адносна няманы процэнт сярод усіх выдаткаў падае на людзкую сілу $14\%-17\%$, што звязана яшчэ з невыстрачальнай высокай вытворчасцю працы.

Наступнае месца належыць „іншым выдаткам“ — $7\%-11\%$.

Што тычыцца выдаткаў на ўгнаеніне, то яны займаюць прадапошніе месца — $2-10\%$.

Выдаткі на ўнісаныне большай колькасці ўгнаеніня, як высока прадукцыйнага віду затрат, належыць павялічваць. Апошніе месца сярод усіх элемэнтаў, якія складаюць сабекошт, належыць „амартызацыі“.

4. Паводле дадзеных 1926-27 г. у саўгасах Беларусі сабекошт вытвору збожжавых культур выражаетца наступнымі лічбамі:

a)	Сабекошт вытвору цэнтнера жыта	6,95	руб.
б)	" " " аўсу	7,72	"
в)	" " " ячменю	6,66	"

5. Найбольш танна вытвораюць жыта саўгасы Падацкай, Бабруйскай, Аршанскай і Мечскай акруг, дзе розніца між рыначнай ценай і сабекоштам складае ад + 1,02 да + 2,93 руб. за цэнтнэр.

Найбольш танна вытвораюць авёс саўгасы Віцебскай, Аршанскай і Менскай акруг, дзе розніца між ценай і сабекоштам складае ад + 0,90 р. да + 2,68 руб. за цэнтнэр.

Ячмень дае даволі вялікую розніцу між ценай і сабекоштам па ўсіх саўгасах Беларусі ад + 1,42 руб. да 3,29 руб. за цэнтнэр.

Такім чынам саўгасы Беларусі вытвораюць ячмень больш танна за іншыя збожжавыя культуры (жыта і авёс).

6. У саўгасах Віцебскай і Магілеўскай акруг вытвор жыта мае высокі сабекошт, вышэй рыначнай цены на 0,21—1,55 руб. за цэнтнэр.

Высокі сабекошт зўсу даюць саўгасы Магілеўскай і Мазырскай акруг вышэй рыначнай цены на 0,58—1,15 руб. за цэнтнэр.

7. Паводле сярэдніх велічынь, саўгасы Беларусі па ўсіх збожжавых культурах маюць вялікую розніцу між рыначнай ценай і сабекоштам: для жыта + 1,52 руб., для аўсу + 0,92 р і для ячменю + 1,39 р. за цн, а гэта съведчыць аб спрыяючых рыначных цэнах для збожжавых культур.

VII.

Выводы настоящей статьи сводятся к следующему:

1) Снижение себестоимости производства продуктов с.х. выдвигает задачу систематического изучения вопросов себестоимостей, установления правильной методологии и техники исчисления.

В связи с социалистической реконструкцией с.х., эта проблема становится особо актуальной для совхозов и колхозов.

2) Отсутствие каких бы то ни было работ в этом направлении в Белоруссии, остро ставит вопрос об определении себестоимостей производства главнейших продуктов в совхозах, колхозах и крестьянских хозяйствах в разных группах, сравнение их между этими типами хозяйств, установление причин, увеличивающих себестоимость, намечение путей и мероприятий для систематического снижения ее, установление районов, наиболее дешево производящих тот или иной продукт и т. д.

3) В нашем анализе отдельных элементов, составляющих себестоимость зерновых культур, имеем значительные колебания этих элементов, не только сравнивая зерновые культуры между собой, но и по одной и той же культуре в разных совхозах.

Первое место среди всех затрат принадлежит накладным расходам так называемой „доли общих расходов“, величина которой доходит до 29,1%, что в значительной степени увеличивает себестоимость.

Этот накладной расход необходимо резко сокращать до возможно меньших размеров.

Второе место занимают расходы на семена, доходящие до 28,2%.

На третьем месте стоят издержки „стоимость тяговой силы“ доходящей до 19,2%, каковые следует заменять более дешевой тракторной тягой.

Относительно немалый процент среди всех издержек падает на людскую силу 14—17%, что связано еще с недостаточно высокой производительностью труда.

Следующее место принадлежит „прочим расходам“ 7—11%.

Что касается издержек на удобрение, то они занимают предпоследнее место 2—10%. Расходы на внесение большего количества удобрений, как высоко производительного вида затрат, следует увеличивать. Последнее место среди всех элементов, составляющих себестоимость, принадлежит „амortизации“.

4) По данным 1926-27 г. в совхозах Белоруссии себестоимость производства зерновых культур выражается следующими цифрами.

a)	Себестоимость производства центнера ржи . . .	6,95	руб.
b)	" " " овса . . .	7,72	"
c)	" " " ячменя . . .	6,66	"

5) Наиболее дешево производят рожь совхозы Полоцкого, Бобруйского, Оршанского и Минского округов, где разница между рыночной ценой и себестоимостью составляет от +1,02 до +2,93 руб. за центнер.

Наиболее дешево производят овес совхозы Витебского, Оршанского и Минского округов, где разница между ценой и себестоимостью составляет от +0,90 руб. до +2,68 руб. за центнер.

Ячмень дает довольно большую разницу между ценой и себестоимостью по всем совхозам Белоруссии от +1,42 руб. до +3,29 руб. за центнер.

Таким образом совхозы Белоруссии производят ячмень дешевле других зерновых культур (ржи и овса).

6) В совхозах Витебского и Могилевского округов производство ржи имеет высокую себестоимость, выше рыночной цены на 0,21—0,55 р. за центнер.

Высокую себестоимость овса дают совхозы Могилевского, Полоцкого и Мозырского округов выше рыночной цены на 0,58—1,15 руб. за центнер.

7) По средним величинам совхозы Белоруссии по всем зерновым культурам имеют большую разницу между рыночной ценой и себестоимостью по ржи +1,52 руб., по овсу +0,92 руб. и по ячменю +1,39 р. за центнер. а это свидетельствует о благоприятных рыночных ценах для зерновых культур.

Р. Г. Страж і Т. І. Мядельскі.

Досьледы з сояй
(*Soja hispida* Max.)

(З прац катэдры спэцыяльнага земляробства Бел. с.-г. Акадэміі).

R. Strasch und Th. Metelsky.

VERSUCHE MIT SOJABOHNNEN
(*Soja hispida* Max.)

(Labaratorium für spezielle Pflanzenbaulehre der landwirtsch. Akademie in Gorki—Weiss-russland)

„Бабовая проблема ў СССР стаіць вельмі актуальная ня толькі па матывам агракультурнага парадку, але ў моц вялікага попыту на расьліны бялкоў, каторы неабходзен краіне ў колёсальных колькасцях¹⁾. БССР, на палёх якой вытвораецца адносна больш вуглеводаў, чым бялкоў, асабліва адчувае недахоп у расьлінным бялку. Вядзарнае значэнне соі, як тэхнічнай расьліны, даючай каштоўную сырэвіну для тлушчавай прамысловасці каштоўныя стравы ўласцівасці яе, якія павінны быць выкарыстаны кансэрвной прамысловасцю, якая разъвіваецца ў БССР, ня меншае яе значэнне, як кармовай расьліны—усё гэта прымусіла нас з'вярнуць увагу на магчымасць культуры соі ва ўмовах БССР. Дапускаючы поўную мэханізацыю культуры, соя можа і павінна заніць у калгасах і саўгасах Беларусі сваё належнае месца. Як расьліна вадалюбная, расьліна, значна менш вымагальная да глебы, чым шэраг іншых бабовых, расьліна, якая добра ўдаецца, нават, на закісльенных глебах, соя зможа знайсці вялікае распаўсюджванье на палёх і асушаных балотах Беларусі. Разъвіць ў буйных сацыял. гаспадарках—саўгасах і калгасах—съвінагадоўлі, асабліва бэконнага напрамку, знайдзе у культуры соі каштоўную расьліну дзеля інтэнсіўнага выгану і стойлавага адкорму. Паводле сваіх агракультурных уласцівасцяў, соя з'яўляецца ня менш каштоўнай расьлінай. Магутная і глыбока ідучая каранёвая сістэма, модна расцвараючая здольнасць каранёў, пышнае разъвіць ў наземнай часткі, гэтага акумулятару сонечнай энергіі, здольнасць ужо ў адносна раннім сваім узроўні заглушаць сарніны, парашу́ча невялікай ўступнасцю хваробам і псованью—усё гэта ставіць сою на адно з першых месц сярод культуры, вузумемых на палёх БССР расьлін. Соя не бацца вясновых замаразкаў, каторыя вельмі часта губяць раннія засевы іншых расьлін, асабліва бабовых, на наших палёх.

1) З прадмовы аддз. расьл. НКЗ РСФСР да кнігі „Соя” Митаревскага 1929 г.

Калі сюды дадаць амаль неабмежаванае запатрабаваньне на зерні соі на замежным рынку, дык гэтым стане зразумела тая значная ўвага, якую звязрнула на сябе культура соі за апошні час і знайшла, праўда няпойнае, адбіцьцё ў матараўлях да пяцігадовага пляну рэканструкцыі сельскай гаспадаркі СССР¹). Культура соі, якая займала ў 1927 годзе ўсяго 28,2 тыс. га, павінна ў 30/31 годзе заніць засейную плошчу ў 1 міліён га. Бацькаўшчынай соі, якая налічвае больш 4000 гадоў сваёй культуры²), лічыцца Кітай, дзе калі 30% усёй засеунай плошчы заніта гэтай культурай. У Эўропе соя звязвілася ў 1779 г. а права грамадзянства атрымала толькі праз 100 гадоў — у 1880 г. Прыкладна да гэтага часу належыць першае знаёмства з ёю ў б. Рачеі, але ўжо ў 90-х гадох цікаласяць да яе зынікае. К пачатку нашага стагодзьдзяя аб соі зноў успамінаюць, але існаваўшая сыштыма гаспадаркі, адсутнасць спэцыяльных дасыедчых устаноў, а адсюль незнамства з сартавым матар'ялам, выпадковы выбар сартоў, незнамства з мэтадамі культуры, а таксама і адсутнасць збыту не маглі, вядома, не адбіцца на пасыпховасці культуры.

І толькі плянавае ўкараненіне гэтай каштоўнай культуры ў калгасы і саўгасы, заснаванае на целым шэрагу навуковых досьледаў, павінна зрабіць сою аднай з расылін, займаючых значнае месца ў сацыялістычнай рэканструкцыі сельскай гаспадаркі. Для палёў БССР соя таксама звязлівецца ія новай расылінай. Яшчэ ў 80-ым годзе мінлага стагодзьдзяя соя культуры візвалася, поаўда бяз посьпеху, у б. Горадзенскай і Магілёўскай губ., а ў пачатку XX стагодзьдзя сарты „Ранняя чорная Аўсінскага“ і „Цынамонавая буйна зярнёвая“ ўжо дасыпываюць у б. Магілёўскай губ.³). Калі звязрнуцца да кліматычнага раёнаванія, трэба сказаць, што думкі паводле гэтага пытання ў разных аўтараў ія зусім супадаюць. Паводле Селянінава⁴), для пасыпховага вырастанія соі неабходна, праўда з вядомым прыбліжэннем, сума тэмператур = 2400° з стасункам ападкаў да параванія = 0,7, г. зн. паўночная мяжа разъвадзенія соі на зерні, згодна гэтага аўтара, праходзіць на заходзе праз Шапятоўку—Жытомір—Чарнігаў і накіроўваецца далей на ўсход на Самару. Паводле Тупікова⁵), паўночная мяжа культуры соі „ня выходіць у агульным за граніцамі 53° п. ш.“, г. зн. за лінію Менск—Горкі—Бранск і далей на ўсход. Гэта лічіцца прыкладна супадае з данымі геаграфічнага засеву. У. І. П. Б. і Н. К. і харектарызуеца для Горак сумай тэмпературы (з сярэдн. суткавай тэмпературай звыш 10°, а мая па верасень уключна) = 2280° з прыблізным стасункам ападкаў да параванія = 1,0. Разглядаючы табл. 1-ую з мэтэоролёгічнымі данымі вэгетацыйнага пэрыяду, шматгадовыя і 1930 г., магчыма адзначыць наступнае: паводле сумы t° з 1/IV—1/X даныя досьледнага году зусім супадаюць з шматгадовымі данымі: паводле сумы t° з 1/V—1/X даныя гэтага году даюць зыніжэніе адносна шматгадовых даных. Сярэднія макс. t° па месяцах паказваюць адносна моцнае зыніжэніе t° ў парадкаванні з шматгадовымі данымі за ўесь вэгетацыйны пэрыяд. Асабліва рэзка выдаюцца май, чэрвень і верасень 1930 г., даючы па гэтых велічынях зыніжэніе сяр. макс. тэмперат. на 7—9°. Ападкі размяркоўваліся па месяцах вэгет. пэрыяду наступным чынам: узмацнёнае выпаданьне ў красавіку, зымнішэніе больш, чым у 2 разы, адносна шматгадовых даных, коль-

¹⁾ Расылінаводзства СССР. Выдацьце В. І. Пр. Б. і Н. К. 1930 г.

²⁾ Г. Тупікова. Соя. Выдан. В. І. П. Б. і Н. К. Лінгр. 1930 г.

³⁾ Г. Тупікова. Loc. cit. В. Ходасевич. Сельскі хоз. № 23. 1886 г.

⁴⁾ Селянінов. Клімат. основы районіраванія. Раств. СССР loc. cit.

⁵⁾ Loc. cit.

кассыці ападкаў у маі і чэрвені, г. эн. у пэрыяды найявлікшага росту, а ў ліпені і жніўні надмерна, асабліва ў жніўні, вялікая колькасць ападкаў.

Табліца 1.

Мэтэоралёгічныя даныя шматгадовыя і 1930 году ст. Горкі¹⁾.

Месец Даныя	IV	V	VI	VII	VIII	IX	з 1/IV—1/X	з 1/V—1/X
С у м а с я р . с у т а ч н . °								
Шматгад...	133	399	480,5	572	461,25	361,25	2410	2277
1930 г....	220,3	396	458,4	507,9	512,3	286,9	2411,3	2191,5
С я р . м а к е . °								
Шматгад...	17,8	25,2	27,0	24,4	27,5	22,6	—	—
1930 г....	11,9	17,5	20,4	20,9	22,1	13,6	—	—
М е с . с у м м ы а п а д к а ў								
Шматгад...	31	42	66	82	68	46	335	304
1930 г....	46,3	19,4	30,8	128,1	410,8	43,9	679,3	633

Інакш кажучы, вегетацыйны пэрыяд 1930 г. ва ўмовах Горак трэба прызнаць, шаводле мэтэоралёгічных даных, годам, які адрозніваецца ад звычайных умоў данай мясцовасці, і годам, на спрыяючым вырастанню расылін, асабліва соі, бо як раз у пэрыяд найявлікшага росту расылін 1° паветра была нізкая, ападкаў мала, што паднягнула за сабою затрыманье ў развіцці, бо расыліна не паспела да таго часу ўглыбіць і умацаваць сваю каранёвую сістэму. Да гэтага трэба дадаць, што замараражак з 3-га на 4-е чэрвеня ў -4°C таксама ня мог не адбіцца на развіцці расыліны, хаця ўсе засевы соі, як 1-га тэрміну, гэтак і другога, засталіся непашкоджанымі ў той час, калі гарох, фасоля, кукуруза і інш. модна пацярпелі. Зьевернемся да досьледаў, паставленах намі ўясну 1930 г. Досьледы былі падзелены па дзве часткі: 1) палявый—дзеля выяўлення пытання сортасправаванья, тэрміну засеву і гушчыні высеву і 2) вегетацыйны—дзеля выяўлення пытання вільготнасці, реагаванья запны на ураджай, уплыву розных камбінацый угнаення на глебах рознай кіслотнасці і культуром соі пры розным утрыманні перагною ў глебе.

A. Палявый досьледы.

Досьледы ставіліся ў калекцыйным выхавальніку катэдры спэцияльнага земляробства. Да 1930 г. плошча гэта знаходзілася пад гаспадарчымі засевамі Горацкай фэрмы. Глеба—лёсападобны суглінак, сярэдня ападаючы. Мікрарельеф—нязначы схіл з поўначы на поўдзень. У 1929 г. была падсеена канюшына пад авёс, пацярпейшая ад марозу ўзімку 1929-30 году. Апрацоўкай уясну было адно аранье на 16 ст. і баранаванье. Угнаення дадзена ня было. Заражэння соі бактэрыямі ня было. Засеў соі рабіўся ручны, (бо зусім мала было атрымана на-

¹⁾ Паводле дадзеных мэтэорол. станцыі Горкі.

Характеристика сортов і некаторыя фенолегічныя назіральни

С О Р Т	Репродукция	Пахожданне	Пасып- вашне	Ураджайнасьць		Усходжасьць	Засеву	Ч а с	
				Пач. уходу	Цвіcenіння			Пач. уходу	Бабоў
1 „Manchu“ інтр. 41251 кат. 174 (масла, пастб., сіл.)	Ак.-Кавакс. д.ст.	Ма. ч. Нінгут.	Раннє	Дав. высок.	85%	25/V	17/V	26/VIII	30/VIII
2 „Sable“ ў Peking“ інтр. 41246 (сена і зял. к.)		Кітай	Позняе	Урадж.	95%	—	17/V	1/IX	—
3 „Плай-мі Гунжуланкі“ інтр. 41261 (насенніе і масла)	“	Манчжур.	Позняе	Сяредин.	97%	—	20/V	1/IX	12/IX
4 „Wilson“ інтр. 10196 кат. 26 (сена і зял. к.)	“	Ман.-Ньюш.	Сяр. скар.	97%	—	20/V	17/VIII	11/IX	1/IX
5 „Жоўтая“ інтр. 84076 (зерна)		Приморск. ч.	Урадж.	52%	—	17/V	1/X	20/IХ	1/X
6 „Black Eye Braw“ інтр. 41247 (масла, корм. жывёль)	Манчж.	Урадж.	85%	—	—	—	—	—	—
7 „Baird“ інтр. 41243		Урадж.	69%	—	20/V	1/X	—	—	1/X
8 „Manchu“ інтр. 84067 (масла пастб., сілес.)	Michigan.	Урадж.	68%	—	18/V	26/VI	12/IX	1/X	—
9 „Жоўтая“ 119256 кат. 0,2 (масла)	Амурск.вод.д.ст.	Масл. соя	Скорасып.	15/V	25/V	20/VI	15/VIII	1/X	—
10 На зерна інтр. 107000 кат. 223	Ак.-Кавакс. д.ст.	Паўдн. манч.	Раннє	—	27/V	10/VIII	—	1/X	—
11 „Manchuria“ інтр. 41237 кат. 30	Туркаст. д. ст.	Манчж.	Раннє	—	27/V	10/VII	—	1/X	—
12 На масла інтр. 107002 кат. 465	Ак.-Кавакс. д.ст.	Сяр. ран.	Высок.	93%	—	27/V	10/VII	—	1/X
13 „Sable ў Peking“ інтр. 41236 (сена і зял. к.)	Туркаст. д. ст.	Пекін	Позняе	Высок.	—	28/V	15/VII	—	1/X
14 На масла інтр. 107005 кат. 544	Ак.-Кавакс. д.ст.	Грымкорск. ч.	Сярэднє	90%	—	30/V	1/IX	—	1/X
15 „ ” інтр. 41255 кат. 353	Манчж.	Сярэднє	Высок.	90%	—	29/V	15/VIII	—	1/X
16 „Morse“ інтр. 41239 кат. 41 (масла, пастб., сілес)	Ман.-Ньюш.	Позняе	Урадж.	97%	—	29/V	15/VIII	—	1/X
17 „Aksarben“ інтр. 41253 кат. 181 (масла)	Манчж.	Сярэднє	Высок.	90%	—	30/V	30/VIII	—	1/X

сенья), радковы 20 см × 20 см, праведзен у два тэрміны—25/IV і 15/V. Усяго было высеена 17 сартоў, атрыманых з Бюро Інтрандукцыі У.І.П. Б. і Н.К. Са ўсіх 17-ці сартоў, высееных у два тэрміны, 25/IV і 15/V, пасыпей да канца і даў ураджай насення толькі адзін—аліўны скорась-пелы сорт „Жоўтая“ рэпрад. Амурскай вобласной с.-гасп. дасьледчай станцыі. Фатаграфія дасыпелых расылін з бабамі, як і самае зерня, дающца ў здымку № 1 і № 2. Лік бабоў на адзін расылін ў сярэднім 40, з ваганьнем ад 30 да 50. Лік насення на адзін расылін ў сярэднім 60. Невялікая расыліна з моцным апушэннем. Вага 1000 зярнят у нас дала ў сярэднім 140-150 грамаў, што перавышае абсолютную вагу насення таго-ж сорту паводле літаратурных даных.

Астатнія сарты ўраджаю насення не далі, хаця на многіх з іх і завязаліся бабы. Для некаторай часткі ранніх сартоў нам здавалася, што прычыну гэтага трэба шукаць, галоўным чынам, у нязвычайнім разъмеркаваньні т^о і ападкаў за вэгетацыйны перыяд 1930 г. Адзін з гэтых сартоў, засеяны 25/IV, а менавіта „Black Eye Brow“ на даў усходаў. Сярэднія даныя з многіх вымірэнняў усіх астатніх сартоў, а таксама і ўзважваньне зялёнай і паветрана-сухой масы, пададзены ў табліцы № 3 і граф. 1. (для засеву 25/IV 6-ці сартоў).


Таблица 3.

С О Р Т	Сяр. вышыня расыл. у см.	Сярэдняя вага адзін расыліны		Тэрмін засеву
		Зялён. у грам.	П—сух. у грам.	
„Manchu“ інтр. 41251	53,3	126,1	38,6	25/IV
„Sable of Peking“ 41246	42,9	89,3	28,9	„
„Пай-мі Гунжуа“	35,4	55,7	34,4	„
„Wilson“	64,2	116,8	40,8	„
„Жоўтая“ інтр. 84076	53,9	129,5	48,9	„
„Baird“	39,9	69,3	27,6	„
„Manchu“ інтр. 84067	28,6	31,0	16,0	„
Інтр. 107000 на зерня	44,3	72,0	24,8	15/V
„Manchuria“	59,8	78,9	26,0	„
Інтр. 107002 на масла	48,7	59,7	24,9	„
„Sable of Peking“ інтр. 41236	34,5	80,0	27,5	„
Інтр. 107005 на масла	49,8	78,0	15,6	„
Інтр. 41255 кат. 353	41,2	51,5	13,4	„
„Morse“	47,9	88,6	29,9	„
„Aksarben“	58,5	78,3	15,7	„

Згодна гэтых даных (асобна для кожнага тэрміну засеву) выдзяляючца па зялёнай масе і паветрана-сухой матэрыі сарты „Manchu“ інтр. 41251, „Wilson“ і „Жоўтая“ інтр. 84076, асабліва апошні; за імі ідзе




Фотографія 1.




Фотографія 2.

„Sable“, усе-ж астатнія сарты гәтага-ж тәрміну засеву значна ім усту-
паюць. Сарты засеву 15/V таксама далі меншую вагу, як адносна зялёнай
масы гәтак і адносна паветрана-сухой матеріі, чым пералічаныя сарты.
Калі мы зъвернемся да літературы па характеристыцы сартоў¹⁾ і ²⁾, мы



Граф. 1.



Граф. 2.

сустракаем гәты-ж самы напрамак для показанных намі сартоў. Як ад-
ным, гәтак і другім аутарам гәтыя сарты характеристызываща (за выклю-
чаньем сорту „Жоутая“), як сарты переважна на зялёны корм, сілас і
сена, г. зн. кармовага напрамку. Амерыканскім аутарам асабліва рәка-
мэндуеща для гәтых мат сорт „Wilson“. Характэрна тое, што раён
Нью-Ёрку, які ляжыць на 41° п. ш., таксама не заусёды дае дасьпя-
ванье гәтых сартоў. Выходзячы з падлікаў для нашых ураджаяў,
мы можам атрымаць, нават, на незараражанай соевымі бактэрыямі глебе
да 7-ми тон сакавітай спажыўнай зялёнай масы з га.

¹⁾ Г. Тупікова loc. cit.

²⁾ R. Wiggans „Warietal Experiments with soybeans in New York“. Cornell University Agric Exp. stat. Ithaca 1929.

Амэрыканскі ўраджай зялёнай масы з га дасягае ўжо 11—15-ц тон. Калі падагуліць даная па сортаспрабаванью, магчыма намеціцы на першы час адзін сорт на зерня, і 3—4 сарты, як кармовыя для ўмоў нашай мясцовасці.

З тэрмінамі засеву (25/IV і 15/V) былі паставлены досьледы з 3-ма сартамі: „Manchu“, інтр. 41251—ранні, „Wilson“—сяр.—скорасць. і „Пай-мі Гунжулюнскі“—позыні. Даная гэтага досьледу паказаны ў табл. 4 і граф. 2.

Табліца 4.

СОРТ	Тэрмін засеву	Сярэдн. выш. расыліны ў см.	Сярэдн. вага расыліны ў грамах	
			Зялёнай масы	Пав.-сухая матэрыя
„Manchu“	25/IV	53,3	126,1	38,6
“	15/V	50,2	83,2	27,4
„Wilson“	25/IV	64,2	116,8	40,8
“	15/V	57,5	103,4	29,1
„Пай-мі Гунн.“ . . .	25/IV	35,4	55,7	34,4
“ “ . . .	15/V	42,3	62,5	21,7

Даная паводле тэрмінаў засеву выяўляюць перавагу першага (25/IV) засеву для першых двух сартоў, а па сухой матэрыі для трэцяга сорту. Гэта зноў можна растлумачыць у першую чаргу засушлівым пэрыядам мая мес—да 30 году. Хаця таветра і глебы ў май былі вышэй, чым у красавіку, але насенне ў красавіку трапіла ў вільготную яшчэ глебу, тымчасам, як пры другім тэрміне засеву (15/V) глеба было ўжо значна высушана. Досьледныя даная для іншых мясцовасцяў паводле тэрмінаў засеву гавораць аб тым-жа¹⁾ і ²⁾. У вільготным клімаце, уясну, багатую ападкамі, ці на больш нізкіх мясцох культуры соі дае лепшыя вынікі пры больш позынім засеве (май), а ў сухім клімаце, уясну, бедную ападкамі, ці на ўзвышшаных мясцох—наадварот, пры больш раннім засеве (красавік, першая дэкада мая).

Для апошняга паліявога досьледу былі ўзяты тры сарты: „Aksarben“, „Morse“ і інтр. У. І. П. Б. і Н. К. № 41255 кат. 353. Плошча пажывы была абрана для першага году досьледаў схематычная: 18×18 см, 24×24 см, 30×30 см дзеля таго толькі, каб атрымаць уяўленыне аб напрамку росту расылін пры розных адлегласцях засеву ў нашых умовах. У табліцы 5 і граф. 3 пададзены вынікі гэтых варыянтаў.

Даная паводле гушчыні засеву даюць павялічэнне вагі зялёнай масы з павялічэннем плошчы пажывы ў нашых граніцах. Паводле сухой матэрыі велічыні ідуць у тым-же парадку, за выключэннем позынія гортуты „Morse“. Даная, якія маюцца з досьледных устаноў, кажуць за той-же харектар напрамку падвышэння ўраджайнасці. Відочна, для ўмоў БССР, з выстарчальнай колькасцю ападкаў, прыдзецца застанавіцца на плошчы пажывы для ранніх зярнёвых сартоў $= 40 \times 40$ см, а для кармовых пры радавым засеве—пры плошчы пажывы $= 30 \times 20$ см.

¹⁾ Медведчук. Соевые бобы на северо-Кавказе 1930 г.


²⁾ Митаревский. Соя. 1929 г.

Хэмічны аналіз некаторых з пералічаных 17-ці сартоў соі даў наступныя велічыні для % тлушчу і бялкоў ($N \times 5,7$): сорт „Жоўтая“


Табліца 5.

Сорт	Рост і ўр джай расцл. ў см.	Сярэдняя вага расцліны ў грамах	
		Зялёная маса	П—сух. маса
„Aksarben“ 18 × 18	58,5	78,3	15,7
“ 24 × 24	55,6	112,2	18,1
“ 30 × 30	48,5	106,4	33,1
„Morse“ 18 × 18	47,9	88,6	29,9
“ 24 × 24	47,2	89,8	21,2
“ 30 × 30	49,5	134,3	18,8
нтр. № 41255 18 × 18	41,2	51,5	13,4
“ ” 24 × 24	43,0	40,3	16,6
“ ” 30 × 30	46,7	96,6	31,8


Амурскай с.-г. станцыі: ў зерні—тлушчу—20,06%, сырога пратэіну—34,0%. Гэтая лічбы-перавышаюць даныя патлушчу для сартоў соі Аўстрыі (Габэр. лянд) і сартоў Амерыкі (Марысон). Паводле % сырога пратэіну нашыя даныя блізка падыходзяць да даных названых аўтараў. Паводле Мітарэўскага аналізу шматлікіх абразкаў соі Манчжурыі дае 20,64% сырога тлушчу і 34,68% пратэіну. Як бачым, і тут няма разыходжаньня з данымі аналізу сорту „Жоўтая“, які высьпей у нас.



Граф. 3.



Фотография 3.



Фотография 4.

Што датычыца іншых сартоў, якія у гэтых годзе ў нас ня высь пелі, дык аналіз сена дае наступныя лічбы для процэнту сырога пратэіну

„Пай—мі—Гунжулінскі“	12,64%
„Wilson“	12,61%
„Manchu“	12,59%
„Aksarben“	11,17%
„Жоўтая“ № 84076	11,17%
„Sable або Peking“	10,72%
„Morse“	10,55%
„Інтр. № 41255“	10,40%

Гэты лічбы заўтакі супадаюць, а для некаторых сартоў нават і перавышаюць даныя па пратэіну ў сене амэрыканскіх сартоў соі (Генры і Морисон). Як бачым, хэмічны склад зерня і сена соі, якая вырасла на палёх БССР, не дае адхіленняў ад хэмічнага складу соі, якая вырасла ў іншых географічных шыротах і даўжыні, і, наогул, дае яснае ўяўленьне аб высокай якасці прадукту соі.

Абагульняючы даныя палявых досьледаў з сойя мы можам, папярэдня, улічваючы першы год досьледаў з гэтай культурай, адзначыць, што, нягледзячы на няспрыяючыя ўмовы росту ў вегетацыйны пэрыяд 1930 г., выявілася магчымасць культуры соі, як на зерня (больш раннія сарты), гэтак асабліва на зялёны корм, сена і сілас (больш познія сарты). Паўночнай мяжой для БССР, відаць, будзе пакуль што лінія Барысаў—Ворша. Гэта лінія можа перасунуцца далей на поўнач, калі будуть выведзены ці акліматызаваны адпаведныя сарты. У заключэнніе: падаем фатаграфію соі ў полі (гл. фат 3 і 4).

Б. Вегетацыйныя досьледы

1. Досьлед з вільготнасцю.


Дзесяць яго былі абранны трох сарты „Manchuria”—кармовы, інтр. В. І. П. Б. і Н. К. № 107000—на зерня і інтр. № 107002—на алей. Варыянты былі наступныя: 20%, 40%, 60% і 80% вільготнасці ад поўной вадаёмнасці глебы. Досьлед быў пастаўлены ў вагнераўскіх пасудзінах на 5 кілёў данай глебы, разьмерам 24×15 см, пры двухкратным паутарэнні на лёэсападобным суглінку. Ph глебы = 5,40. Засеў прарослым насеннем зроблены 18/V—30 г. Пасля прарэджвання застаўлена па трох расылінах на пасудзіну. За ўесь час росту расыліны ва ўсіх пасудзінах ішлі нармальна, калі ня лічыць разыходжання ў варыянтах. Паліўка адбывалася кожны дзень паводле вагі зьнізу і зверху і была спынена 20/X. Уборка расылін зроблена 1/X. Расход вады ўлічваўся кожны дзень, і ў далейшым вылічана колькасць вады, якая пайшла на ўтварэнне адзінкі паветрана-сухой (сушка пры $+65^{\circ}\text{C}$) матэрыі. Сярэдня даныя падліку, прымераў і ўзважванняў пададзены ў табліцы 6 і граф. 4; расыліны перад уборкай паказаны на фат. 5.

Разглядаючы даныя табл. 6, можна заўважыць законамернае, з павялічэннем вільготнасці, павялічэнне вышыні расыліны для кармовага сорту „Manchuria“ і для аліўнага № 107002; зярнёвы сорт № 10700 найвялікшую вышыню расылін дае пры 40% вільготнасці. Для зялёной масы і сухой матэрыі павялічэнне ідзе да 60%, пасля гэтага (пры 80%) дае зняженне ўраджаю. Гэта пацвярджае агульна вядомую характеристыстykу соі, як вадалюбную расыліну, але да вядомай граніцы, якою зьяўляецца, хутчэй за ўсё, інтэрвал 60—80% вільготнасці ад поўной вадаёмнасці. Гэта магчыма бачыць і па сярэдняй колькасці бабоў

Таблица 6.

С О Р Т	Сир. вага расъльни расъльни у см.	Сир. вага расъльни у грамах		Колк. вады да ўборки у гр.	Кавф. тран- спирацый	Сиред. кол. бабоў	Сиред. кол. зярніт	Сиред. вага зярніт у гр.	Сиред. вага каранеу у гр.
		Зял. маса	Сухой матер.						
"Manchuria" 20%	146,6	52,5	16,7	7130	425,6	—	—	—	5,15
" 40%	149,0	65,0	17,6	7845	445,8	—	—	—	5,72
" 60%	165,8	83,5	23,7	10480	441,3	—	—	—	5,92
" 80%	169,7	72,5	21,5	10370	482,3	—	—	—	5,88
Інтрод. 107000 20%	109,3	40,0	13,5	4750	351,8	0,5	4,0	0,20	3,52
" " 40%	126,2	60,7	18,4	7105	386,1	3,5	6,5	0,57	5,11
" " 60%	118,7	67,2	18,3	8515	464,0	5,0	6,0	0,60	4,69
" " 80%	105,5	49,5	12,5	7185	572,5	4,5	6,5	0,33	3,68
Інтрод. 107002 20%	103,1	31,5	11,6	3660	315,5	5,5	11,0	0,86	3,01
" " 40%	113,5	66,0	18,0	8040	446,6	9,0	14,5	1,67	4,52
" " 60%	115,5	81,0	21,1	9390	445,0	10,5	20,5	2,28	4,83
" " 80%	123,6	62,0	17,6	8605	489,0	10,5	17,5	1,66	3,94

для пасудзіны: да 60% вільготнасці лік бабоў павялічваецца з павялічэннем вільготнасці глебы, пасля чаго рост колькасці бабоў ці спы-



Граф. 4.

ніяцца, ці зьніжаецца. Той-же малюнак назіраецца і ў адносінах сяродняй колькасці насення і сяродняй іх вагі. Кармовы сорт бабоў ня даў. Каэфіцыент трансіспрацыі для соі ва ўмовах вегетацыйнага пэрыяду ўзрастает з павялічэннем вільготнасці глебы, няглядзячы на тое, што накапленне сухой матэрыі і зялёной масы пры 80% падае. Гэта яшчэ раз сьведчыць аб граніцы вільготнасці глебы для культуры соі і аб непатрэбнай траце энэргіі расцьлінаю пры вільготнасці, якая перавышае гэтую граніцу. Характэрна, што той-же напрамак паказвае сяродняя вага сухіх каранёў: пры 80% вільготнасці гэтая вага зьніжаецца, дасягаючы найвялікшага значэння, за выключэннем аднаго выпадку, пры 60% вільготнасці ад поўнай вадаёмнасці глебы. Найменшую вагу каранёў паказала найменшая вільготнасць у нашым досьледзе—20%. Такім чынам, аптымальная вільготнасцю глебы для гэтай культуры трэба лічыць 60% ад поўнай вільготнасці глебы, ці некалькі вышэй, але ня 80%. Вывады гэтага досьледу яшчэ больш умацоўваюць нас у нашай думцы, што прычынай недаспяваньня ў гэтым годзе многіх сартоў у полі зьяўляецца мейнавіта невыстарчальная колькасць ападкаў у маі і чэрвені і адначасовая пахаладненне.

2. Уплыў розных камбінацый угнаення. Сорт „Wilson“ кармовы.

Глеба—лёсападобны суглінок. Узяты былі тры глебы з рознымі pH (у воднай супензіі): 5,0—7,0—7,8. г. зн. кіслая, нэутральная і шнолакавая. З кожнай з іх, пры трохкратнай паўторнасці, набіты вагеўраўскія пасудзіны, разьмерам 20 × 20, з унісеннем розных камбінацый угнаення. Дзевяць пасудзін для 3-х глеб зъяўляліся контрольным без угнаення.



Фотографія 5.

Камбінацыі ўгнаенія ў быт наступныя:
Кіслая—серкаватакіслы амоні.

суперфасфат
калійная соль.

Нэутральная—мачавіна
прэцыпітат
калійная соль.

Шчолакавая—чылійская салетра.
Тамасшлак.
Калійная соль.

Схема досьледу, такім чынам, падаеца ў наступным выглядзе:

Без ўгнаенія . . .	$\text{pH} = 5$	$\text{pH} = 7$	$\text{pH} = 7,8$
Кіслая ўгнаені . . .	Гле б а з	Гле б а з	Гле б а з
Нэутральная ўгнаені . . .	Гле б а з	Гле б а з	Гле б а з
Шчолакавая ўгнаені . . .	Гле	Гле	Гле

Дозы ўгнаенія ўзяты высокія, каб ва ўгноеных пасудзінах, а
магчымасці, згладзіць розыніцу ва ўраджайнасьці глеб Набіўка скон-
чана 15/V. 5 чэрвень расьліны прарэджаны і застаўлены па 4 расьліны
на пасудзіну. Паліўка дыстыльванай вадой вытваралася штодня паводле
вагі, прычым пасудзіны былі ўвесе час вытрыманы пры 60% віль' отнасьці
ад поўнай вадаёмнасьці данай глебы. 20/IX паліўка спынена; уборка рась-

лін была зроблена 1/X. Расьліны на шчолакавай глебе з нэутральным угнаенінем загінулі, і гэтыя пасудзіны выключаны з досьледу. Астатнія расьліны ішлі звычайна. Э прычыны моцнага разьвіцця зялёй масы расьліны пачалі цвісці толькі ў пачатку верасьня месяца, а ў некаторых пасудзінах нават у канцы верасьня. Табліца 7, граф. 5 і фат. 6 даюць абагуленыя даныя па гэтаму досьледу.

Табліца 7.


Глебы	Угнаеніне	Сярэдн. выш. расьл. у см.	Сярэдн. урадж. зялён. масы ў грам.	У %/о да найм. сяр. ураджаю зял. м.	Сярэдн. вага сухой матэр. у грам.	У %/о да найм. вагі сухой матэр.
$\rho\text{H} = 5,0$	О	197,9	75,2	178,5	25,2	100
	К	136,0	70,6	168,5	26,2	103,9
	Н	248,8	235,0	560,0	89,4	354,7
	Шч.	261,6	256,0	610,0	108,0	428,5
$\rho\text{H} = 7,0$	О	163,6	42,0	100,0	28,0	111,1
	К	236,4	212,3	505,5	76,5	303,5
	Н	244,9	215,3	512,5	86,6	343,6
	Шч.	261,0	274,0	652,3	136,2	544,4
$\rho\text{H} = 7,8$	О	240,8	164,0	390,4	73,8	292,8
	К	301,1	260,6	620,4	171,5	680,5
	Н	—	—	—	—	—
	Шч.	275,1	270,5	644,0	114,3	453,6

Ужо з параўнанія ўраджаяў контрольных пасудзін на ўсіх трох глебах магчыма заўважыць павялічаныя ўраджаі на шчолакавай глебе.


Але тут, магчыма, кожа розная ўраджайнасць узятых глеб. Калі мы зьвернёмся да ўраджаяў угноеных пасудзін, то выразна відаць падвышэніе іх па меры пераходу ад кіслых угнаеніняў праз нэутральныя да шчолакавых. На кіслай глебе з $\rho\text{H} = 5,0$, які гледзячы на ўнесеныя угнаеніні, кіслая камбінацыя іх зьніжае ўраджай зялёнай масы і толькі па сухой матэрыі выроўнівае ўраджай з контролем на тэй-же глебе. Шчолакавыя угнаеніні на шчолакавай глебе рэагуюць на ўраджай сухой матэрыі адмоўна, перашагнушы, відаць, у сваім уплыве, граніцу зашчалакавання. Табл. 7 пацьвярджае даную намі ў свой час¹⁾ групоўку некаторых расьлін паводле іх адкліканія на угнаеніні розных камбінаций, і сою трэба аднесці да групы расьлін, удзячнай за шчолакавую рэакцыю глебы, а пры кіслых і нэутральных глебах—за шчолакавыя угнаеніні. Гэта не выключае, вядома, магчымасці атрымання добрых ураджаяў соі на кіслых глебах, з прычыны, як было паказана вышэй

¹⁾ Р. Г. Страж. Кісл. почвы, минер. удобр. и урожай растений. Н.-Агр. Ж., № 2. 1929 г.

глыбока ідучай каранёвой систэмы, моцна рашчыняючай здольнасці яе і агульным невымаганьнем данай расьліны.



Граф. 5.



Фатаграфія 6.

3. Уплыў вапны на ўраджай соі.

Сорт „Manchu“—кармавы. Узяты былі дэльце глебы, лёсападобны суглінак, з $\rho\text{H} = 5,0$ і $5,4$ (у воднай суспензіі). Паўторнасць двукратная. Пасудзіны вагнераўскія разьмерам 20×20 см. У кожную пасудзіну было ўкладзена ў вялікай дозе ўгнаенне изётральнае камбінацыі: мачавіна, прэцыпітат і калійная соль. Вапна была ўнесена, апрача контрольных пасудзін для кожнай глебы, паводле гідралітычнай кіслотнасці (ардынарная і падвойная доза) і паводле буфэрнага дзеяння ўзятых глеб. Гідралітычная кіслотнасць вызначана з $(\text{CH}_3\text{COO}_2)$ Са мэтадам электаметрычнага ціраванья, буфэрнае дзеянне паводле мэтаду Christensen—Jensen¹⁾. Гідралітычная кіслотнасць больш кіслай глебы выявілася роўнай $16,3$ кб. см n_{10} NaOH, а менш кіслай— $11,4$ кб. см n_{10} NaOH на 125 кб. Вапны (CaCO_3) было ўнесено на пасудзіну ($6,5$ кг. глебы) для

глебы з $\rho\text{H} = 5,0$	$- 18,083$ гр. па ард. г. к.
36,16	” па падв. г. к.
8,78	” па буф. дзеян.
для глебы з $\rho\text{H} = 5,4$	$- 13,00$. па ард. г. к.
26,00	” па падвойн. г.к.
3,41	” па буф. дзеян.

Пасудзіны былі набіты $10/V$, а $13/V$ прарослае насенне было высаджана. Першы час расыліны адчувалі сябе нядобра, але потым умацаваліся і $5/V$ пасыль прападжваньня пакінуты па 4 расыліны на пасудаіну. Табліца 8, граф. 6 і фатаграф. 7 паказваюць даныя і расыліны паводле гэтага досьледу.


Табліца 8.

Глебы	Вапна	Сярэдн. даўж. расыліны ў см.	Сярэдн. вага зял. масы ў гр.	У % да найм. вагі зял. м.	Сярэдн. вага сухой мат. у гр.	У % да найм. вагі сух. мат.	Сярэдн. колькасць бабоў
$\rho\text{H} = 5,0$	О	197,6	223,1	100,0	78,0	100,0	16,5
	Ард. гідр. к.	220,1	397,0	177,9	162,6	208,4	22,5
	Падв. гідр. к.	167,7	360,1	161,4	113,1	145,0	16,5
	Буф. д.	240,1	428,0	191,8	160,7	206,0	19,5
$\rho\text{H} = 5,4$	О	220,4	286,5	128,4	138,3	177,3	17,0
	Ард. гідр. к.	196,7	414,5	185,7	111,5	142,9	10,0
	Падв. гідр. к.	197,4	284,0	127,3	138,8	177,9	18,0
	Буф. д.	214,5	395,0	177,0	142,7	182,9	23,5


Даныя гэтай табліцы кажуць аб тым, што соя пры павялічанай колькасці вапны пачынае цярпець і даваць зыніжаны ўраджай. Найбольш спрыяючае асіродзяньне для культуры соі па вапне ўтвараецца ў

¹⁾ Mitteilungen f. Bodenkunde XIV p. 112.

выпадку ўнясеньня колькасці вапны, вылічанай па буфэрнаму дзеяньню. Пры дозах вапны па падвойнай гідрапітычнай соі асабліва зьніжае ўраджай, як зялёной масы, гэтак і сухой матэры. Гэта нам зноў напамінае аб граніцы шчолакавасці глебы пры культуры соі, закранутай пры разгляданьні вынікаў папярэдняга досьледу з рознымі камбінацыямі ўгнаення.



Граф. 6.




Граф. 7.

4. Культура соі пры розных утрыманьні азоту ў глебе.

Сорт „Сеу—Мон—Хуан“, рэпрад. Ак-Кавакскай дасьледчай станцыі, пахаджэння—Манчжурыя. Глеба—мінералізаваны гной, зъмешаны з агароднай глебай. % агульнага азоту ў гэтай сумесі раўняўся 0,8. Гэтай глебай былі набіты вагнераўскія пасудзіны, разьмерам 20×20 , пры трохкратнай паўторнасці паводле наступных схем: трыв пасудзіны без пяску, трыв пасудзіны ў сумесі з чыстым прымытым кварцавым пяском у стасунку 4 часткі глебы: 1 частка пяску (20%), трыв пасудзіны з 40% пяску, трыв

пасудзіны з 60% пяску і, нарэшце, тры пасудзіны з 80% пяску. Разбаўленьнем глебы пяском мы дасягаем адпаведна зменшанага процэнту агульнага азоту ў глебе. Засеў зроблен 17/V прарослым насен'нем і пасля прарэджвання 5/VI застаўлена па чатыры расчліны ў пасудзіне. Табліца 9, граф. 7 і фат. 8 даюць вынікі гэтага досьледу.



Фатаграфія 7.



Фатаграфія 8.

Табліца 9.

ГЛЕБА	Сярэдн. даўж. расць. у см.	Сярэдн. вага зял. м. у грам.	У %/о да найм. урадж. зял. м.	Сяр. ваг сухой а матэр. у грам.	У %/о да найм. ураджаю сухой матэр.	Сярэдн. колькасць бабоў	Сярэдн. вага каранёй у грамм.
Глеба	181,7	333,0	267,0	83,1	277,9	8,0	10,87
80%/о глебы + 20%/о пяску	164,5	252,3	202,4	81,8	273,6	6,6	19,29
60% " + 40% "	185,2	176,0	141,1	74,1	247,8	4,0	20,58
40% " + 60% "	156,2	169,2	135,7	59,9	200,3	6,3	28,56
20% " + 80% "	134,7	124,7	100	29,9	100	3,0	18,10

Разглядаючы даныя гэтай табліцы, магчыма адзначыць, што культура соі на незараханай соевымі бактэрыймі глебе лепш удаецца пры падвышаным утрыманьні азоту. Маючы трывала стаячае съязблло, соя яня будзе палягаць нават на глебах з вядкім %/о азоту — на тарпянікох. Даныя і графіку даюць законамерна зыніжаную крывую па меры зыніжэння %/о азоту як паводле зялёнай масы, гэтак і паводле сухой матэрыі, і сярэдній колькасці бабоў. Сярэднія вага высушаных каранёў ідзе з павалічэннем да варыянту з 80% пяску, дзе ён зыніжаецца.

Пры падагульненіі даных першага году досьледаў з культурыю соі як палявых, гэтак і вегетаційных, можна зрабіць наступныя выклады:

1. Нягледзячы на няспрыяючыя мэтэоролёгічныя ўмовы вегетаціі-нага пэрыяду 1930 г., некаторыя сарты соі ў нашых умовах дасыпываюць і даюць досыць добры ўраджай зерня.

2. Якасць зерня і сена не ўступае па сваіх уласцівасцях зерню і сену соі, якая вырасла на палёх Амэрыкі і Манчжурыі. Для зерня %/о таушчу = 20,06, %/о сыр. пратэіну = 34,0. Сена дае %/о сырога пратэіну ад 12,6—10,4.

3. Кармовыя сарты соі даюць багаты ўраджай сакавітай зялёнай масы і сухой матэрыі.

4. Лепшым тэрмінам засеву ў нашым досьледзе вызначыўся ранін (25/IV). Відаць, для нізкіх месц, ці вільготнай вясны гэты тэрмін можа быць перанесены на 15/V.

5. Па плошчы пажывы нашы досьледы далі лепшыя вынікі пры больш рэдкім стаянні расцілін. Для зярнёвых сартоў плошча спажыванья павінна быць абрана 400 кв. см (40×10) для аднае расціліны, для кармовых — 600 кв. см (30×20).

6. Найбольш спрыяючай вільготнасцю глебы пры культуры соі зьяўляецца 60%, або некалькі вышэй, ад поўнай вадаёмнасці. 80% зыніжае ўраджай.

7. Найлепшай глебай для соі зьяўляецца шчолакавая, але да вядомай граніцы. Шчолакавая глеба вышэй $pH=8,0$, відаць, зыніжае ўраджай.

8. Найлепшай камбінацыяй мінеральных угнаенняў на кіслых і нейтральных глебах зьяўляецца шчолакавая.

9. Соя дае падвышаны ўраджай пры вапнаванні слаба-кіслых глеб з разьліку, зробленага паводле буфэрнага дзеяньня гэтых глеб.

10. Соя падышае свае ўраджаі на незараханай соевымі бактэрыямі глебе пры павялічэнні ўтрымання процэнту азоту ў глебе.

Маєм надзею, што далейшыя досьледы, галоўным чынам палявыя, дадуць нам яшчэ больш упэўненасці ў мажлівасці і рентабельнасці культуры соі ва ўмовах буйных сацыялістычных гаспадарак БССР, як на зерня, гэтак і на зялёны корм і сілас.

Résumé

Авторами были поставлены опыты с культурой сои, как полевые, так и вегетационные. Метеорологические условия вегетационного периода 1930 г. в районе Горок были неблагоприятными для развития растений. По количеству осадков май и июнь м—цы были засушливы (в 2 раза меньше многолетней нормы); одновременно наступило похолодание, дошедшее до заморозка с 3-го на 4 июня в -4°C . В поле были поставлены следующие опыты: испытание 17 сортов сои, полученных из Бюро Интродукции В. И. П. Б. и Н. К., выяснение оптимального срока посева и опыт с площадью питания. По первому полевому опыту оказалось, что, несмотря на неблагоприятные метеорологические условия этого года, один сорт сои „Желтая“ репродукции Амурской обл. с.-хоз. опытной станции вызрел, дал хороший урожай, вполне зрелые семена с неуступающим (согласно литературных данных) абсолютным весом. % жиру = 20,06; % сыр. протеину = 34,0. Лучшим сроком посева для этого года оказался ранний (25/IV), так как семена попали во влажную еще почву, корневая система успела окрепнуть до наступления засушливой и холодной погоды.

По площади питания наши опыты показали преимущество более редкого стояния растений, причем для зерновых сортов, придется, повидимому, остановиться на площади для каждого растения = 400 кв см (40×10 см), а для кормовых — на площади = 600 кв. см (30×20 см). Наиболее урожайными из испытанных кормовых сортов оказались: „Wilson“, „Manchu“ и „Sable или Peking“. % сыр. протеину в сене разных сортов = 12,6—10,4.

Вегетационные опыты ставились с целью выяснить оптимальную влажность почвы, отношение сои к различным комбинациям удобрений, действие разных доз извести на урожай сои и влияние количества азота почвы на урожай растения. При опыте с влажностью были взяты 3 сорта — масличный, зерновой и кормовой и влажность почвы была доведена до 20%, 40%, 60% и 80% от полной влагоемкости. Наилучшей влажностью почвы для культуры сои для всех трех сортов оказалась 60% от полной влагоемкости. Оптимальной комбинацией минеральных удобрений оказалась щелочная (чилийская селитра + томасплак + калийная соль) для кислых и нейтральных почв и кислая комбинация удобрений (серно-кислый амиак + суперфосфат + калийная соль) — для щелочных почв.

Оптимальной дозой CaCO_3 для культуры сои оказалась доза, вычисленная по буферному действию почв. Как ординарная доза по гидролитической кислотности, так тем более двойная дали пониженные урожаи.

Культура сои очень отзывчива на увеличенное процентное содержание азота в почве. В нашем опыте она дала наилучшие результаты при содержании общего азота = 0,8%.

Данные всей серии опытов дают уверенность в возможности и рентабельности культуры сои в крупных социалистических хозяйствах БССР, как на минеральных почвах, так и на вновь освояемых болотных массивах.

R. Strasch und Th. Metelsky.

VERSUCHE MIT SOJABOHNNEN

Zusammenfassung

Von der Verfassern wurden Versuche mit Sojabohnen sowol auf dem Felde als auch im Vegetationshause aufgestellt. Die meteorologischen Verhältnisse waren im Laufe der Vegetationszeit des Jahres 1930 im Bezirk von Gorki höchst ungünstig für die Entwicklung der Pflanzen. In Bezug auf die Menge der Niederschläge waren Mai und Junidürre Monate (um zwei Mal niedriger als der Durchschnitt mehrjähriger Beobachtungen); gleichzeitig trat eine starke Abnahme der Temperatur ein, die bis zu Spätfrösten am 3-ten und 4-ten Juni von -4°C führte.

Im Felde wurden folgende Versuche angestellt: Prüfung von 17 Sorten Soja, welche vom Introduktionsbüro des I. f. ang. Bot. U. der SSR und N.K. (В.И.П.Б. и Н.К.) eingesandt worden waren, Feststellung der optimalen Zeit der Aussaat und Ermittelung der zur Ernährung notwendigen Fläche.

Nach dem ersten Feldversuche erwies sich, dassz, ungeachtet der ungünstigen meteorologischen Bedingungen des Jahres, eine Sorte von Soja, die sogen. „Gelbe“, ein Erzeugnis der Landw. Versuchs-Station des Amurgebietes, ausreifte, einen guten Ernteeintrag lieferte, vollkommen ausgereifte Samen von ausreichendem absolutem Gewichte (vergleichen mit Angaben aus der Literatur) gab. Das Rohproteinprozent der Samen = 34,0, das Rohfettprozent = 20,06. Das Rohproteinprozent des Heues einiger Sorten = 12,64—10,40. Als beste Aussaatszeit erwies sich in diesem Jahr die frühe (25/IV), da die Samen in den noch winterfeuchten Boden gelangten, das Wurzelsystem hatte Zeit sich vor Eintritt der Dürre und kalten Witterung gehörig zu stärken.

In bezug auf die zur Ernährung notwendige Fläche wiesen unsere Versuche auf den Vorzug eines weniger dichten Pflanzenbestandes hin, wobei offenbar für Samen tragende Sorten eine Fläche von 400 cm^2 ($40 \times 10 \text{ cm}$), für Futterliefernde Sorten eine solche von 600 cm^2 ($30 \times 20 \text{ cm}$) für jede Pflanze einzuhalten wäre.

Als die allerertragreichsten unter den geprüften Futter liefernden Sorten erwiesen sich: „Wilson“, „Manchu“ und „Sable oder Peking“.

Die Vegetationsversuche wurden mit der Absicht aufgestellt, den optimalen Feuchtigkeitsgehalt des Bodens festzustellen, das Verhalten der Soja zu verschiedenen Kombinationen von Düngemitteln zu ermitteln, insbesondere die Wirkung verschiedener Beigaben von Kalk auf die Ertragsfähigkeit der Soja und den Einfluss der Stickstoffmenge der Bodens auf den Ernteeintrag der Pflanzen.

Bei den Versuchen auf den Feuchtigkeitsgehalt wurden drei Sorten—eine Oel liefernde, eine Samen tragende und eine Viehfutter gebende ausgewählt, wobei der Feuchtigkeitsgehalt des Bodens zu 20%, 40%, 60% und 80% der vollen Wasserkapazität angesetzt wurde. Als bester Feuchtigkeitsgehalt des Bodens erwies sich für die Kultur von Soja aller drei Sorten ein solcher von 60% der absoluten Feuchtigkeitskapazität. Als günstigste Kombination von mineralischen Düngemitteln ergab sich auf saueren und neutralen Böden—die alkalische (Chilisalpeter + Thomasschlacke + Kalisalz)

und für alkalische Böden die sauere Kombination von Düngstoffen (Schwefelsaueres Ammon + Superphosphat + Kalisalz).

Als optimale Beigabe von CaCO_3 zu den Kulturen von Soja erwies sich die nach dem Pufferungsvermögen des Bodens berechnete Gabe. Sowohl die einfache Gabe nach dem hydrolytischen Säuregrade, umso mehr natürlich die doppelte ergaben eine Verminderung des Ernteertrages.

Die Kultur der Soja ist äusserst empfindlich gegen den Prozentgehalt an Stickstoff im Boden. In unserem Versuche lieferte sie die besten Ergebnisse bei einem Gesamtgehalt an Stickstoff von 0,8%.

Die Daten aller Serien unserer Versuche gewähren die Ueberzeugung, dass eine Kultur von Soja in den grossen socialistischen Wirtschaften von B.S.S.R. sowohl auf Mineralböden, als auch auf neu erschlossenen moorigen Massiven sehr wol angebracht und vorteilhaft sein kann.

Р. Т. Вільдфлущ і І. Х. Рызоў.

Да пытаньня аб уплыве розных суадносін паміж кальцыем і магніем на ўраджайнасьць і спажываньне ячменю

(З прац Аграхэмічнай лібараторы Бел. С.-Г. Акадэмії).

Паводле дадзеных вегетацыйнага досьледу 1930 г.

Вапнаваньне, як адно з галоўных мерапрыемстваў, накірованых да падвышэння прадукцыінасьці ненасычаных асновамі падзолавых глеб нечарназемнай паласы СССР і ў прыватнасьці пераважнай большасці глеб БССР, паводле пастановы партыі і ўраду, стала масавым зъявішчам. Масавай практицы вапнаваньня давялося сустрэцца з фактам дамешак рознай колькасці магнію да натуральных вапнякоў, якія з'яўляюцца матар'ялам пры вапнаваньні. Атраномаў, непасрэдна працуемых у саўгасах і калгасах, а таксама тэхнікаў, кіруючых памолам вапнякоў, часта трывожыць пашыраны погляд на шкоднасьць соляй магнію для раслін. У звязку з гэтым, пытаньне аб дапушчальных суадносінах паміж кальцыем і магніем, а таксама параўнайчая аценка вапнякоў з рознымі дамешкамі магнію набывае практичны інтерес. Паказаныя (таб. 1) дадзенія аналізаў натуральных вапнякоў, якія ўжываюцца пры вапнаваньні ў БССР, паводле дадзеных Г. Пратасені (1) і аналізаў Аграхэм. лібарат. Бел. С.-Г. Акадэміі, паказваюць, што хістаньне ў колькасцях дамешак магнію можа быць досьці значым.

Табл. 1

%	Назва пароды	Месца находжанье	% CaO	% MgO	CaO : MgO у эквівален- тах на CaO
1	Вапняк крышт.	в. Кабылякі, Аршанская раён . . .	30,66	19,81	1,03 : 1
2	" "	в. Іваноўшчына, Дубровенская раёну	26,52	18,17	1,04 : 1
3	Вапняк пластавы	в. „Малое Замосцье“, Копыскага р.	31,41	20,83	1,08 : 1
4	Вапняк валунны	в. Палоскі, Дрыбінскага раёну . . .	28,55	18,30	1,11 : 1
5	" "	„Цялячы роў“ Амсьціслаўскага раёну	24,50	14,72	1,19 : 1
6	Вапняк шэры	ст. Смалявічы, в. Амельянава . . .	32,14	18,24	1,27 : 1
7	Вапняк	м. Лагойск, Менскай акругі . . .	26,96	13,21	1,47 : 1
8	" "	Ворша, бераг р. Дняпра	46,29	23,25	1,43 : 1
9	Вапняк валунны	в. Абузэр'е, Чарэйскага раёну . . .	33,78	12,09	2,00 : 1
10	" "	Замышанская ляс. дача, Копыскага р.	51,25	2,55	14,48 : 1
11	Вапняк пластавы	с. Пакрошава, Грэскага раёну . . .	52,16	2,75	13,65 : 1

Пытаниню аб ролі магнію для асобных культур, прыблізна гадоў 20 таму назад, надавалася надзвычайна вялікая ўвага ў агранамічнай літаратуры пад уплывам вучэння Loew'a. Гэты дасьледчык съцвярджаў, што для кожнай расыліны павінны быць пэўныя суадносіны паміж кальцыем і магніем у пажыўным рашчыне, якія атрымліваюцца расылінай, пры оптымальных колькасцях іншых спажыўных элементаў. Неабходнасць падобных суадносін паводле Loew'a тлумачыцца tym, што солі кальцыю ў расылінах, у хлёрафілавых зернях плюстый і каморковых ядрах неабходны для нэутрапізацыі шкоднага ўпływu соляй магнію; гэта значыць, што тут кальцы мае пэўную фізіолёгічную функцыю нэутрапізацыі шкоднага ўпływu магнію. У гэтym памяшаны дасьледчык упэўніваецца шляхам вызначэння кальцыю і магнію па паасобных ворганах расылі і назіранні над развіццем некаторых зялёных вадаростаў: *Spirogura majuscula*, *Tradescantia* і інш.; у спажыўным асяродку пры адсутнасці таго ці іншага з памяшаных элементаў, у поўных спажыўных рошчынах і рошчынах соляй адных гэтых элементаў (2).

Цэлы шэраг дасьледчыкаў імкнуліся высьветліць уплыў розных суадносін паміж $\text{CaO} : \text{MgO}$, у мэтах выяўлення найбольш спрыяючых суадносін памяшаных элементаў для развіцця расылін. У працы С. Каномата (3) мы знаходзім паказаньне, што значнае ўтрыманьне ў субстраце вапны (у выглядзе CaCO_3) паразаўнаўча з магнезіем (у выглядзе MgCO_3), выклікае значнае зъмяншэнне ўраджайнасці аўсу, грэчкі, ячменю, гарчыцы і рысу ў пясчаных культурах, а таксама аўсу ў пасудзінах з глебай. Таксама няспрыяюча ўпłyvaе лішак магнезіі паразаўнаўча з вапнай. Пры суадносінах $\text{CaO} : \text{MgO}$, як 100:1, атрымаўся ўраджай аўсу (у пясчаных культурах) значна ніжэй, чым пры суадносінах 1:1. Таксама, пры суадносінах $\text{CaO} : \text{MgO}$, як 1:10 атрымаўся ўраджай значна ніжэй, чым пры суадносінах 1:1. Той-жэ дос্লед з аўсом у пасудзінах з глебай даў падобны, але яшчэ больш разкі малюнак. Цікава тое, што шкодны ўплыў вялікіх доз магнезіі адхіляецца адпаведным падвышэннем колькасці вапны.

T. Imaekei (4) паказаў, што лепшымі суадносінамі паміж $\text{CaO} : \text{MgO}$, для *Polygonum Tinctorium* неабходна лічыць 1:1, альбо 2:1, яно лепш як 3:1.

У дос্লедах П. С. Касовіча і Л. Альтгаўзена (5), розныя мешаніны з крэды і магнезыту, пакуль агульная колькасць іх была ня вышэй пэўнай нормы, дзейнічалі прыблізна аднолькава, і розніца ў мешанінах не адбівалася на вышыні максімальных ураджаяў.

З пазнейшых прац паводле гэтага пытання неабходна паказаць на працы Voelcker'a (6). Вёгетац. дос্লеды з пшаніцай прывялі дасьледчыка да вывадаў, што:

- 1) пакуль у глебе знаходзіцца больш вапны, чым магнезіі, мэтагодна ўжываць магнезыяльны ўгнаенны;
- 2) чым бліжэй суадносіны між $\text{CaO} : \text{MgO}$, як 1:1, тым вышэй атрымліваецца ўраджай;
- 3) пры перавазе магнезіі над вапнай назіраецца шкодны ўплыў;
- 4) угнаенне глеб вапнай, у якіх MgO больш CaO , адбіваецца станоўча;
- 5) колькасная перавага вапны ў глебе над магнезіем адбіваецца ня так шкодна, як колькасная перавага магнезіі.

Спрыяючы ўплыў магнезіі канстантавані ў палявых умовах E. Marre (7) і L. A. Voelcker (8), дзе вапнава-магнезыяльны ўгнаенны падвышалі ўраджай і якасць зерня, расыліны мелі больш эдаровы выгляд і былі больш трывалы супроць хвароб.

У досьледах праф. О. К. Кедрава-Зіхмана (9) пры парадаўнай апрарабаваныі хемічна-чыстых прэпаратаў CaCO_3 , CaO і CaSO_4 , Аршанская і Дрыбінская вапны, унесеных у вегет. пасудзіны ў адноўльковых колькасцях па CaO , высьветлілася, што апошнія далі большы эфект, чым хемічна чистыя прэпараты. Гэтае звязаніе з'яўляецца аутар тлумачыць тым, што ў Аршанская і Дрыбінская вапне атрыманых аблізаньнем дала мітазаваных вапнякоў, мы маём спрыяючыя для развіцця расцвілін супадносіны $\text{CaO} : \text{MgO}$, якія блізка як 1,5:1. Пацьвярдженне гэтага мы маём у другім досьледзе, зробленым пры Аграхэмічным Аддзеле Горацкай Дастьледчай Станцыі I. X. Рызовым; некаторыя дадзеныя гэтага досьледу пададзены ў працы праф. О. К. Кедрава-Зіхмана (10).

Э кароткага агляду прац, мы пераконваємся, што атрутнасць солей магнію трэба лічыць даведзенай, але таксама бяспрэчны і гэй факт, што солі кальцыю нэутрапізуюць гэту атрутнасць і нават больш адпаведным чынам падобраныя супадносіны паміж $\text{CaO} : \text{MgO}$, пры некаторых умовах, гарантуюць парадаўнайчу большы ўраджай, чым унісеньне аднай вапны. Нажаль, вышэй памяняемыя досьледчыкі пры падыходзе да дазыроўкі вапны і магнезіі, ня выходзілі з сучаснай мэтодыкі вызначэння запатрабаванняў глеб у вапне, што зусім зразумела таму, што вучэнне аб кіслотнасці глеб і навуковы падыход да пытанняў вапнавання ёсьць дасягненіне апошняга дзесяцігодзьдзя. Усё гэта патрабуе праблему „вапны і магнезіі“, для сучаснай сельскай гаспадаркі, паставіць на новыя рэйкі, згодна апошняга вучэння аб кіслотнасці глеб і мэтодыкі вызначэння запатрабаванняў глеб у вапне.

Ня гледзячы на тое, што тэорыя Loew'a была дакладна распрацавана, яна ня дала адчувальных вынікаў для практикі. У рэчаістасці аграномы практична ня лічыліся з супадносінамі паміж $\text{CaO} : \text{MgO}$. Нямецкая-ж практика адзначае выпадкі рэкламы вапнякоў з большай дамешкай магнезіі для продажу, па падвышанай цэнзе, відавочна не без падставы (10). Усё гэта скіляе да таго, што дамешку магнезіі да вапнякоў трэба было-б лічыць таксама каштоўнай, як і самую вапну, а магчыма нават пажаданай. Між тым, як ужо даведзена вышэй, у апошнія часы прыходзіцца чуць галасы практикаў, якія крытычна адносяцца да каміснасці падобных дамешак.

У звязку з тым, што пераважная колькасць глеб БССР патрабуе карэннай рэарганізацыі іх хемічнага і фізычнага режыму шляхам вапнавання, а таксама наяўнасць сярод вапнякоў, якія маюцца ў БССР, значнай колькасці дала мітазаваных, г. зв. багатых магнезій, і наўпэўненнасць у каштоўнасці дамешак магнезіі да вапнякоў, пабудзіла распачаць працу ў гэтым напрамку, пры Аграхэмічнай лябараторыі Беларуск. С.-Г. Акадэміі і Аграхэмічнага Аддзела пад агульным кірауніцтвам праф. О. К. Кедрава-Зіхмана.

Друкуючыя ніжэй дадзеныя ўраджаю і хемічнага складу пасакі на працягу вегетацыйнага пэрыяду для ячменю пры розных супадносінах паміж $\text{CaO} : \text{MgO}$, унесеных у вегетац. пасудзіны, з'яўляюцца часткай працы, пастаўленай на тэму „Да пытанняў аб уплыве розных супадносін паміж кальцыем і магнезіем на ўраджайнасць і спажыванье сельскагаспадарчых культур“. Досьлед гэты праведзен з 5-ю культурамі (ячмень, гречка, проса, гарчыца і віка) паводле адноўльковай схемы і на адноўльковай глебе. Але ў звязку з тым, што дынаміка паступлення зольных элементаў вывучаецца на працягу вегетацыйнага пэрыяду толькі ў ячменю досьлед з ім можна лічыць, як зусім самастойны, і мы лічылі магчымым надрукаваць яго зараз. Ураджайнія дадзеныя астатніх культур з хеміч-

най апрацоўкай ураджаю і глебы падлягаюць надрукаванню ў бліжэйшыя часы..

Праводзячы вэгетацыйны досьлед з ячменем, мы ставілі перад сабою наступныя задачы:

1. Высьвятленне пытання аб ролі розных суадносін паміж CaO і MgO на ўраджайнасць.

2. Прасачыць харктар дынамікі спажывання ячменем іёнаў PO_4^3- , K^+ , Ca^{2+} і Mg^{2+} на працягу вэгетацыі пад уплывам розных суадносін CaO:MgO .

3. Параўнанне актыўнасці MgCO_3 з CaCO_3 пры нейтралізацыі глебавай кіслотнасці. Досьлед быў закладзены паводле наступнай схемы:

1. Бяз вапны і магнезіі (0 : 0) ;
2. CaCO_3 100% ад гідralітычнай кіс. (1 : 0) ;
3. CaCO_3 75% + MgCO_3 25% (3 : 1) ;
4. CaCO_3 66 $\frac{2}{3}\%$ + MgCO_3 33 $\frac{1}{3}\%$ (2 : 1) ;
5. CaCO_3 50% + MgCO_3 50% (1 : 1) ;
6. CaCO_3 33 $\frac{1}{3}\%$ + MgCO_3 66 $\frac{2}{3}\%$ (1 : 2) ;
7. CaCO_3 25% + MgCO_3 75% (1 : 3) ;
8. MgCO_3 100% (0 : 1) ;

Магні ўносіўся з разъліку на эквівалент кальцыю. У якасці крыніц Ca і Mg , намі былі ўзяты хемічна-чыстыя прэпараты CaCO_3 і MgCO_3 . На вуглякіслых солях памянёных элементаў мы спыніліся таму, што ў такім выглядзе яны ўваходзяць у склад натуральных вапнякоў.

Пры гэтых досьледах ужываліся судзіны з ацынкованай бляхі ў 25 см вышыні і 20 см у дыямэтры, пакрытыя перад набіўкай хрустальным лякам. Глебай быў Іваноўскі лёэсападобны суглінак з пад Тосны (фэрма Бел. С.-Г. Акадэміі), хемічны і мэханічны склад якога пададзен ніжэй (табл. 2).

Табл. 2

Хемічны і мэханічны склад Іваноўской глебы

Вызначаныя величыні	
РН у вадзе	4,98
РН у KCl	4,40
N -агульная колькасць	0,30%
Паглыненны Ca	0,102%
" Mg	0,012%
Гумус	4,39 %
CO_2	0,04 %
Вадаёмнасць	69 %
Гідralітычная кісл.	34 куб.с.
Часцінак дыямэтру 1,00—0,10 м.м.	3,21 %
" " 0,10—0,05 м.м.	11,88 %
" " 0,05—0,01 м.м.	41,43 %
" " < 0,01 м.м.	43,48 %

Набіўка судзін глебай была зроблена 14-V, з разълку 6 kg абсолютна сухой глебы на судзіну. Адпаведна вызначанай велічині гідралітычнай кіслотнасьці і выражуючи колькасць магнію на ёквівалент кальцыю, было ўнесена на судзіну: (табл. 3).

Табл. 3

Судносімы CaO : MgO	Унесена на судзіну у гр.	
	CaCO ₃	MgCO ₃
0 : 0	—	—
3 : 1	26,55	7,45
2 : 1	23,66	9,93
1 : 1	17,70	14,90
1 : 2	11,80	19,86
1 : 3	8,85	22,35
1 : 0	35,40	—
0 : 1	—	29,80

Такім чынам, розныя судносіны паміж CaO : MgO намі рэгуляваўся толькі ў межах нормы паводле гідралітычнай кіслотнасьці, г. зн. нормы, якая зараз зьяўляецца выходным пунктам пры давыроўцы вапны ў практичным вапнаванні. У звязку з тым, што намі вывучалася дынаміка паступлення зольных элементаў на працягу вегетацыі мэтадам плачу, вышэйпамяняная схема досьледу была закладзена ў 5 сэрыях судзін. Першая сэрыя прызначалася для зразаў і вучоту ўраджаю ў станды—кушчэніні, другая—красаванні, трэцяя—малочнай сьпеласці, чацвертая—васковай сьпеласці і пятая—поўнай сьпеласці.

Засёу ячменю адбыўся 28-V загадзя прарослым насеннем па 35 на судзіну. Насенінем зьяўляўся чиста сартовы ячмень ¹⁰₃₀. Усходы прадаўжаліся з 29-V па 1-VI. Праразджаўне ўтваралася пры зьяўленні трэцяга лістка, пры чым пакінута па 20 расылін на судзіну. 27-VI усе расыліны кусціліся, 15-VII у большасці красавалі, 3-VIII канстатаваны малочная сьпеласць, 15-VIII васковая сьпеласць. 1-IX сэрыя судзін была знятая ў стане поўнай сьпеласці. У час досьледу вільготнасьць глебы ў судзінах падтрымлівалася пры 60% ад поўнай вадаёмнасці, пры чым для паліўкі ўжывалася выключна дэстыляваная вада.

Пасля зьняцца ўраджаю ў тэй ці іншы тэрмін, з судзін браліся глебавыя спробы, якія даводзіліся да паветрана-сухога стану, і ў іх вызначалася pH у суспензіі KCl на потэнцыямэтры Trenel'a. Пераходзім не-пасредна да разгляду атрыманых ураджайных дадзеных на працягу вегетацыі (табл. 4 і 5). Разгляд дадзеных дае наступныя мадюнак. 1) унісеньне ў даную глебу вапны паводле гідралітычнай кіслотнасьці падвысіла pH у суспензіі KCl прыблізна на 1,2 значэння pH. Той-жэ ўплыў зрабілі і ўсе іншыя камбінацыі вапны з магнезіем. Як відаць, на працягу ўсяго вегетацыйнага перыяду ў судзінах з вапнай і камбінацыі вапны з маг-

Пшеница-сухая маса ўральско-ячменю ў грамах.

Кущенне		Красаванье		Малочная съпеласъць		Васковая съпеласъць		Салома																		
Агульная маса		Агульная маса		Агульная маса		Агульная маса		Зерна																		
№№ судзін Паасоб- ныи па- судыны	Сярэдн. Стасун. РН у KCl	Паасоби- ныи па- суды.	Сярэдн. Стасун.																							
0 : 0	1 3,70 2 3,05	5,38 5,15	55 6,15	4,60 6,15	20 100	10,30 15,15	9,78 16,08	60 100	4,40 5,39	37 39	12,50 26,30	14,65 26,05	56 100	4,36 5,52	53 55	4,32 5,56	4,32 5,56	20,10 31,18	20,08 100	64 100	9,50 13,75	9,40 13,63	69 100	10,60 16,40	10,68 17,55	61 100
1 : 0	6 6,15	6,15	100	5,40	24	17,00	5,50	40	25,80	5,58	56	5,60	32,20	31,18	100	13,50	13,63	100	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70		
3 : 1	7 6,25	6,40	104	5,50	25	15,50	5,56	41	26,90	5,58	57	5,60	31,30	30,38	97	11,80	12,43	91	18,25	17,65	17,65	17,65	17,65	17,65		
2 : 1	8 6,55	6,43	105	5,54	26	17,10	5,58	42	27,10	5,60	58	5,64	29,45	30,38	97	13,05	12,43	91	17,95	102	102	102	102	102	102	
1 : 1	9 6,45	6,43	105	5,60	27	14,60	5,56	43	28,60	5,62	59	5,70	30,35	31,68	102	13,55	12,43	98	16,80	18,25	104	104	104	104	104	104
1 : 2	10 6,40	6,43	105	5,66	28	15,80	5,60	44	25,55	5,62	60	5,68	33,00	31,68	102	13,30	13,43	98	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70		
1 : 3	11 6,15	5,93	96	5,58	29	16,95	16,13	101	5,60	45	24,00	23,00	88	5,68	61	5,70	26,55	28,58	92	10,95	11,98	88	15,60	16,60	95	
1 : 4	12 5,70	5,64	30	5,60	30	15,30	5,64	46	22,00	5,68	62	5,70	30,60	31,83	102	13,00	14,15	14,15	14,20	14,18	104	17,50	17,65	101		
1 : 5	13 6,05	5,98	97	5,60	31	15,50	14,98	93	5,64	47	24,75	23,48	90	5,66	63	5,68	31,65	31,83	102	14,15	14,18	104	17,50	17,65	101	
1 : 6	14 5,90	5,64	32	14,45	48	22,20	5,60	5,62	64	5,61	32,00	31,83	102	14,20	14,18	104	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	
1 : 7	15 4,80	4,30	70	5,52	33	12,45	13,15	82	5,62	49	24,55	22,03	84	5,66	65	5,64	30,25	29,23	94	13,45	12,93	95	16,80	16,80	93	
1 : 8	16 3,80	3,40	13,85	5,40	34	9,80	5,58	51	20,40	5,60	67	5,64	23,65	22,45	72	11,10	10,68	78	12,55	11,77	67	15,80	15,80	67		
1 : 9	17 3,50	3,35	54	5,46	36	9,68	60	5,60	16,50	68	5,64	21,25	22,45	72	10,25	10,68	78	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00			

Табл. 5.

Паветрана-сухая маса ўраджаю ячменю ў грамах. Стадыя поўнай сьпеласці

Суадносіны CaO : MgO	№	РН у KCl	Агульная маса		Эфирна		Салома		Вара 1000 зядніт		0% зборна вд. агульн. масы	Спачатка
			Спачатка насыщенні Tlaco6HBr	Спачатка насыщенні nacysA1HBr	Спачатка насыщенні Tlaco6HBr	Спачатка насыщенні nacysA1HBr	Спачатка насыщенні Tlaco6HBr	Спачатка насыщенні nacysA1HBr	Спачатка насыщенні Tlaco6HBr	Спачатка насыщенні nacysA1HBr		
0 : 0	19	—	—	22,10	10,05	12,05	34,1	45,5	36,8	145	50,1	48,8
	21	—	—	20,85	10,45	10,40	36,8	50,9	35,6	145	50,9	120
1 : 0	69	103	4,26	21,41	75	91	64	48,8	31,8	10,55	10,60	10,90
	70	106	4,30	21,10	11,00	10,55	10,55	48,8	26,1	16,50	16,85	100
3 : 1	71	114	5,50	27,55	28,43	100	11,05	100	24,8	100	40,1	40,7
	72	110	5,50	29,30	12,10	11,58	11,58	100	100	23,4	41,3	100
2 : 1	73	114	5,60	26,95	101	11,20	12,10	104	26,3	106	41,6	42,4
	74	116	5,60	30,10	28,53	13,00	13,00	17,10	106	27,2	43,2	104
1 : 1	75	113	5,62	31,20	11,70	12,25	105	19,50	28,4	115	37,5	39,0
	76	116	5,68	31,65	31,43	12,80	12,80	18,85	19,18	113	40,4	96
1 : 2	77	118	5,60	30,55	29,30	103	12,25	102	26,8	108	40,1	40,7
	78	116	5,66	28,05	11,50	11,50	11,50	16,55	27,0	103	41,2	100
1 : 3	79	113	5,78	29,00	27,45	96	12,50	97	23,9	96	43,1	41,0
	80	116	5,80	25,90	10,05	10,05	10,05	15,85	23,3	97	38,9	101
0 : 1	81	109	5,60	27,15	28,30	99	11,20	102	27,2	120	41,2	42,0
	82	112	5,70	29,45	12,60	11,90	11,90	16,40	32,4	97	42,8	103
	83	100	5,80	27,25	85	12,10	11,30	15,15	38,4	77	44,4	46,6
	84	98	5,80	21,50	10,50	10,50	11,00	13,08	34,9	36,7	48,8	114

нәеілій велічыня ρH ня хісталася ў той час, як у судзінах сәрыі 0:0 да-
канца вәгетацыйнага пәрыйду ρH зынізілася на 0,2. Гәта зъявішча азы-
чайна назіраецца ў вәге тацыйных досыледах з ненасычанамі глебамі, пры
паліұзы іх дәстыляванай вадой. Вапнаванье на гәтей глебе дало ста-
ноўчы әфект, падвысіўши канчаткова агульны үраджай ячменю на 25%.
Асабліва резкая розыніца паміж сәрыямі 0:0 і 1:0 наглядаеща ў ста-
дыі күшчәнъя, дәре розыніца намнажәнъя сухой масы дасыгае 45%.
Сәрыя 3:1; 2:1, 1:1 і нават 1:2 на працягу ўсяго вәгетацыйнага пә-
рыйду ня зынжалі намнажәнъя сухой масы парапунаўча з сәрыяй 1:0.
Паасобныя хістаныні паміж тәрмінамі і камбінациямі, якія наглядающца,
мы лічым у межах памылкі досыледу. Адмоўны әфект можна канстатата-
ваць а упэўненасыцю толькі для сәрыі 1:3 і 0:1, і то сәрыя 1:3 к канцу
вәгетацыі амаль зусім выраўнілася ў намнажәнъя сухой масы з астат-
німі. Треба адзначыць, што наогул некаторую затрымку ў намнажәнъя сухой
масы рабіла магнезія толькі ў першыя стадыі разъвіцьця (куш-
чәнъе, красаванье), гәта тычыща сәрый 1:3, 0:1 і толькі ў некаторой
ступені сәрыі 1:2. Цікава тое, што сәрыя 0:1, гәта значыць сәрыя, дәре
была ўнесена адна магнезія, зънижае үраджай парапунаўча з сәрыяй 1:0—
дала падвышэнье парапунаўча з сәрыяй 0:0 ў сярэднім на 10%. Урад-
жай зерня ўва усіх сәрыях досыледу быў больш-менш аднолькавы, толькі
сәрыя 0:0 дала зыніжэнъе парапунаўча з сәрыяй 1:0 на 10%. Розыніца
үраджай саломы дасыгае паміж сәрыямі ўже большай велічыні. Так,
для сәрыі 0:1 зыніжэнъе дасыгае 23%, а для сәрыі 0:0—36% парапу-
наўча з сәрыяй 1:0. Пад уплывам самой вапны і розных суадносін паміж $\text{CaO}:\text{MgO}$, зънижающа %, зерня да агульной масы парапунаўча з сә-
рыяй 0:0, за выключеньем сәрыі 0:1, якая адрозынівающца ад сәрыі 0:0 ўсяго на 6%. У той час, як розныя суадносіны $\text{CaO}:\text{MgO}$ амаль
што не адрозынівающца паміж сабой у %, утриманы зерня. Прыйблізна
той-же самы малюнак, што і ў % утриманы зерня, мы атрымліваем
для абсолютнай вагі 1000 зярнят.

Пераходзім далей да разгляду дадзеных аналізаў мінеральнага складу пасакі на працягу вәгетацыйнага пәрыйду.

У апошнія часы дасыледванье пасакі і прыстасаванье гэтых вы-
нікаў да распрацоўкі пытаньня ю мінеральнага спажыванья расьлін су-
стракае в боку дасыледчыкаў жывейши інтарэс. Дасыледваньні Д. А. Са-
бініна, Е. Г. Мініна, О. М. Трубецковай (12, 13, 14) і Дамантовіча (15)
і інш. далі вельмі цікавыя і аbnадзейваючыя вынікі. У мінульым годзе
адным з нас была прааналізавана пасака ячменю ў стадыі күшчәнъя і
красаванье ў судзінах (на глебе, што і ў гэтym годзе), дәре высьвят-
ляўся уплыв розных норм вапны на үраджай і дынаміку зольных эле-
ментau на працягу вәгетацыйнага пәрыйду (не надрукаваны дадзены).
Між іншым былі атрыманы наступныя вынікі: (табл. 6). У гэтym досы-
ледзе намі была атрымана вельмі вялікая розыніца ў канцэнтрацыях пасакі іёна PO_4 , K і Ca пад уплывам розных норм вапны. З табліцы ві-
даць, што вапна падышала канцэнтрацыю іёну PO_4 досыць значна. Паміж па-
ступленьнем іёна Ca і K канстатаван антагонізм. Гәта нас пабу-
дзіла заняцца аналізам пасакі і ў гэтym годзе ў мэтах высьвятленья ха-
рактару па-ступленьня зольных элементau у расьліны пад уплывам розных
суадносін паміж $\text{CaO}:\text{MgO}$. Нажаль, у леташнім досыледзе намі ня ўлі-
чвалася колькасць пасакі, атрыманай у пэўны адрэзак часу. У дадзены
момант мы лічым (як гэта лічыць зараз і Сабінін), што канцэнтрацыя
пасакі ёсьць толькі якасны паказынік па-ступленьня таго ці іншага спа-
жыўнага элементу, і часта бывае, што залежнасці паміж канцэнтрацыяй

таго ці іншага элементу ў пасацы і агульной колькасъю яго, паступіўшага ў расьліны, можа і ня быць. Гэта залежыць ад таго, што расьліны пад упливам пэўнай камбінацыі фактараў свайго развіцьця, маюць вызначаную энэргію плачу, для дадзенага адрезку часу.

Табл. 6.

Паступленне іёнаў у мгр. на 1 л. пасакі

Зольныя элементы і тэрміны	Кантроль	Са СО ₃ па буфернаму дзеянню	Са СО ₃ па гідралічнай	Са СО ₃ па 2-ай гідра- лічнай
Кушчэнне 17/VII—29 г.	Ро ₄	69,8	140,2	209,8
	K	359,5	241,3	153,1
	Ca	154,0	161,0	168,0
Красаванне 31/VII—29 г.	Ро ₄	67,2	70,4	109,5
	K	159,2	124,9	124,0
	Ca	122,0	240,3	240,8

Пад энэргій плачу, альбо энэргій выдзялення пасакі мы разумеем колькасъю пасакі, выдзеленай расьлінамі за пэўны адрезак часу. У выпадку другой камбінацыі фактараў, напрыклад: унісеньне у глебу ўгнаення, падвышэнне глебавай вільготнасці, падвышэнне тэмпературы і г. д., расьліна рэагуе і другой энэргій плачу. Запрауды, унісеньне ў глебу MgCO₃ (як гэта відаць з табл. 7) па гідралічнай кіслотапленне іёну RO₄ у расьліны, калі меркаваць па канцэнтрацыі іёну RO₄ у пасацы. Эусім іншое мы маем (як відаць з табл. 9), калі возьмем для харектарыстыкі паступлення іёну RO₄, здабытак канцэнтрацыі на колькасъю выдзеленай расьлінамі пасакі, выразіўшы гэта ў абсолютных колькасъях RO₄, атрыманых расьлінай за пэўны адрезак часу. Гэтым тлумачыцца тое, што ў досьледах 1930 г. мы адначасова ўлічвалі колькасъю здабытай пасакі. Калі звязрнуцца да харектарыстыкі методыкі плачу, неабходна адзначыць, што яна па сутнасці не адрозніваецца ад методыкі, якая апісана ў працах Д. А. Сабініна (12, 13).

Плач утвараўся намі пры 60% ад поўнай вадаёмнасці глебы. Пасудзіны з расьлінамі прыносіліся з вэгетацыйнага доміку ў лябараторыю, дзе рабіліся брытвай зрезы ўсіх расьлін пасудзіны адначасова. Да зрезвання ўсіх расьлін мы павінны былі звязрнуцца паводле дзвёх прычын: папершое, нам пажадана было апэраваць з большымі колькасъямі пасакі, а прычыны таго, што намі адначасова вызначаліся іёны (RO₄, K, Ca і Mg) у пасацы, атрыманай з аднай і тэй-же пасудзіны, падругое, як ужо канстатавана Д. А. Сабінінам і яго супрацоўнікамі (12), што пакіданне нязрэзаных расьлін у судзіне разам са зрезанымі мае значны

ўплыў на выдзяленне пасакі. Яно можа прывесці ія толькі да поўнай затрымкі плачу, але нават і да засасвання ўжо выдзеленай пасакі.

Шкляныя трубачкі з адцягнутым з аднаго канца капілярам і з на-
цягнутай з другога канца тонкай каучукавай трубачкай адначасова на-
дзяваліся на ўсе расьліны судзіны Зьбіраныне пасакі цягнулася 24 гадз.,
прычым яна пачыналася зраннія дз наступнага ранку. Зьбіраныне пасакі
мы імкнуліся пачынаць заўсёды зраннія паводле наступных прычын:

1) Намі было заўважана, што расьліны, зрэзаныя раніцю, выдзя-
лялі пары пасакі, чым зрэзаныя нанач. Гэта зьявішча паводле
тлумачэння Bose (16) залежыць выключна ад перыядычных змен
тэмпературы, пры звычайных лябараторных умовах. (Цытавана паводле
Д. А. Сабініна (17).)

2) Здымка трубачак уранку дае магчымасць зараз-жа распачаць
аналіз пасакі, што надзвычайна важна, бо яна зьяўляецца вельмі спры-
яющим асяродкам для разъвіцца мікробаў.

Атрыманая з усіх расьлін судзіны пасака зьлівалася ў градуяваную
прабірачку, дзе і вымервалася з дакладнасцю да 0,1 куб. сант. з ву-
чотам колькасці расьлін, выдзяляўшых пасаку. Аб'ёмнае вызначэнне
пасакі мы лічым больш правільным, чым узважванье, таму што ў аналіз
пасака паступае ў аб'ёмных колькасцях. (Адмерваныне мікрапіпеткай
0,5—1,0 куб. см на вызначэнне).

Вызначэнне іёну PO_4 рабілася калёрыметрычна паводле Дэніже ў
мадыфікацыі А. Ю. Лявіцкага (18). Вызначэнне іёнаў K і Ca так, як
гэта апісаны ў працах Д. А. Сабініна (17). З тэй толькі розніцай, што
замест тытру KMnO_4 і $(\text{COONa})_2 \frac{1}{400}\text{N}$, мы ўжывалі $\frac{1}{200}\text{N}$, бо яны
лепш падыходзілі пры нашых вызначэннях і больш трывалыя.

Магні намі вызначаўся калёрыметрычна наступным чынам: фільтрат
і прамыўная воды, адсосаныя капілярнай піпеткай з цэнтрафужнай пра-
біркі, дзе быў асаджаны Ca шчаёва-кіслым амоніем, зьбіраліся ў невя-
лічкую парцелянавую чашку і выпарваліся на вадзяной сушні дасуха.
Затым, пасля ахалоджвання дадавалася 1 куб. сант. фосфарна-кіслага
калію (17,4 гр. K_2HPO_4 і 10 гр. NH_4Cl расчыняецца ў 900 куб. дэст.
воды, дадаюць 50 куб. см NH_4OH адносн. вагі 0,9 і даводзяць да літра),
старанна перамешвалася шклянай палачкай і пакідалася стаяць на 2 га-
дзіны. Пасля гэтага дадавалі каля 5 куб. см $2\frac{1}{2}\%$ амоніяку і прамы-
валі ім-жа, пакуль не набярэцца 50 куб. см фільтрату; затым прамывалі
ападак вінным сірпрытусам для адмыцца ад амоніяку і пасля зьніш-
чэння спірту насага па ху ападак расчыняўся $10\% \text{H}_2\text{SO}_4$, дзеля чаго
спачатку 5—8 куб. сант. улівалі ў чашачку, ў якой утваралася выпар-
ванье, а затым ужо на фільтр, падставіўшы пад лейку мерную коўбачку
у 100 куб. сант.; чашачку прамывалі гарачай вадой, паступова зьліваючи
на фільтр да тэй пары пакуль не набярэцца каля 80 куб. сант. філь-
трату. Для ўскоснага вызначэння магнію паводле колькасці фосфарнай
кіслаты, фільтрат калёрыметравалі па Дэніже паводле мадыфікацыі
А. Ю. Лявіцкага (18). Гэты вельмі чулы і зарэкамэндаваны сябе ў
працы нашай лябараторыі мэтад, дае магчымасць вызначаць вельмі ія-
значныя колькасці фосфарнай кіслаты, а значыць ускосна і магнію.

Як было ўжо вышэй адзначана, зрэзы расьлін мы прыстасоўвалі да
асноўных фізыолёгічных стадый разъвіцца, а значыцца, і да крэтыч-
ных перыядоў у мінеральным спажыванні. Неабходна заўважыць, што
наступленыне гэтых стадий разъвіцца было ўва ўсіх сэрыях досьледу,
больш менш адначасова, за выключэннем сэрыі 0:0, дзе гэтая стадыя

выйўляліся 1—2 днімі раней. Тым ня менш, зрезы і аналізы рабіліся намі адначасова ўва ўсіх сэрыях досьледу.

Пераходзім непасрэдна да разгляду атрыманых намі аналітычных дадзеных (табл. 7).

З'яўртаемся да табліцы 7, дзе паказана энэргія плачу пад уплы-
вам розных судносін $\text{CaO} : \text{MgO}$. Гэтая дадзеная паказваюць, што най-
большая энэргія плачу падае на больш раннія стады разъвіцца рась-
лін. Прычым да канца вегетацыі яна звыжаша больш, чым у два разы.

У момант кущэння корні найбольш актыўны і падаюць найболь-
шую колькасць пасакі. Наглядаеща асабліва рэзкі скочок звыжэння
крывой выдзялення пасакі пасля рэпрадукцыйнай стады разъвіцца,
што супадае з досьледам Murneek'a (19), лічыўшым запладненне куль-
мінацыйным момантам у спажываныні расьлін, а таксама з досьледамі
В. Г. Тараноўскай (20). Адмоўнага уплыву вапны на выдзяленне пасакі,
як гэта было ў досьледах Д. А. Сабініна і яго супрацоўнікаў (12), намі
не канстатавана. Наадварот, энэргія выдзялення пасакі пад упливам вапны
у нашых досьледах павялічвалася. Яшчэ большы ёфект угэтym напрамку
далі розныя камбінацыі паміж $\text{CaO} : \text{MgO}$ (табл. 7). І толькі адносна су-
дзін, дзе быў унесен MgCO_3 без CaCO_3 , трэба лічыць даведзеным ад-
моўны, параванаўча з вапнай, ёфект на энэргію выдзялення пасакі, для
усіх тэрмінаў разъвіцца ячменю. Звыжаную энэргію плачу ў судзінах
сэры 0:0, параванаўча з другімі, мы ставім у сувязь з падвышанай кіс-
лотнасцю глебы ў гэтай сэры (гледзі табл. 4).

Характар дынамікі паступлення іёну PO_4 паказан на табл. 8 і 9.
Калі з'яўрнемся да аналізу дадзеных канцэнтрацыі іёну PO_4 , мы ўбачым,
што пад упливам вапны значна падвысілася канцэнтрацыя яго, і гэта
канцэнтрацыя мае тэндэнцыю к далейшаму падвышэнню на працягу
вегетацыі. Такі-ж самая тэндэнцыя маецца і ў сэры 3:1, якая аднача-
сова дае звыжэнне канцэнтрацыі для іёну PO_4 супроць сэры 1:0. У той
час, як усе астатнія сэрыі далі перагіб у крывой падвышэння канцэн-
трацыі іёну PO_4 у стады малочнай съпеласці. З'яўртае на сябе ўвагу
сэрыя 1:3 і 0:1, дзе параванаўча вялікія дозы MgCO_3 значна падвышалі
канцэнтрацыю іёну PO_4 у першую стадию разъвіцца, чаго нельга кан-
статаўваць для ўсяго вегетацыйнага пэрыяду. Найбольш нізкай канцэн-
трацыя іёну PO_4 была для сэры 0:0, на працягу ўсяго вегетацыйнага
пэрыяду.

Дзеля таго, што мы надаем асаблівае значэнне колькасці выдзе-
ленай пасакі пры пэўных умовах, як велічыні, якая характарызуе рась-
ліны, то для нас асаблівую цікавасць выяўляюць дадзеныя табл. 9.

Тут вылічаны колькасці іёну PO_4 , выдзеленныя пасакай 100 расьлі-
намі на працягу 24 гадзін. Кожная лічба, якая выражает тут забесьпячэнь-
не іёнам PO_4 надземныя ворганы, атрымана памнажэннем двух вялічыні:
канцэнтрацыі іёну PO_4 у 1 к. сант. пасакі ў мгр. на колькасць пасакі ў
куб. сант., прыпадаючыя на 100 расьлін, за паказаны тэрмін. Неабходна
лічыць гэтую лічбы больш канстантныі, у характарыстыцы мінераль-
нага спажывання пад упливам розных судносін $\text{CaO} : \text{MgO}$, затым што
яны з'яўляюцца вытворнымі двух вялічын (канцэнтрацыя і колькасць
пасакі).

У гэтай табліцы больш яскрава вызначаецца розніца паміж сэры-
яй 0:0 і 1:0, чым у табл. 8, што яшчэ больш сцьвярджае вывод аб
спрыяючым дзеянічаныні вапны на фосфарна-кісласе спажываныне рась-
лін (21,22). Далей, на глядзячы на тое, што ў сэрыях 1:0 і 3:1 назі-
ралася яўная тэндэнцыя да падвышэння канцэнтрацыі іёна PO_4 напра-

Энергія вильдання пасакі ячменем у куб. сант. на 1 расьліну за 24 гадзіны

Табл. 7.

Судансіна CaO : MgO	Кушчанне			Красаванне			Малочная съпеласць*)			Васковая съпеласць*)		
	№ па- судзін	Пасоб- ни пасудзі- ни	Сярэдніе	Стасунак	№ па- судзін	Пасоб- ни пасудзі- ни	Сярэдніе	Стасунак	№ па- судзін	Пасоб- ни пасудзі- ни	Сярэдніе	Стасунак
0 : 0	1 2	0,325 0,200	0,263 72	3 4	0,185 0,185	0,185 58	37 38	0,133 0,133	0,133 72	53 54	мяма ядзе ных	
1 : 0	5 6	0,360 0,370	0,365 100	23 24	0,330 0,300	0,315 100	39 40	0,183 0,183	0,183 100	55 56	0,157 0,157	0,157 100
3 : 1	7 8	0,375 0,471	0,423 116	25 26	0,277 0,285	0,281 90	41 42	0,200 0,200	0,200 109	57 58	0,166 0,166	0,166 105
2 : 1	9 10	0,355 0,511	0,433 119	27 28	0,325 0,300	0,313 99	43 44	0,222 0,222	0,222 121	59 60	0,158 0,158	0,158 100
1 : 1	11 12	0,250 0,525	0,388 106	29 30	0,300 0,333	0,317 101	45 46	0,260 0,260	0,260 142	61 62	0,213 0,213	0,213 135
1 : 2	13 14	0,455 0,485	0,470 129	31 32	0,300 0,277	0,289 91	47 48	0,250 0,250	0,250 136	63 64	0,133 0,133	0,133 85
1 : 3	15 16	0,295 0,290	0,293 80	33 34	0,300 0,265	0,283 90	49 50	0,250 0,250	0,250 136	65 66	0,212 0,212	0,212 135
0 : 1	17 18	0,280 0,228	0,242 66	35 36	0,270 0,270	0,270 85	51 52	0,166 0,166	0,166 89	67 68	0,150 0,150	0,150 95

*) У апошнія два тарміны пасака зильвалася з 2-х паралельных пасудзін разам.

Табл. 8.

Канцентрация PO_4 на працягу вегетацыйнага перыяду ў мір. на 1 літр.

Судносіны	CaO : MgO	Каштране				Красаванне				Малочная съпеласць				Васовая съпеласць			
		Пласоб- ныя пасуді- ны	Спартак Часін														
0 : 0	1	87,3	93,4	86	3	93,6	93,6	83	37	117,0	117,0	69	53	54	54	53	
	2	100,4	100,4	100	4	113,8	113,8	100	39	167,3	167,3	100	55	56	56	55	
1 : 0	5	109,8	109,1	100	23	111,9	111,9	100	40	167,3	167,3	100	55	56	56	55	
	6	108,4	108,4	100	24	110,0	110,0	100	41	120,4	120,4	72	57	58	58	57	
3 : 1	7	107,0	100,1	92	25	113,8	109,8	97	42	120,4	120,4	72	59	60	59	59	
	8	93,2	100,8	101	26	105,7	105,7	96	43	120,4	120,4	72	59	60	59	59	
2 : 1	9	127,4	110,8	101	27	110,0	107,9	96	44	120,4	120,4	72	59	60	59	59	
	10	94,2	94,2	92	28	105,7	105,7	96	44	120,4	120,4	72	59	60	59	59	
1 : 1	11	111,4	104,6	96	29	133,7	145,1	129	45	121,6	121,6	73	61	62	61	61	
	12	97,8	109,8	103	30	156,5	156,5	129	46	169,4	169,4	101	63	64	63	63	
1 : 2	13	114,6	112,2	103	31	125,8	120,4	107	47	169,4	169,4	101	63	64	63	63	
	14	109,8	120,0	110	32	115,0	104,4	98,8	48	145,4	144,4	87	65	66	65	65	
1 : 3	15	114,6	125,4	114	33	104,4	93,6	88	49	145,4	144,4	87	65	66	65	65	
	16	119,8	124,6	114	35	104,5	104,5	93	51	147,0	147,0	88	67	68	67	67	
0 : 1	17	129,4	129,4	114	36	104,5	104,5	93	52	147,0	147,0	88	68	68	67	67	

Колькассы РО₄, выделяемый пасакай 100 расщленам на праигу 24 гадзін у мгр.

Табл. 9.

Судансины CaO : MgO	Кушчанье			Красаванье			Малочная съпеласьц			Васковая съпеласьц			
	№ пасудзін	Пасоб- ныя пасудзі- ны	Сярэдніе	№ пасудзін	Пасоб- ныя пасудзі- ны	Сярэдніе	№ пасудзін	Пасоб- ныя пасудзі- ны	Сярэдніе	№ пасудзін	Пасоб- ныя пасудзі- ны	Сярэдніе	
0 : 0	1	2,84	2,43	63	3	1,73	1,73	49	37	1,55	1,55	50	53
	2	2,01	—	—	4	—	—	38	38	—	—	54	54
1 : 0	5	3,75	3,88	100	23	3,75	3,53	100	39	3,06	3,06	100	55
	6	4,01	—	—	24	3,31	—	40	3,06	—	—	56	2,74
3 : 1	7	4,01	4,20	105	25	3,14	3,29	92	41	2,41	2,41	78	57
	8	4,39	—	—	26	3,43	—	42	2,41	—	—	58	2,67
2 : 1	9	4,52	4,67	117	27	3,61	3,39	95	43	2,67	2,67	87	59
	10	4,81	—	—	28	3,17	—	44	2,67	—	—	60	1,50
1 : 1	11	4,79	4,96	124	29	4,01	4,61	130	45	3,16	3,16	103	61
	12	5,13	—	—	30	5,21	—	46	3,16	—	—	62	2,26
1 : 2	13	5,21	5,27	132	31	3,77	3,48	98	47	4,57	4,57	138	63
	14	5,33	—	—	32	3,18	—	48	4,57	—	—	64	1,67
1 : 3	15	3,38	3,51	88	33	3,12	2,80	78	49	3,63	3,63	118	65
	16	3,63	—	—	34	2,48	—	50	3,63	—	—	66	2,53
0 : 1	17	3,11	3,03	76	35	2,82	2,82	79	51	2,44	2,44	79	67
	18	2,95	—	—	36	—	—	52	2,44	—	—	68	1,72

цягу вәгетацыйнага пәрыяду, абсолютная колькасъць дастаўляемай расылінам іёнау PO_4 , была максимальнаі у стадыі күшчэнія, в яўнай тэндэнцыяй да зыніжэнія к канцу вәгетацыі. Гэта-ж самае назіраецца амаль на ўсіх сәрыях досьледу, за выключэніем сәрый 1:2 і 1:3, якія далі скакоч уверх у стадыі малочнай съпеласьці. Падвышэніе абсолютной колькасъці іёнау PO_4 , дастаўляемых расылінам у сәрыях з увастаючымі адносна вапны, дозамі магнэзіі, параўначна з сәрыяй 1:0, у першай стадыі разъвіцьця зьяўляеца часовым, якое амаль не выяўляеца ў далейшым. З гэтай-же табліцы відаць, што адноснае прыгнечаньне фосфарна-кіслага спажываньня расылін, параўнаўча з аднай вапнай, пачынаеца толькі з сәрыі 1:3, але-ж нават у сәрыі 0:1 гэтая умова значна лепшыя, чым у сәрыі 0:0.

Дадзенія аналізу іёну К паказаны на табл. 10.

Нажаль, мы ня маєм поўных дадзеных для ўсяго вәгетацыйнага пәрыяду, бо нам удалося прааналізаваць іён к пасакі толькі ў дзвеёх стадыях разъвіцьця ячменю. Дадзенія аб канцэнтрацыі іёну калію ў пасаци відавочна паказваюць для абодвых тэрмінаў, што замена кальцию увастаючымі дозамі магнію ў судзінах, антагоністычна упłyвае на канцэнтрацыю іёну калію ў пасаци. Найбольш канцэнтравана пасака іёнам калію ў сәрыях 0:0 і 1:0, найменш для сәрыі 1:3 і 0:1. Прычым, розніца ў канцэнтрацыях можа дасягаць значных вялічынь (больш як у 2 разы для сәрыі 1:3 II тэрміну, параўнаўча з сәрыяй 1:0).

Агульная колькасъць паступаючага іёну калію на 100 расылін у стадыі күшчэнія найбольш значна для сәрыі 1:1, а ў стадыі красаваньня яна зраўнялася з сәрыяй 1:0. Розніца ў колькасъцях тут таксама значная паміж паасобнымі сәрыямі: так у сәрыях 1:3 і 0:1, як і канцэнтрацыя, так і агульная колькасъць выдзеленага 100 расылінам іёну калію найбольш нізкая. У працілегасьць паступленню іёну PO_4 , канцэнтрацыя іёну калію на працягу вәгетацыі мае тэндэнцыю да зыніжэнія. Неабходна адзначыць асаблівую актыўнасць каранёвой систамы ў мабілізацыі іёну калію ў стадыі күшчэнія, якая перавышае у 2—3 разы стадыю красаванія.

Пераходячы да разгляду дадзеных аналізу іёну Са (табл. 11 і 12), неабходна канстатаваць адмоўны ўплыў доз магнэзіі, якія павялічваюцца параўнаўча з кальцием ў глебе, як на канцэнтрацыю, так і на агульную колькасъць паступішага іёну Са у расыліны. Адмоўны ўплыў магнэзіі тут на столкі вялікі, што, напрыклад, сәрыя 1:0 адразыніваеца ад сәрыі 0:1 паводле канцэнтрацыі ў 3—4 разы, а паводле агульной колькасъці паступішага ў расыліны іёну Са, у $3\frac{1}{5}—5\frac{1}{2}$ разоў. Найбольш канцэнтравана пасака іёнам Са у сәрыі 1:0, гэта знач. у судзінах, дзе ўнесена адна вапна, і расыліны у гэтай сәрыі атрымоўвалі найбольшую колькасъці яго за пэўны адрэзак часу. Канцэнтрацыя іёну Са да канца вәгетацыі ў асноўным павялічваецца, за выключэніем стадыі малочнай съпеласьці, дзе яна падае для ўсіх сәрый досьледу. Зьвяртае на сябе ўвагу павялічэніе мабілізацыі іёну Са у стадыі ваксовой съпеласьці, параўнаўча з стадыяй малочнай съпеласьці.

Дадзенія аналізу іёну Mg даведзены на табл. 13 і 14. Тут, як і для калію, мы маєм няпоўныя дадзенія, але-ж і тыя дадзенія, якія мы маєм, дазваляюць намеціць розніцу ў харахтары паступлення іёну Mg, пад упрыманнем розных судносін паміж $\text{CaO}: \text{MgO}$. Адносна вялікай канцэнтрацыі іён Mg дасягае ў сәрыі 0:1, што зусім зразумела, для ўсіх стадый разъвіцьця. Сама канцэнтрацыя іёну Mg хістаецца на працягу вәгетацыйнага пәрыяду, дзе яна дае двухвяршынную крыню з найболь-

Канцентрация ёну К у пасацы і колькасъць вылзеленага 100 расылнамі яго за 24 гадзіны

Табл. 10.

Судносціна CaO : MgO	Канцентрация К у пасацы ў мір. на 1 літр				Вылзелена 100 расылнамі за 24 гадзіны ў мір.			
	Купчанье		Красаванье		Купчанье		Красаванье	
	№ пасудзін	Пасоб- ныя пасудзі- ны	Сярэдніе	Стасунак	№ пасудзін	Пасоб- ныя пасудзі- ны	Сярэдніе	Стасунак
0 : 0	1	467,1			3	276,4	276,4	99
	2	—	467,1	136	4	276,4	276,4	2
1 : 0	5	321,0			23	271,1		1
	6	365,3	343,2	100	24	288,9	280,0	5
3 : 1	7	316,1			25	211,3		6
	8	306,7	311,4	91	26	221,4	216,4	13,52
2 : 1	9	348,7			27	252,8		7
	10	348,1	348,4	102	28	277,6	265,2	11,85
1 : 1	11	—			95	9		77
	12	298,4	298,4	87	30	227,9	189,5	14,45
1 : 2	13	344,5			68	68		10
	14	316,1	330,3	96	31	189,4		11
1 : 3	15	293,6			32	186,5	188,0	13
	16	308,4	301,0	88	33	128,5	137,1	15,67
0 : 1	17	180,6	224,1	35	34	145,6	49	14
	18	267,6	224,1	65	70	194,8	194,8	15,33
				36	17	5,06	5,06	15,50
					18	5,58	5,58	124
						45	35	32
						36	5,26	7,17
							5,26	5,26
							60	62

Канцентрация ёнду Са у пасацы ў мгр. на 1 літр.

Табл. 11.

Судансіны	CaO : MgO	Кушчевыне				Красаванье				Малочная супеласць				Васковая супеласць			
		Пласоб- ныя пасудзі- ны	CaO : MgO	CaO : MgO	Пласоб- ныя пасудзі- ны	CaO : MgO	CaO : MgO	Пласоб- ныя пасудзі- ны	CaO : MgO	CaO : MgO	Пласоб- ныя пасудзі- ны	CaO : MgO	Пласоб- ныя пасудзі- ны	CaO : MgO	Пласоб- ныя пасудзі- ны	CaO : MgO	
0 : 0	1	143,5	—	143,5	82	20	86,5	86,5	54	37	88,3	88,3	91	53	НЯМА	НЯМА	
	2	—	—	—	—	22	—	—	—	38	—	—	—	54	—	НЯМА	НЯМА
1 : 0	5	—	—	174,4	100	23	161,6	161,2	100	39	91,1	97,1	100	55	355,5	355,5	100
	6	174,4	—	—	—	24	160,8	160,8	—	40	—	—	—	56	—	НЯМА	НЯМА
3 : 1	7	149,0	—	147,4	85	25	151,9	167,2	104	41	82,4	82,4	85	57	160,1	160,1	45
	8	145,8	—	—	—	26	182,4	—	—	42	—	—	—	58	—	НЯМА	НЯМА
2 : 1	9	115,9	—	138,0	79	27	136,0	155,0	97	43	81,2	81,2	84	59	169,0	169,0	48
	10	160,1	—	—	—	28	174,0	—	—	44	—	—	—	60	—	НЯМА	НЯМА
1 : 1	11	—	—	138,0	79	29	90,9	87,1	54	45	76,8	76,8	79	61	88,3	88,3	25
	12	138,0	—	—	—	30	83,3	—	—	46	—	—	—	62	—	НЯМА	НЯМА
1 : 2	13	72,9	—	73,4	42	31	81,2	79,8	50	47	56,5	56,4	58	63	89,7	89,7	25
	14	73,9	—	—	—	32	78,4	—	—	48	—	—	—	64	—	НЯМА	НЯМА
1 : 3	15	59,6	—	74,0	42	33	45,3	43,6	27	49	36,2	36,2	37	65	59,2	59,2	17
	16	88,3	—	—	—	34	41,9	—	—	50	—	—	—	66	—	НЯМА	НЯМА
1 : 0	17	—	—	48,6	28	35	36,4	36,4	22	51	32,8	32,8	34	67	—	НЯМА	НЯМА
	18	48,6	—	—	—	36	—	—	—	52	—	—	—	68	—	НЯМА	НЯМА

Колькасъць выдзеленага 100 расьлінамі юну Са за 24 гадзіны ў мгр.

Табл. 12.

Судансіны CaO : MgO	Купчэйные		Красаватые		Малочная съпеласць		Васковая съпеласць	
	№ п- судзін	Пласоб- ныя пасуди- ны	Сярэдняе Стасунак	№ п- судзін	Пласоб- ныя пасуди- ны	Сярэдняе Стасунак	№ п- судзін	Пласоб- ныя пасуди- ны
0 : 0	1	4,66	72	20	1,04	20	37	1,17
	2	—	4,66	22	—	—	38	1,17
1 : 0	5	—	6,45	100	23	5,32	39	1,78
	6	6,45	100	24	4,82	5,07	100	1,78
3 : 1	7	5,59	6,23	97	25	4,30	40	100
	8	6,87	6,23	26	5,20	4,70	93	56
2 : 1	9	4,11	6,15	95	27	4,41	41	55
	10	8,18	6,15	28	5,22	4,82	95	5,57
1 : 2	11	—	7,25	112	29	2,72	44	5,57
	12	7,25	112	30	2,77	2,75	54	100
1 : 3	13	3,32	3,45	53	31	2,43	45	100
	14	3,58	3,45	32	2,27	2,35	46	56
0 : 1	15	1,76	2,16	33	33	1,35	47	57
	16	2,56	2,16	34	1,11	1,23	49	57
	17	—	35	0,98	51	0,91	0,91	57
	18	1,11	17	36	0,98	0,98	52	57

Табл. 13

Суданосын CaO : MgO	Купчечные			Красаванные			Малочная съпеласъць			Васковая съпеласъць		
	Пласоб- ныи пасудзи- ны	Спажаре к	Спажаре к									
0 : 0	1	5,34	—	20	1,88	1,88	37	11,29	85	53	—	—
	2	—	5,34	149	22	1,20	39	13,36	100	55	3,16	100
1 : 0	5	—	3,59	100	23	0,89	40	—	—	54	—	—
	6	3,59	—	24	—	1,05	100	—	—	56	—	—
3 : 1	7	3,46	3,59	100	25	1,61	41	6,98	52	57	5,34	169
	8	3,72	—	26	1,70	—	42	—	—	58	—	—
2 : 1	9	4,10	3,95	110	27	1,71	43	6,22	47	59	9,17	290
	10	3,80	—	28	1,50	—	44	—	—	60	—	—
1 : 1	11	—	4,02	112	29	1,61	44	—	—	61	10,36	328
	12	4,02	—	30	1,50	—	45	7,42	56	62	—	—
1 : 2	13	3,97	4,24	118	31	—	—	—	—	63	—	—
	14	4,51	—	32	—	—	47	10,94	82	64	—	—
1 : 3	15	5,99	5,19	145	33	2,91	—	—	—	65	—	—
	16	4,34	—	34	—	2,91	277	50	—	66	—	—
0 : 1	17	—	6,37	177	35	—	—	—	—	51	34,20	256
	18	6,37	—	36	—	—	—	—	—	52	—	—

Колькасив Mg вилзеленій пасакай 100 расълнамі на праигу 24 галзін У мгр.

табл. 14.

Судасосіны	Күштінне			Красаванье			Малочная съпеласцъ			Васковая съпеласцъ				
	CaO : MgO	№№ па- судзін	Пасоб- ныя па- судзі- на	Сярәдные	Стасунак	№№ па- судзін	Пасоб- ныя па- судзі- на	Сярәдные	Стасунак	№№ па- судзін	Пасоб- ныя па- судзі- на	Сярәдные		
0 : 0	1	0,17	—	0,17	131	20	0,02	0,02	50	37	0,15	0,15	63	
	2	—	—	—	—	22	—	—	38	—	—	—	54	
1 : 0	5	—	—	0,13	0,13	100	23	0,04	0,04	100	39	0,24	0,24	100
	6	—	—	0,13	0,13	—	24	0,03	0,04	40	40	—	—	55
3 : 1	7	0,13	—	0,13	0,13	115	25	0,04	0,04	41	—	—	—	56
	8	—	—	0,17	0,15	—	26	0,05	0,05	42	0,14	0,14	0,14	0,05
2 : 1	9	0,14	—	0,17	0,17	131	27	0,05	0,05	43	0,14	0,14	0,14	0,05
	10	0,19	—	0,19	0,17	—	28	0,04	0,04	44	—	—	—	100
1 : 1	11	—	—	0,21	0,21	162	29	0,06	0,06	125	42	0,14	0,14	58
	12	—	—	0,21	0,21	—	30	0,05	0,05	150	43	0,14	0,14	59
1 : 2	13	0,18	—	0,20	0,20	154	31	—	—	46	0,19	0,19	0,19	60
	14	—	—	0,22	0,22	—	32	—	—	47	0,19	0,19	0,19	61
1 : 3	15	0,18	—	0,17	0,17	131	33	0,09	0,09	48	0,27	0,27	0,27	62
	16	0,15	—	0,17	0,17	—	34	—	—	49	—	—	—	63
0 : 1	17	—	—	0,14	0,14	108	35	—	—	50	—	—	—	64
	18	—	—	0,14	0,14	—	36	—	—	51	—	—	—	65
										52	0,57	0,57	0,57	66
										53	—	—	—	67
										54	—	—	—	68
										55	—	—	—	69
										56	—	—	—	70
										57	—	—	—	71
										58	—	—	—	72
										59	—	—	—	73
										60	—	—	—	74
										61	—	—	—	75
										62	—	—	—	76
										63	—	—	—	77
										64	—	—	—	78
										65	—	—	—	79
										66	—	—	—	80
										67	—	—	—	81
										68	—	—	—	82
										69	—	—	—	83
										70	—	—	—	84
										71	—	—	—	85
										72	—	—	—	86
										73	—	—	—	87
										74	—	—	—	88
										75	—	—	—	89
										76	—	—	—	90
										77	—	—	—	91
										78	—	—	—	92
										79	—	—	—	93
										80	—	—	—	94
										81	—	—	—	95
										82	—	—	—	96
										83	—	—	—	97
										84	—	—	—	98
										85	—	—	—	99
										86	—	—	—	100

шай велічынней у стадыі малочнай съпеласьці, як раз у той час, калі канцэнтрацыя іёну Ca падае. Такім чынам, паступленьне іёну Mg заходзіцца ў цеснай сувязі з паступленьнем іёну Ca, які дае якраз адваротную кривую. Наогул павялічэнне колькасція унесенага ў судзіны $MgCO_3$ падвышае канцэнтрацыю іёну Mg у пасацы. Гэта залежнасьць к канцу вэгетацыі асабліва яскрава, хаця яна ўжо намедзілася і ў стадыі кушчэння.

Агульная колькасція паступлішага іёну Mg за 24-гадзінны тэрмін, паўтарае той-же малюнак, што і для канцэнтрацыі, менавіта: агульная колькасція паступлішага іёну Mg павялічваецца, пад уплывам павялічваючыхся колькасція унесенай магнезіі, разам з ростам канцэнтрацыі, для кожнага данага тэрміну. Найбольшая колькасція іёну Mg расціліны атрымлівалі ў стадыі малочнай съпеласьці, адначасова атрымліваючы найменшую колькасці іёну Ca (гл. табл. 12).

Сэрыя 0:1 асабліва выдзяляеца ад іншых у гэтым напрамку.

Чым-жа ўрэшце вытлумачыцца такую вялікую розыніцу ў характеристы дынамікі іёнаў PO_4 , K, Ca і Mg, пад уплывам розных эквівалентных супадносін $CaO : MgO$, унесеных у глебу? Відавочна, растлумачыцца гэта тым, што глебавая кіслотнасьць была неаднолькавай у розных сэрыях досьледу, нельга.

Як паказваюць дадзенныя вызначэння pH у суспензіі KCl (т. 4 і 5), розыніцы паміж значэннем pH у розных сэрыях, дзе ўнесены розныя супадносіны $CaO : MgO$ амаль што ніяма. Прыйчым, на працягу вэгетацыі pH досьць стабільна, а значыцца, ёсьць магчымасць казаць, што развіцьцё расцілін ва ўсіх сэрыях, за выключэннем сэрыі 0:0 ішло пры аднолькавых значэннях pH .

Што тычыцца сэрыі 0:0, то тут розыніца ў дынаміцы іёнаў парашаўнайца з другімі сэрыямі папершае будзе залежаць ад паніжанага значэння pH . Для сэрыі, дзе ўнесены розныя супадносіны $CaO : MgO$, розыніцу ў характеристы паступленьня іёнаў прыходзіцца тлумачыць уплывам узрастаючай колькасці іёну Mg, які заходзіцца ў глебавым росчыне, і уплывам яго на характеристар выбіральнай уласцівасці каранёў у паглынаныні розных глебавых солей. Апошніе, як вядома, залежыць ад неаднолькавай адсорбцыі розных солей як глебай, так і карэнічкамі тэй ці іншай культуры, а таксама ад зьмены прапушчальнай уласцівасці протаплязмы і Дананаускіх ройнаваг.

На грунце такай рознай дынамікі паступленьня іёнаў PO_4 , K, Ca і Mg, спрабуем падысьці да пытаньня: чым абумоўліваецца той факт, што колькаснае павялічэнне ўнесенай $MgCO_3$ у глебу, за пэўнымі супадносінамі паміж $CaO : MgO$, (1:2) прыводзіць да новай якасці, якая ўпłyвае адмоўна на намнажэнне сухой масы расцілінамі, асабліва ў першыя стадыі развіцьця, парашаўнайца з сэрыяй 1:0?

На табл. 15 пададзены выдзяленыя эквівалентныя супадносіны паміж іёнамі PO_4 , K, Ca і Mg, якія паступаюць у расціліны для двух адказнайнейших момантаў у жыцці расцілін: стадыі кушчэння і красавання, пад уплывам розных супадносін $CaO : MgO$. Як відаць з табліцы, у сэрыях, дзе намнажэнне сухой масы ішло аднолькава, мы мелі досьць блізкія эквівалентныя супадносіны паміж іёнамі $PO_4 : K : Ca : Mg$ у канцэнтрацыі, якія хістаюцца ад 3:9:9:0,3 да 3:7:7:0,3 для сэрыі 1:0, 3:1, 2:1 і 1:1 для стадыі кушчэння. Пачынаючы з сэрыі 1:2 і далей, мы маєм зусім іншыя эквівалентныя супадносіны паміж іёнамі, якія значна адровыніваюцца ад вышэйпаказаных сэрый. Так, для сэрыі 0:1 мы ўжо канстатуем супадносіны паміж іёнамі $PO_4 : K : Ca : Mg$, як 4:6:2:0,5, а для

Эквівалентнія судносіни паміж іонами PO_4 , K , Ca і Mg у пасаці.

Табл. 15.

Судносіни $\text{CaO} : \text{MgO}$	У концентрації на 1 літр						У колькості отриманих 100 розчинів, за 24 години					
	Купланчане			Красаванчане			Купланчане			Красаванчане		
	PO_4	K	Ca	Mg	PO_4	K	Ca	Mg	PO_4	K	Ca	Mg
0 : 0	3	12,0	7,0	0,5	3	7	4	0,2	0,07	0,39	0,23	0,014
1 : 0	3	9,0	9,0	0,3	3	7	8	0,1	0,12	0,32	0,32	0,011
3 : 1	3	8,0	7,0	0,3	3	6	8	0,1	0,13	0,34	0,31	0,013
2 : 1	3	9,0	7,0	0,3	3	7	8	0,1	0,15	0,40	0,31	0,014
1 : 1	3	7,0	7,0	0,3	5	5	4	0,1	0,16	0,40	0,36	0,018
1 : 2	4	8,0	4,0	0,4	4	5	4	—	0,16	0,40	0,17	0,017
1 : 3	4	8,0	4,0	0,4	3	4	2	0,2	0,11	0,23	0,11	0,014
0 : 1	4	6,0	2,0	0,5	3	5	2	—	0,09	0,14	0,06	0,008

сары 1:2 і 1:3, як 4:8:4:0,4. Відавочна, такая роўнаважнасьць іёнау, як у сарыях 1:2, 1:3 і 0:1, прыгнечвае расылны, і яны даюць у выніку затрымку у намнажэнні сухой масы. Той-же самы малюнак даюць вылічаныя эквівалентныя сущності іёнау $\text{PO}_4 : \text{K} : \text{Ca} : \text{Mg}$ і для колькасці атрыманых іёнау 100 расылнамі за 24 гадзіны, што відаець з тэй-же табліцы. Такім чынам адмоўны ўплыв на лікіх доз магнезіі параванаўча з вапнай, у пасълядоўным радзе сущності паміж $\text{CaO} : \text{MgO}$ прыходзіцца ўгледзець у няроўнаважнасьці паміж паступаючымі іёнамі PO_4 , K , Ca і Mg , магчыма, і іншымі іёнамі, як вынік прыгнечанага паступлення іёну Ca . А няроўнаважаныя іёны, як зараз даведзена цэлым шэрагам дасыльданні, прайўляюць токсічнае дзеянніе, як вынік зъмены калёдаў плязмы. Але ж адсюль вынікае яшчэ адзін важны вывод — гэта надастатковая колькасці паступаючага іёну Ca у сарыях 1:3; 0:1.

Табл. 16. Табл.

Канцэнтрацыя і колькасць іёнау PO_4 , K , Ca і Mg , атрыманых 100 расылнамі за 24 гадзіны.

Іёны	Сущності $\text{CaO} : \text{MgO}$		Кушчэнне		Спосаб		Красаванье	
	1:0	2:1	1:3	0:1	1:0	2:1	1:3	0:1
PO_4	канцэнтр. ў mgr на 1 л.	109,1	110,8	120,0	124,6	111,9	107,9	98,8
	атрым. 100 р. за 24 г. у mgr	3,88	4,67	3,51	3,03	3,53	3,39	2,80
K	канцэнтр. ў mgr на 1 л.	172,4	167,3	144,7	110,5	140,3	125,7	52,7
	атрым. 100 р. за 24 г. у mgr	6,29	7,23	4,23	2,67	4,41	3,93	1,50
Ca	канцэнтр. ў mgr на 1 л.	111,6	88,3	44,3	31,0	161,1	149,6	43,7
	атрым. 100 р. за 24 г. у mgr	4,07	3,93	1,29	0,73	5,07	4,65	1,23
Mg	канцэнтр. ў mgr на 1 л.	3,59	3,95	5,19	6,37	1,05	1,61	2,91
	атрым. 100 р. за 24 г. у mgr	0,13	0,17	0,17	0,14	0,04	0,05	0,09

На табл. 16 зъведзены дадзенныя, ўзятые з табл. 13—14 для важных стадый у мінеральным спажыванні расылін (кушчэнне, красаванье) якія параваноўваюць канцэнтрацыю і колькасць атрыманых 100 расылнамі за 24 гадзіны іёну PO_4 , K , Ca і Mg для сары 1:0, 2:1, 3:1 і 0:1. З табліцы відаець, што колькасці MgCO_3 у пасълядоўным радзе сущності $\text{CaO} : \text{MgO}$, якія павялічваюцца, падвышаюць канцэнтрацыю іёну Mg , значна памяншаюць канцэнтрацыю іёнау Ca і K і нязначна ўпіываюць на канцэнтрацыю іёну PO_4 у пасыцы. Прычым колькасці паступішага іёну Ca у сарыях 1:0 і 0:1 адрозніваюцца ў 5 разоў.

У час пабудовы касцякоў аміна-кіслот з цукру выдзяляецца свабодная шчаўёвая кіслата, моцная протаплязматичная атрута. Абавязак кальцу ю я не толькі ўсадніць шчаўёвую кіслату, але і перавесці яе ў няшкодны нерасчынільны шчаўёва-кіслы кальцы; але ж, паколькі магні, які зъявляецца антаганістым кальцу, значна затрымлівае яго паступленніе, то ёсьць магчымасць дапусціць, што пры пэўнай колькасці

магнію, які знаходзіцца ў глебавай росчыне, і паглынальным комплексе глебы расьліна можа недабраць неабходнага ёй для пэўнай фізыалёгічнай функцыі кальцю.

РЭЗЮМЭ.

Утвораны вэгетацийны досьлед з ячмянём па вывучэнью ўплыву розных эквівалентных супадносін паміж $\text{CaO} : \text{MgO}$, унесеных у межах нормы паводле гідралітычнай кіслотнасці, на ўраджай і дынаміку паступлення іёнаў PO_4 , K , Ca і Mg ў пасацы на працягу вэгетацыі, дае магчымасць зрабіць наступныя выводы:

1. Унясеньне ў падзолавую глебу CaCO_3 , паводле гідралітычнай кіслотнасці, неўтрапізуе шкодную для разъвіцця расьлін глебавую кіслотнасць, значна паяпшае фосфарна-кіслас спажыванье і ўпłyvaе на паступленне іншых іёнаў, прычым ствараюцца пэўныя супадносіны паміж імі, спрыяючыя разъвіццю расьлін.

2. Ураджай ячменю, якія ўступаюць ўраджаю на аднай вапне, можа атрымлівацца пры досьці шырокіх супадносінах паміж $\text{CaO} : \text{MgO}$.

Супадносінамі, якія ўпłyvaюць адмоўна на канчатковы ўраджай, зьяўляюцца наступныя: 3 : 1, 2 : 1, 1 : 2 і нават 1 : 3.

Адмоўны ўплыў параўнаўча з вапнай дае толькі одна магнезія, паводле нормы гідралітычнай кіслотнасці, адначасова даючы эфект супротив невапнаванай глебы.

3. Некаторая затрымка ў намнажэнні сухой масы, пад упливам вялікіх колькасці магнезіі супротив вапны ў першых стадыях разъвіцця, амаль што не адбываецца на канчатковым ураджай.

4. Магнезія падвышшае якасць зерня параўнаўча з вапнай, адначасова яя зьніжае %, яго ад агульной масы.

5. Параўнаўчая актыўнасць магнезіі ў неўтрапізацыі глебавай кіслотнасці адноўлкава з вапнай.

6. Магнезія значна ўпłyvaе на характар дынамікі іёнаў PO_4 , K , Ca і Mg у пасацы на працягу вэгетацыі. Колькасці магнезіі, якія паяўлічваюцца у пасъядоўным радзе эквівалентных супадносін $\text{CaO} : \text{MgO}$, падвышшаюць паступленне іёнаў Mg , значна памяншаюць паступленне іёнаў Ca і K і нязначна ўпłyvaюць на паступленне іёнаў PO_4 .

7. Розныя супадносіны паміж $\text{CaO} : \text{MgO}$ у межах 3 : 1—1 : 2 не паштрафаюць значна пэўных спрыяючых эквівалентных супадносін паміж іёнаў спажыўных элементаў у пасацы, параўнаўча з вапнай, але колькаснае паяўліченне ўнесенай магнезіі ў пасъядоўным радзе $\text{CaO} : \text{MgO}$, за пэўнай граніцай прыводзіць да новай якасці, якая ўпłyvaе адмоўна на намнажэнні сухой масы.

8. Шкодны ўплыў вялікіх колькасці магнезіі на затрымку ў намнажэнні сухой масы, якія наглядаюцца ў першых стадыях разъвіцця, тлумачыцца адносна недастатковымі колькасцямі паступаючага ў расьліны іёну Ca , вынікам чаго зьяўляецца няўроўнаважанасць паступаючых іёнаў, што сама па сабе шкодна ўпłyvaе на расьліны.

9. Дамешкі магнезіі да вапны трэба лічыць адноўлкава каштоўнымі з вапнай і да эквівалентных супадносін $\text{CaO} : \text{MgO}$, як 1 : 1, нават пажаднай.

У канцы лічым сваім аваўязкам выказаць шчырую падзяку праф. О. К. Кедраў-Зіхману за каштоўныя парады, пры выкананьні гэтай працы.

Літаратура

1. Г. Пратасеня. Кіслотнасць глеб і мэгады азначэння патрэбы глеб у вапнаваньні. Бел. Навукова-Дасьледчы Ін—т імя Леніна 1930 г.
2. O. Loew. Landw. Jahrb. T. 35.
3. G. Kanomata Bull. Coll. of Agric. Tokyo. T. VII, № 5.
4. T. Imaseki. Bull. Imp. Cut. Agr. Exp. St. Japan T—1 № 2.
5. П. С. Коссович и Л. Альтгаузен. Труды I Менделеевского с'езда по общей и прикладной химии. 1907 г. С.П.Б. 1909 г.
6. A. Voelcker. The Wohurn Exp. st. Leporiton Pot. Calt. Exp. реферат по Chem. Zeit. 1914.
7. E. Marre. Le progres agric. et vitic. № 47, 1913 г.
8. I. A. Voelcker. Journ. Roy. Agr. Soc. England. T. 77, 1916.
9. О. К. Зихман-Кедров. Действие извести на подзолистых почвах согласно вегетационных опытов с овсом. Зап. Бел. Гос. Акад. с.-х. т. IV, 1927 г.
10. О. К. Кедров-Зихман. Жур. Удобрение и Урожай № 3, 1930 г.
11. Кирсанов. Известкование как фактор урожайности. 1930 г.
12. Д. А. Сабинин, Е. Г. Минина и О. М. Трубецкова. Бюл. Отд. Землед. ГИОА, № 16, 1926 г.
13. Д. А. Сабинин. Вып. I. Пермская с.-х. оп. станция. 1927 г.
14. О. М. Трубецкова. Изв. Био-Н Иссл. Инст. при Пермском Гос. Ун—те, т. V, вып. 6. 1927 г.
15. Домонтович. Н.-Агрон. Журнал № 4 1927 г.
16. Bose I. Ch. Physiology of the ascent of sap. 1923.
17. Д. А. Сабинин. О корневой системе, как осмотическом аппарате. Изв. Биол. Н.-Иссл. Инст. при Пермском Гос. Ун., т. IV, прил. 2, 1925 г.
18. А. Ю. Левицкий. Количественно точный колориметрический метод определения фосфорной кислоты типа Molybdänblau. Науч. Агроном. Журн. № 11, 1927 г.
19. Murneck, A. E. Physiology of Reproduction in Horticultural Plants. Agric. Exp. Station. Res. Bull. 70, Sept. 1926.
20. Гарановская, В. Г. Об изменениях, вызываемых приемом кастрирования в растениях. Ж. Оп. Агр. т. XXIII, кн. 2, 1927 г.
21. О. К. Зихман-Кедров. О влиянии извести на процесс мобилизации фосфорной кислоты в почве. Науч. Агрон. Журнал № 3. 1928 г.
22. А. Ю. Левицкий и А. А. Лесюкова. Известь на черноземе. Ново-Уренская с.-х. оп. станция, № 17, 1930 г.

R. T. Wildflusch und I. Ch. Rysow.

Zur Frage über die Wirkung verschiedener Wechselbeziehungen zwischen Calcium und Magnesium auf den Ernteertrag und die Ernährung der Gerste.

Die vorliegende Arbeit enthält die Ergebnisse eines Vegetationsversuches vom Jahre 1930, der im agrochemischen Laboratorium der Belorussischen Landwirtschaftlichen Akademie mit Gerste angestellt wurde, um den Einfluss verschiedener Äquivalentverhältnisse von Calcium und Magnesium auf den Ernteertrag und die Dynamik des Eintritts der Ionen von PO_4 , K, Ca und Mg in die Blutungssäfte der Wurzelstümpfe im Verlaufe der Wachstumsperiode festzustellen.

Der Versuch wurde in Vegetationsgefäß von Wagner auf Iwanowschem Lössartigem sandigem Lehm nach folgender Anordnung durchgeführt: I Ohne Kalk und Magnesium (0 : 0); II CaCO_3 — 100% des hydrolytischen Säuregehaltes (1 : 0); III CaCO_3 — 75% + MgCO_3 — 25% (3 : 1); IV CaCO_3 — 66 $\frac{2}{3}\%$ + MgCO_3 — 33 $\frac{1}{3}\%$ (2 : 1); V CaCO_3 — 50% + MgCO_3 — 50% (1 : 1); VI CaCO_3 — 33 $\frac{1}{3}\%$ + MgCO_3 — 66 $\frac{2}{3}\%$ (1 : 2); VII CaCO_3 — 25% + MgCO_3 — 75% (1 : 3); VIII MgCO_3 — 100% des hydrolytischen Säuregehaltes (0 : 1).

Die beigefügte Menge von Magnesium wurde auf ein Äquivalent Calcium berechnet. Die oben angeführte Anordnung wurde in 5 Serien von Gefäßen angelegt, welche dazu dienen sollten die Trockenmasse zu bestimmen und den Zustand der Pflanzen in den Stadien der Standenbildung, der Blüte der Milchreife, der Wachstreife und der Vollreife zu ermitteln. In den oben angeführten physiologischen Stadien der Entwicklung der Gerste (mit Ausnahme des letzten Stadiums) wurde in der Blutungssäfte der Pflanzen mikrochemischen Methoden die Berechnung der Ionenanzahl von PO_4 , K, Ca und Mg durchgeführt. Als Grundlage für die Darstellung des Eintritts der Ionen in die Pflanzen unter der Einwirkung der verschiedenen Wechselbeziehungen CaO : MgO wurde das Produkt der Konzentration der Blutungssäfte in mgr. auf 1 cm³ auf die Menge der ausgeschiedenen Blutungssäfte in einem bestimmten Zeitintervall in Kubikcentimetern angenommen. Die auf diese Weise erhaltenen Daten gestatten folgende Schlussfolgerungen zu ziehen:

1. Die Einführung von CaCO_3 nach dem Gehalt an hydrolytischem Säuregehalt in den podsolierten Boden neutralisiert die den Pflanzen schädliche Bodensäure, verbessert in beträchtlichem Masse die Ernährung mit Phosphorsäure und wirkt auf den Eintritt anderer Ionen ein, wobei bestimmte Wechselbeziehungen zwischen ihnen entstehen, welche die Entwicklung der Pflanzen in günstigem Sinne beeinflussen.

2. Es lassen sich Ernteerträge von Gerste, die nicht hinter denen auf reiner Kalkzugabe erzielten zurückstehen, erhalten bei ziemlich weitgehenden Wechselbeziehungen zwischen CaO und MgO .

Wechselbeziehungen, welche auf den endgültigen Ernteertrag nicht in negativem Sinne einwirken, sind 3 : 1, 2 : 1, 1 : 1, 1 : 2 je sogar 1 : 3.

Ein negatives Resultat im Vergleich zu einer Kalkbeigabe äußert nur die alleinige Beigabe von Magnesium nach dem Gehalt an hydrolytischer Säure, indem sie gleichzeitig denselben Effekt hervorruft, wie ein ungekalkter Boden.

3. Eine gewisse Verzögerung in der Aufspeicherung von Trockenmasse unter dem Einfluss grosser Mengen von Magnesium im Vergleich zur Kalkmenge, in den ersten Stadien der Entwicklung äussert keine Einwirkung auf das Endergebniss des Ernteertrages.

4. Magnesium verbessert im Vergleich zum Kalk die Beschaffenheit des Kernes, ohne dabei den Prozentgehalt der letzteren zur Gesamtmasse herabzusetzen.

5. Die vergleichsweise Wirksamkeit des Magnesium beim Neutralisieren der Bodensäure ist gleich derjenigen des Kalkes.

6. Magnesium wirkt bedeutend auf den Charakter der Dynamik der Ionen von PO_4 , K, Ca und Mg in der Blutungssäfte im Laufe der Wachstumsperiode ein. Die sich stetigernden Mengen an Magnesium in den folgerechten Reihen der äquivalenten Wechselbeziehungen $\text{CaO} : \text{MgO}$ erhöhen den Eintritt von Mg-Ionen in die Pflanze, vermindern erheblich den Eintritt von Ca- und K-Ionen und haben euen nur unbedeutenden Einfluss auf den Eintritt von PO_4 -Ionen.

7. Die verschiedenen Beziehungen zwischen $\text{CaO} : \text{MgO}$ in den Grenzen von 3:1 bis 1:2 stören die bestimmten günstigen äquivalenten Wechselbeziehungen zwischen den Ionen der Nährstoffelemente in der Blutungssäfte im Verhältniss zu Kalk, nur in unbedeutenden Masse, eine Erhöhung der Menge von beigegebenem Magnesium in der folgerechten Reihe der Verhältnisse von $\text{CaO} : \text{MgO}$ führt jedoch, nach bestimmten Grenzen zu einer neuen Eigenschaft, die in negativem Sinne auf die Aufspeicherung von Trockenmasse einwirkt.

8. Die schädliche Einwirkung grosser Mengen von Magnesium in Bezug auf Aufspeicherung von Trockenmasse in den ersten Stadien der Entwicklung steht offenbar in unmittelbarem Zusammenhange zu den beziehungsweise ungenügenden Menge von eintretenden Calcium-Ionen, in Folge wessen eine Störung im Gleichgewicht Zustand der Ionen eintritt, welche an und für sich einen ungünstigen Einfluss auf die Pflanzen ausübt.

9. Eine Beimengung von Magnesium zum Kalk ist daher einer Beigabe von Kalk gleichzuschätzen und erweist sich sogar als wünschenswert bis zu äquivalenten Beziehungen zwischen $\text{CaO} : \text{MgO}$, wie 1:1.

Проф. Ю. А. Вейс.

Болотные плуги.

Изучение и выводы.

1. Перспективы распространения болотных плугов в БССР.

Если из общей площади болот Белоруссии в 1,800,000 га исключить площадь заболоченных лесов и лесных болот, то на долю болотных сенокосов, выгонов и неудобных земель приходится поверхность земли в 1,230,000 га.

Характер болот таков, что большую часть их сравнительно легко можно вовлечь в с.-хоз. оборот, и по перспективному плану НКЗ БССР всю эту площадь предполагается осушить в течение ближайших же лет.

Из этой площади будет интенсивно¹⁾ осушена часть, которая поступит под плужную обработку, а на остальной площади будут проведены простейшие культур-технические мероприятия, как-то—расчистка из-под кустарников, корчевка, срезывание кочек, удаление мха, освежение дернины и т. д.

Если иметь в виду только первый разряд осущенных земель, именно интенсивно осушеннную площадь, то для проведения на ней культурно-технических и агрономических работ потребовался бы плужной инвентарь в количестве нескольких тысяч шт. однокорпусных плугов, а если предположить, что и часть менее интенсивно осущенных болот будет подвергнута вспашке, то число потребных в течение ближайших пятилетий тракторно-болотных плугов может возрасти до десятка тысяч штук и более.

Если же иметь в виду, что средний % заболоченных и вообще неудобных земель Европейской части СССР составит около 15%, и если принять для нее значительно меньший масштаб мелиоративных мероприятий (имея в виду меньшую чем в БССР, населенность, напр., в сильно заболоченных губерниях Архангельской, Новгородской, где к тому же и %% неудобных земель выше, чем в БССР), то при общей площади заболоченных земель в СССР в 380 миллионов га, можно думать, что ежегодная потребность в болотных плугах для всей Европейской части СССР определяется в десятки и сотни тысяч шт.

¹⁾ При сельско-хозяйственном использовании болот различают—экстенсивную и интенсивную культуру их. В первом случае—по окончании осушки, удаляют кочки, выкорчевывают кустарники—и этим обычно ограничиваются. Во втором же случае, который считается более рациональным, производится вспашка болот и посев соответствующих культур при луговом севообороте; и наконец не редки случаи, когда болота обращаются непосредственно в подевые угодия.

Эти примерные расчеты показывают, что вопросу об установлении типа и конструкции болотного плуга должно быть уделено соответствующее внимание, а между тем имеющиеся литературные данные исследовательского порядка и данные машиностроительных заводов—дают очень мало материалов для точно обоснованного его решения, не говоря уже о том, что научных обоснований в отношении хотя бы формы и размеров основных рабочих частей плуга—у нас абсолютно нет никаких.

Поэтому с целью накопления об'ективного цифрового и графического материала, на основе которого можно было бы сделать выводы для основных положений по конструированию болотных плугов—в программы работ по их унификации было включено также и лабораторно-полевое их изучение.

II. Технологические и физические свойства торфяных покровов.

Торф относится к ископаемым видам топлива, как младший член в их роде, который начинается торфом и заканчивается антрацитом. Положение его в этом роде точно определяется элементарным составом, как видно из следующей таблицы (Бунге):

	C	H
Торф	58%	6%
Бурый уголь	70%	5%
Каменный уголь	80%	5%
Антрацит	95%	2%

Средний состав органической массы торфа, выведенный из многочисленных анализов образцов разного происхождения и разной спелости¹⁾ имеет (по Бунге) следующий состав:

С —	58%
H —	6%
N + O	36%

при чем содержание С колеблется от 47% до 64% и H от 3,5% до 7,5%.

Водоемкость торфа, т. е. наибольшее количество воды, которое он может удержать при пропитывании его—доходит до 212% (от веса сухого торфа) для мохового торфа и 164% для бурого торфа; в общем водоемкость уменьшается по мере увеличения спелости торфа.

Удельный вес торфа, в естественном его виде, зависит от возраста, количества золы, степени влажности и рода торфяника. По В. Алексееву, могут быть приняты следующие пределы удельного веса (кажущегося, т. е. не одной только торфяной массы, а удельный вес торфа со всеми, промежутками и пустотами).

Коэффициент трения торфа (по Шахбазиану) изменяется в зависимости от влажности, в пределах:

$$\text{сухой торф} \quad \beta = 0,3930$$

$$\text{влажный} \quad \beta = 0,6547$$

1) Различают торфа: легкий; рыхлый краснобурый; бурый тяжелый; черный торф, очень плотный черный торф.

В общем, исследованиями Зелинского и Шахбазиана было установлено, что при прочих равных условиях, с увеличением количества торфа (в искусственно-приготовленных почвах) коэффициент их трения увеличивается, опускаясь у супеси до $\beta = 0,341$ и подымаясь до $\beta = 0,873$ —у чернозема (последние данные—по Зелинскому).

Что касается изучения данных относительно сопротивления торфяных почв при получении в них разного рода деформации (сжатие, растяжение, изгиб, скручивание, сдвиг—которые имеют место при обработке их плугами), то сведения наши в этом отношении очень скучны. Так, по отношению сжатия, можно сказать, что прибавление к каолину чернозема значительно уменьшает сопротивление сжатию (гр./см^2).

Относительная влажность почвы¹⁾.

	80% Чернозем	60% 2/3 черноз. + 1/3 каолина	40% 1/3 черн. + 2/3 каолина	20% —	0% 88
	192	204	161	88	8
	1369	1591	1750	1910	1114

Сопротивление изгибу (по Габерландту), в зависимости от свойств почвы меняется в следующих пределах (гр./см^2).

Почва глинистая . . .	23.340
" суглинистая . . .	15.340
" песчаная . . .	6.715
" болотная . . .	3090

словом, этот ряд хотя и далеко не исчерпывающих данных, определенно свидетельствует о том, что у почв сильно гумусовых и тем более торфяных—сопротивления всем видам деформации значительно меньше, чем у минеральных почв.

В результате удельное (на см^2) сопротивление торфяных почв, при обработке их плугом в общем ниже, чем для большинства минеральных почв, что видно из следующих сопоставлений²⁾.

Тяжелый суглинок целина . . .	1,00—1,20
Легкий сугл. из под клевера . . .	0,70—1,00
" " " ржи . . .	0,40—0,50
Он же в пару	0,33—0,40
Хорошо высушенное торфяное болото	0,36—0,37
Супесь слегка покрытая растительностью	0,28

Для характеристики тягового сопротивления в пахоте торфяных почв в частности хорошо осущенного болота, без заметных кочек и без корневых и древесных остатков, ниже приведена (рис. 1) динамометрическая диаграмма, снятая при пахоте двухлемешным плугом Брянского завода Тр 7П11, при глубине борозды 18 см. и захвате по ширине 70 см.

¹⁾ По Пухнеру.

²⁾ Данные Горецкого машинноиспытательного поля.

и для сопоставления—диаграмма того же плуга при вспашке супеси, слегка покрытой растительностью (рис. 2).




Рис. 1. Динамограмма при вспашке торфяной целины.




Рис. 2. Динамограмма при вспашке супеси.




Рис. 3.
Bobendruck-
dynamometer

Как видно из сопоставления, торфяная хорошо разложившаяся масса дает очень однообразное сопротивление. Но еще больше различия в свойствах минеральных и торфяных почв сказывается в подповерхностных




Рис. 4. Схема передачи на барабан.

слоях, ибо сравнительно высокое стояние грунтовых вод на торфяных почвах (а на плохо осушенных болотах — выход их в местах и на поверхность) резко изменяет их свойства.

Исследование почв сжатию (поверхностных слоев и подпахотного горизонта) производилось при помощи Bodendruckdynamometer'a, Bernstein'a (рис. 3), схема которого представлена на 4 и 5 рис.

Приемником усилий сжатия исследуемой почвы (в естественной обстановке) является обальной формы (в схеме) пружина (как в динамометре Бруга), большая ось которой, во время пользования прибором располагается горизонтально, и сверху которой укреплена рукоятка С, а к низу стержень bb, в нижний конец которого ввинчиваются штемпеля, оканчивающиеся цилиндрами с разными основаниями (площадь давления).

У нижнего полуовала пружины (рис. 5) имеется точка опоры О для ломаного рычага RR₁, который при сжатии пружины, поворачивается (на схеме) против движения часовой стрелки и плечом R₁ тянет за со-




Рис. 5. Схема Bodendruckdynamometer'a.

бою шнур Sp, навитый на блок цилиндра D, на который навернута бумага; это сматывание шнура с блока вызывает вращение цилиндра, и карандаш, к нему прикасающийся, чертил бы на бумаге горизонтальную прямую, длина которой соответствовала бы приложенному к динамометру усилию.

Но поскольку почва является податливым телом и усилие ее сжатия будет зависеть конечно от степени ее податливости, то на том же барабане регистрируется и глубина погружения штемпеля в почву. Для этой цели, карандаш К укреплен в приборе подвижно в вертикальном направлении (рис. 4), будучи связан шнурком перекинутым через блок I и закрепленным другим своим концом на тройном блоке II; рядом с этим блоком сидит еще один одинарный блок, на котором закреплен шнагат, обозначенный пунктиром, другой конец которого укреплен на неподвижной рамке прибора, опирающейся двумя остройями tt в землю.

При нажатии штанги bb в землю и следовательно при сближении точки С₁ и оси ролика II, этот ролик может, под натяжением спиральной пружины S повернуться против часовой стрелки и отпустить шнагат Sp. и карандаш опуститься вдоль ординаты. Масштаб его опускания может быть изменен, в зависимости от того, на какой ролик на трех, разного диаметра перекинут шнагат.

В результате горизонтального (усилие) и вертикального (углубление) движения карандаша диаграмма имеет следующий вид (рис. 6). На одном и том же кусочке бумаги можно получить довольно много диа-

грамм, расшифровку которых облегчает то обстоятельство, что блок I сделан переставным в вертикальном направлении, вследствие чего можно





Рис. 6.

Диаграммы. Bodendruckdynometer'a
Bernstein'a



каждую новую кривую начинать с новой точки и избежать слияния их начал.

При некотором навыке (интенсивность нажатия на рукоятку) удается получить диаграммы почти с параллельным расположением всех их элементов (на почвах однообразных).

Внутри барабана поставлена пружина, которая по прекращении нажатия на рукоятку, приводит барабан в начальное положение (карандаш становится на ту же образующую цилиндра).




Рис. 7. Диаграммы Bodendruckdynamometer'а на бумаге и на поле.

Ниже приведен цифровой и графический материал, касающийся определения сопротивления разных почв сжатию ($\text{кг}/\text{см}^2$).

			Сопротивление почв сжатию ($\text{кг}/\text{см}^2$)						
			Погружение штемпеля в см.						
			0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
1. Луг сухой	Целина	Килограммы на см^2	4,5	8,1	9,3	9,7	—	—	—
	Борозда		3,4	5,0	6,1	6,8	7,4	8,2	—
2. Средний по влажности луг	Целина		1,5	2,9	4,5	5,8	7,0	7,5	—
	Борозда		0,35	0,82	1,22	1,44	1,6	1,8	—
3. Торфяной заболоченный луг	Целина		1,0	2,1	3,3	4,6	6,7	—	—
	Борозда		0,20	0,42	0,63	0,82	1,06	1,19	—
4. Клевер IV г.	Целина		5,5	9,3	—	—	—	—	—
	Борозда		3,5	5,0	6,2	7,3	8,5	9,1	—
5. Овсянище	Целина		3,2	4,7	5,3	6,0	7,7	7,9	8,7
	Борозда		4,9	6,3	7,1	7,4	8,1	8,7	—

Из рассмотрения данных таблицы и графика (рис. 7) выясняется, что только овсянище дает увеличение сопротивления сжатия дна борозды по сравнению с верхним слоем почвы, при травяном же покрове (клевер, луг)—

1) дно борозды во всех случаях обладает меньшей сопротивляемостью (меньшее развитие корневой системы).

2) во всех случаях наблюдается, по мере углубления штемпеля, падение удельного сопротивления сжатию, что об'ясняется микроувеличением влажности каждого нижележащего слоя и меньшей степенью пронизанности почвы корневой системой.

3) на плохо осущенных торфяных болотах дно борозд дает чрезвычайно малое сопротивление сжатию ($0,3-0,4 \text{ кг}/\text{см}^2$).

II. Ход работ по культуре болот¹⁾.

Болотом называют участки земли, почва которых состоит из более или менее мощного слоя богатой гумусом массы, образовавшейся в природе из растений, путем определенных химических процессов.

¹⁾ По Веберу, Л. В. Кузнецкому и Е. Я. Сербину; их статьи в журнале „Болотоведение“ за 1912—13 г. г.

В зависимости от интенсивности и длительности этих процессов, растительные остатки или сохраняют свое строение, и тогда при разделянии растительной массы мы видим, точно в гербарииме собранные растения, или же растения настолько разлагаются, что невозможно судить об их строении; сильно разложившаяся в соответствующих биологических условиях и условиях влажности растительная масса,—и называется торфом.

Торф, в зависимости от рода растений его образующих обладает и различными свойствами, так что различают многочисленные виды торфа, носящие название растений, принимавших участие в его образовании.

В большинстве случаев приходится иметь дело с двумя основными типами болот: травяными (низовыми) и моховыми: у первых торф образовался, главным образом, из тростника, осок и частью древесной массы, а у вторых почти исключительно из сфагнового покрова.

После осушки болот, а в особенности моховых, они еще далеко не являются удобными для произрастания культурных растений; часто болота покрываются, напр. вереском.

Поэтому, после осушки предстоит ряд работ, среди которых вспашка и планировка занимают первое место. Вспашка имеет целью, во первых, уничтожить малооцененную девственную растительность и ускорить разложение почвы и тем придать верхнему слою мелко комковатую структуру, более благоприятную для развития корневой системы культурных растений.

Распахивание болота вскоре после осушки представляется весьма затруднительным, вследствие малой грузоподъемности болота: животные в таких случаях погружаются в жидкую торфянную массу, часто на всю длину ног (и тогда, конечно, работа не возможна), а при погружении по колено—работа, вообще, идет крайне утомительно.

Если болото покрыто кочками, то часто, предварительно приходится удалять их.

Вообще, поскольку действие осушки оказывается не сразу, между осушкой и пахотой приходится выждать некоторое время. В Дании, напр., на моховых болотах, после осушки их и удобрения известью—плужную обработку их производят только через два года.

Глубина вспашки должна быть тем больше, чем мощнее перепахиваемый дерновой покров; в среднем эта глубина лежит между 20—25 см., т. е. она должна быть настолько велика, чтобы верхний, вывернутый слой болотной почвы представлял достаточно глубокую и рыхлую среду для произрастания культурных растений; лучшее время для вспашки—конец лета и начало осени.

Вспаханную почву оставляют нетронутой на зиму, в течение которой морозы производят на пласты свое разрыхляющее действие.

Весной продолжается дальнейшая обработка, имеющая целью создать возможно ровную площадь, с комковато—мелко зернистым поверхностным слоем почвы; для этой цели применяют обыкновенную борону (?), дисковый культиватор и каток.

В результате условий, сопровождающих обработку торфяных почв, и в связи со свойствами культивируемой массы, можно установить следующие требования к конструкции болотных плугов:

- 1) Полный оборот пласта, по возможности на 180°.
- 2) Возможна глубокий пахотный горизонт (до 25 см.).
- 3) Получение пласта в форме непрерывной ленты.
- 4) Минимальный недовал.

5) Боковая упряжка (в конных плугах), позволяющая и правой лошади идти прибороздком, а не бороздой (во избежание утомительного погружения), а для тракторных плугов — устройство прицепа, допускающего ход трактора прибороздком.

6) Прочная конструкция (попадаются древесные корни, плохо расположившиеся).

7) Желательно иметь в плуге ножи дисковые и черенковые, ибо в условиях очень мало разложившегося верхнего мохового покрова— применение дискового ножа часто бывает бесполезно, а во многих случаях возможна работа только дисковым ножом.

IV. Обстановка, программа и методы лабораторно-полевого исследования.

Полевое изучение производилось на Наталинском торфяном лугу, принадлежащем ферме Белорусской С.-Х. Академии и расположенному в пойме р. Прони, в расстоянии около 3-х километров от усадьбы Академии.

В период 1857—1863 года, луг был дренирован, закладкой гончарного дренажа, на глубину 1—1½ метра. Расстояние между дренами взято было 10 саж.

Произведенные раскопки дренажа показали, что трубы лежат в настоящее время в торфе чистыми, не закупоренными, и что вода в трубах находится под напором, так как все устья дренажа засорены, в местах же устьев вода выбивает на поверхность в виде ключей.

Меньшая часть исследованного и дренированного луга покрыта сперху на глубину 20—30 сант. минеральным наносным слоем (см. план рис. 8), на большей же части луга с самого верху идет хорошо разложившийся темно-коричневого цвета—торф.

Вообще же эта часть луга представляет из себя дренированный торфяник с глубиною торфа до 8 метров. Подпочвой является глина и песок.

Наблюдения над уровнем грунтовой воды производились по 78 смотровым колодцам, представляющим из себя буровые скважины глубиною по 1 метру, проделанные тарелочным (американским) буром.

Смотровые колодцы заложены по двум линиям, перпендикулярным к всасывателям дрен.

Между дренажными линиями смотровые колодцы закладывались в таком порядке: по одному колодцу в расстоянии одного метра от линии дрен и один колодец в средине между дренами.

Если же устраивалось пять смотровых колодцев, то расстояние между ними бралось следующее: по одному колодцу в расстоянии 1-го метра от линии дрен, по одному колодцу в расстоянии 3-х метров от последних и один колодец посередине.

Наблюдения над уровнем грунтовых вод велись на протяжении 4-х дней, начиная с 20-го сентября.

В результате обработки получены были средние за 4 дня расстояния уровня грунтовых вод от поверхности луга и отметки уровня грунтовых вод.

Отметки уровня грунтовых вод между отдельными всасывателями дрен, определено указывают на наличие кривой депрессии—это обстоятельство говорит за то, что дренажи в настоящее время все-таки фун-

кционирует, хотя и не исправно. Средние расстояния уровня грунтовых вод от поверхности характеризуются следующей таблицей:

Междуд какими смотровыми колодцами	Расстояние уровня грунтов. воды от поверхности	Междуд какими смотровыми колодцами	Расстояние уровня грунтовой воды от поверхности
1—3	88 см	41—43	44 см.
4—8	60 "	44—62	16 "
9—24	51 "	63—75	41 "
25—40	22 "	76—78	61 "
—	—	—	—

Из этой таблицы видно, что уровень грунтовой воды к северу от смотровых колодцев № 24 и № 62 находится в расстоянии от 41 до 88 сант. от поверхности; к югу же от тех же смотровых колодцев уровень грунтовой воды отстоит на 16—22 сант. от поверхности луга.

Известно, что луговые травы наиболее успешно произрастают при стоянии уровня грунтовой воды на 50—75 сант. от поверхности; значит, северную часть участка мы можем считать достаточно осушенней для луговой культуры, южная же часть участка (от смотровых колодцев № 24 и № 62), с уровнем грунтовой воды 16—22 сант. от поверхности заболочена и уже колесным трактором обрабатываться не может¹⁾.

Кроме длительного испытания серии плугов в указанной обстановке, было проведено выездное испытание одной конструкции плуга на типичном торфяном массиве, с разной степенью осушки и влажности.

Изучение плугов проводилось в общем по выработанной кафедрой программе для испытания полевых плугов, с некоторыми сокращениями по пунктам, ответы на которые для данного случая не имели значения (вопрос о цалипании; свойства материалов; о состоянии плуга после длительной работы); ниже приведена эта программа полностью.

1. Лабораторное исследование.

- 1) Графический анализ рабочих поверхностей; теоретическое расположение отваленных пластов; крайний предел глубины пахоты.
- 2) Определение положения проекции центра тяжести и промеров установки регулятора глубины.
- 3) Стационарное давление плуга на опоры: удельное давление:
- 4) Общее описание конструкции плуга; фотографирование; промеры; вес некоторых деталей; вычерчивание; твердость материалов; проверка расчетов.

2. Полевое испытание.

- 5) Проверка сборки.

- 6) Характеристика участка в отношении рельефа, в почвенном

¹⁾ Эти исследования луга были проведены ст. мелиоративи. факультета Академии Сибирь под руководством ассистента Х. А. Писарькова.

отношении и в отношении водного режима; структура почвы; однородность механического и химического состава; влажность; история участка.




Рис. 8. План участка, на котором производилось испытание плугов.

7) Растительный покров.

8) Степень разрыхления пласта, правильность обрачивания и плотность прилегания пластов; разрывы, надломы и трещины.

9) Перераспределение почвенных элементов: заделка стерни.

10) Сдвиг пласта вперед; степень отрываия от дна борозды.

11) Профиль—до и после прохода плуга; отваливание в гору и с горы; угол откоса пласта; вспучивание.

12) Налипание; площади залипания; толщина налипшего слоя; вес частичной и суммарной налипаемой почвы; площади истирания отвала.

13) Уплотнение опорными частями; погружение их.

- 14) Положение обреза и дна борозды и их состояние; осыпание на 1 метре; уплотнение; примазывание.
- 15) Глубина и ширина пахоты; степень устойчивости хода плуга.
- 16) Динамометрирование.
- 17) Общая характеристика работы плуга, удобство обращения с ними: сцепление с трактором и регулирование; производительность.

3. Сводка и заключение.

- 18) Увязка данных лабораторного исследования и полевого испытания.
- 19) Состояние плуга после длительной работы.
- 20) Заключение.

При полевом лабораторном изучении плугов мы пользовались методами, выработанными в кафедрой, и приборами своей же конструкции (в большинстве случаев) или с своими же приспособлениями.

Графический анализ поверхности отвала (и лемеха вместе, ибо лемех и отвал представляют одну непрерывную поверхность) производился при помощи профилографа (рис. 9), оборудованного электрической сигнализацией, точность графических показаний которого вполне достаточна, имея в виду вообще неточности в изготовлении рабочих поверхностей плугов, в их сборке и пригонке их к другим частям плуга; а между тем работа идет много скорее, чем на координаторе (с отсчетом по координаторным осям).

Еще больше повысилась точность показаний профилографа, когда между чертилкой его и исследуемой поверхностью включили электрическую цепь, со звонком, в результате чего упругие деформации довольно длинной планки, на которой укреплена чертилка, и которые при очень пологом расположении исследуемой поверхности к оси чертилки иногда имеют место и тем уменьшают точность показаний прибора — совершенно были устранены. Цепь составили: масса корпуса плуга (поставленного на деревянных призмах), провод, элемент, звонок и чертилка; как только получался звонок (момент касания чертилки и поверхность корпуса), отпускался на пружинке карандаш и на бумаге получалась точка (за недостатком времени не было сделано автоматическое нанесение точек: надо у карандаша укрепить электромагнит, который, в момент замыкания тока, притянет к себе карандаш, а это движение и даст отметку на бумаге в виде точки).

Профилограф с таким приспособлением, я считаю вполне точным и быстро работающим прибором.

Определение проекции центра тяжести плугов производилось и прибором В. П. Горячкина (передков) и прибором автора (корпуса).

Общеизвестный прибор В. П. Горячкина неудобен в обращении потому что: 1) кропотлива подвеска плуга с расположением его опорной плоскости параллельно горизонтальной; 2) плуг раскачивается и этим задерживает производство промеров; 3) кропотлив перенос проекции веса с отвала на бумагу¹⁾. Все эти неблагоприятные условия работы, возможно, понижают точность показания прибора.

Автором был спроектирован и построен прибор (рис. 10), принцип действия которого основан на законе равновесия рычага (рисунок 11):

¹⁾ Это удалось нам в наших работах устраниТЬ, укрепив прибор стационарно и наметив, раз на всегда, полупроложение отвеса.

$\rho l = P_1 l_1$, откуда $l_1 = \frac{\rho_1 l_1}{\rho}$ т. е., при установившемся равновесии положение центра тяжести располагается от точки опоры на расстоянии l_1 :




Рис. 9. Профилограф с электрической сигнализацией.

второе взвешивание при ином положении тела на платформе (поворот вокруг вертикальной оси на 90°) дает засечку.

В основу конструкции прибора были положены один рычаг первого рода (с плечами l_1 и l_2) и—один рычаг второго рода (плечи x и l_3); опорная доска может быть передвинута вдоль платформы винтом (как суппорт в токарном станке) и установлена в том или другом ее месте, глядя по конструкции плуга, длине рукояток и грядиля²⁾.

²⁾ В весах новой конструкции винт больше не становится, и опорная доска для плуга неподвижно укреплена на брускатой обвязке платформы.

Платформа опирается левым концом (на рис. 10) на две призмы, другой же конец ее (математическая длина платформы 2094 м/м) подведен к малому плечу l_1 рычага 1-го рода (размеры плеч: $l_{11} = 59$ мм. и $l_2 = 392$ мм.).




Рис. 10. Весы автора для определения прокладки центра тяжести плугов.

При указанной длине плеч, плечо x (на рис. 10; на схеме 11 = l) определяется из формулы

$$x = 13883 \frac{P}{Q} \text{ мм.}, \text{ где } P \text{ — нагрузка, а } Q \text{ — вес плуга.}$$

Прием определения проложения проекции центра тяжести производится следующим образом.

На платформе укрепляется лист бумаги, на которой ставится плуг, в положение, как показано на чертеже, и опорный треугольник его обчерчивается на бумаге.

Затем на чашку плеча l_2 кладут одну из имеющегося набора гирь, вывешенных с точностью до 1 гр., и действуя рукояткой винта перемещают платформу в ту или другую сторону до тех пор, пока не наступит равновесие. Зная вес плуга, определяют по вышеприведенной формуле расстояние проекции центра тяжести от точки опоры платформы (—промер x рис. 10) и наносят на бумагу линию, проходящую через проекцию центра тяжести и параллельную опорным ребрам призм, на которых поконится




Рис. 11. Схема весов и засечка проекции ц. т.

платформа (с той или другой стороны платформы, на долевых ее брусьях, нанесены деления, а подвижная доска, на которых стоит плуг, имеет указатель).

Для вторичного взвешивания, бумагу вместе с плугом поворачивают на 90° (примерно), так чтобы плуг не сошел опорным треугольником с абриса на бумаге, и производят вторичное уравновешивание системы, второе определение плеча x и делают тем же приемом засечку проекции центра тяжести на бумаге (рис. 11).

Проверка точности показаний прибора дает вполне удовлетворительные результаты, так многократные определения положения проекции центра тяжести у некоторых весов, произведенные при установке плуга в разных местах платформы, дают погрешность в пределах 1—2 мм., с которой, конечно, вполне можно примириться, учитывая значительно больший масштаб неточностей в промере упряжки и высоты упряженого крюка. Несмотря на двукратную установку плуга на весах, работа идет быстро и точно.

В последнее время конструкция весов изменена, вследствие чего возможна установка на платформе полностью передкового плуга, что допускает определение проекции всего агрегата сразу, а не отдельно корпуса и отдельно передка. Для этой цели платформа вообще уширена и кроме того снабжена боковыми приставными уширениями; при двукратных взвешиваниях — плуг ставится по диагоналям платформы.

Нечего, конечно говорить о том, что наиболее точным методом

определения рыхления и перераспределения почвенных элементов в вертикальной плоскости—является метод заливки почвы.

Однако, за отсутствием персонала, а главным образом вследствие хлопотливости его, им воспользоваться до сих пор не удалось и определение связности почв—и рыхления пласта производилось при помощи "Bodendruckdynamometer" Бернштейна, описанного выше.

Одно время (в частности, когда кафедра занималась изучением вопросов перераспределения почвы сошниками и когда требовалась микро-




Рис. 12. Профиломер для почвы.

изучение рельефа почвы, при построении рельефа пахоты пользовались „прутковым профилометром“, но так как обращение с ним несколько хлопотливо, а при испытании плугов нет нужды в очень частых (через 1 см.) отсчетах по оси ординат, то был сделан профилометр (рис. 12), который дает возможность быстро и в любых точках оси абсцисс делать отсчеты по оси ординат. Нанесенный профиль дает возможность судить также о приросте пахоты по вертикальному направлению (взрыхление пласта) при условии отсутствия межпластовых пустот (при вспашивании культурных почв, распадающихся на естественные агрегаты, пустоты отсутствуют). Профилирование рельефа пахоты дает возможность установить угол поворота отваленных пластов при связных почвах и угол их откоса при сыпучих почвах,

Залипание непременно должно быть изучаемо при испытании плугов на минеральных почвах, так как оно доходит иногда до 45% общей рабочей поверхности корпуса, как это, например, часто имеет место у „колонистских“ плугов, у которых вообще неправильная форма отвала сильно искажена еще изгибом его в правой нижней части для укрепления второй пятки; оно имеет место и на торфяных почвах при перепашке их, и вообще, тогда, когда они находятся в культуре, при подъеме же торфяной целины, когда приходится иметь дело с монолитной пластичной массой пласта, залипание обычно отсутствует.

Сдвиг пласта вперед, явление впервые обнаружено В. Д. Ковалем (в его работах по детальному изучению работы плугов на Акимовской машиноиспытательной станции в 1913 г.), явление существенного порядка, зависящее от метода обрачивания пласта и происходящее под влиянием клина β , откалывающего пласт в горизонтальной плоскости и сгибающего его в этой же плоскости, в результате чего и получается сдвиг пласта вперед.

Смещение пласта вперед колеблется (по предыдущим исследованиям работы плугов на поле кафедры) в довольно широких пределах (6—20 см.), уменьшаясь у плугов с винтовыми отвалами (скручивание) и увеличиваясь, по мере увеличения сгибающего действия отвала на пласт (сгруживание пласта, при неправильной форме отвала—в счет не идет).

При изучении этого явления, по пути движения плуга в подрезаемом пласте, возле полевой стороны его делается отметка, фиксируемая на перпендикуляре к стенке борозды (рис. 13) до и по проходе плуга, угольником, и промер между перпендикулярами служит мерилом сдвига пласта вперед.

Для определения сдвига пласта вперед был построен специальный прибор—координатор (назван—„сдвигомер“), штанга t_1-t_3 которого сде-




Рис. 13. Сдвигомер для определения величины сдвига пласта вперед

лана откидной, вращением ее в вертикальной плоскости, перпендикулярной к стенке борозды, вокруг мерного цилиндрического бруска прибора, располагающемся на целом поле, возле обреза борозды и параллельно его стенке; на этом бруске нанесены деления, по которым и определяется сдвиг пласта, передвижением по этому бруски скользящим движением штанги t_1-t_3 . Промер l (на чертеже) и служит мерилом сдвига пласта вперед (t_2 нижнее положение отметки на подрезаемом пласте до прохода плуга—и верхнее t_1 —положение той же отметки в обороченном пласте).

Несколько слов относительно измерения ширины и глубины хода плуга.

Измерение ширины захвата плуга общеизвестно; рулеткой делают два отсчета: один до, другой после прохода плуга по одному и тому же перпендикуляру (на глаз) к стенке борозды, и по разности отсчетов судят о ширине захвата. Неточность этого приема заключается в том, что первое и второе положение рулеток редко совпадают, поэтому был построен прибор, названный—измеритель ширины борозды (назван—„шириномер“) устройство которого усматривается из рис. 14.

В схеме прибор представляет равнобедренный треугольник, боковые стороны которого шарнирно соединены в вершине, а высота продолжена за вершину: „высота“ сделана выдвижной (за вершину), а нижний конец ее, как равно и нижние концы боковых сторон, оборудованы

проушинами, которыми они надеваются на шипы колков, намечающих магистраль, от которых делаются промеры, и которые вбиваются в землю в расстоянии 1 мт. один от другого: На выдвижной части „высоты“




Рис. 14. Шириномер для определения ширины пластов.

сделаны деления с точностью до 1 см. (большая точность не нужна), и ее можно выдвинуть (и закрепить чекой) больше или меньше, глядя по расстоянию между магистралью и бороздой. Весь прибор сделан складным.




Рис. 15. Прием измерения одновременно ширины и глубины борозды.

Отсчет ведется таким образом. Двумя лицами прибор надевается на колышки (1, 2, 3, 4, 5...), а третье лицо, прикладывая к „высоте“ его глубиномер (измеритель глубины борозды) сразу делает отсчет глубины h (рис. 15) и соответствующий отсчет b на измерителе ширины борозд. Таким образом, при пользовании описанным прибором, не только оба отсчета для одного и того же пикета приходятся в одной плоскости, но и конечное деление измеряемой величины для ширины совпадает как раз с плоскостью стенки борозды (а обычно этот отсчет производится на глаз).

Небольшое изменение сделано и в конструкции „глубиномера“ (измерителя глубины борозд). Дело в том, что при пахании малосвязных почв у вершины верхнего двухгранных угла стенки борозды (на „прибороздке“, по которому идет левая лошадь при парной запряжке) образуется валик почвы, что вносит неточность в измерение глубины пахоты; чтобы избежать этого, в этой части прибора, которая ставится на „прибородок“, прямой угол скошен, и спорная поверхность этой части прибора не опирается на валик почвы, а обходит его. На лицевой стороне прибора укреплен отвес (рис. 15),

XV. Результаты лабораторно-полевого исследования¹⁾.

Изучению была подвергнута следующая коллекция плугов:

1) Двудисковый (Шатануга); D—дисков—615 м.м.

струговые плуги конные однокорпусные.

2) Gerd Even'a

3) Брянский П7П12

4) Wermke (луговой)

5) Сакка D8SS

6) Гаварда DD3

струговые плуги тракторные двухкорпусные

7) Брянский Тр. 7П11

8) Oliver'a № 7

9) International

10) Fiat

из них: плуг Гаварда DD3 имел типичный винтовой отвал; плуг Сакка D8SS—близкий к винтовому, остальные же плуги имели отвалы больше приближающиеся к цилиндроидам или даже чистые цилинроиды, с большей или меньшей разницей в величине углов α_1 и α_n .

Все плуги приводились в движение трактором Fordson (10—20HP), при средней скорости передвижения его $\sim 0,9$ м./сек. Дисковой плуг Шатануга, работающий более или менее удовлетворительно на рыхлых почвах, начинает определенно понижать качество работы, по мере увеличения связности почвы; на торфяных почвах, по мере уменьшения на них наносного минерального слоя (и в этих условиях также были испытаны плуги) и увеличения степени их влажности, дисковой плуг давал все худшее и худшее качество работы, при совершенно беспорядочном расположении грубо разорванных пластов, бессистемно скрученных вдоль оси их и с открытым расположением дернины.

При вспашке пластичных, связных, минеральных почв (естественное выветривание пластов которых может само уже по себе способствовать их рыхлению), мы считаем, что пласти должны ложиться правильно, имея

¹⁾ Это исследование было выполнено ассистентом М. И. Сабилло и ученым агрономом И. А. Пекарским.



Рис. 16. Вспашка с оборотом почты на 180°.




Рис. 17. Вспашка болотной щелины плугом G, Even.

одинаковый наклон к горизонту, плотно прилегают один к другому, не опрокидываясь обратно в борозду и не становясь на ребро".

Образование в пласте трещин, надломов и разрывов, наличие которых мы считаем целесообразным при вспахивании минеральных пластичных почв, при вспашке торфяных почв не является обязательным (часто



Рис. 18. Вспашка болотной целины плугом П7П12.

оно невозможно), и поэтому, в сущности говоря, единственным требованием при вспашке торфяных целин (именно целин, а не распаханных торфяных почв, которые имеют рыхлое, мягкое сложение) является—правильный оборот пласта, по возможности на большее число градусов (ближе к 180°), что облегчает последующую разделку пластов; такое положение пластов показано на 16 рис.

Все остальные (струговые) плуги, (за исключением, следовательно,

дискового), в отношении, главным образом, оборота пласта могут быть разбиты на две группы:

а) к одной группе относятся плуги с чисто винтовым отвалом, типа DD3 Говарда и с отвалами, приближающимися к ним—Сакка D8SS;

б) ко второй группе—плуги с отвалами цилиндроидной формы, или приближающейся к ней.

Плуги первой группы не только не выявили особых преимуществ в точности работы (в отношении, главным образом, оборота пласта), на




Рис. 19. Вспашка болотной целины плугом D8SS.

чисто торфяных целинах, полуторфяных массивах и минерализованном сверху торфе, но даже по сравнению с некоторыми плугами второй группы давали определенно худшие результаты.

Характер работы некоторых плугов представлен на рис. 17—20.

Как видно из приведенных рисунков—наиболее удовлетворительную пахоту на торфяной целине дали отвалы типа цилиндроида, доводя пласти до конечного положения, с плотным их прилеганием друг к другу. Профиль пахоты некоторых плугов показан на рис. 21.

Из тракторных плугов наименьшее удельное тяговое усилие дал

плуг Брянского завода (отвалы-цилиндроид) Тр. П711¹⁾ что видно из нижеприведенной таблицы.

ПЛУГИ	В сантиметрах		Уд. сопротивл. на 1 см ²
	Глуб. пах.	Ширина захвата	
International	18		0,93
Fiat.	15		0,99
Oliver	12		1,21
Тр. 7 П 11	17		0,77

Если привести пахоту плуга Oliver'a к той же глубине, что и брянского плуга, то и то удельное сопротивление последнего плуга в пахоте будет все-же меньше чем у плуга Oliver'a²⁾. Так, если исключить сопротивление плугов трению скольжения на данной почве (Oliver—130 кгр. и брянск. тракторный—220 кг), то все же удельное сопротивление (i) одного процесса выделения и оборота пласта будет у

$$\begin{aligned} \text{Oliver}'a i &= 0,84 \text{ кг.} \\ \text{Тр}7\text{П}11 i &= 0,57 \quad " \end{aligned}$$

т. е. еще меньше (вследствие более значительного веса плуга Тр7П11), а если иметь в виду, что в отношении деформации сгиба и кручения пласти, плуг Тр7П11 был поставлен в более тяжелые условия (большая глубина пахоты), то преимущества этого плуга в тяговом отношении скажутся еще в большей степени.

Такой же ряд данных был получен и при динамометрировании конных плугов, при чем особенно в невыгодную сторону выделился плуг Говарда с винтовым отвалом.

ПЛУГИ	В сантиметрах		Удел. сопротивл.
	Глубина	Ширина	
Говарда DD3	12	25	1,07
Сакка D8SS	15	31	0,63
Wermke NLR2	15	33	0,80
Брянский П 7 Т 12	15	27	0,81
G. Even'a	15	31	0,58

¹⁾ Буква П обозначает „полувинтовой“; поскольку такой математической поверхности нет, я и избегаю применять этот термин.

²⁾ Для тракторных плугов, которые имеют большой удельный вес на 1 см.² сеч., борозды (доходящей до 0,5 кг. на 1 см.² сечения борозды) а у конных он редко подымается выше 0,2—0,3 кг. Если только сравнение результатов динамометрирования производится при разной глубине пахоты, надо это обстоятельство иметь в виду, ибо тяговое усилие, приходящееся на преодоление трения скольжения плуга, относительно уменьшается при большей глубине пахоты.

В отношении оборота пласта лучшие результаты дал плуг G. Even, а именно только 20% недовала (плуг Wermke—до 45%).

Несколько слов следует сказать о результатах измерения сдвига пласта вперед, явления, имеющего большое значение (о чём дальше, в разделе обоснования формы рабочей поверхности) при вспашке мин-




Рис. 20. Вспашка болотной целины плугом NLR2.

ральных почв (во всяком их состоянии) и никакого значения или часто имеющего вредное значение при вспашке торфяных почв.

Поскольку торфяные почвенные целины пашутся обычно с возможно большим недорезом (в стремлении получить возможно больший оборот пласта), теоретически о сдвиге пласта вперед говорить не приходится, ибо в этом случае происходит правильный оборот пласта вращением последовательно вокруг его двух осей, но толкающие вперед движения

плуга на пласт, в условиях малого недореза (колебания по ширине захвата) или слабой растительности, иногда вызывают сдвиг пласта вперед, и это ведет к беспорядочному расположению пластов и к недовалу их.




Рис. 21. Профили пахоты некоторыми плугами.

Поэтому, поскольку я придаю большое значение сдвигу пласта вперед при вспашке минеральных почв¹⁾, постолько надо отрицательно относиться к этому явлению при вспашке торфяных массивов.

Как и следовало ожидать, меньший сдвиг пласта вперед дал плуг DD3 с винтовым отвалом (4,0 см.)²⁾, и небольшой сдвиг давали — плуг G. Even (6,5—8,0 см.) и брянский конный P7P12 (4,0—7,0 см.).

Исходя из этих данных, подкрепленных затем результатами выездного испытания тракторного брянского плуга Тр7П11 на торфяному болоте разной степени осушки, в основу построения рабочей поверхности болотных плугов были взяты типичные элементы следующих трех орудий: 1) G. Even 2) Тр7П11 и 3) П7П12; к тому же, можно определено сказать, что эти орудия, в условиях полевого хозяйства на осушеннем болоте будут более универсальны.

На этом основании было решено подвергнуть лабораторно-техническому анализу рабочие поверхности только этих трех плугов, и на основании сопоставления этих данных, данных полевых испытаний и теории построения рабочих поверхностей плугов — были сделаны обоснования для построения проектируемых поверхностей конных и тракторных болотных

¹⁾ У культурных плугов, на легких почвах сдвиг пласта вперед доходит до 20 см.

²⁾ См. проф. Ю. А. Вейс. Технические и агрономические исследования плугов брянского завода. 1928 г.

плугов. Уже после проведения исследовательских работ и составления по ним заключения, удалось найти в нашей специальной литературе данные об испытаниях болотных плугов¹⁾.

Автор, в статье, название которой помещено в сноске, на основании своих наблюдений над работой конных болотных плугов нескольких конструкций, приходит к выводу, что требованиям, которые ставятся плугам при обработке болотных торфяных массивов—в большей или меньшей степени удовлетворяют плуги: 1) Prairie Breaker Lahnert'a 2) Vorwärts и Pioneer G. Even'a; 3) Unicum—Gebr. Eberhardt и 4) плуг формы Kirmis.




Рис. 22. Схема колонистского плуга в горизонтальной плоскости.

Из них цитируемый автор дает предпочтение плугу Unicum и плугам G. Even'a, и из них первый рекомендуется на хорошо осушенных болотах, как более тяжелый (до 200 кг.) и вторые—на болотах с плохой осушкой (вес 75—120 кг.).

В заседании Белорусского Стандартного Комитета выяснилось, что не плохие результаты дал плуг NUC2 Eberhardt и на Минской болотной станции²⁾, и тогда же было решено включить в группу плугов, подлежащих лабораторно-техническому анализу, также и плуг NUC2.

Таким образом через техническую лабораторию кафедры прошло четыре плуга: 1) конный брянский П7П12; 2) тракторный брянский Тр7П11; 3) G. Even и 4) NUC2—Eberhardt.

Заканчивая описание результатов полевого изучения плугов, следует указать, что в связи с накоплением материалов по расчетно-конструктивной части были проведены еще работы по определению вели-

¹⁾ Машины и орудия для культуры болот. Л. Кузнецкий. Журнал „Болотоведение“ 1912 г. ст. 269. Реферат этой статьи помещен в „Изв. Бюро по с.-х. мех.“ на стр. 1097 II-го отд. за 1912 г., по которому мы и ознакомились с результатами некотор. испытаний болотных плугов.

²⁾ Во время составления этой рукописи появилась в печати брошюра А. С. Самко. К вопросу унификации болотных плугов, темой которой является испытание плуга NUC2.

чины бокового давления плуга на полевую доску и, в связи с этим, по изучению степени устойчивости их хода.

При изучении устойчивости хода плуга, еще в 1924 г., на З-х летнем клевере машиноиспытательного поля кафедры, был проделан опыт с определением тягового усилия колонистского плуга суженным и усиленным лемехами: первый давал пласт шириной 23 см. и второй 33 см.; схема обоих плугов в горизонтальной проекции показана на 22 рис.

При перестановке лемехов с одинаковым углом β и одинаковой степени заточки — соответственно переставлялось седло на оси, и для усиленного лемеха — бороздное колесо ставилось на удлиненной полуоси.

Данные динамометрирования приведены ниже.

Плуг с узким лемехом (23 см.)

Пикеты №№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	S	a	m	M
Ср. глубина	7	7	5	7	7	9	7	6	10	9	73	7	1,3	$\pm 0,4$
Ширина	{ см.	21	25	26	22	22	28	26	27	23	20	246	24	$\pm 0,8$

площадь сечения пласти — 168 см².

тяговое усилие — 97 кг., m = ± 21 , M = ± 3

" " на 1 см² сечения борозд = 0,58 $\pm 0,01$.

Плуг с широким лемехом (33 см.)

	S	a	m	M										
Ср. глуб.	7	7	5	6	7	9	7	6	8	70	7	$\pm 1,2$	$\pm 0,4$	
Ширина	{ см.	39	26	28	28	27	26	31	28	27	285	28	$\pm 3,3$	$\pm 1,1$

площадь сечения пласти — 196 см².

тяговое усилие — 121 кг.; m = $\pm 17,6$, M = ± 4

" " на 1 см² сечения борозд = 0,62 $\pm 0,07$

Таким образом, замена широкого лемеха узким вызывает увеличение удельного тягового усилия (на 1 см²) с i = 0,58 кг. до i = 0,62 кг., т. е. на 8%, что должно быть отнесено за счет увеличения деформации стенки борозды полевой доской, вследствие боковой тяги во втором случае (при широком лемехе), от несовпадения в вертикальной плоскости тягового усилия и силы сопротивления (главным образом, лемеха).

И без динамометрирования ясно было видно, что при широком лемехе удельное сопротивление плуга должно возрасти, ибо вжимание полевой доски в стенку борозды, с непрерывным выдавливанием на дневную поверхность верхнего ребра обреза борозды было очень велико (что часто наблюдается и при работе тракторных плугов, вследствие несовпадения тяговых линий трактора и плуга и образования боковой тяги).

Для изучения величины реактивных сил, действующих на полевую доску в горизонтальной плоскости — был построен самопищий прибор (рис. 23), с барабаном, регистрирующим отклонения в горизонтальной плоскости полевой доски, которая была сделана шарнирной, и между которой и второй пяткой (подотвальной) была вставлена пружина.

Кроме того, для изменения в расположении действующих в плуге усилий в горизонтальной плоскости грядиль был сделан составным из двух параллельно поставленных двутавровых брусков, расстояние между которыми, вставкою определенной толщины деревянных закладок, можно было изменять (в пределах ось от оси бруска 0—100 м.м.).

Не останавливаясь подробнее на результатах этих опытов (это будет служить темою особой статьи), отметим лишь, что боковое давление R₁

(рис. 22) на полевую доску, в двухконном плуге, при общей тяге в 200 кг., составляет около 35 кг. При чем, при одних и тех же геометриче-




Рис. 23. Самопищущий прибор для определения величины бокового давления плуга.

ских размерах пласта, но при разных тяговых условиях меняется также и размер бокового давления, что видно из нижеприведенных данных:

Если обозначим через h см.—глубину хода плуга, а см—ширину его захвата, $t\text{cm}^2$ —площадь сечения борозды, S —общее тяговое усилие плуга в кг., b —удельную тягу (на 1 cm^2), и через a —боковое давление в кг., то таблица будет иметь следующий вид:

	h см.	асм.	$t\text{cm}^2$	S кг	b кг	a кг
1)	7	36	252	158	0,63	36

Диаграмма, получающаяся на барабане прибора бокового давления, представлена на 24 рис.

Устойчивость хода плуга определяется обычно по отклонению размеров глубины и ширины пахоты, что, конечно, не точно, ибо, напр. на изменение в глубине хода плуга оказывает влияние (и главным образом) микрорельеф.

Для уточнения в определении устойчивости движения плуга (и вообще для определения вибраций машин и орудий) был построен прибор,

названный вибрографом (рис. 25), который регистрировал на барабане с часовым механизмом колебания исследуемого предмета в вертикальной




Рис. 24. Диаграмма бокового давления плуга.

и горизонтальной плоскостях. Правый рычаг (ломаный) колеблется от толчков в горизонтальном направлении (вдоль плоскости чертежа), а левый, прямой рычаг — от вертикальных толчков, и на одной диаграмме




Рис. 25. Виборграф для записи колебаний плуга.



Рис. 26. Вибrogramma долевых и поперечных качаний.

получаются две записи, которые соответствующим образом расшифровываются. Для размахов разной амплитуды, натяжение пружины рычага b , тушующего их раскачивания, может быть изменено.

Характер „виброграмм“—показан на 26 рис., где изображены колебания станка веялки с поперечным качанием решетного стана:—вверху поперечные и внизу—продольные.

К сожалению, в виду спешности полевых работ, по испытанию плугов при вспашке торфяных целин, виброграф не был использован, т. к. для монтажа его на каждом плуге требовалась специальные скрепления, что за дальностью расположения участка от кабинета не легко можно было выполнить.




Рис. 27. Общий вид плуга П7П12.

Лабораторно-технический анализ заключался главным образом в исследовании элементов рабочей поверхности корпусов этих плугов, а для некоторых плугов—в определении положения проекции центра тяжести на горизонтальную плоскость.

По проекту¹⁾ для конного плуга П7П12 (рис. 27 и 28), направляющая является дугой, которая расположена в плоскости, перпендикулярной к лезвию лемеха (в ортогональном сечении) и проходит через крайний правый его угол; для данного плуга направляющая имеет $R = 325$ мм., и угол наклона ее к дну борозды для лемеха в ортогональном же сечении выбран $\alpha = 18^\circ$ —(а для культурного плуга $\alpha = 22^\circ$) „небольшими, с целью уменьшения сопротивления“. Это основание для уменьшения угла α („уменьшение сопротивления“) совершенно не правильно: 1) для торфяных, пластичных почв, где важно получить возможно меньший сдвиг пласта вперед (см. выше), уменьшение угла α важно именно в этих целях; 2) как при выводе теории, так и при конструировании рабочих элементов плугов надо исходить, прежде всего, из эффекта работы, а не из стремления уменьшить сопротивление (это значит повторять

¹⁾ Н. В. Щучкин. К нормализации и стандартизации пахатных орудий. „Вестн. метал.“ № 5—6 за 1926 г.




Рис. 28. Две проекции плуга II/7П12.

ошибку строителей плугов с длинным винтовым отвалом) и 3) не ясно, почему можно помириться с величиной углов в $18-22^\circ$, а не идти на дальнейшее их уменьшение¹⁾.

Это рассуждение об уменьшении величины угла α совершенно неверно, ибо для получения возможно большего рыхления пласта (к чему, между прочим, и надо стремиться при обработке культурных и, вообще, не связанных почв), важно, чтобы угол α был не меньше, а больше, и главным образом, высокий эффект в отношении рыхления пласта, получающийся при работе плуга Сакка SP6 (на почвах машиноиспытательного поля кафедры плуг Сакка SP6 давал наибольший прирост пахоты — в 33% при сравнительно мелкой пахоте, который не получался даже у культурных передковых плугов с применением дерноснима) я обясняю тем, что у него наклон к горизонту первых элементов направляющей дуги в ортогональном сечении составляет угол $\alpha = 28^\circ 30' - 30^\circ 30'$ больший чем, у многих других плугов, с аналогичной формой отвала.

В испытанном плуге ни радиусы образующих ни углы наклона к горизонту их начальных элементов — не отвечали проекту (рис. 29): угол α оказался значительно больше запроектированного ($\alpha = 24^\circ$ вместо $\alpha = 18^\circ$) и радиус также со значительным отклонением (см. тот же рис.).




Рис. 29. Направляющая корпуса плуга П7П12 в ортогональном сечении.

В натуре кривая направляющая корпуса, лежащая в плоскости вертикальной стенки борозды (теоретически эллипс) оказалась образованной двумя дугами $R = 535$ мм. и $R = 413$ мм. — (рис. 30); изменение величины углов α , через каждые 5 см. по направлению снизу вверх, показано в таблице:

На высоте см.	0	5	10	15	20
П 7 П 12	$21^\circ 43'$	$33^\circ 20'$	$39^\circ 48'$	$51^\circ 21'$	$59^\circ 18'$

¹⁾ Этот пример еще раз показывает, что обоснование существующих теорий плуга дают возможность ответить на вопрос — как можно построить плуг, но очень часто не дают ответа на вопрос — как должна его в том или другом случае построить.

Переходя к исследованию элементов корпусов, сдвигающих пласт в борозду и вперед (углы β), следует отметить, что по проекту угол этот у лезвия лемеха $\beta = 34^\circ$ и вверху отвала $\beta = 42^\circ$, а изменение




Рис. 30. Направляющая корпуса плуга П7П12 в плоскости стеники борозды.

промежуточных углов идет по закону параболы, при чем внизу корпуса углы β уменьшаются с 34° до 31° , а затем увеличиваются и чем выше, тем сильнее.

По мнению автора проекта (Н. В. Щучкина), неизменность или даже незначительное уменьшение углов β в нижней части корпуса, где поверхность его приближается к цилиндру, благоприятна для оборачивания пласта, ибо дно уменьшает отталкивание в соседнюю (открытую) борозду нижней части (?) пласта, верхняя же часть поверхности корпуса, благодаря быстро возрастающим углам, способствует полному обороту пласта.

Эти рассуждения, вообще верные, следуют добавить указаниями на то, что увеличение угла β способствует также увеличению сдвига пласта вперед, что из двух движений пласта в горизонтальной плоскости — вперед в бок под влиянием клина β , не меньшее значение имеет сдвиг пласта вперед и интенсивность отрыва пласта от невспаханной почвы в плоскости полевой доски, а это может быть при относительно большем угле β в самых нижних частях поверхности корпуса (и при достаточной же степени сдвига пласта вбок, в открытую борозду); поэтому, на почвах структурных и, вообще несвязных, начальные углы β должны быть 45° (таковы они в плуге Сакка SP6 и чем также должно быть обяснено высокое качество работы этого плуга), и поскольку болот-

ный плуг должен быть в известной мере универсален и годен для вспашки уже разделанного торфяника, к обоснованию формы его отвала, частично приходится прилагать рассуждения о построении форм отвалов плугов для культурных почв; поэтому для болотного плуга изменение углов β вверх должно идти по закону прямой (а не параболы).

У изучаемых плугов изменение углов β происходит следующим порядком, указанным в таблице. (Промеры через каждые 40 мм. по высоте).

Изменение углов β снизу вверху¹⁾

Марка плуга	Величина углов								β_9 вверху отвала	$\beta_9 - \beta_1$
	β_1 у лемеха	β_2	β_3	β_4	β_5	β_6	β_7	β_8		
П 7 П 12 . .	35°	32°	31 $\frac{1}{2}$ °	32°	34°	35 $\frac{1}{2}$ °	37°	39°	41 $\frac{1}{2}$ °	6 $\frac{1}{2}$ °

Как видно (это следует и по проекту), углы β вначале уменьшаются на высоте до 100 мм, а затем сравнительно быстрее увеличиваются. Трудно сказать, может ли этот закон изменения величины углов β оказать какое-нибудь влияние на характер работы отвала, но во всяком случае он может быть ничтожен (угол уменьшается внизу по проекту на 2–3°), ибо при обработке одной и той же почвы плугами с отвалами, более резко отличающимися друг от друга, чем разница в наклоне образующей в 2–3°—учесть видимое различие в работе их не представляется возможным.

Ниже, на рис. 31 показана рабочая поверхность корпусов плуга П 7 П 12, рассеченная профилирующими плоскостями, при чем, чтобы не пестрить чертежей, в горизонтальных проекциях показаны не все сечения.

Как видно из чертежа, поверхность вполне правильна, линейчата (очень незначительные отступления), с плавным, без уступа и щели, переходом от лемеха к отвалу и с вертикальной постановкой левого обреза отвала; словом, рабочая поверхность лемеха и отвала являются одной общей поверхностью, что, конечно, и должно быть, так как лемех (как и нож) является деталью, выделяемой из отвала лишь по соображениям удобства ремонта. При полевом испытании на минеральных почвах обнаружилось, что плуг этот дает относительно малый сдвиг пласта вперед, что может быть частично обяснено уменьшением углов β в нижней части корпуса.

Поскольку плуг этот был сконструирован и построен в расчете на то, чтобы тяговое усилие у него проходило через след центра тяжести системы (плуга и передка), пришлось заняться изучением и этого положения, при чем оказалось, что не наблюдается совпадения, в вертикальной плоскости, тягового усилия с центром тяжести и, следовательно, с следом его на горизонтальную плоскость.

Так, отклонения эти были при данных условиях упряжки таковы:

Первое число характеризует отклонение ц. т. вправо (если смотреть на плуг по его ходу) от вертикальной плоскости симметрии грядиля, а

¹⁾ Ввиду отступления в натуре формы отвала от линейчатой поверхности, большая точность в промерах, чем $1/2$ была бы излишней.




Рис. 31. Рабочая поверхность корпуса плуга П7П12 в трех проекциях.

второе свидетельствует о том, что продолжение направления тягового усилия пересекает дно борозды в расстояниях 610 от проекции ц. т. на дно же борозды, в сторону, обратную движению плуга (рис. 32).

Марка плуга	Отклонение направления тягового усилия:	
	Влево от ц. т.	В сторону обратную движению плуга (с округлением)
П 7 П 12	— 35 мм	— 610 мм

В типичном колонистском плуге, напр. СКВ 5, с легкой штампованной стойкой из углового железа, ц. т. смешается вправо от плоскости




Рис. 32. Положение проекции ц. т. в плуге П7П12.

вертикального обреза борозды на 70-80 мм, в испытанном же плуге, вследствие применения у него стойки литой и достаточно массивной




Рис. 33. Три проекции корпуса плава Тр.711.

(11,0 кг. вместо 4,9 кг.) это смещение имеет место в меньшем масштабе, но все же оно не отвечает заданиям проекта и выходит вправо за вертикальную плоскость симметрии грядиля. Впрочем, повидимому, и автор

(В. П. Горячкин) теории о необходимости направления тягового усилия в след. ц. т. плуга, допускает, (см. его „Теория плуга“ издание 27 г.) „некоторое уклонение от этого направления при соответствующем (?) сопротивлении почвы“¹⁾.. „но в общем все-таки можно принять, за правило, что сила тяги должна проходить через след ц. т.“.

Можно считать, как общее правило, что у передковых плугов центр тяжести всей системы продвигается вперед от точки пересечения проложения тягового усилия с дном борозды на 500—600 мм (очень большое отступление!) и только у плуга СКВ, в с низким передком, без поперечной планки на грядиле, и с более легкой цепью это отступление равно 350 мм.

Впрочем, как это выяснилось из результатов полевого испытания плугов²⁾, это несоответствие по взаимоотношении следа ц. т. и направления тягового усилия никак не сказалось на устойчивости движения плуга; а бывает иногда и так (М. Е. Иванова „Плуги завода Красный Аксай“, Ростовская станция, бюллетень № 187), что плуг только и может работать при смещеннном положении этих двух точек: „Так, плуг А работал при положении тяги на 40 мм вправо от следа ц. т. и устойчивость его хода была вполне удовлетворительной, в то время, как при положении тяги на линии следа ц. т. плуг не мог работать“.

Отвал двухкорпусного брянского плуга, конструкц. проф. Н. В. Сладкова, марка Тр 7 П 11 (П—обозначает „полувинтовой“³⁾) отвал, в отличие от марки К—с культурным отвалом) представляет собою строго линейчатую поверхность (рис. 33), закономерно образованную, что ясно усматривается из рис.; разница в углах β_1 и β_n составляет $9^{\circ}30'$ при начальном $\beta_1 = 34^{\circ}30'$; угол $\alpha = 13^{\circ}$ (в плоскости обреза борозды). Дальнейшие исходные данные для образования этой поверхности, как ровно и подход для их обоснования не приводятся, так как они же будут в дальнейшем, при установлении основных положений для проектируемого плуга—использованы соответствующим образом.

Рабочая поверхность конного плуга G. Even (рис. 34) уже существенно отличается от поверхностей брянских плугов, как, во первых, тем, что в некоторых частях своих не представляет строго линейчатой, поверхности, во вторых, и тем, что у нее относительно с высотой—отвал значительно развит в длину, и в третьих, начальные углы α и β у плуга G. Even меньше, а именно $\alpha = 9^{\circ}$ и $\beta = 31^{\circ}$; наконец, у описываемого плуга имеется отвальный отвод или удлинитель отвала (продолжение вверху части поверхности отвала, нескладно называемое то крылом, то пером), способствующий доведению пласта, после его поворота сверх 90° , до нормального положения, что на торфяных землях, чрезвычайно часто упруго-пластичных, имеет существенное значение, и в особенности на месте с кочкой, когда высота пласта может значительно увеличиться, при неизменной его ширине, и когда отношение между глубиной и шириной пахоты делается неблагоприятным для полного оборачивания пласта.

Рабочая поверхность корпуса конного плуга Gebr. Eberhardt NUC2 также не представляет собою строго линейчатой поверхности (рис.

¹⁾ См. подробнее об этом в упомянутой выше нашей брошюре: „Техническое и агрономическое исследование брянских плугов“.

²⁾ Несколько эти уклонения могут быть велики и не расстраивать в то же время хода плуга—смотри нашу брошюру „Об устойчивости движения плуга“.

³⁾ Следовало бы избегать таких неопределенных названий как „полувинтовой“, а воспользовавшись той же буквой П—назвать этот отвал „пластичный“ (для пластичных почв, как культурный—для культурных почв).




Рис. 34. Три проекции корпуса плуга G. Even'a.

35), что видно по характеру сечений и их расположению на вертикальных проекциях. Углы: $\beta_1 = 33^{\circ}45'$ и $\beta_{12} = 41^{\circ}15'$, таким образом $\beta_n - \beta_1 = 7^{\circ}30'$ ¹⁾, при угле $\alpha = 12^{\circ}30$. Характерным для рассматриваемого плуга

¹⁾ В плуге, исследованном А -- С Самко, углы β_1 и β_n были $\beta_1 = 35^{\circ}00'$ и $\beta_n = 40^{\circ}00'$.

(и не в пользу его) является значительное развитие в высоту отвала (451 мм), вследствие чего самая верхняя часть отвала является избыточной и никакого участия в процессе оборота пласта не принимает.




Рис. 35. Три проекции комбинированного плуга Eberhardt NUC2.

Некоторые детали, касающиеся образования рабочей поверхности корпуса этого плуга, приведены ниже¹⁾.

¹⁾ А.—С. Самко. К вопросу унификации болотных плугов конной и механической тяги. Испытание на болоте комбинированного плуга Eberhardt NUC2.

Радиус направляющей в ортогональном сечении $R = 404$ мм при угле ее наклона к дну борозды $\alpha = 22^\circ$.

Образующие отвала (горизонтальные сечения) криволинейны и близки к дугам, радиус которых до высоты сечения 200 мм уменьшается, а затем быстро возрастает, что видно из следующей таблицы:

	β_1	β_2	β_3	β_4	β_5	β_6	β_7	β_8	β_9	β_{10}	β_{11}	β_{12}	$\beta_{12} \cdot \beta_1$
Высота горизонтал. сеч. в мм	0	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	446	
R образуя- ющей этого сечения мм	—	3130	3180	3126	2540	2015	2155	2320	4050	—	—	—	
Углы β этих сечений	$35,0^\circ$	$34,0^\circ$	$33,3^\circ$	$32,8^\circ$	$33,1^\circ$	$34,0^\circ$	$35,3^\circ$	$36,5^\circ$	$38,1^\circ$	$39,4^\circ$	$40,5^\circ$	$42,0^\circ$	7°

Как видно из приведенной таблицы, углы β вначале уменьшаются (до 4-го сечения) с 35° до $32,8^\circ$, т. е. на $2,2^\circ$, а затем увеличиваются до 42° .

Выше уже было отмечено, что это уменьшение углов образующих, при вспашке почв структурных, распадающихся на естественные агрегаты, *вредно*, так как уменьшает отталкивание пласта вперед; при вспашке же почв пластичных это отталкивание пласта вперед является не нужным, поэтому помириться с уменьшением углов β можно, но оно настолько ничтожно (в данном случае 2°), что возлагать на него надежды в смысле лучшего оброта пласта, когда более существенные изменения в форме отвалов не дают часто определенно учитываемых результатов, конечно, не приходится¹⁾. Ширина захвата плуга — 300 мм при высоте отвала в 396 мм в плоскости ортогонального сечения, проведенного через правый угол лемеха и 455 мм в наивысшей его точке.

VI. Основные положения проекта тракторного и конного болотных плугов

Исходя из сопоставления приведенных данных графического изучения рабочих поверхностей испытанных плугов с результатами их полевого испытания и некоторых общих соображений, были выработаны основные положения, которые сводятся к следующему:

1. Глубина пахоты торфяной целины должна быть в среднем = 18 см.

2. В целях лучшей разделки отваленных пластов, угол их поворота должен быть возможно большим, для чего отношение между глубиной и шириной пахоты должно быть доведено до $h : b = 1 : 2,3$, что дает наклон отваленных пластов к горизонту под углом $\alpha \approx 30-35^\circ$.

3. Почти исключительно вспашка торфяных целин будет производиться тракторами (дешевле), но не исключена возможность применения

¹⁾ В экземпляре плуга Eberhardt, бывшем у нас на испытании, этого уменьшения углов β обнаружено не было (сечения произведены через 60 мм).

для этой цели и конных плугов, которые и при тракторной тяге нужны для вспашки огреков; поэтому должен быть дан проект конного и тракторного плуга.

4. Тракторный плуг, поскольку главная масса распространенных и распространяемых у нас тракторов принадлежат к тракторам мощности 10—20 НР, должен быть расчитан на этот об'ем работы; конный же плуг должен быть расчитан на пару хороших лошадей.

* 5. Учитывая то обстоятельство, что при спешности закультивирования осущенных торфяников, очень часто вспашку производят почти непосредственно за работами по осушке, т. е. на совершенно сыром торфянике, с очень высоким стоянием грунтовых вод, когда, как показывает опыт, трактор в 10-20 НР не в состоянии тянуть даже конный плуг (напр., Eberhardt NUB2), двухкорпусный тракторный плуг должен быть легко обращаем в однокорпусный и обратно¹⁾.

* 6. Поэтому, в проекте дан чертеж варианта головки стойки заднего корпуса, который позволяет, посредством отвинчивания и завинчивания двух болтов—быстро снять и поставить на место задний корпус.

* 7. Характерным отличием болотных целинных почв от минеральных, в особенности в условиях плохой осушки болота, является то, что на болотных почвах сопротивляемость сжатию нижних пахотных слоев часто бывает значительно ниже верхних, тогда как на минеральных почвах (глядя, правда, по состоянию растительности) чаще бывает наоборот.

8. Исходя из данных своих обследований и данных вспашки болотных торфяных целин на Минской болотной Станции (С. И. Яржемский, А. С. Самко) можно, с известным запасом, считать удельное (на 1 см²) сопротивление при вспашке торфяных болот $i = 0,5$ кг (часто $i = 0,3$ кг).

9. Учитывая недостаточную часто осушку болот, вызывающую значительное скольжение колес и падение мощности трактора на крюке, приходится считать максимальную тяговую мощность трактора 10-20 НР на первой скорости при вспашке болот в 900 кг²).

10. Наличие часто на болотах корневых кустарниковых и древесных остатков заставляет оставить у него, в счет выше указанных 900 кг. запас тягового усилия в 200-300 кг. и таким образом максимальное полезное усилие трактора определится в 600-700 кг.

11. Поэтому захват тракторного плуга с отрывом может быть доведен до 80 см., т. е. плуг может быть двухкорпусным, при ширине лемехов в 35 см. (по 5 см. на отрыв на каждый корпус).

12. Конный плуг может иметь захват в 30 см., что даст для него тяговое усилие в 200-250 кг. (а часто и менее).

13. Для вспашки болот с высокими и обильными кочками, что часто имеет место, в целях обеспечения оборота пласта при увеличении его глубины (на счет высоты кочки), надо пахать возможно широкими пластами, и для этой цели должен быть дан проект тракторного однокорпусного плуга с захватом 50 см. (без отрыва).

14. В случае недостаточной степени осушки таких кочковатых болот и невозможности снять с трактора надлежащее тяговое усилие, на последних листах проекта показан вариант рабочих поверхностей однолемешного тракторного плуга для захвата, без отрыва, в 40 см.

¹⁾ Часто случается, на свеже осущенных болотах, что в непосредственном соседстве с осушительной канавой трактореле вытягивает однокорпусный плуг, а в некотором отдалении от нее уже возможна пахота и двухкорпусным плугом.

²⁾ На заболоченной почве и с уширителями нам удавалось получить тяговое усилие у Fordson'a до 1057—1085 кг.

15. Вес тракторного плуга должен быть по возможности не велик; учитывая погруженность правого колеса (а частью и правого корпуса) в слабое дно борозды, и во избежание образования наклонного дна борозды, считать погружение бороздного колеса в 1-2 см. максимальным, поэтому в проекте показан вариант уширения обода до 120 мм.

16. Учитывая это, а также и наличие на болотах высокой растительности и кочковатость их, раму тракторного плуга приходится ставить высоко и, значит, делать плуг грядильным (а не рамным); высота рамы над опорной плоскостью лемехов должна быть не менее 60 см.

17. Для предупреждения забивания пластов между корпусами (при бесплодном сбегании пласта с заднего корпуса), расстояние между ними в ортогональном сечении должно быть не менее 60 см.

18. Подъемный механизм применить с храповой муфтой, как более надежный и более употребительный (ставится в более чем в 10-ти конструкциях тракторных плугов).

19. В виду невозможности (обычно) пускать трактор правыми колесами по борозде (слабое дно борозды) и необходимости ставить все четыре колеса его на целину, прицепка плуга должна быть переставной в горизонтальной плоскости; перестановка ее в вертикальной плоскости должна допускать регулировку глубины в пределах 12-20 см.

20. Как общее правило, ножи должны быть дисковые, но для некоторых видов покровной растительности болот необходимо применение и обыкновенного черенкового ножа (дисковый нож ее вминает, не разрезая).

21. Угол наклона лезвия лемеха к стенке борозды взять $\beta = 32^\circ$ и $\beta^n = 42^\circ$; углы эти изменять пропорционально высоте соответствующих сечений.

22. Начальный угол для направляющей, расположенной в плоскости обреза борозды, взять $\alpha = 10^\circ$.

23. Для обеспечения полного оборота пластов снабжать отвалы отвальных отводами (удлинителями).

24. Максимальную высоту отвала считать $H = 1,25 b_1$, где b_1 — ширина захвата с отрывом.

25. Угол для правого обреза отвала в вертикальной проекции считать $\gamma = 40^\circ$.

Вот те исходные положения, которые были положены в основу построения форм и геометрических размеров тракторных и конных болотных плугов.

В схематизации процесса оборота пласта плугом, принято рассматривать корпус его, как трехгранный клин (рис. 36), у которого плоский клин α сгибает пласт, клин β отталкивает и клин γ отваливает и обрачивает.

Под действием клина α наружная часть пласта сжимается, а прилегающая к отвалу — растягивается, и вследствие этих деформаций в пласте образуются трещины, дающие возможность ему рассыпаться на естественные агрегаты (при вспашке культурных почв); при вышеуказанном толковании действия плоских клиньев, не берется во внимание, что клин β не только отталкивает, но также сгибает пласт, (дает перегиб) в горизонтальной плоскости (существенно — отталкивание и есть результат сгибания) и, что также важно, сдвигает пласт вперед, чем вызывается еще больший масштаб почвенных деформаций.

Таким образом, рассматривая работу клиньев α и β в чистом их виде, надо прийти к выводу, что роль их совершенно одинакова; но,

поскольку, под влиянием клина α , пласт все время сгруживается под клин β , этот последний все время производит сдвиг пласта вперед.

Из двух этих клиньев— α и β —роль первого клина, по длительности его воздействия на пласт, в общем очень мала, так как под его воздей-




Рис. 36. Схема действия трехгранных клинів на пласт.

ствием пласт находится лишь очень незначительное время (в нижней части отвала), поэтому возлагать на него большую роль в отношении деформации пласта не приходится. Поскольку, поскольку клин α воздействует на пласт лишь нижней своей частью, на степень его кривизны надо возлагать больше надежд, в смысле получения больших деформаций, и если мы не знаем точно, какова должна быть его величина, то все же можно определенно сказать, что она должна быть возможно большее (на культурных почвах), чтобы сразу же на коротком пути клина α , создать в пласте нужные деформации, и это важнее, чем постепенное увеличение кривизны направляющей, которое, впервых, не может быть сделано ощутительно велико, а во вторых, не нужно и потому, (как сказано выше), что пласт скоро выступает из сферы действия клина α , двигаясь вправо по отвалу вдоль клиньев β , а не вверх вдоль клиньев α .

В самом деле, если представить себе весь процесс движения и деформации пласта развивающимся из пункта 0 (конец лемеха), то подставляя под наростающий пласт плоские клинья α и β (развивая их точно также из точки 0), мы увидим, что скоро уже отпадает необходимость в развитии клина α , ибо пласт сбегает с отвала в бок и покидает этот клин, клин же β все время приходится развивать, покуда клин γ не откинет совсем пласт с отвала.

Среди всех испытанных на машиноиспытательном поле плугов (легкий суглинок, культурное состояние) наилучшие результаты дали плуги с культурным отвалом, немного отступающим от цилиндрических, и с углом наклона рабочей поверхности лемеха и плоскости дна борозды в пределах 22° — 30° , и хорошее качество их работы, в отношении рыхления пласта, я отношу в значительной мере за счет достаточной величины указанного угла α (есть плуги, у которых этот угол докодит до 35° — 40° и даже у плуга Сакка D8SS $\alpha = 28^{\circ}$).

Между тем, иногда этот угол делается „незначительным, с целью уменьшения сопротивления“, что является коренной ошибкой, такой же самой, какую допускали конструкторы длинных винтовых отвалов, исходя не из сущности работы отвала (деформация почвы и оборот пласта), а из минимальной затраты усилия. Да, наконец, общизвестно, что затрата усилия отвалом—не велика, сравнительно с общим сопротивлением плуга, и какая-то небольшая экономия его (усилия) будет тем более—ничтожна.




Рис. 38. Изменение величины углов β по высоте отвала.

В общем, все же, несмотря на большое число работ по теоретизации плугов, и графическому анализу рабочих поверхностей их—мы все же еще не можем точно и определенно сказать о всех графических компонентах рабочих поверхностей корпуса в том или другом случае, ибо не изучена еще другая половина ножниц—законы движения пласта по разным поверхностям и при разных скоростях; эти последние оказывают существенное влияние на форму рабочих поверхностей корпуса плуга и, например, если у культурного плуга угол β_1 возрастает от низу до верху до угла β_n , то при увеличении скорости движения плуга, вверху отвала должен быть угол не β_n , а какой-то иной $\beta_x > \beta_n$, иначе между поверхностью отвала и пластом образуется пазуха, которая исчезает при постепенном уменьшении скорости движения плуга.

До тех пор, пока не будут изучены законы физико-механических явлений, сопровождающих движение пласта по отвалу (в зависимости от размеров пласта, степени влажности, строения, структуры почвы, скорости движения орудия, формы рабочих поверхностей корпуса; разбу-

хание пласта при некоторых видах почв; несовпадение положения отваленных пластов с теоретическим и т. д.)—до тех пор мы не сможем дать определенных ответов на все вопросы, которые возникают при конструировании рабочих поверхностей плугов, и при современном объеме наших знаний в этом отношении мы, в большинстве случаев, лишь можем сказать, какими могут быть компоненты отвала и лемеха, а не какими они должны быть.

Поэтому при определении формы рабочих поверхностей проектируемых плугов, пришлось руководствоваться главным образом данными наших исследований и испытаний и некоторыми общими сопротивлениями (которые были приведены выше, и в частности в главе о технологических свойствах торфяных масс).

Основные компоненты рабочих поверхностей четырех указанных выше плугов, из бывших у нас в исследовании и в испытании, приведены ниже (см. также обозначения на рис. 37—схема проекции корпуса на вертикальную плоскость, перпендикулярную к стенке борозды).

Изменение углов β снизу вверх.

Таблица I.

ВЫСОТА СЕЧЕНИЯ НММ

Плуги	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	420
Трак. Брян- ский Тр. 7ПП	34°30'	34°30'	35°0'	35°30'	36°0'	37°30'	38°45'	39°30'	40°30'	41°30'	42°30'	43°20'	44°0'	—
G. Even . .	31°0'	31°30'	33°0'	34°20'	35°30'	36°30'	38°0'	39°0'	40°0'	—	—	—	—	—
Eberhardt . .	33°45'	—	34°0'	—	34°30'	—	35°0'	—	36°0'	—	37°30'	—	40°30'	41°0'
Брянский конный П7П12 . .	33°30'	35°0'	34°0'	33°40'	34°0'	34°0'	34°4'0	36°0'	37°30'	38°30'	39°30'	40°30'	—	—

Ниже, для сопоставления, приведена таблица данных измерений углов β у плугов с отвалами культурного типа, дававших на испытаниях у нас, в полевой обстановке, наилучшие условия в смысле рыхления пласта.

Изменение углов β снизу вверх.

Таблица 2

ВЫСОТА СЕЧЕНИЯ НММ

Плуги	0	25	40	50	75	80	120	160	200	240	—
8" с дер. град. Сакка H8M	40°45'	40°45'	41°10'	41°3'0	42°15'	42°15'	42°15'	—	—	—	—
14" районный Сакка H14 NN	46°00'	47°00'	47°30'	47°30'	48°00'	48°00'	48°00'	48°25'	48°50'	48°50'	—
8" басансирийский Сакка D8ML	38°30'	40°30'	41°45'	42°00'	42°50'	43°00'	43°30'	43°30'	43°30'	—	—
Витебского завода по типу SP6 Сакка	44°30'*)	44°12'	44°09'	44°55'	45°15'	45°35'	46°15'	47°00'	47°42'	47°51'	48°30'

*) Изношенный лемех: у нового плуга он был несомненно меньше.

Для наглядности весь этот материал таблицы 2 представлен графически (рис. 38); он определено свидетельствует о том, что изменение углов β по высоте происходит не по ниспадающей, а затем — восходящей кривой, а по некоторой, скорее прямой линии; все отступления от нее обясняются или неточностями изготовления отвалов (коробление их при остывании) или неточностями промеров; часто у отвалов определено линейчатых, в силу того же коробления, замечается отступления от линейчатой формы.

Поэтому было решено, при построении рабочей поверхности проектируемых плугов, изменение углов β вести по закону прямой; а так как образцовые плуги имели величину углов β_1 и β_n в пределах $31^{\circ} - 44^{\circ}$, (см. ниже таблицу), то начальный и конечный угол β были намечены следующие: $\beta_1 = 32^{\circ}$ и $\beta_n = 42^{\circ}$.

Таблица 3.

Размеры основных линейных углов рабочих поверхностей испытанных плугов

Плуги	Углы		α на высоте 188 mm	$\alpha_{n,y}$ верхней точки	β_1	β_n
	α_1					
Трактор Брянский Тр. 7 П 11	$13^{\circ}00'$		$55^{\circ}30'$	$75^{\circ}00'$	$34^{\circ}30'$	$44^{\circ}00'$
Конный Брянский П 7 П 12 .	$18^{\circ}00'$		$53^{\circ}00'$	$62^{\circ}30'$	$33^{\circ}30'$	$44^{\circ}00'$
G. Even	$9^{\circ}00'$		$71^{\circ}00'$	$91^{\circ}00'$	$31^{\circ}00'$	$40^{\circ}00'$
Eberhardt NUC2	$12^{\circ}30'$		$49^{\circ}00'$	$71^{\circ}30'$	$33^{\circ}45'$	$41^{\circ}15'$

В этой же таблице показаны величины углов α (в плоскости обреза борозды) у начала образующей (у лемеха и вверху отвала); в проектируемом плуге угол $\alpha = 10^{\circ}$.

В следующей таблице приведен еще ряд некоторых числовых данных, относящихся к тем же плугам, где: $\angle \gamma$ — наклон правого обреза отвала; H — высота его; l — расстояние наивысшей точки отвала от плоскости стенки борозды; a_1 — высота отвала в плоскости стенки борозды

Таблица 4.

Плуга	Обозначения		H мм	l мм	a_1 мм	b мм
	$\angle \gamma$					
Трак. Брянский Тр. 7 П 11 .	$49^{\circ}30'$		373	352	260	275
G. Even	$38^{\circ}30'$		309	245	272	270
Eberhardt	$39^{\circ} 0'$		451	437	361	290
Брянский П 7 П 12	$49^{\circ}30'$		352	280	235	275

и b —захват лемеха (см. схему на рис. 37), и в таблице 5 приведены данные испытаний, которые были использованы при определении наибольшей высоты отвала, высоты его в плоскости стенки борозды и высоты стыка лемеха с отвалом.

Таблица 5.

Плуги	Обозначения			Размеры пласта в см			$H : b$	$H : 1.1 B$	$H : 1.1 B$	Высота стыка лемеха с отвалом мм	$\frac{h}{H}$
	Максимальн. ширина на кажд.корпус	Соответств. глубина	Диагональ пласта								
Тратк. Брянс. Тр.7П 11	35,5	17,0	39,0	1,36	1,23	1,05	84	0,225			
G. Even	33,0	15,0	36,3	1,15	1,04	0,94	72	0,232			
Eberhardt	—	—	—	1,55	1,41	—	78	0,173			
Брянск П 7 П 12 . . .	29,0	15,0	32,7	1,28	1,16	1,21	82	0,232			
Oliver	36,5	12,0	38,0								
Internat	36,5	18,0	40,6								
Fiat	38,5	15,0	41,5								
Проектируемый . . .	35,0	18,0	39,3								




Рис. 39. Направляющие четырех плугов, лежащие в плоскости стенки борозды.




Рис. 40. Ортогональные сечения: 1—G. Even; 2—Tr. LI1; 3—NUC2; 4—П7П12

На рис. 39 представлены кривые левых обрезов отвалов в плоскости стенки борозды для четырех плугов и на рис. 40—сечения их же ортогональными плоскостями (для каждого отвала—два сечения).

Проф. Ю. А. Вейс.

Определение длины чертилки и указателя для тракторных сеялок и тракторных орудий послеплужной обработки почвы.

В конных сеялках, с переставными передковыми колесами, их установка, в зависимости от величины рабочего захвата сеялки, производится по формуле, выведенной на основании следующей мной предложенной теории¹⁾.

Пусть d (рис. 1)—рабочий захват сеялки²⁾ и c —расстояние между ходовыми колесами; при обратном заезде сеялки она должна занимать такое положение, чтобы границы рабочих захватов совпали (это общее для всех случаев правило), и, следовательно, ходовое колесо будет сдвинуто на засеянную соседнюю полосу от границы рабочего захвата на величину l , и граница рабочего захвата должна лежать в середине между проводимой колеей ходового колеса k и проведенной k_1 . Линия, которой можно ориентироваться при втором ходе сеялки,—колея k_1 , ясно видимая (и то на поле, предварительно укатанном легким катком), и передковое колесо можно направлять по ней: значит, передковое колесо должно быть (и с той и с другой стороны сеялки) так установлено, чтобы граница рабочего захвата проходила как раз в середине между ним и колеей ходового колеса, т.-е., чтобы l равнялось l_1 .

В этом заключается теория установки передковых колес; формула же выводится таким образом.

Как видно из рис. 1:

$$x = d - 2l_1 \quad (\text{и также } x = c - 4l), \dots \quad (1),$$

где x —расстояние между передковыми колесами и

$$c - d = 2l \dots \quad (2);$$

подставляя в (1) формулу значение $2l$ ($= 2l_1$) из формулы (2), получаем следующее значение для x :

$$x = d - (c - d) = 2d - c,$$

т. е. расстояние между передковыми колесами равняется двойному рабочему захвату без расстояния между ходовыми колесами.

1) См. Ю. А. Вейс. Курс с.-хоз. машиноведения, 1-е изд. 1924 г.

2) Рабочим захватом называется расстояние между крайними сошниками плюс половина междурядия в одну сторону и половина в другую сторону, т. е. плюс одно междурядие; если обозначить расстояние между крайними сошниками l , число сошников— n , то рабочий захват $d = \frac{n+1}{n-1}$; и если величина междурядий— k , число сошников— n , то $d=n \cdot k$.

Эта формула, имеющая общий вид, приложима и к случаю, когда рабочий захват равен ширине колеи ходовых колес (тогда $x = d$), или




Рис. 1. К теории установки передковых колес сеялок.

когда он больше колеи (возможен случай с широкими междурядиями, при посеве кукурузы), и тогда

$$x > c,$$

если это допустимо по конструкции передка.

Эта формула без вывода в теории впервые была приведена в отчете об испытании сеялок в Новоузенске—В. И. Строгановым, напечатанном в 1910 г. Некоторые авторы (И. И. Пересвет-Солтан, „Справочная книжка русского агронома“ I-е изд., 1920 г.) приводят ту же формулу несколько иначе:

$$a = 2m \cdot n - b,$$

где a —ширина колеи передка, m —ширина междурядий, n —число сошников и b —ширина колеи ходовых колес.

Эта формула в одинаковой мере приложима и для тракторных орудий и машин и комплектов их, ибо основная мысль ее—граница рабочего захвата должна проходить в средине между колеей ходового

колеса (чертилки) и колеей передкового колеса (трактора)—остается в силе и в этом случае.

В самом деле (рис. 2), если d общий рабочий захват нескольких сеялок (культиваторов и т. д.), b —расстояние между передковыми коле-




Рис. 2. Расчет длины чертилки и указателя.

сами трактора и x —расстояние от границы рабочего захвата до ближайшего колеса передка трактора, то чертилка (роль ее в конной сеялке играли ходовые колеса) должна быть выброшена от границы рабочего захвата на соседнюю полосу посева также на расстояние $x_1 = x$.

При тракторном посеве с небольшим рабочим захватом (напр., с одинарной тракторной сеялкой), чертилка получается не очень большой длины (см. дальше расчеты), и пользование ею не представляет особых трудностей; при посеве же несколькими сеялками, с захватом в 15 м, и больше, чертилка получается неудобно длинная, ибо длина ее, как видно ниже из формулы, есть функция рабочего захвата.

Из чертежа 2 видно, что:

$$x = d/2 - b/2 = \frac{1}{2}(d - b),$$

где d — рабочий захват всего агрегата сеялок, и b — ширина колеи трактора.

Из этой же формулы видно, что с увеличением b , т. е. ширины колеи передка, длина чертилки (x) уменьшается.

Поэтому, при больших рабочих захватах, путем пристройки бокового указателя к передку трактора (вернее к трактору), который (указатель) каб бы расширял колею, возможно уменьшение длины чертилки.

И действительно, если представить себе передок трактора уширенным до величины b_1 , путем пристройки к трактору указателя (типа чертилки), то, как видно из чертежа:

$$x_3 < x_1 \text{ (или тоже } x_3 < x\text{)},$$

ибо

$$x_3 = x_2 = \frac{1}{2} d - \frac{1}{2} b_1 = \frac{1}{2} (d - b_1),$$

а

$$b_1 > b.$$

В таком случае, пристраивая к трактору указатель, придется при посеве на соседнем гоне, в след чертилки, проделанный при предыдущем ходе, направлять указатель; наружные ходовые колеса кк двух крайних сеялок должны быть рассматриваемы лишь как точки опоры, а не чертилки, как это имеет место в конных сеялках.

Для упрощения формулы, все расчеты надо вести в рабочих захватах сеялок, а не в междурядиях с умножением их на число сошников, т. к. они в разных комбинациях сеялок могут быть различны; надо лишь помнить, что границы рабочих захватов сеялок должны совпадать, и чтобы плоскость симметрии всего рабочего захвата совпадала с плоскостью симметрии трактора (в вертикальной плоскости); напр. в прицепку ставятся 3 сеялки: одна в 19 рядов (n) с 15 см междурядиями (k), другая в 11 рядов с междурядиями в 12 см и третья 13-ти рядная с 10 см междурядиями.

Для получения центральности тяги на прицепке, ставим в средину 19-ти рядную сеялку, а по бокам ее сеялки с меньшим числом сошников.

Рабочий захват каждой из этих трех сеялок составит:

$$\begin{aligned} d_{19} &= n \times k = 19 \times 15 = 285 \text{ см} \\ d_{11} &= \quad \quad \quad = 11 \times 12 = 132 \text{ см} \\ d_{13} &= \quad \quad \quad = 13 \times 10 = 130 \text{ см} \end{aligned}$$

а общий рабочий захват $D = d_{19} + d_{11} + d_{13} = 547 \text{ см}$.

Если к трактору пристроить указатель, длиною от плоскости симметрии трактора

$$\frac{1}{2} b_1 = 200 \text{ см},$$

то для данного случая длина чертилки от границы рабочего захвата составит

$$x = \frac{1}{2} D - \frac{1}{2} b_1 = \frac{547}{2} \text{ см} - 200 \text{ см} = 74 \text{ см}$$

Само собой разумеется, при совпадении плоскостей симметрии трактора и общего рабочего захвата—чертитка и указатель с той и другой стороны агрегата должны быть одинаковой длины.

Приведем другой пример расчета длины указателя к трактору при посеве одной тракторной сеялкой, наиболее употребительного размера, напр. в 24 ряда, при 15 см междурядиях и при обслуживании ее трактором в 10—20 НР т. е. с шириной колеи передка около 1,2 мт.

Рабочий захват этой сеялки составляет

$$d = n \times l = 24 \cdot 15 = 3,60 \text{ мт.}$$

В таком случае, если назначение чертилки будут выполнять ходовые колеса сеялки (ширина колеи их в среднем для 24-х рядных сеялок $C \approx 4,00 \text{ мт}$), то колея передка трактора должна была бы быть (рис. 3):

$$\frac{b}{2} = \frac{d}{2} - c_1 = 180 \text{ см} - 20 \text{ см} = 160 \text{ см}$$

$$b = 160 \times 2 = 320 \text{ см.},$$

а между тем у тракторов мощности 10—20 л. с.— b_1 в среднем составляет 1,20 мт., т. е. указатель должен увеличить ширину колеи у передка на




Рис. 3. Определение длины указателя (левая половина агрегата).

$2t \cong 2$ мт., т. е. сам указатель должен иметь длину, считая ее от плоскости симметрии трактора —

$$\frac{b}{2} = t + \frac{b_1}{2} \cong 160 \text{ см}$$

В самом деле, при этих условиях, как видно из 3 рис., граница рабочего захвата ff' проходит как раз в средину между колеей ходового колеса ss' ¹⁾ и линией указателя qq' ($c = 20$ см), и формула

$$x = \frac{1}{2} (d - b_1)$$

при $d = 360$ см, $b_1 = 320$ см и $x (= c) = 20$ см — обращается в тождество.

Но можно для данного случая решить задачу и иначе, а именно, пристроить к агрегату не указатель, а чертилку; тогда:

$$x = \frac{1}{2} (d - b_1) = \frac{1}{2} (360 - 120) = 120 \text{ см}$$

¹⁾ Или, точнее говоря, эта оговорка между осевой линии колеи ходового колеса, при значительной ширине ободьев ходовых колес тракторных сеялок (до 15 см.), имеет еще большее значение, чем при расчетах для конных сеялок.

т. е. длина чертилки, считая ее от границы рабочего захвата, должна быть

$$= 1,20 \text{ мт.}$$

Конструктивнее, несмотря на большую длину, выполнить указатель, чем чертилку, проще укрепить его на тракторе, чем чертилку на сеялке, и проще осуществить подъемное для него приспособление, нужное при поворотах агрегата; поэтому можно рекомендовать прибегать к пользованию чертилками лишь в крайних случаях (большой рабочий захват), больше используя указатели.

В частности, при небольших захватах сеялок (до 4 мт.)—указатель можно сделать и не перекидным, а двусторонним; можно воспользоваться болтовым укреплением верхней камеры радиатора, и на двух болтах укрепить газовую $1/2"$ трубу, длиною ≈ 2 мт, и в концы ее впустить, переставным образом, согнутые под прямым углом прутки $\Phi 1/2"$ железа так, чтобы вертикальные их концы немного не касались земли и проектировались бы в осевую линию следа ходовых колес (которые у тракторных сеялок, даже на неукатанной почве, хорошо видны).

Указатель подобного устройства легко монтируется на тракторе, не громоздок и очень удобен в обращении.

Поскольку в приведенные формулы входит рабочий захват, а не величины междуурядий и числа сошников—они удобно, без преобразований, используются и для расчетов по орудиям обработки почвы (бороны, культиваторы).

Проф. Ю. А. Вейс.

Аппаратура для технического и агрономического исследования плугов.

Поскольку имеется теория о необходимости направления тягового усилия в центр тяжести плуга (в проложение его на горизонтальную плоскость), для устойчивости его хода, и есть сторонники этой теории, приходится при испытании плугов определять, если не положение самого ц. т. в плуге, то его проекцию на горизонтальную плоскость.

Известный для этой цели прибор проф. В.П. Горячкина неудобен в обращении, потому что: 1) кропотлива подвеска плуга с расположением его опорной плоскости параллельно горизонтальной; 2) плуг раскачивается, и этим задерживается производство промеров; 3) затруднительна переноска проекции отвеса с отвала на бумагу (в частности в однокорпусных плугах). Последнее неудобство мне удалось устранить, укрепив прибор стационарно и наметив, раз навсегда, на полу, проложение отвеса, который затем был убран. Перенести затем на бумагу проекцию ц. т. прибора (и плуга), намеченнную на полу, и опорных точек плуга уже никакого труда не составляет.




Рис. 1. Весы конструкции проф. Ю. А. Вейса для определения проекции ц. т. плугов на горизонтальную плоскость.

Эти неудобства, понижающие, возможно, точность измерений, наставили автора этой статьи на мысль построить прибор (рис. 1), принцип действия которого основан на законе равновесия рычага (рис. 2 вверху):

$$P_1 l_1 = Ql, \quad \text{откуда } l = \frac{P_1 l_1}{Q},$$

т. е. при установившемся равновесии положение центра тяжести уравновешенного тела располагается от точки опоры на расстояние l ; второе взвешивание при ином положении тела на платформе (поворот вокруг




Рис. 2. Расчет плеча l в тех же весах.

вертикальной оси на $\leq 90^\circ$) дает засечку; эта засечка на бумажном абрисе опорного треугольника висячего плуга — показана справа на рис. 2.

В основу конструкции прибора были положены (рис. 2 и 3) один рычаг первого рода (с плечами l_2 и l_3) и один рычаг второго рода (плечи l и l_1 на рис. 2); опорная доска, на которую ставится плуг, может быть передвинута вдоль платформы винтом (как суппорт в токарном станке) и установлена в том или другом ее месте, глядя по конструкции плуга (длине рукояток и грязиля)¹⁾.

Платформа опирается левым концом (рис. 2 и 3) на две призмы, другой же конец ее (математическая длина платформы весов данной конструкции $l_1 = 2094$ м/м) подведен к малому плечу l_3 рычага 1-го рода (размеры плеч: $l_3 = 59$ мм и $l_2 = 392$ мм на рис. 2).

При указанной длине плеч, плечо X (на рис. 3; на схеме рис. 2—I) определяется из формулы:

$$X = 13.883 \frac{P}{Q} \text{ мм},$$

где P — разновес, а Q — вес плуга. (P и Q — в одинаковых мерах, в гр.).

Прием определения положения проекции центра тяжести производится следующим образом.

При помощи установочных винтов нижняя платформа весов приводится в горизонтальное положение, а затем уравновешиваются и весы, для чего сначала пользуются жестяными кружками с прорезями,²⁾ накладываемыми на тарелку (на рис. справа), а затем — подвижной гирей, которая в весах новой конструкции помещается над плечом l_3 .

Затем на платформе весов прикалывается лист бумаги, на которой, по диагонали платформы (если плуг большой) ставится плуг, предварительно взвешенный (лучше с точностью до 1 гр.), и на ней делается абрис опорных треугольников корпусов (корпуса).

¹⁾ В весах последующего изготовления винт больше не ставится, и опорная доска для плуга неподвижно укреплена на брускатой обвязке платформы.

²⁾ В весах прежней конструкции грубое уравновешивание производилось перемещением верхней опорной доски с плугом на неё — винтом (на рис. слева), который в весах новой конструкции не ставится.

Чугунными гирями (кружки с прорезами), весом в 200—500 гр., вывешенными с точностью до 1 гр., производится сначала грубое уравновешивание весов с плугом, а для точного уравновешивания пользуются




Рис. 3. Схема тех-же весов прежней конструкции.

обычным граммовым разновесом. Весы обладают достаточно высокой чувствительностью, и при взвешивании плугов, весом 100—150 кгр.— отзываются на нагрузку на тарелке в 1 гр.¶

Затем по формуле:

$$X = \frac{P}{Q} K$$

где K — константа, (для каждой конструкции весов имеет свою величину), Q — вес плуга (в граммах) и P — граммов навеска на тарелке — определяется плечо X .

Полученная линейная (в мм.) мера X переносится на платформу (на бумагу) с той и другой ее стороны от проведенной на ней черты над призмами, эти две точки соединяются прямой (параллельной осям призм), на которой и будет проектироваться ц. т. плуга.

Затем плуг ставится по другой диагонали платформы вместе с бумагой с абрисами опорных треугольников (чтобы взаимное расположение плуга и абрисов не изменилось), и производится новое определение X , и проводится на бумаге вторая засечка, которая пересечет первую: в точке их пересечения и будет проекция ц. т. плуга.

Чтобы дать ошибке знак один раз +, а другой раз —, надо плуг ставить по диагоналям один раз ручками к коромыслу, а другой раз — наружу; впрочем, проверка нескольких весов, уже изготовленных мастерскими Белорусской С.-Хоз. Академии для наших машиноиспытательных учреждений, показала, что ошибка, зависящая от неточности выполнения весов и тарировки их, редко превышает 2—4 мм., а чаще она заключается в пределах 1—2 мм.; с этой погрешностью вполне можно помириться, учитывая большие ошибки в промере длины упряжки и высоты ее. При определении погрешности — плуг устанавливается в разных местах платформы.

Когда весами не пользуются, платформа их запирается тормозом, у переднего края ее, видимым на рис. I.; на этом же рис. видна и передвижная гиря над малым плечом коромысла, служащая для точного уравновешивания весов; деления на плече l_2 отсутствуют. Несмотря на двукратную установку плуга на весах, определение проекции ц. т. плуга занимает каждый раз всего лишь 15—20 мм.

В последнее время конструкция весов изменена, вследствие чего возможна установка на платформе полностью передкового плуга, что допускает определение проекции всего агрегата сразу, а не отдельно корпуса и отдельно передка. Для этой цели платформа вообще уширена, усиlena конструкция весов, и кроме того, платформа снабжена боковыми приставными уширениями. Для тракторных плугов придется строить весы цельно металлической конструкции.

Применяемые для профилирования почвы профилографы не совсем удобны, ибо они громоздки и требуют при пользовании некоторой сноровки, иначе график может получаться и не очень точным; поэтому мы всегда пользовались профилометрами.

Одно время (в частности, когда кафедра занималась изучением вопросов перераспределения почвы сошниками, и когда требовалось микропрофилирование рельефа) при построении рельефа пахоты пользовались «прутковым профилометром», но так как обращение с ним несколько хлопотливо, а при испытании плугов нет нужды в очень частых (через 1 см.) отсчетах по оси ординат — то был сделан профилометр (рис. 4), который дает возможность быстро и в любых точках оси абсцисс делать отсчеты по оси ординат.

Мерная линейка профилометра dd (ось абсцисс) устанавливается перпендикулярно к направлению пластов и вообще проходу орудия, опи-

ряясь слева на неподвижную стойку (в виде равнобедренного треугольника) и переставную стойку—по уровню (он показан на линейке). Указатель t с делениями (ось ординат), перемещаемый в вертикальном направлении в каретке, вместе с последней, может скользить вдоль линейки dd , и в характерных местах профиля делаются отсчеты.




Рис. 4. Профиломер, для измерения кривых рельефа.

Так как указатель t сделан металлическим ($\phi=6$ мм) и легко проникающим в почву (рыхлую), то этот прибор с успехом применяется не только для поверхностного, но и для подповерхностного профилирования (для чего профилографы—не подходящи), например, при определении глубины погружения рабочих деталей орудий послеплужной обработки почвы: в рыхлой почве указатель t легко нащупывает необработанный горизонт.

До сих пор прибор делался из дерева и не раздвижным; при исследовании работы многопластовых тракторных плугов придется делать линейку dd раздвижной или складной и из металла.

Сдвиг пласта вперед—явление, впервые обнаруженное В. Д. Ковалем (в его работах по детальному изучению работы плугов на Акимовской машиноиспытательной станции, в 1913 г.), явление существенного порядка, зависит от метода оборачивания пласта и происходит под влиянием клина β (рис. 5), отталкивающего пласт в горизонтальной пло-




Рис. 5. Схема действия трехгранныго клина на пласт.

скости и сгибающего его в этой же плоскости, в результате чего и получается сдвиг пласта вперед.

В схематизации процесса оборота пласта плугом, принято рассматривать корпус его, по проф. В. П. Горячкому, как трехгранный клин (рис. 5), у которого плоский клин α сгибает пласт, клин β отталкивает его вбок и клин γ —отваливает и оборачивает.

Под действием клина α наружная часть пласта сжимается, а прилегающая к отвалу—растягивается, и вследствие этих деформаций в пласте образуются трещины, дающие возможность ему рассыпаться на естественные агрегаты (при вспашке культурных почв).

При вышеуказанном толковании действия плоских клиньев, не берется во внимание, что клин β не только отталкивает, но также сгибает пласт (дает перегиб) в горизонтальной плоскости (собственно—отталкивание и есть результат сгибания) и, что также важно, сдвигает пласт вперед, чем вызывается еще больший масштаб почвенных деформаций.

Таким образом, рассматривая работу клиньев α и β в чистом их виде, надо прийти к выводу, что роль их совершенно одинакова; но, поскольку отвал поставлен косо к стенке борозды, пласт все время сгруживается под клин β —и этот последний все время производит сдвиг пластиа вперед.

Из двух этих клиньев α и β —роль первого клина в общем очень мала (по времени воздействия на пласт), так как под его воздействием пласт находится лишь очень незначительное время (в нижней части отвала); поэтому возлагать на него большую роль в отношении протяженности действия на пласт не приходится. Постольку, поскольку клин α воздействует на пласт лишь нижней своей частью, на большую степень кривизны этой его части надо возлагать больше надежд, в смысле получечения больших деформаций, и если мы не знаем точно, какова должна быть величина кривизны, то все же можно определенно сказать, что она должна быть возможно больше (на культурных почвах), чтобы сразу же, на коротком пути клина α , создать в пласте нужные деформации, и это важнее, чем постепенное увеличение ее кривизны, которое, во-первых, не может быть сделано ощутительно велико, а во-вторых, и не нужно потому (как сказано выше), что пласт скоро выступает из сферы действия клина α , двигаясь вправо по отвалу вдоль клиньев β , а не вверх вдоль клиньев α .

В самом деле, если представить себе весь процесс движения и деформации пластиа, развивающимся из пункта О (конец лемеха), то подставляя под нарастающий пласт плоские клинья α и β (развивая их точно также из точки О), мы увидим, что уже скоро отпадает необходимость в развитии клина α , ибо пласт сбегает с отвала вбок и покидает этот клин, клин же β все время приходится развивать, покуда клин γ не откинет совсем пласт с отвала.

Словом, сдвиг пластиа вперед, очень важный при вспашке структурных почв (и очень вредный при пахоте пластичных почв, в частности торфяных целин, ибо он дает сгруживание пластиа и большой 0% недовала), должен быть изучаем при исследовании работы плугов, как явление очень важного порядка.

Смещение пластиа вперед колеблется, по нашим исследованиям, в довольно широких пределах (6—20 см.)¹⁾, уменьшаясь у плугов с винтовыми отвалами (скручивание) и увеличиваясь—по мере увеличения сгибающего действия отвала на пласт (сгруживание пластиа, при неправильной форме отвала—в счет, конечно, не идет); смещение пластиа вперед, в особенности рыхлого, в значительной мере зависит от скорости движения плуга.

¹⁾ При скоростях движения плуга в пределах 0.7—1.2 м сек.; при больших скоростях оно будет больше.

Для определения сдвига пласта вперед был построен специальный прибор, координатор — сдвигомер (рис. 6), выдвижная штанга t — которого (из трубы $t_2 - t_3$) сделана вместе с последней откидной, вращением ее




Рис. 6. Сдвигомер конструкции проф. Ю. А. Вейса.

в вертикальной плоскости, перпендикулярной к стенке борозды, вокруг мерного цилиндрического бруска прибора qq , располагающемся на двух стоечках hh на невспаханном поле и параллельно стенке борозды.

На этом бруске нанесены деления, по которым и определяется сдвиг пласта, передвижением штанги по этому брускому скользящим движением.

Величина сдвига пласта определяется следующим образом. По установке прибора у борозды (SS — обрез предыдущей борозды), с параллельным ей расположением бруска qq , вбивают металлические (никелированные, для лучшей видимости) колышки a и b по обеим сторонам предстоящего прореза S_1S_1 почвы плужным иском, возможно ближе друг от друга (напр. 4—5 см.) и по установке над ними штанги t — делают отсчет на бруске qq (1-е положение); затем штанга передвигается по другую сторону бруска qq , (чтобы освободить место для прохода лошадей), делается плугом проход и отыскивается в обернутом пласте колок b ; промер d , определяемый вторым положением штанги (II) на бруске qq , и есть величина сдвига пласта вперед.

Направление движения плуга на рис.—справа налево.

Прибор сделан из труб, легко разбирается и вместе с ящиком имеет небольшой вес (2—3 кг); при исследовании тракторных плугов прибор должен быть усилен.

Несколько слов относительно измерения ширины и глубины хода плуга.

Измерение ширины захвата плуга общизвестно; рулеткой делают два отсчета: один до, другой после прохода плуга по одному и тому же

перпендикуляру (на глаз) к стенке борозды и по разности отсчетов судят о ширине захвата. Неточность этого приема заключается в том, что: 1) первое и второе положение рулеток могут и не совпасть, 2) самый отсчет на рулетке делается очень грубо. Поэтому был построен прибор, названный—измеритель ширины борозды (короче „шириномер“), устройство которого усматривается из рис. 7.




Рис. 7. Шириномер конструкции проф. Ю. А. Вейса.

В схеме прибор представляет равнобедренный треугольник, боковые стороны которого dd , шарнирно соединены в вершине с муфтой, а высота c продолжена за вершину; „высота“ c сделана выдвижной между, двумя брусками и нижний конец этих последних брусков, как равно и нижние концы боковых сторон d и d , оборудованы проушинами, которыми они надеваются на шипы колков, намечающих магистраль SS , от которой делаются промеры; колки вбиваются в землю в расстоянии 1 мт. один от другого. Проушины надеты на колки 2, 3, 4.

На выдвижном бруске с сделаны деления с точностью до 1 см. (большая точность не нужна), и его можно выдвинуть из охватывающих его брусков больше или меньше, глядя по расстоянию между магистралью и бороздою. Весь прибор сделан складным и довольно компактным, т. к. муфта может быть сдвинута до верха брусков и закреплена чекой (чека на рис. не показана), а брусков с весь вдвигается между соседними брусками.

Отсчет ведется таким образом. Двумя лицами прибор надевается на колышки (1, 2, 3, 4, 5...), а третье лицо, прикладывая к брускам с глубиномером (измеритель глубины борозды), сразу делает отсчет глубины h (рис. 8) и соответствующий отсчет b на бруске с измерителем ширины борозд. На бруске с началом делений находится у наружного его конца, и величина ширины пласта b определяется по разности двух последующих отсчетов (до и после прохода плуга).

Таким образом, при пользовании описанным прибором, не только оба отсчета для одного и того же пикета приходятся в одной вертикальной плоскости, но и конечное деление промера для ширины совпадает как раз с плоскостью стенки борозды (а обычно отсчет производится на глаз).




Рис. 8. Глубиномер и прием определения глубины и ширины пахоты.

Небольшое изменение сделано и в конструкции „глубиномера“ (измерителя глубины борозд). Дело в том, что при пахании малосвязных почв, у вершины верхнего двухгранных угла стенки борозды (на „прибороздке“, по которому идет левая лошадь при парной запряжке) образуется валик почвы, на который и приходится ставить глубиномер, вследствие чего вносится неточность в измерение глубины пахоты; чтобы избежать этого, в той части прибора, которая ставится на валик „прибороздка“, прямой угол скошен, поэтому опорная поверхность прибора не прикасается к валику почвы, а обходит его. На лицевой стороне прибора укреплен отвес, что уточняет также и отсчеты на шириномере.

Об устойчивости хода плуга судят обычно по колебанию размеров глубины и ширины пахоты, что конечно, не точно, ибо напр., на изменение в глубине хода плуга оказывает влияние (и главным образом) микрорельеф, а на ширине хода сказывается степень прямолинейности предыдущего прохода плуга.

Для уточнения в определении устойчивости движения плуга (и вообще для определения вибрации машин и орудий) был построен прибор, названный вибрографом (рис. 9), который регистрирует на барабане с быстроходным часовым механизмом колебания в вертикальной и горизонтальной плоскости исследуемого предмета.

Правый рычаг (ломаный) колеблется от толчков в горизонтальном направлении (вдоль плоскости чертежа), а левый, прямой рычаг — от вертикальных толчков, и на одной диаграмме получаются две записи, которые соответствующим образом расшифровываются.

Для размахов разной амплитуды применяются тарированные пружины разной степени упругости, пристягиваемые к рычагам; в приборе, показанном на 9 рис., у ломаного рычага пружины не было.




Рис. 9. Виброграф конструкции проф. Ю. А. Вейса.

Характер виограмм—показан на 10 рис., где изображены колебания станка веялки с поперечным качанием решетного стана: сверху—поперечные и внизу—продольные.





Рис. 10. Вибrogramма этого прибора.

Еще в 1924 г., при изучении коэффициентов сопротивления плуга на 3-х летнем клевере, был проделан опыт с определением тягового усилия колонистского плуга суженным и уширенным лемехами, с одинаковым углами α и β и с одинаковой степенью их заточки; первый давал пласт шириной 23 см., а второй 33 см.; схема обоих плугов в горизонтальной проекции показана на 11 рис.

При перестановке лемехов переставлялось также седло на оси, как это видно из рис., и для уширенного лемеха бороздное колено ставилось на удлиненной полуоси, чтобы оно не затиралось о стенку борозды.




Рис. № 11. Реактивные силы, действующие на лемех в горизонтальной плоскости.

Данные динамометрирования приведены ниже:
Плуг с узким лемехом (23 см).

Пикеты №№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	S	a	m	M	
глубина	7	7	5	7	7	9	7	6	10	9	73	7	$\pm 1,3$	$\pm 0,4$	
ширина	см.	21	25	26	22	22	28	26	27	23	20	246	24	$\pm 2,7$	$\pm 0,8$

Площадь сечения пласта $S = 168 \text{ см}^2$.

тяговое усилие $E = 97 \text{ кг.}$, $m = \pm 11$; $M = \pm 3$

" на 1 см^2 сечения борозды $i = 0,58 \pm 0,01$

Плуг с широким лемехом (33 см.).

Ср. глубина	7	7	5	6	7	9	7	6	8	8	S	a	m	M	
ширина	см.	37	26	28	28	27	26	31	28	27	27	285	28	$\pm 1,2$	$\pm 0,4$

Площадь сечения пласта $S = 196 \text{ см}^2$.

тяговое усилие $E = 121 \text{ кг.}$; $m = \pm 17,6$; $M = \pm 4$

" " на 1 см^2 . сечения борозды $i = 0,62 + 0,02$

Таким образом, замена узкого лемеха широким вызывает увеличение удельного тягового усилия (на 1 см^2) с 0,58 кг. до 0,62 кг., т. е. на 8%, что должно быть отнесено за счет увеличения деформации сжатия стенки борозды полевой доской, вследствие увеличения реактивной силы R_1 (во втором случае, при широком лемехе), а частью от несовпадения в вертикальной плоскости тягового усилия и силы сопротивления, главным образом, лемеха.

При экспериментах с плугом с переменным лемехом было обнаружено, при широком лемехе, сильное вжимание полевой доски в стенку борозды, с непрерывным выдавливанием на дневную поверхность верхнего ребра обреза борозды (что часто наблюдается и при работе тракторных плугов, вследствие несовпадения тяговых линий трактора и плуга и наличия, следовательно, боковой тяги).

Для изучения величины реактивных сил, действующих на полевую доску в горизонтальной плоскости, был построен самопищий прибор (рис. 12), регистрирующий через пружину отклонения в горизонтальной




Рис. 12. Прибор для определения величины бокового давления на плуг конструкции проф. Ю. А. Вейса.

плоскости полевой доски, которая, почти в средине, была вертикально разрезана, и обе части соединены вертикальным шарниром, так что задняя часть полевой доски могла вибрировать в горизонтальной плоскости, что улавливалось буферной пружиной, вставленной между задней частью полевой доски и под'отвальной пяткой (эта пружина видна на 12 рис.).

К задней части полевой доски прикреплена стоечка (горизонтально), с которой шаровым шарниром связан рычаг (1-го рода), верхний конец которого оборудован карандашом: на барабане прибора показана начертанная им кривая усилий сжатия пружины, под влиянием реактивной силы со стороны стенки борозды на полевую доску. Кроме того, для изме-

нения в расположении действующих в плуге усилий и для соответствующего смещения равнодействующей тяги лошадей, грядиль был сделан составным из двух параллельно поставленных и свинченных двутавровых брусков (а не дважды изогнут, как обычно в колонистских плугах), расстояние между которыми, вставкой определенной толщины деревянных закладок, можно было изменять (в пределах ось от оси бруска до 100 мм.).

Измерение бокового давления на полевую доску показало, что в конном однокорпусном плуге оно доходит часто до ≈ 40 кг. (а иногда и больше), и что оно относительно быстрее нарастает при увеличении захвата плуга, чем при увеличении глубины его хода (а в первом случае и удельное сопротивление плуга также увеличивается), и что, вообще, при увеличении тягового сопротивления плуга—боковое давление увеличивается.

Так (данные одного из опытов): если h —глубина пахоты, b —ширина захвата, S —площадь сечения пласта, P —общее тяговое сопротивление плуга, i —удельное сопротивление, q —боковое давление

	см		кг		
	h	b	$S \text{ см}^2$	P	i
	7	36	252	181	0,72 40

Смещение грядиля дало возможность выяснить, что от несовпадения в вертикальной плоскости тягового усилия с равнодействующей всех сопротивлений в плуге, удельное сопротивление меняется в широких пределах (100% !).

	см		кг		
	h	b	$S \text{ см}^2$	P	i
	4	31	124	135	1,09
	9	35	315	165	0,52

На рис. 13 показана одна из диаграмм бокового давления на полевую доску; характерным для них является неспокойный ход кривой (даже при плавной динамограмме), что является результатом игры реактивных сил, действующих на лезвие лемеха, и, вообще, большим их значением в комплексе сил, приложенных к плугу.




Рис. 13. Диаграмма этого прибора.

В заключение, говоря о приборах своей конструкции, следует уж упомянуть и о приборе для изменения положения центра тяжести в плуге, который был построен при изучении вопроса об устойчивости хода плуга.

Прибор (рис. 14 и 15) был изготовлен применительно к плугу SP6 Сакка, и основной его частью являлась цилиндрическая чугунная отливка a , весом ~ 7 кг., могущая быть перемещенной перпендикулярно к ходу плуга, вправо и влево от ц. т. его.

Прибор состоит из дважды изогнутой скобы 6 из полосового железа, стянутой сверху прутком круглого железа, пропущенным через отверстие в отливке а; при помощи хомута (более или менее универсального, рассчитанного на грядилы разных сечений и профилей), прибор монтируется на грядиле плуга так, что, при симметричном положении на приборе гири (как показано на рис.), ц. т. прибора располагается как раз над ц. т. плуга, проложение которого вверх отмечается на грядиле.




Рис. 14. Прибор для смещения центра тяжести в плуге конструкции проф. Ю. А. Вейса.

верстие в отливке а; при помощи хомута (более или менее универсального, рассчитанного на грядилы разных сечений и профилей), прибор монтируется на грядиле плуга так, что, при симметричном положении на приборе гири (как показано на рис.), ц. т. прибора располагается как раз над ц. т. плуга, проложение которого вверх отмечается на грядиле.




Рис. 15. Плуг с этим прибором.

Таким образом, и с прибором, и без прибора проекция ц. т. плуга на горизонтальную плоскость остается неизменно в одной и той же точке. Затем, при изучении устойчивости хода плуга, при смещенном положении ц. т. всей системы, отливка а перемещается по прутку вправо и влево, при чем в плуге данной конструкции и при данной массе отливки—удавалось выносить проекцию ц. т. на горизонтальную плоскость за пределы опорного треугольника¹).

Говоря об аппаратуре по полевому исследованию плугов, я немогу обойти молчанием вопроса об изучении степени рыхления почвы, явля-

¹⁾ Подробнее см. Ю. А. Вейс. Об устойчивости движения плуга. Зап. Бюл. С.-Хоз. Академии, т. III, стр. 160.

ющегося результатом воздействия на нее почвообрабатывающих орудий.

Один из важнейших элементов исследования работы почвообрабатывающих орудий—рыхление, в сущности говоря, никак не исследуется при массовых испытаниях, за отсутствием соответствующей аппаратуры;¹⁾ однако, этот пробел можно считать заполненным, поскольку имеется




Рис. 16. Bodendruckdynamometer Prof. Bernstein'a.

Bodendruckdynamometer Bernstein'a (рис. 16), схемы которого показаны на 17 и 18 рис.

Приемником усилий сжатия исследуемой почвы (в естественной обстановке), является овальной формы (в схеме) пружина (как в ди-

¹⁾ Метод заливки почвы, очень точный,—хлопотлив и длителен по расшифровке результатов.

намометре Бурга), большая ось которой, во время пользования прибором располагается горизонтально, и сверху которой укреплена рукоятка С, а к низу стержень (на рис. он оборван), в нижний конец которого ввинчиваются сменные штемпеля (на рис. 18 — средний между опорными площадками tt), окачивающиеся цилиндрами разной площади (площадь давления).

Внутри пружины (рис. 17), на стоечке, имеется точка опоры О для ломаного рычага RR₁, который при сжатии пружины, поворачивается




Рис. 17. Схема приемника активных усилий этого прибора.

против движения часовой стрелки (на схеме) и плечом R, тянет за собою шнур Sp, навитый на блок барабана D, на который навернута бумага; это сматывание шнура с блока вызывает вращение барабана, и карандаш K (рис. 18), к нему прикасающийся, чертил бы на бумаге горизонтальную прямую, длина которой соответствовала бы, в масштабе, приложенному к динамометру усилию. По прекращении нажатия на рукоятку, барабан приводится в начальное положение, под действием установленной внутри его пружины.

Но поскольку почва является податливым телом, и усилие ее сжатия будет зависеть, конечно, от степени ее податливости, то на этом же барабане регистрируется и глубина погружения штемпеля в почву.

Для этой цели, карандаш K (рис. 18), оттягиваемый вниз пружиной S, укреплен в приборе подвижно в вертикальном направлении, будучи связан шнуром Sp, перекинутым через блок I и закрепленным другим своим концом на другом двойном блоке II; рядом с этим блоком, на общей с ним оси, сидит еще один, одинарный блок (см. рис. 16), на котором закреплен шнагат Sp₁, другой конец которого укреплен в точке C₁ рамки прибора, опирающейся двумя остриями tt в землю, (рис. 18).

При нажатии штанги в землю и, следовательно, при сближении точки C₁ и оси блока II, этот блок, под натяжением спиральной пружины S повернется против часовой стрелки и отпустит шнагат Sp, и карандаш, установленный вверху барабана, опустится вдоль ординаты. Масштаб его отпускания может быть изменен, в зависимости от того, на

какой из двойных блоков разного диаметра перекинут шпагат. Установка карандаша вверху барабана производится перестановкой представляющегося блока I (рис. 18) в вертикальном прорезе стойки его оси




Рис. 18. Схема прибора Bernstein'a.

(см. рис. 16); карандаш, как видно из рис. 16, перемещается между двумя направляющими. Шарнирный параллелограмм, опирающийся на башмаки t (рис. 18), служит для удержания прибора в вертикальном положении.

В результате движений карандаша: горизонтального (усилие) и

вертикального (углубление) — диаграмма имеет следующий вид (рис. 19). На одном и том же кусочке бумаги можно получить довольно много




Рис. 19. Диаграмма этого прибора.

взаимно смещенных диаграмм, не накладывающихся одна на другую, благодаря тому, что блок I сделан переставным в вертикальном направ-

лении (как сказано выше), вследствие чего можно каждую новую кривую начинать с новой точки на оси ординат и избежать слияния их.

При некотором навыке (интенсивность нажатия на рукоятку) удается получить диаграммы в совершенно одинаковых условиях эксперимента, почти с параллельным расположением всех их элементов, как это и видно вверху 19 рис., что свидетельствует о достаточно высокой степени точности показаний прибора.

Ниже приведен некоторый цифровой материал, касающийся сопротивления сжатия разных почв, в кг на кв. см штемпеля.

1. Минеральная, хорошо разработанная почва	0,20
2. Сырой луг с минеральной почвой	0,35
3. Сухой луг "	1,75
4. Целина минеральной почвы до	3,60


Конечно, считать этот прибор идеально точным нельзя, ибо его показания, при прочих равных условиях, будут зависеть, в известной мере, от интенсивности нажатия на рукоятку, и несомненно, под влиянием одного и того же усилия можно вызвать большую деформацию почвы в больший промежуток времени, и значит, для уточнения показаний прибора надо ввести еще учет времени; показания могут быть уточнены еще больше, если сжатие пружины производить не непосредственно руками, а при помощи передачи, с заранее предрешенной глубиной хода штемпеля и в заранее намеченный промежуток времени.

Для цели же контрольных испытаний точность показаний прибора, в том виде, как он выпускается сейчас формою R. Polykeit—можно считать вполне удовлетворительной.

В этой статье описаны приборы своей конструкции (за исключением прибора Bernstein'a) и изготавляемые в мастерских Бел. С.-хоз. Академии (в Горы-Горках)—по заказам наших машиноиспытательных учреждений.

Так как эти мастерские завалены академической работой и с трудом справляются с выполнением иногородних заказов—было бы целесообразно перенести изготовление описанных в этой статье приборов в другие мастерские; для осуществления и облегчения выполнения этого пожелания—к некоторым приборам могут быть высланы рабочие чертежи их (в частности на весы, глубиномер, профиломер и шириномер).

12/III—31 г.



**Праф. Іван Константынавіч
БАГАЯЎЛЕНСКІ**

1869—5-Х 1930 г.

Іван Константынавіч Багаяўленскі нарадзіўся ў 1869 г. у Маскве. У 1891 г. скончыў Маскоўскі Дзяржаўны Універсітэт па фіз.-мат. аддзяленню, на якім быў застаўлен для падрыхтоўкі да навуковай дзеянасьці. У 1893 г. скончыў і абараніў магістарскую дисертацыю. У 1894 г. быў абрани дацэнтам Маск. У-ту. У 1918 г. быў абрани прафэсарам гэтага У-ту. Апрача таго, Ів. Конст. працаваў з 1903 по 1919 г. у Маскоўскім Інстытуце Інжынераў Транспарту.

Узімку 1920 г. проф. Багаяўленскі Ів. Конст. быў абрани на катэдру матэматыкі Горадк. С.-Г. Інстытуту (зараз С.-Г. Акадэмія), дзе ён і заставаўся да самай съмерці (5 кастрычніка 1930 г.).

Прафэсар Багаяўленскі быў адным з першых прафэсароў, якія прымехаў у наёва арганізаваны ў Горках Інстытут. Прымай шчыры ўдзел у арганізацыі Інстытуту. Быў сбрам Праўлення, Даканам Мэлфаку і інш. Прымай шчыры ўдзел у грамадzkіх і прафесійных арганізацыях.

За 10 год працы ў Горац. С.-Г. Інст. і С.-Г. Акадэміі проф. Багаяўленскім надрукавана ў Запісках Акадэміі 15 навуковых прац. Апрача таго, былі напісаны два падручнікі: „Введение в анализ и дифференц. исчисление” і „Аналітическая геометрия”. Незадоўга да съмерці пераданы ў друк дзве матэматыч. працы, якія зараз і з'яўляюцца ў гэтым томе Запісак.

И. Богоявленский.

Центр тяжести шестигранника, ограниченного треугольниками.

1. Вообразим тетраэдр с вершинами в точках 1, 2, 3, 4. Будем считать основанием тетраэдра треугольник (1 2 3), а вершиной точку 4. Установим направление сторон основания (1 2 3) таким образом: 1 → 2 → 3 → 1 и напишем формулу об'ема тетраэдра для прямоугольной системы координат, поместив координаты вершины 4 в последней строке

$$v = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix} \quad (1)$$

В таком случае этот об'ем будет положительной величиной, если для глаза наблюдателя, находящегося внутри тетраэдра взятое направление сторон положительно¹). Об'ем тетраэдра с вершиной в начале координат выражается при помощи более простого детерминанта.

$$v = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} \quad (2)$$

Будем в дальнейшем обозначать последний детерминант символом
$$\begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{vmatrix}$$
 и называть его детерминантом для грани (1 2 3). При этом берем такую последовательность указателей в $\begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{vmatrix}$, чтобы для наблюдателя, находящегося внутри тетраэдра (или вообще многогранника) непосредственно перед гранью (1 2 3) это последовательность совпадала с положительным направлением контура грани.

Если обозначить детерминант, входящий в формулу (1) символом

¹) При движении по контуру площадь основания остается влево. Направление идет против стрелки часов.


1
2
3
4 | то легко видеть, что

$$\begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \\ 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{vmatrix}$$

Отсюда заключаем, что об'ем тетраэдра равен $\frac{1}{6}$ суммы детерминантов для всех граней.

2. Выведем теперь формулы об'ема и центра тяжести любого многогранника, имеющего n вершин ($1 2 3 \dots n$). Обозначим координаты вершины k буквами (x_k, y_k, z_k) . Очевидно, можно считать, что многогранник ограничен треугольниками, причем некоторые из них могут лежать на одной и той же плоскости. Соединим все вершины многогранника с началом координат и построим всевозможные тетраэдры с общей вершиной в начале координат, основанием которых были бы все треугольники многогранника. Ясно, что об'ем многогранника выражается разностью $v_1 - v_2$, где v_1 есть сумма об'емов той серии тетраэдров, внутренние стороны оснований которых совпадают с внутренними сторонами граней многогранника, а v_2 есть сумма об'емов тех тетраэдров, внутренние стороны оснований которых совпадают с внешними сторонами граней многогранника.

Напр., на черт. 1 для многогранника $ABCD$ v_1 есть об'ем тетраэдра с основанием ABC , а v_2 — об'ем тетраэдра с основанием DCB ; общая



Черт. 1.

вершина обоих тетраэдров совпадает с началом координат.

На основании формулы (2) сумма об'емов v_1 равна $\frac{1}{6}$ суммы детерминантов для тех граней многогранника, внутренние стороны кото-

рых совпадают с внутренними сторонами соответственных тетраэдров, а сумма об'емов v_2 равна $\frac{1}{6}$ суммы детерминантов для оснований соответственных тетраэдров, или все равно, равна минус $\frac{1}{6}$ суммы детерминантов для тех граней многогранника, внутренние стороны которых совпадают с внешними сторонами оснований тетраэдров. Таким образом получаем общую теорему.

Об'ем всякого многогранника равен $\frac{1}{6}$ суммы детерминантов для всех его граней.

Заметим, что последовательность указателей в детерминантах следует брать таким образом: для наблюдателя внутри многогранника следует ити против стрелки часов, а для наблюдателя вне многогранника, следует ити по стрелке часов.

Рассуждая аналогичным путем, для координат центра тяжести многогранника получаем формулы

$$\bar{x} = \frac{A}{4\Delta}, \quad \bar{y} = \frac{|B|}{4\Delta}, \quad \bar{z} = \frac{C}{4\Delta}$$

где Δ есть ушестеренный об'ем многогранника, т.-е.

$$\Delta = \Sigma \begin{vmatrix} m \\ n \\ p \end{vmatrix}$$

$$A = \Sigma (x_m + x_n + x_p) \begin{vmatrix} m \\ n \\ p \end{vmatrix} \quad B = \Sigma (y_m + y_n + y_p) \begin{vmatrix} m \\ n \\ p \end{vmatrix}$$

$$C = \Sigma (z_m + z_n + z_p) \begin{vmatrix} m \\ n \\ p \end{vmatrix}$$


при чем все суммы берутся для всех граней многогранника в указанной выше последовательности указателей.

3. Применим эти формулы для определения центра тяжести шестиугольника, ограниченного треугольниками (см. черт. 2).

Для нашего случая

$$A = (x_1 + x_4 + x_2) \begin{vmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{vmatrix} +$$

$$+ (x_2 + x_4 + x_3) \begin{vmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{vmatrix} +$$



Черт. 2.

$$+ (x_1 + x_3 + x_4) \begin{vmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{vmatrix} + (x_1 + x_2 + x_5) \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{vmatrix} + (x_2 + x_3 + x_5) \begin{vmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{vmatrix} + \\ + (x_1 + x_5 + x_3) \begin{vmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{vmatrix}$$

Преобразуем это выражение. Выносим x_1, x_2, \dots за скобки и введём координату x_0 средней точки

$$x_0 = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5}{5}$$

Заметив, что ушестеренный об'ем данного шестигранника

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{vmatrix}$$

легко находим, что

$$\Delta = 5x_0 \Delta - x_1 \left\{ \begin{vmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{vmatrix} \right\} - x_2 \left\{ \begin{vmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{vmatrix} \right\} - x_3 \left\{ \begin{vmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{vmatrix} \right\} - \\ - x_4 \left\{ \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{vmatrix} \right\} - x_5 \left\{ \begin{vmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{vmatrix} \right\}$$

Второй, третий и четвертый члены правой части дают

$$x_1 \begin{vmatrix} 2 \\ 3 \\ 4-5 \end{vmatrix} - x_2 \begin{vmatrix} 1 \\ 3 \\ 4-5 \end{vmatrix} + x_3 \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 4-5 \end{vmatrix}$$

а это есть детерминант

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & x_3 & y_3 & z_3 \\ 0 & x_4 - x_5 & y_4 - y_5 & z_4 - z_5 \end{vmatrix}$$

равный

$$(x_4 - x_5) \cdot \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{vmatrix}$$

Поэтому

$$A = 5x_0 \cdot \Delta - x_4 \left\{ \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{vmatrix} \right\} -$$

$$- x_5 \left\{ \begin{vmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{vmatrix} \right\}$$

Последние два члена просто выражаются через координату x точки D пересечения диагонали (4 5) с диагональной плоскостью (1 2 3). В самом деле, решая совместно уравнения прямой (4 5)

$$\frac{x - x_4}{x_4 - x_5} = \frac{y - y_4}{y_4 - y_5} = \frac{z - z_4}{z_4 - z_5} = k$$

совместно с уравнением плоскости (1 2 3)

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

легко находим величину

$$k = - \frac{\begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{vmatrix}}{\Delta}$$

а для координат точки D выражение

$$x_D = \frac{x_5 \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{vmatrix} - x_4 \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 5 \end{vmatrix}}{\Delta}$$

Отсюда получаем

$$x_4 \left\{ \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{vmatrix} \right\} + x_5 \left\{ \begin{vmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{vmatrix} \right\} = \Delta \cdot x_D$$

Таким образом

$$A = 5x \cdot \Delta - \Delta \cdot x_D$$

Поэтому для координат x центра тяжести данного шестиугранника получаем выражение

$$\bar{x} = \frac{5x_0 - x_D}{4}$$


Точно также

$$\bar{y} = \frac{5y_0 - y_D}{4} \quad \bar{z} = \frac{5z_0 - z_D}{4}$$

Эти формулы показывают, что искомый центр тяжести делит внешним образом отрезок прямой, соединяющей среднюю точку и точку D в отношении 1:5.

Это дает такое построение центра тяжести шестигранника, ограниченного треугольниками: ищем сначала среднюю точку O для вершин многогранника и точку D пересечения диагонали (4 5) с диагональной плоскостью (1 2 3)¹⁾, затем расстояние OD делим на четыре равные части и одну такую часть откладываем на прямой OD от средней точки O.

Вот схема этого построения



Prof. J. Bogojavlensky.

Centre de gravité d'un hexaèdre à faces triangulaires.

On obtient facilement le centre de gravité d'un hexaèdre à faces triangulaires en construisant d'abord deux points suivants: le point D, où la diagonale (4 5) rencontre le plan diagonale (1 2 3), et le point O—point moyen des sommets du hexaèdre, c'est à dire un point, dont les coordonnées sont égales aux moyennes arithmétiques des coordonnées de tous les sommets. Ensuite on n'a qu'à diviser la distance OD en quatre parties égales et prendre l'une des sections sur la droite OD à partir du point moyen O (v. le schema à la fin de l'article).

¹⁾ Заметим, что точка D есть точка пересечения всех четырех диагональных плоскостей данного шестигранника.

И. Богоявленский.

Схемы шаров в теории вероятностей.

Положим имеем в урне m белых и μ черных одинаковых шаров. ($m + \mu = M$). Вынимаем из урны один шар и, заметив его цвет, кладем его обратно в урну.

Перед вторым испытанием вынимаем из урны h шаров и откладываем их в сторону, при чем все эти h шаров должны быть одинакового цвета с только что вынутым шаром. Следующие испытания производим таким же порядком, т.е. вынимаем из урны один шар и, заметив его цвет, возвращаем его обратно в урну. Если вынутый шар окажется белым, то вынимаем из урны и кладем в сторону h белых шаров, если вынутый шар окажется черным, то кладем в сторону h черных шаров.

Найдем вероятность того, что при N испытаниях белый шар выйдет n раз а черный v раз ($n + v = N$).

Так как в промежутках между каждыми двумя испытаниями вынимается из урны по h шаров того же цвета, как и вышедший, то вероятность появления белого шара подряд n_1 раз равна

$$\frac{m}{M} \cdot \frac{m-h}{M-h} \cdot \frac{m-2h}{M-2h} \cdots \frac{m-(n_1-1)h}{M-(n_1-1)h}$$

Перед следующим испытанием в урне остается $M - n_1 h$ шаров. Поэтому вероятность того, что при следующих v_1 испытаниях будет появляться все время черный шар будет равна

$$\frac{\mu}{M - n_1 h} \cdot \frac{\mu - h}{M - (n_1 + 1)h} \cdot \frac{\mu - 2h}{M - (n_1 + 2)h} \cdots \frac{\mu - (v_1 - 1)h}{M - (n_1 + v_1 - 1)h}$$

Вероятность того, что при следующих n_2 испытаниях все время будет появляться белый шар равна

$$\frac{m - n_1 h}{M - (n_1 + v_1)h} \cdot \frac{m - (n_1 + 1)h}{M - (n_1 + v_1 + 1)h} \cdots \frac{m - (n_1 + v_1 + n_2 - 1)h}{M - (n_1 + v_1 + n_2 - 1)h}$$

Пусть при следующих v_2 испытаниях все время будет появляться черный шар, при следующих n_3 испытаниях—все время белый шар и т. д.

Если

$$n_1 + n_2 + \dots = n$$

$$v_1 + v_2 + \dots = v$$

То вероятность появления n раз белого шара и v раз черного в

указанной выше последовательности равна произведению всех написанных вероятностей.

Это произведение просто выражается через факториальные степени таким образом

$$\frac{m^{(n)} \cdot \mu^{(v)}}{M^{(N)}}$$

где

$$m^{(n)} = m(m-h)(m-2h) \dots (m-\overline{n-1} h) \quad (1)$$

Поэтому искомая вероятность появления n раз белого и v раз черного шара при всевозможных последовательностях выразится формулой

$$P_{n,v} = \frac{N!}{n! v!} \cdot \frac{m^{(n)} \cdot \mu^{(v)}}{M^{(N)}} = C_{N,n} \frac{m^{(n)} \mu^{(v)}}{M^{(N)}} \quad (A)$$

Наивероятнейшее число (n) появлений белого шара при N испытаниях ($n+v=N$) определяется цепью неравенств

$$\frac{m+h}{M+2h} + \frac{m+h}{N(M+2h)} > \frac{n}{N} > \frac{m+h}{M+2h} - \frac{\mu+h}{N(M+2h)}$$

Приведенная схема заключает в себе, как частные случаи, обычные схемы возвращенного шара (при $h=0$)¹⁾ и невозвращенного шара (при $h=1$).

До сих пор величина h могла быть или нулем или положительным числом. Очевидно, все рассуждения годятся и для отрицательных значений h . Заметив h через $-h$, получаем задачу.

В урне содержится m белых и μ черных шаров ($m+\mu=M$).

При каждом испытании из урны вынимается один шар, замечается его цвет, и шар возвращается обратно в урну. Между каждыми двумя испытаниями в урну добавляется h шаров одинакового цвета с только что вышедшим. Какова вероятность того, что при N испытаниях белый шар выйдет n раз, а черный v раз?

Искомая вероятность выразится той же формулой (A), причем величина h , входящая в факториальные степени, теперь уже будет отрицательной величиной. Если заменить h через $-h_1$, то всякая факториальная степень, входящая в формулу (A), напр., $m^{(n)}$, выразится теперь таким образом:

$$m^{(n)} = m(m+h)(m+2h) \dots (m+\overline{n-1} h) \quad (2)$$

Исследуем формулу (A) для приведенной задачи.

Заметим прежде всего, что вероятность $P_{n,v}$ вообще говоря, для различных n различная, становится постоянной, равной $\frac{1}{N+1}$ для $\mu=m$ и $h=m$. Это показывает, что, если в урне с самого начала белых и черных шаров было поровну и, если после каждого испытания прибавляется в

¹⁾ Факториальные степени обращаются в обыкновенные степени.

урну постолько шаров определенного цвета, сколько их было вначале, то при данном числе (N) испытаний одинаково вероятно появление любого числа белых шаров.

Во всех остальных случаях вероятность P_n меняется с изменением числа n , а потому возможно искать наибольшее значение вероятности P_n .

Напишем две формулы:

$$\frac{P_{n+1}}{P_n} = \frac{\nu(m + nh)}{(n + 1)(\mu + \nu - 1h)} = \frac{(n + 1)\nu h + \nu(m - h)}{(n + 1)\nu h + (n + 1)(\mu - h)}$$

$$\frac{P_{n-1}}{P_n} = \frac{n(\mu + \nu h)}{(\nu + 1)(m + n - 1h)} = \frac{(\nu + 1)nh + n(\mu - h)}{(\nu + 1)nh + (\nu + 1)(m - h)}$$

и будем сравнивать между собой числителя и знаменателя каждой дроби, т.-е., за выключением общих членов $(n + 1)\nu h$ и $(\nu + 1)nh$ будем сравнивать выражения

$$1) \nu(m - h) \text{ и } (n + 1)(\mu - h)$$

$$2) n(\mu - h) \text{ и } (\nu + 1)(m - h)$$

В результате приходим к таким заключениям.

1) Если одновременно $m > h$ и $\mu > h$, т.-е., если прибавляется каждый раз шаров меньше, чем было их каждого цвета в начале, то и наивероятнейшее число (n) выходов белого цвета дается цепью неравенств

$$\frac{m - h}{M - 2h} + \frac{m - h}{N(M - 2h)} > \frac{n}{N} > \frac{m - h}{M - 2h} - \frac{\mu - h}{N(M - 2h)} \quad (B) ^2$$

2) Во всех остальных случаях случаев³⁾ наименее вероятно появление шаров только одного цвета, именно таких, каких было больше вначале.

При одновременном $m < h$ и $\mu < h$ наименее вероятное число n определяется теми же неравенствами (B).

3) В остальных случаях наименее вероятно появление шаров одного и того же цвета, именно таких, какие были вначале в меньшинстве.

¹⁾ В случае $M = 2h$ сравниваем выражения

$$1) \nu(m - h) \text{ и } (n + 1)(h - m)$$

$$2) n(h - m) \text{ и } (\nu + 1)(m - h)$$

²⁾ Невероятнейшее значение числа n в выходах черного шара дается соответственно цепью неравенств

$$\frac{\mu - h}{M - 2h} + \frac{\mu - h}{N(M - 2h)} > \frac{\nu}{N} > \frac{\mu - h}{M - 2h} - \frac{m - h}{N(M - 2h)}$$

³⁾ Кроме рассмотренного случая $m = \mu = h$.

Prof. J. Bogoiavlensky.

Les schèmes des boules dans le calcul de probabilités.

Soient donnés deux problèmes à résoudre.

Dans une urne contenant m boules blanches et n boules noires on tire une boule qu'on remet dans l'urne après en avoir remarqué la couleur. Quelle est la probabilité d'amener après N tirages n fois une boule blanche et v fois une noire, si 1) on éloigne de l'urne après chaque épreuve h boules de la couleur de la boule sortie et 2) si l'on y ajoute h boules de la même couleur?

La probabilité cherchée sera exprimée dans les deux cas par une même formule (A), où les degrés $m^{(n)}$ sont données par les formules (1) ou (2) resp.

Dans le schéma ordinaire $h = 0$ ou $h = 1$, selon que les boules sorties sont remises ou non dans l'urne. La fin de l'article est consacrée à l'analyse de la formule (A) pour le second des problèmes.

Праф. Салаўёў.

Зъменнасьць рачка

Lynceus brachyurus Müll (Phyllopoda, Crustacea, Arthropoda).

(Зоалёгічны габінат с.-г. Акадэміі).

Частку сваіх назіранніяў адносна рачка *Lynceus* я надрукаваў у 1927 годзе¹⁾. Дадаткі да іх былі дадзены гідробіолёгічнаму з'езду ў Ленінградзе ў 1928 годзе²⁾. Зараз мною атрыманы некаторыя новыя дадзеныя, аб якіх я і паведамляю.

1. Перш за ёсё ў рачка *Lynceus brachyurus* M, вельмі зъменнаю зъяўляецца велічыня цела.

У сваёй цытаванай працы (1927) я адзначыў, што атрыманыя мною ў канцы траўня і ў чэрвені пры штучных кульптурах дарослыя рачкі мелі даўжыню 2 мм. Адначасова рачкі, якія вылаўліваліся мною ў чэрвені з луж, давалі разъмер у 3 mm. Увясну 1928 году я знаходзіў ў вольнай прыродзе побач з гэткімі формамі таксама больш дужых рачкоў.

У працы Баўкевіча³⁾ (1923) для *Lynceus* sp. з пад Вільні паказана даўжыня для дарослых рачкоў ў 4 mm.

Далей у працы Сарса (1896)⁴⁾ даўжыня скарлупы адзначаецца ў 4,5 mm.

У вядомым азначальніку Кайльгака⁵⁾ даўжыня паказана роўнай 5 mm.

Далей маюцца дадзеныя ў працы Грубэ (1853)⁶⁾. Ягоныя вымеры ў лініях пераводзяцца мною ў міліметры. Аўтар піша, што Лёвэн дае даўжыню цела для *L. brachyurus* звыш 5 mm (5,1—5,8 mm) і пры гэтым дадае наступнае: „мне гэткія адзінкі ніколі не сустрэкаліся“. Сам Грубэ для гэтага віду паказвае даўжыню скарлупы 3,3—3,8 mm і вышыню 2,8—3,1 mm, а таксама для *L. Wahlbergi* даўжыню цела 2,7—3,0 mm і вышыню—2,2—2,5 mm.

С. С. Смірноў у сваёй працы⁷⁾ паказвае для саміц даўжыню ў 8—9 mm.

¹⁾ Solowiow. Zur Biologie von Limnetis brachyura Müll. Zool. Anz. 1927. S 151—157.

²⁾ Салаўёў. Да біолёгіі *Lynceus brachyurus* Müll. Зап. Адд. Прыр. і Гасп. БАН т. II. 1929 стар. 87—89.

³⁾ Bowkiewicz. *Lynceus acanthorhynchus* n. sp. Wilno 1923.

⁴⁾ Sars. Fauna Norwegiae. Phyllocardia or Phyllopoda. Christiania 1896.

⁵⁾ Keilhack. Phyllopoda. Die Süßwasserfauna Deutschlands v. Brauer 1909.

⁶⁾ Grube. Bemerkungen über die Phyllopoden. Arch. f. Naturgeschichte 1853.

⁷⁾ Смирнов. К фауне Phyllopoda окрестностей Мурома. Раб. Окскоій біологічнай станции, т. V.

Ува ўсіх паказаных дадзеных хістанині даўжыні адзначаны ў межах ад 2 мм да 9 мм. Такім чынам розыніца паміж канцовымі членамі варыяцыйнага раду зъмяняецца амаль што, ў пяць разоў. Значыцца, від харарактарызуеца дастатковай плястычнасцю організацыі.

Ямагу гаварыць толькі адносна некаторых прычын такой зъмененасці, таму што значная розыніца назіралася мною ў форм, якія з аднаго боку разъвіваліся ў прыродзе (3 мм і больш), а з другога боку разъвіваліся пры штучных умовах (2 мм), перш за ўсё я лічу неабходным намаляваць карціну штучных умоў.

З пачатку восені 1927 году і да вясны 1928 году ў мяне ў акварыумах хавалася тая вада, ў якой жылі і разъвіваліся ракі—*Lynceus*. Пры гэтых мяне здавалася цікавым ў першую чаргу прасачыць тыя зъмены, якія вытвараліся ў гэтай вадзе ўзімку. Выявілася, што ўосень (25. IX) ў ей зъявілася шмат малашчапікавых чарвякоў (*Aeolosoma hemprichi* Ehrb.), якія жылі доўга. Шікава было зрабіць парапіванье гэтае стаячай вады з тэю, якая ўзята з вадаўшему, ў якім былі знойдзены ракі *Lynceus*. Гэткая вада з вадаўшему аказалася (29. IX). У ёй былі знойдзены початкі ўшанак (*Plumatella*) і шэраг вадаўных блох (*Cladocera*: *Steblocerus serricaudatus* Fischer і *Chydorus sphaericus* Müll., *Alona rectangula* Sars, *Alona costata* Sars, *Alonella exigua* Lill., *Alonella excisa* Fisch.; сярод апошніх было шмат самдоў і саміц з яйкамі). Сустракаліся пласобныя цыклёпы (*Cyclopidae*) ды кантокамптусы (*Cantocamptus*). Між іншым знойдзены дзве лічынкі тритона з жабрамі (!)—Што тычыцца вышэй названага майго акварыуму, дык ў ім пачынаючы з 10. X аж да вясны, можна было бачыць шматлікую наліўнасць амёб, ці карніножак (*Difflugia pyriformis*, *acuminata*, *urceolata* ды *Centropyxis*, а таксама ў невялікай колькасці *Arcella vulgaris* і *Lecquereria spiralis*). У гэтym-же час зъявіўся ў масах кантокамптусы, ў якога назіралася спарыванне. Лёгка можна было бачыць чарвападобныя жычукі даўжынёю да 0,0036 мм, якія, выходзячы з надаўліваемых пакроўных шклоў спэрматофор, рухаліся. У пачатку вясны 1928 году фауна акварыуму харарактарызуеца багацьцем карніножак (*Difflugia* ды *Centropyxis aculeata*, 7. II), зъяўляючыся бізувінкі (*Anisoneta*, 11. II), цыклёпы і калаўроткі (*Cyclops sternus* Fischer 14. II, *Rotifer*, 15. II, *Cyclops fimbriatus* Fisch. var. *poppei* Rehb. 19. II), соціавікі і лічынкі цыклёпаў (*Actinophrys sol* Ehrb. ды *Nauplius* 21. II), расічныя чарви (*Turbellaria*, 22. II), ракі ды інфузоры (*Diaptomus* 4. III, *Bursaria truncatella* Müll. 6. III, *Simocephalus exsiriosus* Koch. 8. III), шмат краміняземных вадаростаў (*Diatomeae*, 19. III), шмат соціавікі (*Heliozoa*, 23. III). Увесе час без перапынку жылі катушкі (*Planorbis*).

У далейшым выявілася мажлівым і было неабходна з'яўляць увагу на тое, што рабіца не ў акварыуме, але ўсё тым-же самым прыродным вадаўшем. З яго ўдалося прымесці пакуль што толькі сънег. Калі апошні растаў, дык ў ім знойдзена (3. IV) прымесцісь чарви камара-таўкуничкы (*Tanypus*), спарываючыяся ракочоў (*Canthocamptus*), кармінава-чырвоных прадаўгаватых наўпліусаў (даўжыня 0,336 мм, найбольшая шырыня цела—0,134 мм), чарви ракча (*Chirocephalus*), дарослага цыклёпа (*Cyclops vernalis* Fisch. 10. IV) чарву камароў (*Corethra* ды *Aedes*, 12. IV).

З'яўртаючы ўвагу на тыя зъмены, якія назіраліся мною ў вадзе акварыуме, і пры парапіванні іх з дадзенымі Даўгова і Мікіцінскага¹⁾, можна бачыць, што прадукцыя сапробных організмаў павялічваецца: У канцы назіранання, уясну зъяўляеца занадта шмат соціавікі (*Heliozoa*). Мне думаеца, што гэты напрамак зъмен мог зрабіць значны ўплыў на жыццяздольнасць яек ракча *Lynceus*, якія разъвіваліся ў акварыуме. Сапраўды, я ўбачыў, што ў прыродных вадаўшах уясни разъвілася шмат *Lynceus*. Але ў майм акварыуме на ўсе якія разъвіліся да канца. Значыцца, побач з іншымі умовамі сапробнасць акаляючага асяродзьдзя была адным з няспрыяющих фактараў. Пры спрыяющих умовах разъвіліся формы больш буйныя, пры няспрыяющих, наадварот, формы карлікавыя.

2. Адзнакі, якія ў ракча *Lynceus brachyurus* лічыцца паўторна родавымі, у сваіх хістаньнях перайначваючы.

¹⁾ Стандартные методы исследования питьевых и сточных вод. Издание постоянного бюро всесоюзных водопроводных и санитарно-технических съездов. Москва. 1927.

Вядома, што ў дадзенага віду, паводле агульной думкі, родавы дыморфізм адзначаецца між іншым неаднольковай пабудовай галавы, а менавіта ў саміц маеца досыць доўгі і востры носік (*rostrum*), тады як у самцоў ён кароткі і прытуплены.

У даволі нядаўны час (1912—1913) Дадаю¹⁾ ўдалося знайсьці ў будове носіка *Lynceus* некаторыя асаблівасці, даўшыя яму магчымасць гаварыць аб tym, што мы зьяўляемся съведкамі мутацыйнага працэсу ў *Lynceus*.

Фактычныя падставы для гэтай думкі зъмяшчаюцца ў наступным:

Па-першае, ў зборах з Плотцэнскага возера пад Бэрлінам Дадаю ўдалося знайсьці сярод тыповых саміц такія адзінкі самцоў, якія не адрозніваліся пабудовай галавы ад саміц.

Па-другое, ў далейшым у зборах з ваколіц Бяроўзава Табольскае губэрні Дадаю ўдалося знайсьці адначасова з самцамі, якія мелі востры носік і былі падобны да плотцэнскіх форм, таксама яшчэ і тыповых тупаносых самцоў.

У лічыўши гэтыя два факты, Дадай выказвае думку, што на бяроўзскім прыкладзе мы наглядаем мутацыйны працэс нечаканай хуткай зъмены носіка самцоў ў напрамку набыцця ім харарактару саміцы. На прыкладзе-же плотцэнскім (Бэрлін) мы бачым, згодна Дадаю, гэту зъмененую прыкмету ўжо зафіксаванай, якая спадчынна перадаецца. Паўторна родавыя адзнакі саміцы паўстаюць у самца і здараецца тое, што Дадай называе гінекоморфізмам.

Тэраратычным аналізам гэтай зъявы з'яўляецца таксама *Боўкевіч* (1924 г., цыт.). Ня супіречучы супраць сутнасці гіпотэзы відапахаджэння Дадая. Баўкевіч толькі разыходзіцца ў дробязях.

У связі з вышэйпададзеным, я павінен з свайго боку адзначыць, што ўвясну 1928 году мне ўдалася знайсьці ў Горках такія формы рачка *Lynceus brachyurus*, якія дапаўняюць тлумачэнне закранутага пытання.

Перш за ёсё цікава наступнае супастаўленыне. Тады як Дадай прыводзіць прыклады з даволі аддаленых географічных пунктаў (Сыбір і Бэрлін), мне ўдалося знайсьці дэманстрацыйны матар'ял ў аднай і тэй-же калужыне.

У гэтай калужыне я зчайшоў як тыповых тупаносых самцоў і востравных саміц, таксама зчайшоў самцоў з вострым носікам, г. зн. Дадаеўскую адмену (*aberratio isorhynchus*), так-сама я зчайшоў і саміц, дагэтуль яшчэ не паказаных, г. зн. з тупым носікам.

Мы маём малюнак поўнага зразчыння паўторна родавай адзнакі *Lynceus brachyurus* Müll., плястычнасць арганізацыі якога мы вышэй падкрэслілі. Гэтае ператварэнне зъяўляецца tym больш цікавым, што ўсе апошнія віды гатунку *Lynceus* лікам каля 20, маюць тупы носік у абодвух родаў. Што тычыцца апісанага *Боўкевічам* (1923 г., цыт.) новага віду — *Lynceus acanthorhynchus*, дык яго улічваць зусім ня трэба таму, што аналіз маіх ніжэйпададзеных назіранняў выклікае вывад, што гэта ня ёсьць паасобны від, але толькі сынонім *Lynceus brachyurus* Müll.

З. Зъмененасць *Lynceus brachyurus* M. дазваляе думаць, што дадзеная форма зъяўляецца добрым узорам для вывучэння эксперыментальных мутацый і відапахаджэння.

Мae назіраныні ўвясну 1928 году тычацца пяці калужын, якія знаходзяцца настолькі блізка адна каля аднай на палёх фэрмы Беларускай

¹⁾ *Bowkiewicz*. *Lynceus brachyurus aber. isorhynchus Daday im Lichte des Gesetzes der weiblichen Präponderanz*. Zool. Anz. 1924. S. 193—200.

сельска-гаспад. Академі, што, калі выйсьці на поле, дык адразу бачыш усю плошчу, на якой яны ляжаць. Чатыры калужыны выяўляюць сабою паглыбеніні сярод культурных палёў (блудцы), а пятая ляжыць у бярозовым рэдкім гаі, дзе глеба зусім ня ўзворваецца і дзе праходзіць на выган жывёла. На дне апошняй калужыны можна бачыць шмат бярозавага лісьця, якое раскладаецца, тады як першыя чатыры калужыны зарасьлі асакой, калужніцай і інш. Ўсе калужыны ўлетку высыхаюць.

Цікава між іншым тое, што не ўсіх пяцёх калужынах адначасова назіралася найбольшае разьвіцё форм у колькасным сэнсе. Магчыма, што гэта знаходзіцца ў сувязі з розначасовым таяннем сънегу ўвясну ў гэтых калужынах і з розначасовым канчатковым высыханнем іх.

Далей цікава тое, што ў чатырох палявых калужынах велічыня *Lynceus* меншая, а ў пятай калужыне ў гаі—значна большая.

Вывучэннне галавы ракоў давяло наяўнасць самцоў, ў якіх галава была прытулена так, што па сутнасці ня можна гаварыць ні аб якім носіку (*rostrum*), чаму даўжыня апошняга трэба азначаць зэро—0.

Далейшае вывучэннне і прamerы паказалі наяўнасць некаторага ліку самцоў з даўжынёй носіку—0,01 мм.

Найбольшы лік прamerных самцоў даў даўжыню носіка—0,0336 мм.


У памяншаючымся колькасна шэрэве форм даўжыня носіка павялічваецца, раўняючыся паступова—0,05 мм, 0,06 мм, 0,08 мм, 0,1 мм.

Калі я звярнуўся да саміц, я знайшоў невялікі лік форм з такою-же даўжынёй носіка, як і ў самцоў, г. зи. 0,8 мм. У большасці-же форм даўжыня носіка расце і раўняецца 0,12 і 0,15 мм.

Між іншым можна адзначыць, што Буйкевіч (1923, цыт.) дае даўжыню дадатку на носіку віленскіх форм каля 0,18 мм.

Я маю прэparateы, на якіх галавы самца і саміцы, а таксама даўжыні (доўгасці) носікаў ў кожным выпадку падобны. Нават скат ілбу ў абодвух выпадках настолькі падобен, наколькі ён не падобен у тыповых выпадках.

Калі мы на васі абсцыс адкладзем сотня долі міліметру, якія-бы пасавалі, ці адпавядалі даўжыні носіка ў самцоў і ў саміц *Lynceus*, дык ардынаты будуть згодна прыстасоўвацца ліку адзінак, уладаючых даценай даўжынёй носіка. Такім чынам паўстае дэвёхвяршынная крывая.



Аказваецца, што ў трохкунтніку ад 0,08 да 0,1 (на малюнку ад 8 да 10) сходзяцца, як самцы так і саміцы.

Западта цікава тое, что найбóльшая близкасьць паміж самцамі і саміцамі назіраецца ў пятай калужыне ў гайку, дзе наогул усе ракі былі больш буйнымі.

Мімаволі тут ўспамінаюцца вынікі, атрыманыя Ўольтеркам (Woltereck. Weitere experimentelle Untersuchungen über Artveränderung, speciell über das Wesen quantitativer Artunterschiede bei Daphnididen. Verhandl. D. Zool. Ges. 1909)¹⁾ у вадаяных блох, у якіх вышыня галаўнога шлему, якая мінялася даволі моцна па працягу году па месяцах, ставіцца ў цесную сувязь з умовамі харчаванья. Найбóльшыя разьмеры ракоў, якія вывучаюцца мною, бяспрэчна звязаны з найлепшымі ўмовамі асяродзьдзя, а ў тым ліку з умовамі харчаванья.

У свой час (1875) досьледы Шманкевіча над ракамі *Artemia* і іх зъменнасцю ў напрамку ў бок жабранога (*Branchipus*) зрабілі, быццам, эпоху, але ад часу да часу жорстка крытыкаваліся. У апошнія часы (1916) Гаеўская сваімі досьледамі і назіраннямі над *Artemia salina* зноў падмацавала падставы Шманкевіча. Такія цікавыя, вельмі значныя ў прынцыповым сэнсе пытаньні я не могуць быць развязаны а сразу і катэгарычна.

Таксама вельмі цікавая думка Дадая адносна процэсу мутаванья, які вытвараецца на нашых вачох, для свайго падмацаванья патрабуе шэрагу далатковых дасьледаваньняў ды досьледаў, якія мною толькі намечаны, але не закончаны.

Перш за ёсё, паводле маёй думкі, вельмі значным і рашучым звязіцца вынік дасьледаванья храмазомнага апарату ў тыповых і нятыповых форм. Адносна ліку хромазом у лістаногіх ракаў (*Phyllopoda*), згодна зводкі Ўаглера²⁾, мы ведаем наступнае: у *Chirocephalus Gruberi*—24, *Artemia*—84 ў саматочных каморках; *Simocephalus vetulus*, як і *Daphnia pulex* ды *Polyphemus*, мае 8.

Пры наяўнасці вялікага ліку хромазом і пры настойлівай неабходнасці ў дадзеным дасьледваньні зусім дасканалага падліку іх у розных форм задача вельмі ўскладняецца. Апрача гэтага морфалёгічнага дасьледаванья, прапануецца плян эксперыментальнага вывучэння прыплоду ад розных форм з мэтай высьвятлення зьяў спадчыннасці адзнакаў ці прыкмет. Зразумела, кожны ведае надзвычайную цяжкасць гэткай працы па сутнасці і апрача таго ўскладняемай тым, што вэгетация форм працякае ў кароткі тэрмін і не аднаўляецца да наступнага году. Аб цяжкасцях працы з яйкамі жабранога (*Branchipus s. Chirocephalus*), які паводле белага падобен да *Lynceus*, паведамляў ў свой час Брауэр (Brauer. Ueber das Ei von *Branchipus grubii* v. Dyb. von der Bildung bis zur Ablage. Abh. Ak. Wiss. Berlin. 1892).

4. У якасці аднаго з вынікаў, які паўстае пасля азнаямлення са зъменнасцю *Lynceus brachyurus* M., зьяўляецца неабходнасць рэвізіі відаў роду *Lynceus*, калі гэткая нікім яшчэ не зроблена.

Дзеля того, што я не знаёмы з пазаэўрапейскімі відамі, спыняюся некалькі на ёўрапейскім *Lynceus brachyurus* M. ў параўнаньні яго з відам Баўкевіча. Апошні аўтар называе знойдзеную ім пад Вільній форму—*Lynceus acanthorhynchus*. Галоўную відавую розыніцу ён бачыць ў тым, што носік у саміц звычайнага *Lynceus brachyurus* M. роўнамерна завастраецца, тады як носік *L. acanthorhynchus* мае шып („rostrum a latere visum z Kolcem“). Баўкевіч далей піша наступнае: „У матар'яле якія сабраны пад Вільній, я не знайшоў формы, якая-б дала мажлівасці

¹⁾ Филиппенка. Изменчивость и методы ее изучения. Петроград. 1923.

²⁾ Kükenthal. Handbuch der Zoologie Bd. III. Lief. III. 1927. Crustacea.

зывязаць *Lynceus brachyurus* M. з апісанай формай. Усе дасьледаваныні саміцы маюць харктэрны дадатак на носіку даўжынёй каля 0,18 мм. Распаўсюджваныне форм з шыпом не абмажоўваеца ваколіцамі Вільні. Але я ня маю ніякіх дадзеных для прапановы, што гэта форма ёсьць толькі адмена віду *Lynceus brachyurus* M. Магчыма, што з працягам часу, на падставе новых матар'ялаў, удасаца знайсьці формы сярэдняй ці прынамсі ўстановіць зъменнасць віду *L. brachyurus* M." (1923, стар. 3).

Мне здаецца, што тыя дадзеныя, якія мне ўдалося зদабыць, сьведчаць аб тэй зъменнасці віду, якую меў на ўвазе Баўкевіч. Як розная велічыня рабкоў з амплітудай хістанняй ад 3 да 9 мм, таксама і тая прыкмета, на якую апіраецца Баўкевіч, ня могуць служыць трывалай базай пры кваліфікаваныні відаў *Lynceus*.

Зъвяртаючы ўвагу на малюнак 4 у Баўкевіча (*caput feminae, antice versum*), я магу паказаць выгляд галавы ў саміцы *Lynceus* маіх форм. Тут ёсьць падабенства. Але ў мяне іншых форм для параўнання ня маецца. Зъвяртаючы ўвагу на малюнак 5 Баўкевіча (*caput maris antice versum*), я магу адзначыць, што сярод маіх саміцоў у адных галава пры разглядваныні зъвершу заканчваеца зусім тупа, але ў іншых заканчваеца тым вырастам, ці дадаткам, пры падоўжанаасці якога можна атрымаць тыповы носік (*rostrum*) саміцы. Адносна рэальнаасці гэткага працэсу сьведчыць вышэйназваная крывая. Апрача таго, у дарослых саміц ня рэдка можна бачыць у адных выпадках тое, як носік заваstraеца роўнамерна, але ў іншых выпадках тое, аб чым піша Баўкевіч, гаворачы: "у *Lynceus* sp. з—пад Вільні лобная лінія, не даходзячы да канца дзюбу, загінаеца і вытварае кут, чаму на носіку паўстае выраст у форме шыпа" (Фіг. 2).

Мною перагледжана шмат форм і прароблена шмат прамераў, якія не выключаюць думкі аб тым, што сапраўды ў назіраемых мною калужынах, якія знаходзяцца на надзвычайна аблежаванай тэрыторыі з падобнымі ўмовамі, вытвараеца мутацыйны працэс, прычым саміцы набываюць прыкметы саміц.

Адказ на пытаныне аб структуры і зъменах храмазомнага апарату ў сувязі са спадчынаасцю я лічу патрэбным для қанчатковага высыяянлення гэтай справы.

Meine Beobachtungen und Bemerkungen über *Lynceus brachyurus* Müller.

Von Prof. Dr. P. Solowjow.

Allgemeine Ergebnisse, zu den ich gekommen bin, kann man folgender Weise ausdrücken:

1. Die Saprobität des Wassers in den Behältern, die von Herbst bis zum Frühling steigt, wirkt auf die Entwicklung der Eier von *Lynceus* wahrscheinlich ungünstig.

2. Das Winterei hat außer der harten dicken Aussenschale noch eine zarte Keimhaut.

3. Ich habe die so eben aus dem Ei geschlüpfte und bis jetzt nicht beschriebene Larve des *Lynceus* beobachtet.

4. Junge Larven von *Lynceus* nächsten Alters haben auf dem Kopfe weiche bewegliche Seitenstachel, die im weiteren hart und unbeweglich werden (vergl. Grube l. c. S. 127).

5. Die Methode des Versetzens der Eier in Uhrgläser und kleine (nicht grosse) gläserne Tässchen für biologische Beobachtungen zum Studieren der Cyklomorphose und der Generationen ist unbedingt notwendig und verdient überhaupt verbreitet zu sein, denn sie gibt außer ihrer unmittelbarer (direkter) biologischer Bedeutung einen Griff durch den viele unklare Fragen der Systematik und der Qualifizierung der Arten beseitigt werden.

6. Eier, die sich bei einer Zimmertemperatur entwickeln, geben Larven auf zwei Wochen früher, als die in der Natur.

7. Daday's interessanter Gedanke, dass wir Zeugen der Mutationsprozesse sind, veranlassten eine Einwendung von Bowkiewicz's Seiten nicht im Wesentlichen sondern in Beziehung auf Detaile des Prozesses. Meine Erforschungen auf dieses Thema geben neuen Stoff.

Um der Frage näher zu kommen, machte ich Beobachtungen im Frühling und Sommer 1928 in fünf Lachen, die alle so nahe von einander liegen, dass man, wenn man ins Feld kommt, sofort die ganze Fläche, auf der sie sich befinden, sieht. Das ist sehr wichtig, denn bis jetzt war die Rede von Formen, die dem Fundort nach ungewohnt weit von einander entfernt waren (Deutschland und Sibirien). Vier Lachen befinden sich in Vertiefungen auf Ackerfeldern und die fünfte in einem lichten Birkenhain, wo die Erde gar nicht geplügt wird und wo das weidende Vieh durchgeht. Auf den Boden der letzten Lache kann man häufig faule Birkenblätter finden, indem die ersten vier auch im Sommer trockenen Lachen mit Rietgras bewachsen sind. Es ist auch interessant, dass man nicht in allen fünf Lachen gleichzeitig die höchste Entwicklung der Gestalten die Anzahl betreffend beobachtet hat. Dies steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit ungleichzeitigen Tauen des Schnees in den Lachen im Frühling und deren ungleichzeitigen Austrocknen. Interessant ist weiter das, dass in den vier Feldlachen die *Lynceus* kleiner und in der fünften Lache im Hain bedeutend grösser sind. Die Hauptsache, auf die ich aufmerksam machen muss, ist, dass während meinen Studieren und Ausmessen der Schnabel bei den Männchen und bei den Weibchen ich allmähliche Uebergänge einer Formen zu den anderen entdeckte. Einerseits sind mir solche Männchen begegnet, die den Kopf so angestumpft hatten, dass von einem Rostrum keine Rede sein kann. Natürlich habe ich junge so wie auch definitive Formen durchgesehen. Ebenfalls erwog ich auch das, dass die einen Krebse sich früher entwickelten als die

anderen. Doch es gelang mir nicht weder Alter—noch Saisonfaktoren festzustellen. Folglich müssen die erwähnten Veränderungen verstanden werden wie dieselben vom konstitutionaler Charakter. Wenn es gelinge die Tätigkeit der Drüsen mit innerer Sekretion festzustellen, so müsste man zu den Faktoren allgemeiner Konstitution noch die Wirkung der Hormonen zuzufügen. Mittlerweise sagt Prof. Hartmann: „Bei wirbellosen Tieren und Pflanzen ist ihr Vorhandensein nicht nachgewiesen“ (Allgemeine Biologie, II Teil, Jena, 1927, S. 610).

Also, vor allem habe ich das Vorhandensein der Männchen von *Lynceus*, deren Länge des Rostrums Null ist, festgestellt. Weitere Beobachtungen und Ausmessungen zeigten, dass bei anderen Männchen ein Rostrum entsteht und 0,01 Mm. Länge erreicht. Die grösste Zahl der ausgemessenen Formen hat einen 0,0336 Mm. langen Rostrum. Bei den an der Zahl minderen Formen steigt die Länge des Rostrums bis 0,0504 Mm., 0,0672 Mm., 0,084 Mm. und 0,1 Mm.

Zu den Weibchen übergehend, habe ich eine geringe Zahl von Formen mit einem wie bei den Männchen 0,084 Mm. langen Rostrum gefunden. Bei mehreren Formen steigt die Länge des Rostrums und gleicht 0,126 und 0,1512 Mm.

Wenn wir auf der Achse der Abscissen Hundertel des Millimeters ablegen, die der Länge des Rostrums bei den Männchen und den Weibchen von *Lynceus* entsprechen würden, so geben die Ordinaten entsprechende Zahl der Individuumen die die gegebene Länge des Rostrums haben. Auf diese Weise bekommt man eine zweispitzige Kurve (s. Zeichnung). Es zeigt sich, dass die Männchen im Dreieck von 0,08 bis 0,1 Mm. mit den Weibchen zusammenkommen.

8. Ich meine, dass es reichzeitig wäre eine Revision der bis jetzt bekannten Arten von *Lynceus* zu machen.

Профessor Ю. М. Колосов.

Что такое *Cerceris fodiens* Eversmann? *)

Знаменитый исследователь насекомых профессор Эверсманн установил 7 новых видов ос рода *Cerceris* ¹⁾. В настоящее время среди них внимание исследователя невольно привлекает *C. fodiens*, являющаяся забытым видом, истинное положение которого в системе неизвестно. В связи с утерей типа не мог решить вопроса Schletterer (1889), ограничившийся лишь дословной перепечаткой оригинального описания Эверсманна. Впоследствии оставил вопрос открытым Kohl (1916). Наконец к такому же заключению нашел более безопасным примкнуть и современный специалист по роду *Cerceris* А. В. Шестаков (1926).

Но оставляя видовую самостоятельность *C. fodiens*, исследователи вместе с тем не могут повторить находки Эверсманна и загадочный, известный только по описанию, вид считается до сих пор первоклассной редкостью.

Но так ли это?

Можно ли допустить, чтобы при наличии 200 современных видов *Cerceris* оставался и ныне загадочным пятнадцатый вид, долженствующий быть вовсе не таким уже редким ²⁾ и при том происходящий из местности, где производились и производятся многочисленные сборы в течение многих лет? Когда при потере типа остается невыясненным вид из трудно-доступных, редко посещаемых мест—это понятно и вполне естественно. Но при достаточно полном описании потерять вид из восточной части Европейской России, при наличии отсюда многочисленных сборов и ряда списков—это вещь мало возможная.

В этих условиях „загадочность“ нужно искать просто в недостаточной внимательности современных специалистов к данным старых авторов, в торопливом стремлении к установлению новых видов без достаточной оценки уже существующих.

Для подтверждения сказанного, для доказательства возможности решить поставленную задачу, обратимся непосредственно к первоисточнику. Из этого описания мы извлекаем две ценные предпосылки. С одной стороны окраска *C. fodiens* с преобладанием желтого дает воз-

¹⁾ Eversmann Ed. Fauna hymenopterologica Volgo-Uralensis.—Bull. Soc. Nat. Moscow XXII, 1849. Здесь описаны *Cerceris elegans*, *fodiens*, *dorsalis*, *cornuta*, *bracteata*, *laminata*, *fulvipes*. Шестаков (1926), делая сводку литературных данных по географическому распространению *Cerceris* в пределах Европейской части СССР, не объясняет почему опустил совершенно *C. bracteata*. Впрочем его работа и вообще оч. слабая, испещренная ошибками, пропусками и даже искажениями цитируемых авторов, т. ч. пользоваться ей нужно очень осторожно, все время сверяясь с первоисточниками.

²⁾ Из описания Эверсманна видно, что в его распоряжении было несколько особей и при том как 55, так и 50.

можность не принимать во внимание громадное количество видов, где основным цветом является черный с примесью белого. С другой стороны мы имеем строго определенный район нахождения вида—так называемое Волго-Уральское междуречье¹).

На этом пространстве без особой ошибки можно констатировать наличие не больше 50 видов *Cerceris* (т. е. только $\frac{1}{4}$ всех видов, которых нам нужно бы рассмотреть!), а из них совсем уже ничтожное количество видов с основной окраской тела золотисто-желтой или желтовато-белой.

Анализируя эти виды и тщательно сопоставляя их признаки с оригинальным описанием Эверсманна, мы неопровергнуто устанавливаем, что потерянный в течение 80 лет вид скрывается под современным названием *Cerceris rossica* Shestakov.

Для доказательства выпишем в параллельный ряд описание Эверсманна и Шестакова.

C. fodiens Eversmann

1) *Simillima praecedenti* (т. е. *C. elegans* Ю. К.) *sed multo minor.*

2) *Long. 3 $\frac{1}{2}$ —4 lin.*

3) *Capite et thorace nigro flavoque maculatis; pedibus cum coxis abdomineque flavis, incisuris pluribus nigris.*

4) *Femina facile cognoscitur clypeo in medio emarginato, lateribus rotundato.*

5) *Mas. Caput et thorax fortissime punctata* (подразумевается: *quam in fem.*)

6) *Alis... margine apicali infumato.*

C. rossica Shestakov

1) При описании самца *C. elegans* Шестаков сближает его именно с *C. rossica* (Русское Энтомологическое Обозрение XIV, 1914, № 4, с 411, строка 14 сверху), а относительно длины дает следующие промеры: *C. elegans* 12—15 милли., *C. rossica* 10—12 милли. (т. е. разница между этими видами может достигать одной трети, что прекрасно согласуется с замечанием Эверсманна „*multo minor*“).

2) *Long. 10—12 mill.*

3) *Fulva; fascia inter oculos et thorax vario nigro-colorata.*

4) *♀. Clypeus medio parte nasi modo elevatus, margine anteriore haud dentato.*

5) *♂. Punctatura: corporis ut ♀ sed vix grossior.*

6) *Alae ad apicem affumatae.*

¹) Сюда с одной стороны входит низовые Волги: Саратовская, Царицынская и Астраханская губ., затем Оренбургская губерния, Уральская область с знаменитым Индерским озером и на конец Прикумские и с востока Киргизские степи.

Таким образом название Шестакова, как данное позднее (на 65 лет!) должно пасть в синоним, т. е. *Cerceris rossica* Shest. (1914) = *Cerceris fodiens* Eversmann (1849).

Ergo *Cerceris rossica* Shest. (1914) = *C. fodiens* Ev. (1849).

В заключение приношу благодарность заведующему фундаментальной библиотекой Горецкой с.-х. Академии Д. Р. Новикову за отзывчивое отношение к моим потребностям в деле выписки необходимого литературного материала, благодаря чему явилась возможность разрешать сложные синонимические вопросы в провинции, тогда как до сих пор это считалось достоянием центра.

Горки 15. II. 1930.

^{*)} См. аналогичные работы автора: *Was ist Lepturaviolacea Pal-las?* — *Entomologische Blätter*. — *Was ist Donacia asiatica Faldermann?* Там-же — *Was ist Aradus muricatus Hummel?* — *Stettin. Entomol. Zeitung*. — *Was ist Agabus Eversmanni Ballioni?* Там-же.

Ю. М. Колосов.

К географическому распространению короедов.

При возросшем интересе к оценке роли и значения короедов, как врагов леса, географическое распространение их все же не может считаться законченным, что особенно поразительно в отношении к таким, казалось бы хорошо исследованным районам, как Ленинградская губерния, начало фаунистических списков по которой восходит к эпохе Бёбера (1790) и Цедергельма (1798).

Несколько ценных штрихов могут дать ниже приведенные обработанные мной материалы, основанные частью на коллекциях Энтомологического кабинета Горецкой Сельско-Хозяйственной Академии, частью на моих личных сборах.

1. *Carpheoborus cholodkovskyl* Spess.

Несколько экз. взято 19-IX 1927 В. Ушаковым и 17-X 1927 К. Шишовым в 131 квартале Ораниенбаумского лесничества в вершинной части стволов, отмерших 1—2 года тому назад сосен. Экологические условия биоценоза: 9 С, 1 Е + Б. Полн. 0,6; d = 5в. Покров—ягодники и мхи (*Sphagnum*), почва—супесь.

2. *Crypturgus hispidulus* Thoms.

24-VII 1927. Дикий парк Ораниенбаумского Лесничества.

3. *Pityophthorus trägardhi* Spess. ¹⁾.

17—28-VIII 1927. Ораниенб. Л-во. В. Ушаков.

Повидимому не редок, т. к. встречен здесь и в следующем году (материал Зоол. Муз. Академии Наук).

4. *P. lichtensteini* Ratz.

Ораниенбаум. Сосна. На вершинных ветвях 1—2 сант. в диаметре многочислен (личные сборы 1914 г.).

¹⁾ Этот вид, описанный из северной Швеции, найден мной в окрестностях Свердловска еще в 1917—1918 г.г., но был тогда ошибочно определен как *P. exsculptus* Ratz., под таким названием и включен в мою брошюру: "Основные данные по биологии короедов Урала и Сибири". Т. о. последний вид надлежит пока быть оттуда исключенным. К нарочито же лаконичному разбору Списсивцевым моей брошюры я вернувшись в статье „Императоры“ заговорили".

Арнольд Н. М.

Замечания на статью Г-на Дубицкого о появлении саранчи в Могилевской губернии¹⁾.

В неофициальной части № 69 № Могилевских Губернских Ведомостей за настоящий (1861 Ю. К.) год г-н Дубицкий поместил статью под заглавием: „Известие о появлении саранчи в Могилевской губернии“.

Статья эта состоит, собственно, из двух частей: первая заключает в себе письмо Л. Карповича с извещением о появлении саранчи в Гомельском у., а вторая представляет собственные изыскания и предположения г. Дубицкого.

Г. Дубицкий пишет, что рассмотрев подробно доставленные ему Л. Карповичем образцы саранчи, он счел долгом высказать свое мнение о таком интересном предмете.

Прочитав исследования г. Дубицкого и сличив их с описаниями новейших энтомологов, я нашел в них, однако, несколько немаловажных ошибок, которые и считаю долгом указать и по возможности исправить.

Энтомологическая синонимика, принятая автором, очевидно доказывает, что он при определении экземпляров саранчи руководился сочинениями Линнея, но после первого издания их в свет прошло уже более ста лет, а в это время наука так далеко ушла вперед, что описания Линнея в настоящее время имеют только историческое значение, пользоваться же ими при определении насекомых совершенно невозможно. Так, приняв старинное Линнеевское название саранчи *Gryllus migratorius* и переведя его на французский и немецкий языки, автор сделал ошибку в переводе самого названия—саранча по немецки называется *Heuschrecke* или *Wanderheuschrecke*, а по французски—*criquet de passage, a grillon et die Grille* вовсе не значат саранча, а—сверчок.

Г. Дубицкий твердо уверен, что рассмотренные им насекомые принадлежат к виду странствующей саранчи (*Pachytalus migratorius*) и в доказательство своего определения приводит различные признаки, взятые им от наружной формы²⁾. Но признаки выбраны автором так неудачно и с такими ошибками, что по ним решительно невозможно догадаться, о каком виде саранчи идет речь. В Европе их водится пять.

¹⁾ Настоящая статья, появившаяся 70 лет тому назад и основательно забытая (в литературе о вредных насекомых она никем, ни разу не упоминается и не цитируется!), не потеряла своего значения и до настоящего времени. Ввиду же особого интереса, каковой в связи с борьбой за урожай придается в настоящее время саранчевым, переиздание ее является тем более необходимым. Статья воспроизведется дословно, сохранив в точности стиль и возврнения автора и его эпохи. Незначительные пояснения даны в подстрочных примечаниях. Наиболее ценные выводы автора выделены разрядкой.

Профессор Горецкой Сельско-Хозяйственной Академии,

Энтомолог Ю. Колесов.

²⁾ Впервые они отмечены в заметке „Z w u c z a j p e r o s i e d z e n i e C z l o p k o w K o m m i s s i i A r c h e o l o g i c z n e j“—Kuryer Wilenski 1861, 18 августа № 64, с. 631. Современным ортоптерологам типа И. Н. Филиппева эта заметка неизвестна.

Первым признаком поставлено сильное развитие челюстей, крыльев и задних ног в сравнении с другими видами этого насекомого, но, во-первых, челюсти, крылья и задние ноги развиты чрезвычайно сильно у всех скачущих прямокрылых (*Orthoptera*), — это вовсе не отличительный признак, и в Могилевской фауне есть несколько видов вовсе безвредных кузнечиков, у которых челюсти и задние ноги развиты никаким не меньше, чем у саранчи, например у *Decticus verrucivorus* Fisch.; во-вторых — сравнивать хорошо только с предметами известными и знакомыми, а я крепко сомневаюсь, что читатели Могилевских губернских ведомостей хорошо знакомы со всеми видами саранчи, которых, по уверению автора, Линней считал 35. Странно, откуда явилось такое число? Если принимать линнеевский род *Gryllus* без подразделений на полурода, то всех пород будет около 240; если считать одних только *Acheta*, и тогда все таки не выйдет 35, а только 29 видов.

Далее автор уверяет, что у самок саранчи есть голосовой канал. Смеем уверить почтенного автора, что такого канала у них вовсе нет и самки саранчи не издают никакого звука; самцы саранчи, правда, издают треск, но они производят его трением голени 3-ей пары ног о надкрылья¹⁾. Может быть, автор считает за голосовой канал трубочки, открывающиеся отверстиями в первом брюшном кольце, но это не орган голоса, а орган слуха, да притом слуховые трубочки бывают не у одной самки, а и у самца.

Считая сильное развитие челюстей, крыльев и ног и присутствие у самок мнимого голосового канала признаками совершенно достаточными для отличия саранчи от других прямокрылых насекомых, автор добавляет еще, что голова саранчи притупленная, челюсти ее черные и глаза большие. Притупленная голова и большие глаза не составляют вовсе отличительных признаков перелетной саранчи; они свойственны и многим видам кузнечиков, а челюсти саранчи больше голубые или темносиние чем черные. Об этом упоминается даже и у Линнея. Пусть все исчисленные автором признаки будут справедливы; все таки непонятно, почему он причислил рассмотренных им насекомых к виду *P. migratorius*, а не к *P. cinerascens* или *P. danicus*. Недостаточное количество признаков, исчисленных автором, одинаково подходит ко всем этим видам и полагаясь на них них нельзя положительно решить, какой вид саранчи прилетел в Гомельский уезд.

В описании нравов и образа жизни саранчи говорится между прочим, что она растет с весны до июня, а с этого месяца распространяет род свой до наступления зимы. Это справедливо только относительно южной России. В энтомологических поисках моих я не находил в окрестностях Могилева совершенно развитой саранчи раньше 22 августа. Потом автор рассказывает, что для кладки яичек саранча избирает место в траве и кладет туда не больше 6 яичек. Факт этот подлежит сильному сомнению и едва ли справедлив. Новейшие естествоиспытатели при вскрытии брюшка саранчи никогда не находили меньше 60—100 яичек. Это самый положительный факт. Да и каким же образом могла бы так сильно размножиться в какой-либо ме-

¹⁾ В России часть этого „открытия“ В. В. Никольский (1925) приписывает своим наблюдениям 1913 года. Читатель может наглядно убедиться, что „открытие“ запоздало на 52 года, что осталось незамеченым и редактировавшему книгу Никольского „ученику (!)“ специалисту И. Н. Филиппеву.

стности саранча, если бы при самых благоприятных обстоятельствах от одной пары в течение года могло развестись только 6 неделимых? При том опытами и наблюдениями новейших ученых дознано, что саранча кладет в траву только неоплодотворенные яички, а оплодотворенны она зарывает в песок или сухую землю. По мнению г. Дубицкого саранча есть явление совершенно новое для жителей нашего края, и появление ее он объясняет восточными сильными ветрами. Появление саранчи действительно часто совпадает с сильными ветрами, но в Могилевской г. она жила и живет постоянно, хотя в очень небольшом количестве. В окрестностях Могилева она водится у Святого озера¹⁾. Залетная же саранча появлялась и появляется даже севернее Могилева: так ее находили в самом Петербурге и даже в Финляндии. Известно также, что из Западной Европы она залетала в Англию и Швецию и в первой стране производила даже большие опустошения. Впрочем климат Могилевской губ. не благоприятствует развитию саранчи, потому что в начале августа у нас бывают уже утренники и неразвившиеся неделимые саранчи большою частью пропадают.

Конечно, было бы очень полезно вспахать в глубокую осень те поля, на которых саранча оставалась в последние летние месяцы и, вероятно, положила там яички, но так как саранча кладет яички очень мелко, неглубже вершка с четвертью, то глубоко вспахивать не нужно и бороновать тоже, иначе яички закроются опять землею.

В будущем году нужно бояться²⁾ и той саранчи, которая закопалась и отложила яички в Гомельском у., и перелетной из Черниговской и смежных губерний: там климат мягче и яички могут перевиваться совершенно безвредно. Против перелетной саранчи, собственно, никакие меры не помогут, если она полетит густыми тучами; сильный шум и выстрелы из ружья — мера чисто инстинктивная и не только для губерний, но и для уезда не имеет никакого значения. Саранча перелетает от недостатка корма и летит голодная. Она ищет пищи: отгонят ее шумом в одном месте, — она сядет в другом и в очень недалеком расстоянии; следовательно для уезда все равно, где она ни сидит: результат будет один и тот же. В летописях Естественной Истории известны же примеры, что в 1709 году, в Бессарабии, саранча целым облаком спустилась на войско Карла XII и остановила движение всего отряда: люди, лошади, все было покрыто саранчою.

При том саранча перелетает отдельными партиями, число и последовательность которых бывают различны, и вред, причиняемый перелетною саранчей, не всегда одинаков: молодая, так называемая пещая, безкрылая саранча еще прожорливее совершенно развитой, крылатой и вред от нее часто несравненно больше. Перелеты саранчи иногда бывают очень странны, например облака ее оседают по одну сторону реки и истребляют всю растительность; перелетая с места на место они, од-

¹⁾ Это ценнейшее указание упустил уже Кеппен (1870 г.), проведя северную границу постоянного распространения саранчи в России по 49° с. ш. и определяя Гомель (52° 25' с. ш.), как границу, где саранча может развиваться лишь в исключительные годы при особенно благоприятных для нее метеорологических условиях.

²⁾ Обращаю внимание на этот образец точности научной формулировки, которая характеризует все работы Н. М. Арнольда и может служить хорошим образцом современным "прикладникам" в их торопливых заключениях, бьющих на дешевый эффект угрозы грядущими бедствиями от вредных насекомых и тем без надобности отнимавших у государства сотни и тысячи рублей.

нако, придерживаются постоянно одного берега, а другой в таком случае остается цел и невредим.

Самый рациональный способ истребления саранчи есть отыскивание и истребление ее яичек, которые находить не трудно, если вскапывать места, где закопалась саранча. Мера эта не новая: она с успехом была употребляема в чужих краях уже с давних пор¹⁾ и за собранные яички саранчи платили там премию. Есть и другой довольно удобо-приложимый способ: стоит только весною почаще осматривать те места, где с осени закопалась (т. е. положила яички) саранча; в теплые солнечные дни непременно будут там видны на песчаной земле черные пятна: это кучка молодой пешей саранчи. Вылупившись из яичка, личинки саранчи дня два не расходятся и остаются в кучках, штук по 80 и по 100, тогда стоит только прихлопывать эти кучки чем-нибудь тяжелым. Если же благоприятное время будет упущенено, тогда личинки саранчи расползутся в разные стороны и истребить их, разумеется, труднее.

Нельзя не обратить внимание на сообщенное г. Л. Карповичем известие, что найдены были и какие-то кирпичного цвета экземпляры саранчи. Хотя крестьянин и уверял его, что это самая злая саранча; на-ротив, это один из хороших знаков. Замечено из наблюдений, что при сильном размножении саранчи, в полчищах ее появляются различные болезни, больные экземпляры переменяют цвет и умирают, не снесши яичек. Яички саранчи, в полчищах которой есть такие больные экземпляры, редко отрождаются.

Во всяком случае, т. к. есть вероятность, что в будущем году в Могилевской г. и преимущественно в южных ее уездах может снова появиться какой-нибудь вид саранчи, то, для вернейшего определения ее, представляю здесь, по возможности доступное описание ее наружной формы, составленное по Фишеру, Бурмейстеру, и Шеню²⁾.—Перелетная или странствующая саранча (*P. migratorius*, Linn.) представляет большое скачущее насекомое, сходное с нашими кузнециками и сверчками: самка бывает до 2-х дюймов длиною, самец немного меньше; в наших климатах они, впрочем, редко достигают таких размеров: самка, например, не бывает длиннее 1½ дюйма. Цвета она бывает неодинакового: бледно-желтого, грязно-желтого, серо-зеленого и иногда с голубоватым отливом. С первого взгляда в теле ее явственно отличаются три части: голова, туловище и брюх. Голова ее толстая, спереди голубоватого цвета; на верхушке ее по обоим сторонам помещаются два сложные глаза, цветом и величиною напоминающие малое конопляное зерно; между этими глазами, в продолговатых ямках, прикрепляется пара членистых усиков, но довольно коротких, не длиннее головы и туловища вместе взятых; на лбу, как раз между усиками, примечается желтая точка—это простой глазок саранчи; при внимательном рассмотрении можно заметить еще два такие маленькие глазочки: они помещены по одному с каждой стороны, перед большими глазами. Внизу головы находится рот, прикрытый верхнею губою, желтоватого цвета; она прикрывает внутренние части рта и из-за нее выставляются только верхние челюсти крепкие и толстые, снаружи прекрасного голубого цвета, внутри черные и снабженные поперечными валиками и бороздками; они так крепки, что саранча может пережевывать ими, без всякого затруднения, самую жесткую

¹⁾ Например в Китае почти тысячу лет тому назад (Скачков, 1866).

²⁾ Как кажется, это первое подробное описание саранчи для БССР, и это обстоятельство придает ему специальный интерес.

траву, напр. листья и стебли болотного камыша или тростника.

Верхняя часть туловища вытягивается к брюшку довольно острым углом и посередине ее проходит продольное возвышенное ребрышко; цвета она грязно-желтого; нижняя часть туловища покрыта довольно густыми волосками. К верхней части туловища прикрепляются две пары крыльев: первая пара — крылья довольно твердые и продолговато суженные, светло-желтоватого цвета с неправильными кофейными пятнами, а вторая пара — нижние крылья складываются на подобие веера, почти совершенно прозрачные и только в месте прикрепления к туловищу окрашены в желто-зеленоватый цвет. Крылья саранчи очень длинны, в $1\frac{1}{2}$ раза длиннее ее брюшка и если к этому прибавить, что она имеет прекрасно и очень сильно развитые органы дыхания, тогда нечего удивляться, что она может предпринимать долгие и далекие перелеты. К нижней части туловища саранчи прикрепляются 3 пары ног; первые 2 пары довольно коротки и изредка усеяны волосками; длина же ног 3-ей пары равняется длине всего тела. Но это признак общий всем скачущим прямокрылым. У странствующей саранчи бедра 3-ей пары ног с наружной стороны пепельного цвета, а с внутренней голубого или синего; перед коленом бедро опоясано широким желтым кольцом, а в самом колене оно черного цвета; голени 3-ей пары ног бледно-желтого цвета и при сочленении с пяткой оканчиваются 4 черноватыми шпорцами; верхняя сторона голени покрыта двумя рядами колючек. Согнув в колене бедро с голенью, самец саранчи трет им быстро о первую пару крыльев, от чего и происходит известный треск; он может производить его только сидя; голени самок тоже усажены колючками и они часто трут их о надкрылья, но звука при этом не происходит никакого. Пяточки всех 3-х пар ног состоят, каждая, из губчатых подушечек и 2-х сильных кривых коготков; такое строение пяток позволяет саранче крепко цепляться за листья и стебли растений.

Брюшко саранчи продолговатое, у живой оно грязносинего или желтоватого цвета, а у высущенной — оливкового; сверху брюшко представляет как будто продольный сгиб, а снизу совершенно круглое; на конце брюшка находятся особые довольно короткие прибавочки, описание которых для неспециалистов не представляет особого интереса.

Личинки саранчи отличаются от взрослых насекомых тем, что бывают гораздо меньшей величины и вовсе не имеют крыльев или имеют вместо них маленькие прибавочки (пешая саранча). Они часто меняют кожу — при чем изменяется и их цвет. Сначала они бывают черноватые, потом желто-зеленого цвета с черными полосами и пятнами, а дальше зелено-голубого цвета, вовсе без пятен.

Кроме странствующей, водятся еще в Европе следующие 4 породы саранчи: *Pachytulus cinerascens*, *Pach. nigrofasciatus*, *Pach. stridulus* и *Pach. armatus*; из них *P. cinerascens* предпринимает такие же странствования, как и настоящая странствующая саранча (*Pach. migratorius*), а *Pach. stridulus* составляет одно из самых обычных и безвредных Могилевских насекомых.

26 сентября 1861 г.

Могилев